


Пятрусь  
Броука  
9




АКАДЭМІЯ НАВУК БССР

---

ОРДЭНА ДРУЖБЫ НАРОДАЎ  
ІНСТЫТУТ ЛІТАРАТУРЫ  
імя ЯНКІ КУПАЛЫ

# Пятрусь Броўка

ЗБОР  
ТВОРАЎ  
У ДЗЕВЯЦІ ТАМАХ



Рэдакцыйная калегія:


Р. І. БАРАДУЛІН, А. У. БРОЎКА, Ю. П. БРОЎКА,  
В. В. ЗУЁНАК, В. А. КАВАЛЕНКА,  
М. І. МУШЫНСКІ, І. Я. НАВУМЕНКА

МІНСК  
«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»  
1992



# Пятрусь Броўка

ЗБОР  
ТВОРАЎ  
У ДЗЕВЯЦІ  
ТАМАХ



ЭПІСТАЛЯРНАЯ  
СПАДЧЫНА  
(1933—1980)  
ЛЕТАПІС ЖЫЦЦЯ  
І ТВОРЧАСЦІ

Рэдактар тома  
М. І. МУШЫНСКІ

Збор эпістальнай спадчыны,  
падрыхтоўка лістоў  
і каментарыяў да іх —  
А. І. ШАМЯКІНАЙ  
Летапіс жыцця і творчасці —  
С. В. ЗАБРОДСКАЙ

МІНСК  
«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»  
1992

ББК 84Бел7  
Б 88

Б  $\frac{4702120201-010}{M 302(03)-92}$  94-91

ISBN 5-340-00502-X

© Выдавецтва «Мастацкая  
літаратура», 1992



**ЭПИСТАЛЯРНАЯ  
СПАДЧЫНА**



## 1. П. Ф. ГЛЕБКУ

6 лютага 1933, Ленінград

6.II.33 г.

Добры дзень, Пеця!

А дзень табе сягоння, мабыць, сапраўды добры: выходны! Ляжыш сабе ў хаце, Нікачка рыхтуе сняданне і праз кожныя дваццаць хвілін цалуе пальчыкам. Потым устанеш, падыдзеш да століка, памакнеш пёрка, і пасыпяцца радкі.

А я, валацуга, толькі ўстаў. Ужо дванаццаць гадзін. Учора быў вялікі вечар на фабрыцы, сустракалі другую пяцігодку. Як хто мог, так і сустракаў. Я пайшоў дахаты вельмі рана, бо проста заблудзіўся ў тым палісадніку, які быў там. Пахадзілі ўдвох з Бобрыкам, і ён хоць ленінградскі жыхар, аднак знаёмства ў яго мала большае ад майго, так што разам ціха пасунуліся дахаты.

У Ленінградзе амаль таксама, як і пры табе, толькі зіма стала больш яснаю, учора была мятлюга такая, што я ледзь утрымаў газету ў руках, думаў, вырве вецер і паімчыць маскоўскія навіны праз Ісакі, баяўся нават за свой «нежный стан», мог вецер і мяне пераламіць як саломінку. Аднак я пэўна скакаў ад трубы да трубы і пераможна ўваліўся ў «Англетэр».

Мой харошанькі Барашачка, як ты і ведаеш, кінуў мяне тут і паімчаўся, бо «жэна там по мужу скучает и плачут детишки гурьбой», а я застаўся адзін, змяніў нават, свой традыцыйны ў стылі «Рокако» № 2 на меншы, халасцяцкі № 136, і жыву адзін без Барашачкі. Пакуль што не сумую, а нават больш працую.

Чуў, і мне вельмі падабаецца, што пленум 20-га. Праўда, лепш было б, каб 25-га, тады я сябе адчуваў бы вальней, але ўсё роўна працу скончу і на пленум думаю прыехаць абавязкова. Сцэнарый здам на мастацкую раду 16—17-га, а там некалькі дзён направак, і я вольны!

Думаю гэтыя часы папоўзаць яшчэ па тэатрах. Многа раз дабіваўся паглядзець новую пастаноўку «Кармен» і ледзь дастаў білет на 12-га. Заўсёды поўна народу.

Што яшчэ новага ў мяне? Напісаў некалькі вершаў. Амаль падрыхтаваў сваю старонку ў «ЛіМ». Я думаю, што за гэты час з мяне досыць.

Думаў з'явіцца ў Менск «сверхчеловеком», але, аднак, ці выйдзе гэта, бо яго я тут не адшукаў і таму не знайшоў яго і ў самім сабе.

Як жызничка ў Вас? Што гэта ты маўчыш і нічога не пішаш, як там Ніка, ці сустракаліся вы хоць раз добрай кампаніяй. Лёлі таксама не чуваць і не чуваць. Нічога, брат, не зробіш!

Прывет Ніне і Лёлі.

Пішы.

*Пятрусь*

Ленінград,  
канал Грибоедова 90/2  
кинофабрика «Советская Беларусь».

## 2. П. Ф. ГЛЕБКУ

*13 лютага 1933, Ленінград*

13.II.33 г.

Дарагія сябры Пеця і Ніна!

Як маланка ўдарыла ў «Англетэр» навіпа пра Міколу. Гэта ўжо апошні ўдар па маім стархолаўскім сэрцы. Як гэта можа быць, каб сам старшыня так «пашатнуўся», так перамуліў сваё сэрца? Ну, няхай ужо сакратар раней здрадзіў, гэта ўжо мы неяк разам са старшынёю перанеслі, а цяпер што мне рабіць, беднаму казначэю?

Не! Я ўпэўнены ў сваім сцягу, думаю, што яшчэ трымае яго Ліманаўскі, і мы будзем пакуль што не апошнімі ў калёнах стройных халасцякоў і адданных сваёй адзінокай, сумнай жызні.

Я пастараюся згрупаваць каля сябе ўсе маладыя кадры, якія падаюць надзеі, я папрашу ідэйнага патхнення тав. Трызны, хоць ён і далёка, бо на яго прыкладзе добра можна ўбачыць кожнаму, як карысна застацца старому халасцяку. Які здаровы аргапізм складаецца к канцу жыцця, якая непадкупная яспота думак!

А па-другое, я яшчэ цешу сябе тым, што самы смачны стархолаўскі перыяд толькі пачынаецца ў мяне, бо для Беларусі я, можа, ужо і такі, а тут я бачыў, што самым ў модзе кавалерам — гэта ўжо з лысінкай і з ледзь прыкметнай зыбінкай у нагах. Ленінградскія дзяўчаты кажуць, што такі самы спрыт да танцаў, асабліва да фак-



стротаў, бо яму нават адменнай музыкі не трэба, усё роўна сам хістаецца.

Толькі баюся, што як прыеду ў Менск, дык адразу ўся мая тэорыя трэсне, бо дужа мне худа будзе глянуць на сябе, адзінокаму, на сваёй Шпітальнай. Так страшна, калі падумаеш цяпер. Прывычнае халасцяцкае кола рассыпалася, і я толькі, як адзінокая спіца, заваліўся ў Ленінградзе.

Думаю, сябры, што гэта пытанне даволі сур'ёзнае і падлягае суроваму абгаварэнню.

Ну, досыць пра гэта. Неяк будзе? Не пытаюся ў Вас пра вашу жызнечку, бо ўсё роўна не паспееце адказаць, як сам я прыеду ўбогі.

А што ў мяне? Сцэнарый як быццам напісаў, памучыўся досыць. Пакуль што чытаў чалавекам пяцём, кажучы, што добра, што філя павінна быць, і што наперакор майму перакананню стархолаўскія шэрагі будуць ад яе радзець. Выходзіць, што я наступіў на горла ўласнай песні.

17 лютага будзе абгаварэнне. Думаю, што прымуць. Канечне, могуць быць папраўкі і, можа, даволі сур'ёзныя, але гэта нічога перад тым, што зроблена.

Выязджаю я адсюль, як здаецца, 18 лютага, так што 19-га ўдзень мая нага ступіць на менскі брук і рыкашэтам памчыцца па Шпітальную.

Добра было б, каб вы, мае старыя сябры, пра каго я не менш думаў, як пра сцэнарый, прыехалі ўвечары да мяне. Вазьміце з сабой Лёву, калі яна захоча паехаць. Паседзімо, пагаворым. Мне ўжо дужа хочацца Вас бачыць. Можа, Лёва і ўзлавалася на мяне, бо я тут на хаду чыркавуў вельмі наспех ёй пару слоў і не досыць уважпа. Ну, неяк будзе. Я думаю, што яна павінна прыехаць, прынамсі, мне так хочацца.

Нічога не разумею тут пра справу Сымона, толькі адчуваю, што шум там вялікі.

Заўтра паеду шукаць табе кніжкі. Думаю, што знайду.

Так што, сябры, да хуткай сустрэчы, цалую Вас усіх няшчотна разоў. Жадаю сустрэць Вас вясёлымі і харошымі.

Ад шчырага сэрца ўклон Лёлі.

Застаюся ваш, з кінематаграфскім прывітаннем,

*стархол Пеця*

Ленінград

(пакуючы рэчы да ад'езду).

### 3. П. Ф. ГЛЕБКУ

11 лютага 1935, Мінск

Пятро!

Чаму ты на мяне набрахаў у «Звяздзе»? Слухай, я гаварыў са «Звездой» і з Клімковічам, і калі ты лічыш, што гэта выдуманая карэспандэнтам, то напішы ліст у рэдакцыю.

11/II.35 г.

Пятрусь

### 4. П. Ф. ГЛЕБКУ

26 жніўня 1939, Мінск

Прывітанне Пётру Феодаравічу і Ніне Іларыёнаўне, а таксама ўсім сваім і знаёмым!

Мы прыехалі ў Мінск 25-га ноччу, і на гэты раз канчаткова. Юрка спаткаў горад як зусім новы, і нават электрычныя лямпачкі яго вельмі ўсхвалявалі. З гэтае прычыны, відаць, ён кажа, што ў Пуцілкавічы больш не паедзе. Прызнацца, я з ім згодзен. Мне там, аднаму, абрыдла парадкам.

Думаю, што хутка ўбачу Вас у сталіцы і раскажу пра свае апошнія прыгоды, аднак як паляўнічы мушу паведаміць, што «паляўнічае хрышчэнне» ўжо адбылося. Мной забіты качар (прашу не блытаць з «кучар»). Забіў бы болей, але качкі, чыстыя падлы, не чакаюць, пакуль я наведу кулю, і часта я заставаўся з паведзенай куляй удаль.

Што яшчэ пра сябе. Буду <у> Менску да 15—20 верасня, а тады паеду на курорт. Паеду туды, куды мяне пашле Мар'я Канстанцінаўна. Я ўвесь паклаўся на яе рукі.

Петрусёк! Павінен паведаміць табе непрыемную вестачку! Выдавецтва проста гвалт крычыць, што няма Шата Руставелі. Бярыся, браце, і цісні! Мушу табе сказаць, што я сваю частку скончыў, але ў мяне не хапае падстрочнікаў, так радкоў 450—500, каб было 2000 у маёй частцы. Паведамі, што мне рабіць? Ці ты напішы ў Тбілісі, каб хутчэй прыслалі, ці, калі ты збіраешся рабіць пераклад на курорце альбо пасля, дай мне з сваёй часціны 400—500 радкоў. Я хацеў бы скончыць поўнасю сваю частку і здаць, бо я матэрыяльна цяпер цалкам залежу ад ДВБ.



Падумай, як зрабіць, і панішы мне. Наогул, было б добра, каб мы з Шата Руставелі з'ездзілі ў Грузію ў снежні-студзені.

Вось і ўсё пакуль. Нізка клапяюся ад сябе і ад сваёй сям'і Вам, абодвум! Яшчэ клапяюся ўсім Вашым! Застаюся тут.

26/VIII.39 г.

*Пятрусь*

Да ведама!

Мною перакладзены: главы 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57.

## Б. Я. КОЛАСУ

*1 верасня 1941, Масква*

1.IX.41 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Прыехаў я ў Маскву з Саратава, а Вас ужо няма. Горка мне было, ды нічога не зробіш. Хацелася Вас пабачыць. У Маскве сяджу тры тыдні. Не ведаў, куды ехаць. Учора прыехаў тав. Панамарэнка, і цяпер наша справа вырашаецца. Куды паеду — напішу.

Тут было пісьмо ад Юркі. Янка ўзяўся яго адправіць. Вы, напэўна, атрымалі. Чытаў у Янкі Вашу вестачку да яго. Вельмі прыемна было пачуць Ваша слова.

Лёля паехала да сваіх у Алма-Ату. Будзе там жыць і работаць, а каб паступіць на працу, ёй патрэбна даведка, бо дакументаў у яе няма. Можа, вы напісалі і заверылі ў Саюзе пісьмешнікаў свой подпіс-даведку прыблізна такога зместу: «Удостоверяю, что гр. Бровка Елена Михайловна окончила педагогический институт им. Горького в г. Минске и работала мл. научным работником Института литературы и языка Белорусской академии наук. Вице-президент АН БССР, народный поэт Якуб Колас».

Калі гэта можна, зрабіце ласку і пашліце ёй па адрасе: гор. Алма-Ата, Кординная 80-а, Николаю Григорьевичу Некрашевичу (для Лёли).

Янка ўсё яшчэ сядзіць у Маскве. Бушуе! Нарэшце дамогся сваіх грошай. Цяпер ён пан!

Прывітанне Вам ад Максіма Танка. Ён тут разам са мною. Часта ўспамінаем Вас добрым беларускім словам. Гарачае вітанне Марыі Дзімітраўне, Міхаську і Даніку.

Ад усяго сэрца жадаю Вам усім усяго пайлепшага і хутчэйшай сустрэчы з Вамі.

*Ваш Пятрусь*

Р. С. Калі паеду ў новае месца — абавязкова напішу.  
*П.*

## 6. Я. КОЛАСУ

*30 верасня 1941, дзеючая армія*

30.IX.1941 г.

Любы наш дзядзька Якуб!

Шлю Вам, Мар'і Дзімітраўне, Даніку і Міхасю прывітанне ад усіх хлапцоў, якія кожны дзень у густым сасновым бары ўспамінаюць Вас.

Просім мы, каб Вы былі сталым супрацоўнікам нашай роднай газеты «За Савецкую Беларусь». Прысылайце нам усё, што можаце. Нашы сябры, якія дзень і ноч змагаюцца з ворагам на радзіме, прачытаюць і не раз успомняць Вас добрым словам. Ведаючы Вашу акуратнасць, мы спадзяёмся, што хутка атрымаем ад Вас усё, што можна. Напішыце і прозай зварот да беларускіх партызанаў.

Вось і ўсё. Мы ўжо надакучылі Вам сваёй просьбай. Шлём Вам у сонечны Ташкент з асенняга бору самыя найлепшыя пажаданні, а большае за ўсё — радасна сустрэцца на роднай зямлі.

*Пятрусь*

## 7. Я. КОЛАСУ

*10 лістапада 1941, дзеючая армія*

10.XI.41 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Вітаю Вас, Мар'ю Дзімітраўну, Даніка і Міхася, хоць і спознена, з вялікім святам. Жадаю ад сэрца бадзёра пражыць да радаснай сустрэчы ў роднай хаце.

Гэтае ж вітанне шлюць Вам усе нашы сябры: Лыпскоў, Крапіва, Гурскі, Тапк, Кучар, Барысенка.

Няма ў нас пакуль што нашага дарагога Ноніка. Як паехаў у шпіталь (ён быў захварэў крыху), дык хоць і правіўся, але яшчэ не з'явіўся. Мелі тэлеграму, што хутка прыедзе.

Дзе цяпер Янка і цёця Уладзя, не ведаем. Калі ў Вас — перадайце ім гарачы прывет.

Бачылі тав. Панамарэнку. Ён вельмі цёпла гаварыў пра Вас. Увесь час гаворыць аб Беларусі.

Цалую ўсіх моцна-моцна  
*Пятрусь*

Р. С. Можа, Вы і пісалі каму з нас, але, на вялікі жаль, мы яшчэ нічога не атрымалі.

## 8. Я. КОЛАСУ

*28 лістапада 1941, дзеючая армія*

28.XI.41 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Так трапіла, што Вашае пісьмо атрымаў толькі сядзеньня. Вельмі яны доўга цяпер ходзяць. З гэтае прычыны, відаць, і мае пісьмы да Вас не дайшлі. Атрымаць ад Вас вестачку вельмі радасна, вось і сядзеньня мы ўсе вельмі ўсцешаны: Міхал і я атрымалі лісты і вершы. Усё роўна як быццам пагаварылі з Вамі за добрым сталом пры «дзядзьку Карусю». Залатыя былі часы! А цяпер праз некалькі тысяч кіламетраў пачуць роднае слова так прыемна і радасна. Шчыра спачуваем Вам, што Вы перажылі такое няшчасце: хваробу Мар'і Дзімітраўны. Ад усяго сэрца жадаем ёй, нашай паважанай цётцы, добрай душы, перанесці ўсё і паправіцца як мага лепш, каб мы маглі ўсе сустрэцца неўзабаве, хай бедна, але ў добрым здароўі.

Што ў нас новага? Ды ўсё звычайна, па-армейску. Уцягнуўся ў вайсковае жыццё, як быццам я цывільным ніколі і не быў. Так і коціцца дзень за днём. Вас і Янку ўвялі ў рэдакцыйную калегію нашай газеты. Няхай нашы землякі знаюць, што Вы жывы і працуеце, ды чакаюць Вашага звароту.

Добра, што прыслалі вершы, яны пойдучь у бліжэйшым нумары. Дасылайце нам часцей.

Лёля ў Алма-Аце. Жыве як быццам няблага. Я ёй выслаў атэстат на 900 рублёў у месяц. Юрачка хварэў кор'ю, але папраўляецца. Даўно я іх не бачыў!

Ад Янкі піякіх вясцін. Пісаў яму, але адказу не атрымаў. Куды ён паехаў, невядома. Кучар толькі што прыехаў з Масквы. Там яго няма.



Прачытаў яшчэ раз Ваша пісьмо і так захацелася дахаты: у Пухавічы, Тальку, Загібельку. Нават «ражок з пончыкам» стаў такім мілым і прывабным. Хутчэй бы туды, на бацькаўшчыну.

Горача вітаю Мар'ю Дзімітраўну, Даніка і Міхаська. Каб вы ведалі, як глыбока Вы ўсе ў нашым сэрцы і як часта мы Вас успамінаем.

Прывітанне ад Міхала, Кандрата, Барысенкі, Тацка, Кучара.

Будзьце здаровы і бадзёры!  
Ваш Пятрусь

## 9. П. Ф. ГЛЕБКУ

*26 снежня 1941, дзеючая армія*

26.XII.1941 г.

Добры дзень, дорогой Ношчэк!

Какая радасць! Наконец ты нашелся. Вчэра палучылі твое пісьма, к сожаленню, толькі апошнія, дзе ты вопыш, што не палучаеш адказа. А мы голраву павяралі, рассуждаю о твоей прапажэ, і нікакіх твоіх пісем не відлі.

Знаеш, старіна! Разгаворав у мена с тавой цэльай карав, да я думаву, што мы скора вствретімся. Міхал тэбя вытванет. Кстаті, ты і не заікаешся, жэлаеш лі ты пріезжаты к нам. Пріезжай, дружыце, пріезжай, гад печеныі, твое мество за тавой, жывем мы все прекрасно, пусть твая душа не скорбіт о нашых муках, нікакой мороз нас не прімет. Здэсь к старому коллєктыву прібавілісь: я, Танк і Кучар. Вот уже чэтвэртый мєсяц, как рабаваем вмести.

Коротко тебе адреса:

Колас — Ташкент, улїца Первого Мая, 20, Союз Советских Писателей.

Лєля і Юра: Алма-Ата, 12. Кордонная улїца, дом № 80-а, кв. 6.

Купала гдє-то в Казані плі в Куйбышевє.

Кузьма рабават в белор. газетє прі ЦК КП(б)Б. Гдє, не знаю. О Ніне, дорогой, нічєго не слышно. Неужелі она не вышла? Не могу повєрїть!

Ждї нашего нового адреса.

## 10. Я. КОЛАСУ

26 снежня 1941, дзеючая армія

26.XII.1941 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Перад ад'ездам пішу Вам гэтую паштовачку. Хутка напішу падрабязнае пісьмо з новым адрасам.

Сумная навіна: памёр Змітрок Бядуля ў Уральску ад разрыву сэрца. Бядняга не дачакаўся звароту дахаты.

Толькі ўчора знайшоўся Пеця Глебка. Ён працуе ў гор. Саратаве ў рэдакцыі газеты «Чырвонаармеец». Думаю, што яго выклікаюць да нас, і мы будзем разам.

Па прапанове т. Панамарэнкі Вы ўведзены ў склад нашай рэдкалегіі. Друкуем Вашы вершы. Хутка Вам вышлем нумары.

Прывітанне Мар'і Дзімітраўне, Даніку і Міхаську.

Жадаю Вам усім здароўя і шчасця ў 1942 годзе і нашай сустрэчы ў роднай Беларусі.

Пятрусь

## 11. П. Ф. ГЛЕБКУ

28 красавіка 1942, Масква

\*

Масква,  
28 красавіка 1942 г.

Дарагі Пеця!

Гэтымі днямі атрымаў твой ліст. Што табе сказаць? Праўду-матку ты рэжаш без нажа. Прызнаю, што не толькі ачарсцвелі, але і зусім закажанелі. І не толькі мы з табою. Наогул наш бурны час у пачатку гэтага года пакінуў на сэрцы ў мяне шмат прыкрага. Але пра гэта потым. А сёння сумна без вас. Відаць, ужо такая натура чалавечая, што на вялікай адлегласці сапраўды адчуваеш горыч разлукі. Праз два дні — 1 Мая. Як бы мне хацелася цяпер бачыць і цябе, і Іллю, і Айзіка, і пават схадзіць з ім у невялічкую перапалку. Дарэчы, я на ўсе перапалкі гляджу вельмі проста, і хай Айзік не думае, што я хаваю што-небудзь у душы. Вось няма яго, з кім мы блукалі неразлучна з пачатку вайны, і мне ўсё здаецца, што некага не хапае.

Буду табе пісаць усё па парадку, як мы жылі пасля вашага ад'езду. Я толькі праз некалькі дзён усвядоміў, што Вас ужо няма і што, можа, не так скоро мы і сустрэ-

немся. Зашыліся мы ў казарму, а Міхал з Кандратам у гасцініцу. Так і жылі, кожны дзень чакаючы змены. Змена прыйшла, але мы па-рапейшаму засталіся ў Маскве. Думаў я, думаў, сабраў крыху грошы, да і сам падаўся ў мебліраваныя нумары. Грошы ідуць, а чарка яшчэ спрытней, вось так і жыву. Тут невялічкае адступленне: хай не думае Ілья, што яго грошыкі ніколі яму не вернуцца. Тое, што запрацавана кроўным мазалём, ніколі не загіне. Па яго даручэнні атрымаў я ў Радыекамітэце 275 рублёў. Не паспеў адаслаць, як іх ужо ў мяне не стала. Ясная справа, што ў Маскве я ім даў палежны парадак. Толькі гэтак прыйшоў ужо канец. Прыехаў Пімен, і я загубленыя мной Ілюшкавы грошыкі перашлю праз яго. Гэта будзе не раней 15 мая, бо Піменаў мітынг толькі 10 мая.

Што мы зрабілі? Выпусцілі толькі адзін нумар. Болей і выпускаць нам не даюць загаду. Чакаем, што будзе далей. Штат наш вам вядомы. Барысенка, Латышаў, Фейгінзон — у рэзерве, але таксама пры нас. Мабыць, скоро выберамся з Масквы і возьмемся за работу.

У Ваенвыдаце нічога не выйшла. Гэта адны размовы. Мая кніжка ляжыць надрукаванай ужо трэці месяц. Наогул няма надзеі, што з беларускай літаратуры там што-небудзь хутка выйдзе. Тое ж самае і з другімі зборнікамі.

Што тычыцца мяне, дык за гэты час я напісаў некалькі вершаў, частка з іх была надрукавана ў друку, і больш нічога. Праўда, прыехаў Цікоцкі, і зноў пачалася старая гісторыя. Прызнацца табе — не люблю я працаваць над лібрэта, вельмі ўжо яно мне агоркла раней, але нічога не зробіш, трэба брацца і за гэтую справу. А так звычайна, як і ў Мінску — хаджу па выступленні, і жыццё падобна, толькі што няма каля мяне Лёлі з Юркам.

Вельмі табе дзякую, што напісаў ты ім, яны адчуваюць сябе там страшна адзінока. Як бы мне хацелася пабачыць іх, Нонік! На тваё імя я атрымаў тэлеграму і дакладна перадаю змест: «Вышли продовольственную посылку адрес Ленинград 15 п/я 276 Вере Барачовой-Саша». Я хацеў тут зрабіць што-небудзь праз Саюз, але гэта мне не ўдалося.

Колас паехаў у Ташкент. За апошні час ён так разгарнуўся, што нам не было спакою. «Будзь здароў!» было вельмі часта. Вельмі сумна па старыку, ды і крыўдна, што «лаўрэнам» ён не стаў. Хоць вялікая радасць ёсць і для яго. Нортман знайшоў Юрку. Ён у Калузе. Ты пытаешся пра яго адрас: Ташкент, ул. Первого Мая, 20. Союз советских писателей Узбекистана.



Некалькі дзён назад прыехалі Дорскі з Ільінскім. Высмакталі аж «шэсць паўбебаў». Яны прывязлі з сабой. Даў ім твой адрас. Яны хочуць, каб ты напісаў ім п'есу. Ускалыхніся, старык! Напішы ім п'есу альбо лібрэта.

Вельмі ж нам было ўсім смешна, калі Пімен раскажаў пра вашыя вусы, а з другога боку мы і задаволены, што вы самі сябе парабілі старымі, а мы яшчэ ходзім у «маладзёпах», відаць, у нас падставы большыя.

Заўтра пачынаем святочны разгон і, прызнацца праўдзе, не пашкадавалі б вам нашых зарыхтовак. Што б там ні было, а мы з вамі добрыя сябры. А ты, Нонік, не сярдуй, бо і сам у такой жа ступені вінаваты, як і я, пішы мне часцей. Наогул ростань з табой, павер мне, была вельмі цяжкаю. Пішы!

Нізка кланяюся дарагім сябрам і за кожнага з вас падуму ў свята ў поўнай меры.

Не забывайцеся, гады!

Ваш *Пятрусь*

Нонік! Я думаю, што, калі ты напішаш Купалу на адрас Казані (Союз пісателёў), пісьмо дойдзе.

Другога адраса і я не знаю.

Будзь здароў, браце! Жадаю табе ўсяго найлепшага і чакаю нашай хуткай сустрэчы.

*Пятрусь*

Р. С. Сардэчнае прывітанне ад усіх хлапцоў.

## 12. Я. КОЛАСУ

5 мая 1942, Масква

5.V.42 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Учора прынёс Вашу першую паштовачку Міхалу. Да гэтага ніхто з нас нічога не атрымаў.

Вам мы паслалі тэлеграфам радасную навіну: Юрка знайшоўся. Ён у Калуге ў запасным палку. Пра гэта нам гаварыў Нортман. Мы паслалі тэлеграму ваенкаму яго часці, каб ён прыслаў нам № яго палявой пошты.

Сёння быў зпоўку ў мяне Нортман і казаў, што едзе ў Калугу. Мы ўмовіліся, што ён перадасць яму Ваш адрас, а нам прывязе яго. Тады мы Вам адразу адаб'ём тэлеграмку.

Вось Вам і самая радасная навіна. А так мы жывём

звычайна, а як, Вы самі добра знаеце. Хутка збіраемся выязджаць.

Прывітанне Марыі Дзімітраўне, Дапіку і Міхаську.  
Ваш *Пятрусь*

### 13. Я. КОЛАСУ

*12 мая 1942, Масква*

12.V.1942 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Спазніўся я тады прыбегчы на вакзал. Так і не пабачыў Вас у цягніку. Затое я пастараюся прыбегчы раней усіх на вакзал у Мінск к Вашаму прыезду. Не можа быць, каб у гэта лета мы не сабіралі грыбоў у Беразьянцы.

Што ў нас новага? Ды нічога і не змянілася пасля Вашага ад'езду. У № 1044 я стаў старажылам, і ён мне парадкам абрыд. Але засталася чакаць нямнога. Яшчэ 5—7 дзён, і выязджаем на дачу.

Ваеніздат пераехаў на Орлікаў пер. Пайду шукаць. Бяда толькі ў тым, што Аршаруні многа гаворыць, а мала робіць. Наколькі я ведаю, яны і дагэтуль нічога не выпусцілі. Сёння ж пайду праверу і паведамлю Вам.

Чакаем ад Вас адказу пра Юрку. Шчырае прывітанне ўсім.

Ваш *Пятрусь*

### 14. П. Ф. ГЛЕБКУ

*26 мая 1942, Масква*

26.V.42 г.

Дарагі Нонік!

Больш месяца таму, як паслаў я табе вялізнае пісьмо, а адказу ўсё няма. Вось бачыш, не адзін я грэшны.

Пра ўсе нашы прыгоды раскажаў табе, напэўна, Пімен. Усяго і змен, што выпайз я з гасцініцы «Масква» зноў у старое логава. Ёсць чуткі, што скоро выедзем і пачнём нешта рабіць.

Чытаю амаль кожны пумар В/газеты і «Дубінкі». І тое, і тое — мне вельмі падабаецца. Я і ўяўляў, што такі характар выданняў патрэбен для нашых сяброў там.

Што ў мяне повага асабіста? Знайшоў меньшага брата — Косцю. Ён ранены. Ляжыць у тбіліскім шпіталі.



Пакуль што маю з ім тэлеграфную сувязь. Чакаю ліста і тады буду ведаць усё падрабязнасці. Гаварыў з Лёляй па тэлефоне. Вельмі добра было чуць. Сумуе дзеўчына! А з творчага боку вось якія навіны: скончыў парэшце падрабязны план лібрэта. Сягоння-заўтра буду зацвярджаць, а тады сяду за тэкст. Напісаў некалькі вершаў. У Ваенвыдаце ў нікога нічога не выйшла і, як мне здаецца, не выйдзе.

Прабач, што не прыслаў табе вершы. Па-першае, я не ведаю, якія табе патрэбны, па-другое — вельмі пудна іх перапісаць. Будзь здароў.

*Пятрусь*

Кланяюся нізка Іллю Давілавічу, а яшчэ ніжэй таму, што грошыкі яго я ўсё ж такі адашлю. Паклон ігумену Пімену і схімніку Айзіку.

*П.*

## 15. Я. КОЛАСУ

*16 чэрвеня 1942, Масква*

16.VI.42 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Хадзіў я да Чагіна. Абяцаў выслаць Вам грошы. Аршаруні так нічога і не зрабіў. Калі ў яго выйдзе кніжка — невядома. Вельмі ўжо марудна ён працуе. Схаджу да яго яшчэ раз.

Што з намі? Прыехаў Панамарэнка і паставіў пытанне аб перадачы пас пад загад ЦК. Чакаем вырашэння. Ад гэтага залежыць наш цяперашні лёс. Я жыву ў казарме, бо кішэня мая шяк не можа задаволіць гасцініцу. Лынькоў і Крапіва ў «Маскве» па-ранейшаму і ў тых жа самых пумарах.

Гапялі мы Нортмана. Ён клянецца, што бачыў Юрку. Папрасілі дакладна ўстапавіць. Я таксама баюся, ці не паблытаў ён. Хацелася б, каб ён бачыў Юрку сапраўды.

Ёсць чуткі, што Янук едзе ў Маскву. Вось ужо дасць дыхту. Яшчэ добра, калі без Уладкі.

Прывітанне Марыі Дзімітраўне, Давіку і Міхаську.

Моцна цалую.

*Пятрусь*

P. S. Нонік — гад, адпусціў вусы, як сом. А пісаць нікому не хоча.

*П.*

## 16. Я. КОЛАСУ

*Ліпень 1942, Масква*

Дарагі дзядзька Якуб!

Смерць Янкі так <выбіла з> раўнавагі, што літарал <ьна> не мог узяцца за пяро. <Які не> дарэчны выпадак! Да гэтага яшчэ псавалі настрой і зводкі.

Учора гаварылі з Міхалам па вашых справах. Кажуць, што пенсію і дэпутацкія будуць высылаць Вам акуратна. Канечне, што ў Ташкенце вельмі не разгонішся з заробкамі, а грошы бягуць як вада. Пайду яшчэ раз да Чагіна і запытаю, ці пераслаў Вам грошы.

Што ў нас новага? Прыехала Купаліха. Будзе жыць у Маскве ці пад Масквой, да Кузьмы прыехала жонка з дачкой. Ёсць меркаванне — нас усіх вайскавікоў перадаць пад загад ЦК. Вось сядзім і чакаем рашэння. Калі яно будзе? А ад гэтага залежыць мой прыезд да Лёлі, і мяне гэта вельмі непакоіць.

Віцьбіч падвізаецца ў Віцебску. Шчыглоў, Арсеннева ў Мінску. Паганья людзі!

Прывітанне Марыі Дзімітраўне, Дашку, Міхаську!

Жадаю Вам здароўя і сіл, а таксама хутчэйшай сустрэчы з Вамі ў больш радасны час.

Ваш Пятрусь

## 17. Я. КОЛАСУ

*4 верасня 1942, Алма-Ата*

4.IX.1942 г.

Алма-Ата

Дарагі дзядзька Якуб!

Вышала так, што толькі цяпер пасылаю я Вам ліст. Многа было на тое прычын, а галоўная тая, што, прыехаўшы ў А.Ату, пад напорам розных гаспадарчых непаладак неяк абязволеў, размяк. Цэлы месяц хадзіў я па розных справах з установы да ўстановы і прыходзіў дахаты зусім разбіты. Праслухоўваў зводку і кідаўся спаць. Таго-сяго для сваіх хатніх я дамогся: Лёлю прыладзіў на работу ў Каз. выдавецтва, а Юрку паслаў у дзіцячы сад. Гэта многа ўладзіць у маіх сямейных справах. Доўга поўзаў, пакуль набыў за 300 рублёў электрычную плітку, бо не было на чым прыгатаваць нават чай. З яшчэ большымі цяжкасця-

мі купіў 1/2 тоны саксаулу за 1200 рублёў. Вось усім гэтым я і лічу, што свой абавязак перад сям'ёй у А.Аце выканаў.

Міхал мне адтэрмінаваў час выезду да 7 верасня, так што я толькі праз два дні выязджаю адсюль. Вельмі хацелася б мне заехаць да Вас, але калі палічыў я свой вольны час, дык яго засталася мала, а яшчэ меней грошай на пездку, бо бульба тут таксама, як і ў Ташкенце, занадта дарагая.

Выбачайце, што я не стрымаў свайго слова, але я шчыра кажу, што ехаць у Ташкент мне ніяк не выпадае.

Затрымаўся я з лістом яшчэ і таму, што чакаў ад'езду ў Ташкент Клумава, бо ручна праз яго хацеў перадаць Вам пісьмо. Сёння-заўтра ён выязджае.

У Алма-Аце ў мяне ніякіх асаблівых навін. Адпачыць я не адпачыў, а яшчэ больш замардаваўся. Спякота тут не такая, як у Ташкенце, намнога лягчэй, але ўсё роўна клімат не па мне. Гудзіць галава, ламае косці, апухла нага і цяпер яшчэ не прайшла.

У Саюзе пісьменнікаў адносіны, відаць, аднолькавыя, як і ў Вас у Ташкенце. Мяне здзіўляюць гэтыя чорствыя, абьякавыя людзі. І ўсё больш успамінаюцца нашы хлапцы.

А зводка ўсё благая і благая. Чакаў я, чакаў другога фронту, і ноччу ўсхопліваўся, бег да радыё, і зняверыўся. Калі ж гэта, нарэшце, нашы саюзнікі надумаюць па-сапраўднаму біць Гітлера. Пара ўжо! Але чамусьці ў мяне цвёрдая надзея, што ўсё скончыцца добра, быць не можа, каб запанавала тупарылая, нямецкая свіння. Са светлай надзеяй збіраюся і ў Маскву. Добра было б, каб спаткаліся мы там неўзабаве і ў больш вясёлы час!

А сапраўды, дзядзька Якуб! Падрыхтуйце зборнічак, напішыце аповесць ды прыязджайце да нас. Пажывём там разам які месяц. Дарога цяпер не такая ўжо цяжкая.

Калі Крупеня не быў у Вас і яшчэ нічога не зроблена з пайком, я пагавару там аб гэтым. Пагавару і аб В/зборніках. Думаю, што ўсё наладзіцца.

Пра Мінск, седзячы тут, нічога не знаю. Толькі з пісьма Кучара Маўру даведаўся, што Туранкоў прадаўся немцам. Сабіраецца ў іх, відаць, там капэла.

Страшна баліць сэрца, як успомню пра сваю маці. Чамусьці яна стала мне сніцца з ночы ў ноч. А як прыгадаю родныя мясціны, проста не знаходжу сабе месца. Я ўжо даходжу часамі да містыкі. Вось вазьму ды сабе загадаю: калі вялізны камень (ёсць у нас такі на краі дарогі ля ся-



ла) ляжыць цяпер на месцы, значыць, і я вярнуся дахаты. Да чаго толькі не дадумаешся!

Дарагі мой дзядзька Якуб! Будзем верыць, што яшчэ доўга паходзім па роднай зямлі. Вельмі ж цяжка без яе.

Што вам яшчэ напісаць? Ну, хіба пра алма-ацінскія цэны. Мука пшанічная 35—45 руб. кг., масла 300—350 р. кг., яйкі 50—60 руб., памідоры 7—8 руб., часнок 60 руб. кг., мяса 80—100 руб. кг., малако 15 р. літр.

За ўвесь месяц я напісаў 1 главу паэмкі і 2 песні для кіно. Вось і ўся мая работа. Думаю напісаць у Маскве. А там відаць будзе!

Шчырае прывітанне ад мяне, Лёлі і Юркі Мар'і Дзімітраўне, Даціку і Міхаську.

Жадаю Вам усім здароўя і лепшых зводак.

Ваш *Пятрусь Броўка*

Р. С. Клумаў просіць, каб Вы яму дапамаглі з лібрэта. Можа, Вы можаце паўплываць на С. М., каб ён яму дапамог?

*П. Б.*

## 18. П. Ф. ГЛЕБКУ

*5 кастрычніка 1942, Масква*

5.X.1942 г.

Дарагі Нонік!

Сёння атрымаў тваё пісьмо з Алма-Аты. Дзякую вам і за картку, дарагія хлопцы! Шкода, што не маю нічога паслаць вам, так непамысна, што і здымацца не хочацца. Нічога, можа, дасць бог, сабярэмся мы самі. Якуб так дае гэтаму паганцу — Гітлеру, што ад яго хутка застанецца толькі пыл. А і сапраўды, вялікая ў мяне надзея, што ён зломіць шыю пад Сталінградам.

Прабыў я, браце, месяц у Алма-Аце і яшчэ больш параніў сваё сэрца. Блага жывуць мае малыя. І гэта нягледзячы на ўсе мае дапамогі. Проста нават не хочацца пісаць аб іх пакутах, то яшчэ цяжэй робіцца.

Толькі што прыйшоў мастак з вашай рэдакцыі. Гавару з ім пра ваша жыццё. Перапыняю пісьмо да заўтра.

*П.*

6.X.1942 г.

Прыехаў з Алма-Аты Цвірка, прывёз мне яшчэ два пісьмы. А ўсё не лягчэй. Жыць там, канечне, цяжка, а да

таго Лёля зусім непрыстасаваная да сучасных умоў, баюся, што загінуць яны абое.

Быў я ў Ташкенце. Колас засмучаны смерцю Янкі, страшэнна распякае сябе, што часамі спрачаўся з ім, баюча пераносіць адсутнасць вестак пра Юрку, а таксама падзеі на фронце. Вечна сядзіць каля рупара радыё. Пацягнулі мы там сёе-тое, паплакалі, паўспаміналі ўсіх сваіх блізкіх. Я пераканаўся, што жыць у другім месцы, апрача Беларусі, стары Якуб не можа і ён чахне па Беразьянцы і баравіках.

У Ташкенце бачыў яшчэ Эдзю, Модэлька і Кацовіча. Лепш з іх жыве Эдзя, Мадэлёк, хоць і працуе намеснікам дырэктара рускага драматычнага тэатра — пакутуе. Стаў ён цяпер такім ваяўнічым, што проста рвецца ў бой, але як слабасільнага нікуды не пускаюць.

Эдзіна матка заместа Амерыкі трапіла ў амерыканку. Вось дурная баба, што ёй яшчэ трэба было? Мабыць, наважыла, што талянт дачкі перарос рамкі Еўропы і што яму патрэбна разгарненне на амерыканскім кантыненте.

У Ташкенце быў я ўсяго чатыры дні. Гарачыня там такая, што я баяўся высахнуць на шчэпку. Там ідзеш па вуліцы і, здаецца, бачыш, як чалавек тае на вачах, усе сокі вылятаюць з яго парай. Не люблю гарачыні. Прыехаў у Алма-Ату, уратаваўся ад спёкі, там не такая гарачыня, дык парваўся на другое. Мясцовасць, высокая над узроўнем мора, цяжка адбіваецца на хворых сэрцам. Як высветлілася, яно ў мяне неважнецкае, бо адразу пачалі ў мяне пухнуць ногі, і стаў хадзіць я па Алма-Аце кульгаючы. Цэлы месяц бегаў па ўстановах, дамагаўся прыладзіць Юрку ў дзіцячы сад, а Лёлю на работу. Дамогся гэтага, а, як цяпер высветлілася, гэта мала ёй дапамагае. Уся справа там, аказваецца, у тым, што «сваячкі» яе — паганяныя людзі. Яны без душы і, замест таго каб дапамагчы ёй — наваліваюцца на яе без прычыны.

Вось ты і бачыш, што я зноў вярнуўся да сваіх балючых дум. Але ладна, буду спадзявацца, што перажывуць мае малыя ўсе нягоды, перажывём і мы, і што спаткаемся яшчэ пад бацькоўскай страхою.

Што я зрабіў за гэты час? У Алма-Аце напісаў дзве песенькі для беларускага кіназборніка, і ўсё. Прыехаўшы ў Маскву, скончыў паэму пра Смалячкова. Яна невялікая — 600 радкоў. Сам не знаю, добрая яна ці благая? Пройдзе некаторы час — адчую. Тыя, каму чытаў, кажуць, што добра. Цяпер сяджу над трэцім актамі лібрэта, хачу скон-

чыць у гэтым месяцы. Дарэчы, прыходзіў да мяне Залатароў. Ён быў з Цікоцкім. Ці не напісаў бы ты яму лібрэта? Няўжо ты не можаш выбраць на гэта часу? Ажгірэй хоча, каб ты гэта зрабіў.

Наша рэдакцыя чэзне і чэзне. Забралі ад нас Васю Барысенку, Латышава, Фейгінзона, Качана. Выклікала палітупраўленне, а дзе будучь працаваць, невядома.

Мы, што засталіся, сядзім у гасцініцы. Відаць, і праседзім да канца вайны. Добра, што можна рабіць тое-сёе, а то зусім бы загінулі.

«Раса» цяпер падаражэла ў два разы, ужываем вельмі рэдка. Прызджайце хіба, хлопцы, можа, адразу ў нас пачнецца ажыўленне.

Нізка кланяюся ўсім прыцелям — Іллюшку, Кучару, Пімену. Жадаю ім баявых поспехаў, а з імі хуткай сустрэчы.

Б'ю чалом усяму добраму калектыву «За Свабодную Беларусь».

*Пятрусь*

Масква

## 19. Я. КОЛАСУ

*30 кастрычніка 1942, Масква*

30 кастрычніка 1942 г.  
Масква

Дарагі дзядзька Якуб!

Горача вітаю Вас са слаўным 60-годдзем. Жадаю пражыць яшчэ болей і на радной зямельцы. Выбачце, што, пасылаючы тэлеграму, я паспяшаўся. Па-першае, баяўся спазніцца, а да таго ж яшчэ — ехаў у Горкі, не ведаў, колькі там затрымаюся, таму і паслаў загадзя.

Да вас паехаў Кандрат. Ён раскажа падрабязна пра наша жыццё, а я толькі хачу падзяліцца з Вамі, дзядзька Якуб, радаснай весткай. Як Вы і пісалі мне, што: «Не сумуй, Петрусёк, маці твая жыва», так і выйшла. Ужо ў другі раз праз партызан я атрымоўваю весткі пра яе. Першы раз казалі два хлопцы, што бачылі яе ўлетку, а ўчора, калі я прыйшоў да Гарбунова, ён выклікаў адну таварышку па прозвішчы Гайдук. Яна мне падрабязна сказала пра маці. Аказваецца, праклятыя фрыцы садзілі старую, дапытвалі, дзе сыны, пасля выпусцілі. Жыве яна ў сваёй



хаце, толькі карову адабралі. Перабіваецца пакрысе, шые, лапіць тое-сёе каму са сваіх вяскоўцаў.

Гэта жанчына перадала маці газетку з маім вершам. Паплакала старая!

Усяму гэтаму я веру, бо яна падрабязна расказала, што нават стаіць у сярэдзіне хаты.

Што ў мяне больш повага? Кончыў паэмку пра Смалячкова і лібрэта. Ездзіў у Горкі, у оперны тэатр, прынялі вельмі добра.

А так сяджу ў Маскве і чакаю Ноніка. Вам, відаць, гаварыў Кандрат, што ёсць рашэнне выклікаць іх сюды. Відаць, дзевядзеца адседзець тут цэлую зіму. А як хочацца дахаты! Ды, відаць, надоўга затармазілі нам гэту справу нашы саюзнічкі.

Вітаю Вас, дзядзька Якуб, Мар'ю Дзімітраўну, Даніка і Міхаська са святам і шчыра жадаю ўсім здароўя і сіл.  
Ваш Пятрусь

## 20. Я. КОЛАСУ

*3 лютага 1943, Масква*

3.ІІ.1943 г.  
Масква

Дарагі дзядзька Якуб!

Доўга я Вам не пісаў і адчуваю сябе вінаватым. Праўда, два разы мы чакалі Вас у Маскве, першы раз 7—8 студзеня на сход інтэлігенцыі, а другі — цяпер у лютым на Усеславянскі пленум, але так і не дачакаліся. У самага мяне шмат змен у асабістым жыцці, і яны ў мяне адабралі многа часу. Увесь снежань месяц я быў у дарозе. Ездзіў у Алма-Ату за сям'ёй, прывёз іх у Маскву. Лёля і Юрка жывуць цяпер разам са мной. Гэта стала магчымым таму, што нас пяцёх: Лынькова, Крапіву, Глебку, Гурскага і мяне зволілі ў запас і перадалі пад загад ЦК. Вось і закруціўся я ў сувязі з пераходам на штацкае становішча і з турботамі па пераездзе. Можа, гэта хоць крыху змяншае маю віну перад Вамі.

Навін так многа, што і не ведаю, з чаго пачыпаць? Пачну з нагарад, ці што? Палітупраўленне Калінінскага фронту ўзнагародзіла былых працаўнікоў рэдакцыі «За Свабодную Беларусь», нашых хлапцоў: Пецю Глебку і Гурскага ордэнамі Чырвонай Зоркі, Кучара, Панчанку і др. медалямі «За баявыя заслугі». Хлопцы рады, канеч-

не, і нам прыемна, што сярод нас з'явіліся баявікі, тым больш што сярод рускіх хлапцоў іх вельмі многа.

А цяпер пераходжу аб нашай працы. Арганізавана выдавецтва: здаецца, усур'ёз. Там працуюць Кандрат Крапіва, Глебка, Гурскі і Малкін. Здалі ў вытворчасць ужо каля 15 кніг, сярод іх адна і мая вершаваная кніжачка. Ёсць там у плаце Ваш аднатомнік выбраных вершаў і паэм і зборнік твораў за часы Айчынай вайны.

Я думаю, што хлопцы пісалі Вам пра гэта. Відаць, Вы і працуеце над складааннем дзвюх гэтых кніг.

Меркавалася, што «Савецкая Беларусь» будзе выходзіць вялікім фарматам, але пакуль што яна працягвае сваё шэрае нуднае жыццё ў ранейшым памеры. Што газета сумная, вінавата рэдакцыя ды, відна, і мы, пісьменнікі, бо мала ўдзельнічаем у ёй.

За гэты час скончылі Максім Тапк і Аркадзь Куляшоў свае паэмы. Погляды на іх розныя, адно трэба сказаць, што рэчы добрыя, хоць і непазбаўленыя, як заўсёды, недахопаў.

Так мне і не давялося прачытаць Ваш «Суд у лесе». Чуў добрыя водгукі.

Выходзіць, што наша беларуская літаратура папрацавала няблага.

Кончыў і я сваю паэмку пра Смалячкова (помніце — чытаў у Ташкенце), скончыў і здаў лібрэта оперы, напісаў некалькі новых вершаў, нават перакладаў Вашы радкі з беларускай на рускую мову (гэта ў артыкуле Дабрыніна — выбачайце, калі блага). Так што тое-сёе зрабіў і я. А цяпер сяджу і не ведаю, за што ўзяцца? Тэм многа, а ўмовы працы цяжкаватыя, за вялікую працу брацца боязна. Справа ў тым, што ганяюць нас, як сідаравых коз, з гасцініц, а зімой дзецца пяма куды. Вупь і хлапцоў выгналі з гасцініцы «Масква» ў «Савецкую» (каля Дварца Саветаў), нейкім фуксам засталіся толькі Міхал і Кандрат. Я жыву са сваімі дамачадцамі ў гасц. «Еўропа». Сягодня вымаліў адтэрмінавання на 12 дзён, што далей будзе, бог знае.

Ды толькі Вы не зважайце, прыезджайце сюды ў Маскву. Вас гэтая бяда не кране, а жыцця будзе не горш, Мар'і Дзімітраўне, папэўна, будзе лепш. А да таго, як успомніш, што некалі садзішся вечарам у Маскве, а на равіцу ў Мінску, дык сэрца ніяк не хоча пакідаць гэтага блізкага кірунку. Пішу я Вам у такія шчаслівыя дні, якія набліжаюць нас да родных сяліб. Я так і бачу Вас пра-



святлеўшым каля ташкенцкага рупара. Як хораша было б цяпер пасядзець з Вамі за сяброўскаю гутаркай набліз «дзядзькі Каруся». Хоць, па праўдзе казаць, можа, з «дзядзькам Карусём» нам трэба спатыкацца і радзей. Вунь і Кузьма, бедалага, хворы. Ён марудна, але ўпэўнена праўляецца. Думаем, што ён хутка ачуняе.

А «дзядзька Карусь» стаў цяпер вельмі ганарыстым, дарагім і павяшчае нас вельмі рэдка.

Ды толькі прыезджайце, дзядзька Якуб, угаворым, запросім і яго.

Купаліха хварэла тут на запаленне лёгкіх. Асупулася, пастарэла і, здаецца, пасталела. Паехала ў Казань да вясны. На вясну збіраецца ў Маскву.

Ёсць у мяне адна вельмі прыемная навіна. Помніце, я пісаў Вам пра маці, і Вы напісалі мне, упэўняючы, што жыва мая маці. Так, прынамсі, было яшчэ ў верасні. Прышло два партызаны, а потым партызанка і ў адзін голас паведамлялі, што бачылі яе і гаварылі з ёй. Перадалі мне такія прыкметы з хатніх абставін, што гэта не выклікае ў мяне сумнення. Атрымаў пазней больш горкую вестку, што быццам спалілі гады яе хату і жыве яна, бедная, у другой вёсцы. Вельмі б хацелася яе ўбачыць!

Толькі што быў перапынак у пісьме. Прыходзіў Мазалькоў, пяклі аладкі з алма-ацінскай мукі. Шкада, што мала!

Што яшчэ новага ў Маскве? Ходзяць па вуліцах нашы афіцэры ў новенькіх пагонах. Даволі прыгожа!

Зіма сёлета тут лёгкая. Марозы невялікія, а да таго ж добрыя весткі з фронту вельмі саграюць душу. Мы крыху ўжо і раздурапы, калі няма вечарам: «У апошні час», дык і лажыцца спаць сумнавата. Нічога, пачакаем, відаць, праб'е неўзабаве апошні час па пямецкім звяр'і.

Капчаю пісаць, бо мой малы Юрка так разгудзеўся, што няма рады. Цяпер «Апошнія паведамленні». Чакаю «Апошняга часу».

Ага, ледзь не забыўся! Прывязлі партызаны ў Маскву старога дзеда Талаша. Вось бы Вам з ім сустрэцца. Стары яшчэ дзябёлы. Ён бы Вам шмат расказаў. А можа, і можна было б падумаць пра другую частку.

Кланяецца Вам, Мар'і Дзімітраўне, Даніку і Міхаську ўся мая сям'я.

Нізка клапяюся і я.  
Ваш Пятрусь

## 21. П. ПАНЧАНКУ

21 ліпеня 1943, Масква

21. VII. 43 г.  
Масква

Дзень добры, браце Пімен!

Атрымаў тваё добрае пісьмо. Быў вельмі рады, што хоць газетамі і дадаткамі павесяліў тваё аднастайнае жыццё. Я і не ведаў, што ты не атрымоўваеш нічога беларускага, а то я зрабіў бы так, каб ты рэгулярна атрымоўваў наш друк. Зраблю гэта цяпер! Хлопцаў палаяў за цябе, і, здаецца, яны табе напісалі. Я дзіўлюся, чаму ты не атрымаў нашага агульнага з Нонікам ліста. Яно было такое харошае, пісалася ў добрым настроі і нават было скрэплена чыстаю слязою — гарэлачнаю кропляй, што пасылалі табе напярэдадні 1 Мая. Бачыш, старыя сябрукі цябе не забываюць і нават на вялікую адлегласць пасылалі табе таварыскую кроплю.

Шкада, што табе не давялося прыехаць у Маскву. Хадзілі чуткі, што ты прыедзеш, і мы цябе чакалі. Будзем спадзявацца, што яшчэ ўлетку пабачымся з табой і пагаворым за добрым, таварыскім сталом.

Жыццё наша табе вядомае. Лазім з гасцініцы ў гасцініцу, крыху пішам, не скажу каб перасіліся, нешта розныя дробязі страшна многа часу адбіраюць. Я асабіста каторы час бяруся за паэму і пакуль што тапчуся на месцы. Але, відаць, хутка раззлуюся, сяду, плюну на ўсё, вазьму ды напішу. Ёсць у мяне адна тэма, якая мяне вельмі хвалюе. Каб толькі так добра выйшла, як уяўляецца, лежачы на ложку. Бяда, што як сядзеш пераводзіць на паперу, дык шмат што не ўдаецца.

Хлопцы нашы ўсе на месцы, за выключэннем Аркашы, які паехаў у сваю старую газету. Ды яшчэ дабавіліся! Прыехаў з тылу Піліп Пестрак з сям'ёй. Бачыш, мы гаварылі, што стары падпольшчык не загіне. Ён такі ж бадзёры, жыццярадасны.

Міхал наш атрымаў сумную вестку. Загінула яго сям'я. Хлапец страшэнна перажывае. Шкода яго! Кузьма акрыяў так, што нават учора сам прыходзіў да мяне ў госці.

Атрымаў твае вершы. Абодва добрыя, але мне больш падабаецца: «Яшчэ рана, хлопцы, атрасаць...» Ён больш задушэўны, лірычны. Заўтра адапру ў дадатак № 4. Прышлю. Пачытаеш. Раманам не палохай, я ўпэўнены, што такі хлопец, як Пімен, можа напісаць не толькі адзін ра-

ман, а цэную трылогію. Цягне і мяне проза. Глядзі, што спаткаемся прайзнікамі! Хоць і лірычнае, паэтычнае сціло не дае спакою.

Што ж яшчэ? Максім гарцуе па Маскве. Відаць, абдымае дзяўчат і крашыць разам з дрэвамі, ажно схуднеў бядапяга. Нонік з Гурскім гуляюць у 501. Кандрат прывёз сям'ю і заняты ёю. Гэтым жа заняты і я.

Вось коратка і ўсё. Жадаю табе ўсяго найлепшага ў тваім салдацкім жыцці.

Твой друг, былы франтавік  
*Пятрусь*

## 22. Л. А. БЭНДЭ

*18 жніўня 1943, Масква*

18 августа 1943 г.  
Москва

Добрага дня, дружа Васіль!

Спяшаюся выканаць тваю просьбу, хоць і не поўнасьцю. Пасылаю табе № 1 і № 3 «Літаратурнага дадатку». Як будучь выходзіць новыя, настараюся табе высылаць акуратна. Што тычыцца другіх матэрыялаў, дык мне вельмі цяжка цяпер іх сабраць. У нашым выдавецтве неўзабаве павінны выйсці: альманах № 1 беларускай мастацкай літаратуры і паасобныя кніжкі паэтаў і пісьменнікаў. Прышлю, як толькі выйдучь з друку. Там сабрана большасць з таго, што мы напісалі за час вайны.

Дзякую за добры водгук аб паэме пра Смалячкова. Пасылаю табе экзэмпляр у арыгінале. Мне было б прыемна, калі б яна была надрукавана ў Ленінградзе. Аднак калі гэта будзе прыносіць многа клопот (я маю на ўвазе твой абмежаваны час), дык не варта турбавацца.

Наш універсітэт пачынае працу 1 кастрычніка пад Масквой. Думаю, што кіраўнікі яго будучь толькі вітаць тваё жаданне прачытаць курс лекцый у ім. Сустрэнуся з імі, пагавару пра гэта і дам твой адрас.

Купалаўская камісія Акадэміі навук БССР вельмі цікавіцца матэрыяламі пра Купалу, якія ёсць у Ленінградзе. Там вучоным сакратаром камісіі працуе яго жонка У. Ф. Луцэвіч. Можна, ты напішаш, што можна здабыць і на якіх умовах у Ленінградзе. Можаш пісаць ёй па Саюз пісьменнікаў.

Дзе твае? Яшчэ жывучь у Алма-Аце? Я іх бачыў там



у снежні 1942 г. Шкадаваў, што не застаў цябе там. А я са сваімі жыву ў Маскве. Значна лепш разам.

Падзеі ідуць так, што намі ўсё больш авалодвае думка хутчэй вярнуцца дадому. Як было б добра прыехаць туды яшчэ ў гэтым годзе. Усім сэрцам жадаем гэтага.

Многа цікавых вестак ёсць з радзімы, нават не знаю, пра што табе напісаць. Досыць таго, што я атрымаў адтуль ад сваёй маці два пісьмы і адно пісьмо ад брата-партызана. Бачыш, якая ў нас сувязь!

Прывітанне табе ад нашых хлапцоў і ад маёй сям'і. Кланайся сям'і.

Шчыра жадаю здароўя і сіл!  
*Пятрусь Броўка*

### 23. П. Ф. ГЛЕБКУ

*11 лютага 1945, Мінск*

11 лютага 1945 года

Дарагі дружа!

Чуў я, што ты меўся быць у Мінску. Але, маючы на ўвазе тваю рупнасць, спадзявацца на скоры прыезд нельга. Вось я і пішу табе колькі слоў з нашага слаўнага Мінска.

Жывём мы няблага, абсталяваліся, можна сказаць, добра, выраслі ўглыб і ўшыр, так што нават прыхапілі твой пакой. Юра кажа, што ён сам будзе весці з табой перамовы. На мае заўвагі, што ён будзе табе перашкаджаць, сцвярджае, што пісаць табе ён нават паможа. Вось і радуйся! Мне так памог, што за месяц ледзь выціснуў адзін драбнюткі верш, ды і той не вельмі порсткі.

Чуў я, што напісаў добрыя вершы. Прашу цябе, як члена рэдкалегіі, не забываць свой баявы часопіс «Полымя». Апрача таго, на праўленні я мушу рабіць даклад пра тваю новую творчасць. Можа, з гэтага дакладу выкіруецца артыкул для мясцовага друку і для Масквы. Дык прысылай!

Быў тут Колас. Вылучалі кандыдатаў на прэмію. Вылучылі Коласа, Куляшова, Танка. Прыпраглі і мяне са зборнікам «Беларусь». Вырашылі, каб ты напісаў патрэбны водгук. Калі можаш, зрабі, бо ніхто так пра мяне не напіша дасканала, як ты. Канечне, атрымаць я нічога не атрымаю, але хоць паказацца на хвіліну ў добрай вупражы перад людзьмі і то няблага.

Што ў нас яшчэ? Атрымалі партызанскія медалі. Твая

ляжыць у ваенным аддзеле ЦК і чакае цябе. Прыязджай і начапляй, можа, хоць будзе апраўданне былым тваім пышным вусам! Падалі і на маскоўскія, але што з гэтага выйдзе, невядома. Падгані! Ты ж там маеш моц у Маскве!

Як у вас пагода? У нас цёпла, лагодна. Прыязджай, а то акалееш там у сваім «Якары». Дома яно заўсёды спакайней.

Кланяюцца табе Лёля і Юрка.

Не забывайся, што ёсць у Мінску Белорусская 4, дзе ты законны ўладар некалькіх метраў і дзе ёсць у цябе шчырыя сябры.

Бывай, бывай.

*Пятрусь*

## 24. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*23 ліпеня 1945, Мінск*

23.VII.45 г.

Дружыце Павел!

У нас теперь такая абстаноўка — адсутствие жылля, многія в раз'ездах, срочныя заданнія і пр., што я не позвал цябя прыехаць. Думаю, лепш будзе, калі ты прыедеш пазже.

А з ленинградскімі паэтамі нам звязаться надо покрепче. Все они очень хорошие ребята и поэты.

Напиши толком, что можно из белорусского издать в Ленинграде, и мы поручим товарищам собрать и прислать материал. Кстати, пришли кое-что Прокофьева, Саянова и др. Переведем и напечатаем.

Вот так. Напиши мне о твоих соображениях.

Желаю тебе всяческих удач.

*Петрусь Бровка*

## 25. П. ПАНЧАНКУ

*23 ліпеня 1945, Мінск*

23. VII. 1945 г.

Мінск

Здароў, браце Пімен!

Выслаў я табе «Полымя», якое ты так расхваліў. А я дык баюся, што як ты прачытаеш яго, дык папросіш, каб болей не прысылаў, бо яшчэ больш нуды займееш у сваёй далёкай вандроўцы. Але як кажуць: «Чым багаты, тым і

рады!» Вось паклапаціся, браце, сам і часцей надсылай што-небудзь сваё, улівай «свежую струю», бо пішаш ты ў наш тоўсты часопіс вельмі мала. Вершы, што перадаў Максім, ідуць у № 5. Скажу табе па праўдзе, што яны мне вельмі падабаюцца.

Не знаю, пра што табе пісаць. Відаць, Максім табе папісаў пра ўсё падрабязна. Не ведаю, з чаго і пачынаць.

Як мы жывём? Сядзім стала ў сваёй сталіцы, і, скажаць табе шчыра, што пасля доўгіх вадроў пастаяннае аселішча нам даспадобы. Адна бяда — ганяюць нас з кватэры па кватэру, але гэта такое складанае пытанне, што ні ў якім лісце не апішаш. Ды толькі з кожным днём і гэтая справа ўлагоджваецца.

Якія самыя апошнія павіны? Лынь прыляцеў з Сан-Францыска. Знадворку — сапраўдны амерыканец. Курьцы цыгары канадскія, сыпле па-ангельску, глядзіць па гадзіннік швейцарскі, крэмсае зажыгалку уругвайскую — адным словам, увесь свет сабраў у сабе. А сур'ёзна кажучы, многа цікавага раскажаў пра заакіяпскае жыццё.

Максім не дае маху так, як ты. Узяў ды і спарадзіў дзвюх дачок. Вось і падумаў пра гэта. Толькі глядзі, не мыляйся, не бяры заморскую красуню, не абдымай персіяўскі стан, бо я ведаю: ты вельмі слабы на такія рэчы. Прыязджай лепш сюды, а дзевак тут беларускіх, ды і вельмі добрых, табе хопіць.

Да Ноніка прыехала жонка з Нямеччыны. Сядзіць цяпер дома, як у клетцы. Не чуваць яго бадзёрага закліку, не відаць яго мілага твару там, дзе «пуншу пламень галубы». Адным словам, жыве, як стары дзед. Можа, ты яшчэ толькі і здолеш яго расшавяліць.

Кулеш грае ў пульку. Кучар жлукціць піва. Гурскі бясконца піша апавяданні, драмы і камедыі.

Вось і коратка пра нашае жыццё.

Літаратурнае жыццё можна было б ажывіць, каб у нас было болей людзей. Часопісаў і розных выданняў больш, як да вайны, а пісьменнікаў, асабліва добрых, прыбавілася мала.

Вось чаму наш табе наказ: досыць заморскіх красунь і він, паварочвай аглоблі дахаты. Мы табе падбярэм дзеўчыну, хоць, можа, і не такую прыгожую, дык затое моцную. Прыязджай, пакурвай трубочку, абдымай жонку і пішы, і пішы...

Вітанне табе ад усіх хлапцоў.  
*Пятрусь*



## 26. У РЕДАКЦИЮ ГАЗ. «ПРАВДА»

16 листопада 1945, Мінск

16. XI. 1945 г.

Дорогие Вадим Михайлович, Кирилл Васильевич, Юрий Борисович!

Я получил выписку о зачислении в штат «Правды». С того же дня мной овладело беспокойство, что делать, чтобы быть полезным? Условия передвижения теперь по районам ужасные, и я право не знаю, как почерпнуть свежие материалы.

На днях выезжаю в одно замечательное рыбное хозяйство. Хочу написать о рыбах, вернее, о людях, растящих белорусскую рыбу. Ко Дню Конституции пришлю, если подойдет, стихотворение. Задумываюсь над рассказом, но не знаю, что выйдет?

Очень прошу Вас написать мне кратенько, что я должен и в каких размерах делать для литературного отдела? Постараюсь по мере сил выполнять.

Примите мое, хотя и запоздалое, поздравление с высокой наградой.

Уважающий Вас *Петрусь Бровка*

Минск

Белорусская улица, дом № 4, кв. 14.

## 27. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

26 лютага 1946, Мінск

26. 2. 1946 г.

Минск

Дружище Павел!

Благодарю за память. Письмо твое получил. Очень рад, что дело с антологией у вас движется. Должен сообщить, что и наши товарищи работают неплохо. Передай Саше Прокофьеву, что я уже перевел около 700 строк «России». Работаю уже второй месяц. Думаю к концу марта перевод «России» окончить. Поторопи Сашу — пусть он присылает остальные стихи для сборника. Его поэма в моем переводе пойдет в № 5 «Полюмя».

Что касается количества строк для каждого нашего поэта в сборнике современных поэтов, то мы целиком пола-

гаемся на В/осведомленность. Вы сами прекрасно знаете, сколько кому дать, а если немного не угадаете — не заплачем. Пусть материал вам указывает.

Посылаю на твое имя пару новых стихов. Посмотрите, что с ними сделать?

Относительно книг. Я говорил с Сашей Прокофьевым. Прошу и тебя. Ты выясни, можно ли достать русских классиков и на каких условиях. Денег, тысяч пять, я смогу перевести, куда ты укажешь. Переслать мне может помочь директор Союзпечати Белоруссии, у которого в Ленинградском отд. Союзпечати — директор близкий друг. Если может помочь достать книги Саша — попроси его от моего имени. Скажи ему, что «Россию» на белор. языке я ему вышлю.

Посылаю искренний привет Саше, Николаю, Всеволоду Александровичу, Мите, а также Виктору Саянову.

Желаю тебе всего наилучшего!

*Петрусь Бровка*

## 28. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*23 кастрычніка 1946, Мінск*

23. X. 46 г.  
Мінск

Дорогой Павел!

В отношении Гаруна я один решить не могу. Поставим на правление, обсудим и телеграфно сообщим Вам. Сегодня я об этом передам Ковалеву.

Что с В/антологией и сборником Саша, затрудняюсь сказать, потому что уже месяц болею и не выхожу из дома. Через несколько дней пойду в издательство и выясню.

Как мы живем? Да неплохо. Будешь ехать с курорта, сам увидишь. Много спорим по литературным вопросам, по делу все к лучшему.

Я тебя попрошу узнать одну вещь: есть ли в Ленинградской публичной библиотеке архив Полоцкой окружной газеты «Чырвоная Полаччына» за 1926, 1927 и 1928 год? Не могу восстановить ни одного стиха за те годы.

Кланяйся низко Александру Андреевичу, Николаю Леопольдовичу, Всеволоду Александровичу, Виссариону Михайловичу.

*Твой Петрусь Бровка*



## 29. Я. КОЛАСУ

5 чэрвеня 1947, Сочы

5 чэрвеня 1947 г. Сочы.

Дарагі дзядзька Якуб!

Шчырае Вам прывітанне ад «Чэрліпага мора», ад кіпарысаў, магнолій і палым, ад вечаровых светлячкоў, ад усяго, што так хораша тут. Шчырае Вам віншаванне з унукам Сяргеем, прадаўжальнікам слаўнага роду Міцкевічаў. Няхай яму будзе светлай дарога па нашай роднай зямлі.

А я сяджу вось ужо другі месяц тут, у Сочах. Мушу Вам сказаць, што гэты наш беларускі санаторый мне да спадабы. Усё тут арганізавана скрытна і ладна, і паправіцца можна добра. Месца для адпачынку прыгожае, зацішнае, яда здавальняючая, купанне ў моры і лячэнне ў мацэсцінскіх ваннах вельмі многа даюць. Я сябе адчуваю значна лепш, чым у Мінску. Калі б у Вас была магчымасць і настрой прыехаць сюды, то гэта было б вельмі карысна для Вас.

Прыходзяць сюды і беларускія газеты, часопісы, прыязджаюць людзі з Мінска, так што мы тут у курсе амаль усіх беларускіх спраў. Адпачываюць тут усе з Беларусі, больш работнікі нашых райкомаў. З сямей — сям'я Наталевіча і Эйдзінаў з усімі сваімі.

Пагода тут як заўсёды на поўдні — цёплая, сонечная. Праўда, і тут сёлета вясна халаднейшая, як і ў нас. Купацца толькі нядаўна пачалі. З ягад на рынку поўна — чарэшні, вішань, клубнікі і інш.

Жылі мы тут месяц разам з Сцяпанам Казіміравічам Майхровічам. Я ўжо рашыў адпачыць дык адпачыць — застаўся тут на другі месяц, купіў за 3000 рублёў месца і выклікаў Лёлю. Прылячу ў Мінск 28 чэрвеня.

Рабіць тут амаль нічога не раблю. Прыеду ў Мінск, тады засяду.

Трэба мне быць і ў Маскве, але туды паеду, відаць, пасля звароту адсюль. Вы, мабыць, будзеце на пленуме ў канцы чэрвеня.

Яшчэ раз вітаю Вас і шлю Вам паклон ад Лёлі, а таксама наша шчырае пажаданне здароўя і сіл.

Ваш Пятрусь Броўка

Сочы, санаторый «Белоруссия»,  
П. Бровка

Р. С. Клапяемся Даніле і Міхасю.

П. і Л.

### 30. Д. Д. ОСІНУ

*11 ліпеня 1947, Мінск*

11 июля 1947 г.

Дорогой Митя!

Посылаю тебе «Катерину». Я сократил до 1800 строк. Право же, легче сокращать ее при работе, да и твой хирургический нож будет ходить увереннее.

Желаю тебе здоровья и успеха в работе.

Нина мне говорила о письме А. А. Фадееву. Я улетал рано и никого не застал в Союзе. Пошлем на твое имя письмо с Аркашей. Если пужно будет — присовокупи.

Привет семье. Обнимаю тебя.

*Петрусь*

### 31. Я. КОЛАСУ

*17 кастрычніка 1947, Мінск*

17. X. 1947 г.

Мінск

Дарагі дзядзька Якуб!

І ліха ж яго ведае як далёка Ваш Кіславодск. Ці не за марамі ён і за акіянамі? Чаму так доўга ідзе адтуль ліст? Гэта ж толькі на 7 дзень атрымаў я яго. Да гэтага званіў некалькі разоў Вам дахаты, але на зван адказу не атрымаў.

Вы скардзіцеся, што непрыветна Вас сустрэў курортны гарадок, нават хацелі паварочваць аглоблі. Маю надзею, што Вы ўжо асталяваліся, прывыклі, азнаёміліся з тымі-сімі мясцовымі «здабыткамі» і цяпер гэты настрой прайшоў. Калі Вы прывыклі да нарзаных ваннаў, да адпачынку, і гэта Вам на карысць, то не спяшайцеся вельмі сюды, бо тут цяпер самая гарачыня.

Як Вам вядома, я нясу ў некалькі разоў грамадскай пагрузкі менш за Вас, дык вось Вам для ўзору цяперашні мой дзень.

Возьмем яго, хоць бы — 15. X: устаў у 8 гадзін. Пісаў артыкульчык для ўзаемнай перадачы з Украінай, у 10 гадзін пасяджэнне партбюро, у 12 гадзін пачалося праўленне і цягнулася да 3-х. У 3 гадзіны засядаў на Савеце Міністэрства кінематаграфіі. У 5 ледзь паспеў паабедаць, як пайшоў па аднаму выкліку ў ЦК, у 7 гадзін засядаў у оперным тэатры. Калі дадаць, што кожны дзень прыходзіць

тэлеграма альбо зvonіць званок з заказам, дык Вы зразу-мееце, што ў нас цяпер цяжка!

Былі гэтымі днямі ў Панцеляймона Кандратавіча. Як і заўсёды, вельмі многа гаварыў на гістарычныя тэмы, і, як заўсёды, цікава. Вельмі крыўдзіўся, што некаторыя зневажаюць Скарыну, і нават мне крыху перапала за тое, што ў хроніцы ў «Полымі» надрукаваў водгук пра Скарыну Гутарава.

Гэта аб справах. Цяпер аб пагодзе: увесь час тут стаяла цёплае, сонечнае надвор'е, але, відаць, як усяму, так і ўсяму добраму бывае канец — сягоння ўжо хмарна і, калі я вам пішу, па падаконніку барабаніць дождж.

Лынькоў і Кандрат заняты ў акадэміі. Новік, як наш партыйны сакратар, увесь час нас ганяе. Пасля Вашага ад'езду яшчэ ні разу не сабраліся.

Адна надзея, што набліжаецца свята, а значыць, пад'едзеце і Вы, і мы сабярэмся дзе-небудзь ды пагаворым і запыём.

Дык бывайце ж здаровы, набірайцеся моцы, каб пасля парзану Вы не зналі стомы ані ў працы, ані ў чым.

Кланяйцеся нашым дарагім сябрам Насценьцы і Сашу, а мы тут як-небудзь вырвем хвіліну і ўзнімем за тое, каб Вы вярнуліся дужымі!

Ваш *Пятрусь*

## 32. Я. КОЛАСУ

*29 кастрычніка 1947, Масква*

29. X. 1947 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Пішу Вам з Масквы. Выклікалі сюды, як быццам дзеля паездкі ў адну суседнюю з намі дзяржаву. Сяджу ў гасцініцы і чакаю афармлення.

У Мінску цяпер вельмі многа перадсвяточных клопот, адны тэлефонныя размовы з газетамі адбіраюць шмат часу. Прыехаў Іаўчук, і на ўсім нашым культфронце пачаўся жывейшы рух. У акадэміі нешта вырашаюць з яе прэзідэнтам.

Пагода была тут добрая. Праўда, учора ліў дождж, а сягоння зноў ясна, хоць і холадна. Мароз ужо добра шчыпле за нос.

Як жывеце Вы? Мабыць, у Кіславодску цяпер цяплей і весялей. Прывітанне Сашу і Анаст. Васільеўне.

Ваш *Пятрусь*



### 33. Я. КОЛАСУ

7 мая 1948, Кіславодск

7. V. 48 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

На другі дзень, як Вы паехалі з Масквы, я накіраваў Арона Куперштока да Сямыніна. Ён злётаў і паведаміў мне, што яго не застаў. Я даручыў яму ўсю справу, растлумачыў яму ўсё як след, і ён абяцаў мне, што Сямынін пазвоніць Вам.

Сам я прыляцеў у Кіславодск добра, адно толькі, што перамёрз вельмі ў сваім летнім палітончыку. Думаў, што ў Кіславодску адагрэюся, ды дзе там — трапіў у такую перагадзь, што залез пад коўдру і чатыры дні ляжаў не вылазячы. 1 Мая ў нас было таксама холадна. Вось ужо з 2 мая пачалося цяпло і трымаецца дагэтуль. Аджыў, нават крыху прасмалеў на сонцы.

Перадаў Ваша прывітанне Міхаілу Іванавічу Калініну. Ён быў вельмі ўзрадаваны, прасіў вітаць Вас і напаміць, што чакае ад Вас кніжкі. Вельмі харошы ён чалавек. Я ў яго таксама лячуся і ўпадабаў яго. Перадаў Вашы прывітанні Маргарыце Вісарыёнаўне, Ведзяшкінай, яны дзякавалі Вам і ўспаміналі Вас добрым словам, а што тычыцца Вольгі Іванаўны, дык дагэтуль яшчэ яе не бачыў. Яна ў водпуску, як прыйдзе — перадам.

Жыву я ў 3 корпусе, на адлёце. Крыху сумна аднаму, але калі ўспомніш мінскі пыл, дык мірышся з усім. Прымаю ванны і яшчэ ўсялякую трасцу. Здаецца, што ўсё гэта ідзе на карысць.

Жыццё тут аднастайнае, так што дзень падобен на дзень. Адно толькі, што вясна ўступіла ў правы, і з кожнаю раніцай усё бялей робяцца сады навокал, і ружовым цветам гараць абрыкосы.

Відаць, і ў Вашым садку цяпер не блага. Вітанне ж Вам пасярод сваіх сосен. Вітанне кожнаму Вашаму кусту і дрэву, якія прыкрываюць Вас ад ветру і ўзнімаюць Вашы думкі.

Нізкі паклон з Кіславодску!

Даніле, Міхасю, Наташы і малому Сяргею — прывітанне!

Прывітанне Мар'і Георгіеўне — слаўнай гаспадыні.

Ваш Пятрусь

## 34. Я. КОЛАСУ

*12 мая 1948, Кіславодск*

12. V. 1948 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Атрымаў Ваша вялікае пасланне. Дзякую за памяць. А мне пешта не вельмі спрыяе ў Кіславодску. З тыдзень пасля 2 мая пастаяла добрае падвор'е, а цяпер зноў сцюжа, дажджы і шалёпыя вятры.

Адна ўдеха, што купаюся ў парзаце і спадзяюся на карысць. А то хоць ваўком вый — такая нудота. Думаю выехаць адсюль крыху раней тэрміну і пагрэцца крыху (тыдні два) у Сочы. У Мінск мяркую прыляцець 5—6 чэрвеня. Так і скопчыцца мой сёлетні адпачынак.

З Міхаілам Іванавічам часта ўспамінаем Вас і шкадуем, што Вас тут няма. Яно пры Вас і ў гэткую пагоду было б весялей. А аднаму нудота.

Вольга Іванаўна яшчэ не вярнулася з адпачынку, і я так і не здолеў перадаць Вашага прывітання.

Хаджу я тут адзін каля «Красных камянёў», каля «Храма воздуха» і ўсё паглядаю ў свой бок. Больш ніколі адзін не буду выбірацца на курорты. У Сочы там іншая справа. Там усе свае, адным словам, невялічкі куток Беларусі, і дні праходзяць цікавей. А тут узыду я на «Красное солнышко» — там стаіць скульптура «Чабана», пастаім удвох, памаўчым, і іду я ад яго ізноў снедаць ці абедаль, а потым і спаць.

Жыццё Вам вядомае, аднастайнае. Што чуто з Сямініным? Вельмі мне б хацелася, каб, нарэшце, шматпакутны пераклад «Новай зямлі» быў даведзен да ладу.

Шлю Вам шчырае прывітанне ад усіх Вашых сяброў і свой нізкі паклон.

Жадаю Вам здароўя і поспеху ў працы, а сабе жадаю аднаго — хуткай сустрэчы з Вамі.

Ваш *Пятрусь*

## 35. ЯРЦАВУ

*Пачатак верасня 1948, Мінск*

Директору издательства

«Советский писатель»

тов. Ярцеву

Книги умершего в 1941 году писателя-орденоносца

Змитрока Бядули, пользующиеся любовью и популярностью в Белоруссии, известны и за пределами ее.

За 30 лет произведения З. Бядули выдержали свыше 40 изданий на русском, украинском и других языках народов СССР.

Совсем недавно в издательстве «Советский писатель» в переводе П. Кобзаревского вышло новое издание повестей «В дремучих лесах» и «Соловей».

З. Бядуле принадлежит также двухтомный роман о классовой борьбе в Белоруссии «Язэп Крушинский», первый том которого известен русскому читателю в переводе.

Если с изданием произведений Бядули на русском языке дело обстоит вполне благополучно, то до сих пор читатели мало знают о жизненном и творческом пути старейшего белорусского писателя.

Этот пробел восполняет монография кандидата филологических наук, литературоведа тов. М. Д. Смолкина «Змитрок Бядуля», предложенная автором издательству «Советский писатель».

Правление Союза советских писателей БССР просит редакционный совет издательства «Советский писатель» внимательно отнестись к работе тов. Смолкина и включить ее в план издательства на 1949 год.

*Главный секретарь  
Союза  
советских писателей БССР  
(П. Бровка)*

## 36. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*10 кастрычніка 1948, Мінск*

10.X.1948 г.

Дорогой Павел!

Письмо твое и деньги получил — большое спасибо! Очень неприятно, что Ирнин не выполнил моей просьбы включить «Прощальное слово», да еще утверждает о каком-то согласовании со мной. Я же его просил при отъезде включить перевод именно А. Прокофьева.

Хорошо понимаю недовольство Сашки. Постарайся сгладить все это дело. Поверь, что мне самому горько. Убеди, что в дальнейшем во всех случаях будем относиться ко всяким таким вещам очень внимательно.

Завтра же скажу выслать нужные тебе стихи.



Ну, пока! Будь жив!

Поклон Саше. Скоро будем праздновать и будем рады видеть Вас у себя.

*Петрусь Бровка*

### 37. У. І. КОРБАНУ

*5 сакавіка 1949, Мінск*

Паважаны тав. Корбан!

Зборнік Ваш атрымаў і прачытаў. Мне здаецца, што яго можна надрукаваць. З такім заключэннем я пераслаў яго ў выдавецтва.

Раю Вам туды звярнуцца. Адносна прысылкі брыгады — справа пакуль што цяжкая — усе раз'язджаем, але, відаць, нехта трапіць і ў В/вобласць. Адносна зборніка — зварочвайцеся ў выдавецтва да тав. Шарахоўскага.

З пашанай да Вас.

5. III 1949.

*Пятрусь Броўка*

### 38. Я. КОЛАСУ

*3 лістапада 1949, Кіславодск*

3.XI.49 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Шчырае прывітанне табе ад невялікіх кіславодскіх гор і ад нарзаных вод. Сяджу тут, купаюся ў парзане і смуткую, смуткую... Добра яшчэ, калі пагода — сяджу на горку ды пакланюся сівому Эльбрусу, а калі дождж — нуджуся ў сваім маленькім пакойчыку, што ў камеры. Адна ўдзеха — нядоўга засталася! Перасвяткую, крыху адпачну, ды бягом дахаты.

Жыццё маё, як Вам на ўласным вопыце вядома, аднастайнае. Ем, купаюся ды сплю. Сустрэў тут Касцюка, В. В. Ярмілава (Літгазета), С. Шчыпачова. Запрашаюць у госці. Мабыць, сяджу, абы час хутчэй ішоў.

Як маецца Вы? Чытаю Вашы артыкулы, чытаю пра тое, як седзіце ў прэзідыуме. Веру, што і Вам хапае. Але бяздзейнасць горш за ўсё. Ніколі не было мне так сумна, як у гэты раз.

Вітаю Вас са святам. Жадаю правесці яго ў здароўі і радасці. Пакуль Вы паедзеце ў Маскву, відаць, я яшчэ вяр-



пуся дамоў і буду вельмі рад моцна абняць Вас і пацалаваць.

*Пятрусь Броўка*

Кіславодск,  
Санаторый Семашко  
П. Б.

Р. С. Данілу і Міхасю — паклон.

П.

Паклон Максіму Лужаніну.

П.

### 39. П. Н. КАВАЛЁВУ

*1 ліпеня 1950, Дубулты*

1.VII.50 г.

Друг мой Павел!

Як водзіцца на курортах, заўсёды не хапае, а мне трэба паслаць сёстрам. Прашу цябе ўзяць пенсію па маім даручэнні за адну палову і паслаць ад майго імя сёстрам у наступныя дзве раты:

*3—4 ліпеня*

гор. Лепель, Вітебскай обл.

ул. Буденного д. 22.

Тарасевич

Марии Устиновне — 300 руб.

п/о Зэльва, Гродненскай обл.

м. Деречин, ул. Новая 26

Бровко

Валентине Устиновне — 300 руб.

Такою порцыю прашу выслаць ім 1—2 жніўня.

Грошы прашу выслаць абавязкова ў два тэрміны. Так ужо ў мяне заведзена. Адною паловы хопіць.

Пенсію я не атрымліваў з 1 чэрвеня, так што, пакуль я прыеду, Літфонд здолее вылічыць за пецёўкі і яшчэ застанецца.

Як мы жывём? Ды няблага, толькі пагода і тут капрызная: добрая— адначываем, благая — «сідим у мора і ждем погоды».

Жадаю табе і тваёй сям'і ўсяго найлепшага. 6 жніўня прыеду і пушчу цябе пагрэцца, можа, тады і надвор'е паспрыяе.

Паклон сябрам.

*Твой Пятрусь Броўка*

## 40. Я. КОЛАСУ

6 ліпеня 1950, Дубулты

6.VII.1950 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Вось і я абзываюся з Балтыйскага мора. Першы дзень, што крыху пагрэўся, а то сядзеў у мора, чакаў пагоды, дрыжэў і калаціўся ад злосці. Не, відаць, сапраўды нашаму брату-беларусу няма чаго далёка шукаць адначынку: бяры вудачку і садзіся да Свіслачы, а там грыб і ўсялякае такое...

Калі будзе спрыяльнае надвор'е, дык, можа, за гэты месяц крыху і адагрэемся. Умовы для жыцця тут неблагія: маем на беразе мора 2 пакоі, кормяць пяблага, а што больш трэба. Сумнавата, дык чытаю кніжку, а часамі бяруся за пяро.

Вось і ўсе мае навіны. 21 ліпеня буду святкаваць 10-годдзе Савецкай Латвіі, а там у першых лічбах жніўня пацягнуся ў родны кут.

А ў свеце ідуць вялікія падзеі. Кожны дзень паглядаю на карту Карэі і хвалююся, каб скарэй дайшлі паўночныя таварышы і перакулілі амерыканскую погань у мора. Калі Карэя будзе вольнай, тады не страшан Макартур у Японіі.

Чытаў пастапову пленума і бачыў Ваш подпіс пад адозвай. А я толькі сёння, здаецца, падпісваю. Такі ў нас графік. Хочацца, па праўдзе кажучы, мне і дадому, але дачакаю канца.

Як Ваша здароўе? Як пасоўваецца праца? Як Даніла і Міхась? Прывітанне ім.

Нізка кланяюся Вам з латвійскай зямлі.  
Прывет Максіму. Ваш Пятрусь Броўка

## 41. Я. КОЛАСУ

2 лістапада 1950, Мінск

Дарагі дзядзька Якуб!

Вось ужо лістапад, а заўтра — 3 — дзень Вашага нараджэння. Прыміце ж ад мяне самы гарачы пацалунак і пажаданні ніколі не хварэць і пажыць так, каб і сабе на радасць, і каб нам сумна не было.

Учора гаварыў з Максімам. Ён перадаў, што ў Вас справа ідзе на лад. Я вельмі рады гэтаму. Аднак наша Вам парада — замацуйцеся добра, не асабліва спяшайцеся сюды. Усё тут па-старому, нічога асаблівага няма. А Вам добра было б паехаць ў Барвіху. Ды і надвор'е ў нас увесь час было вельмі паганое, толькі два дні, як пабачылі сонца і невялічкі марозік падбадзёрыў нас.

Што новага ў нас? Было бюро ЦК. Слухалі справаздачу «ЛіМа». Гаварыў прамову і я. Горцава вызвалілі ад абавязкаў рэдактара. Непрыемны ён і несправядлівы чалавек. Я здзіўляюся, як мы яго трымалі аж тры гады. Шукаем цяпер новага рэдактара. Нашы хлапцы адмаўляюцца. Але як ёсць газета, дык будзе і рэдактар!

Прымаў усіх пісьменнікаў Ц. С. Гарбуноў. Вельмі добра пагаварыў аб нашых задачах.

Сам я жыву вельмі клапаціліва. Тузаюся па пасяджэннях, пішу розныя допісы, ажно галава кружыць. Збіраюся ўсё ж у свята адкінуць усё дый пабавіцца крыху з сябрамі. Вельмі шкада, што не будзе Вас паміж намі, але Вы можаце быць пэўны, што і праз адлегласць Вы будзеце сядзець між нас, а мы праз кожныя колькі хвілін будзем чокацца з Вамі.

Дык са святам цябе, дарагі дзядзька Якуб!  
Будзь здаровы і вясёлы.

Абдымаю і моцна цалую.  
Заўсёды твой *Пятрусь Броўка*

## 42. У. І. КОРБАНУ

*14 лістапада 1950, Мінск*

Паважаны таварыш Корбан!

Прабачце, што затрымаў з адказам. Свята, і ўсё такое, што адбірае шмат часу. Баюся, што праца Ваша цяпер не выкарыстаецца, бо асобна «Назара Стадолю» выдавецтва выдаваць не будзе.

Раю Вам на ўсялякі выпадак пагаварыць з т. т. Шарахоўскім і Тапкам. Можа, яны што прыдумаюць? Наогул такія працы трэба рабіць па дамоўленасці з выдавецтвам ці часопісам.

*Пятрусь Броўка*

14/XI.1950 г.



### 43. Я. КОЛАСУ

21 лістапада 1950, Мінск

21.XI.1950 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Атрымаў Вашу першую паштоўку, але не адказваў, бо спадзяваўся з дня на дзень пабачыць Вас дома. На жаль, як відаць па другім пісьме, Ваш прыезд адкладаецца.

Я ўсё ж не згодзен з Вашым «рэалістычным» паглядам аб пайкай безнадзейнасці, і ўсе тлумачэнні з боку пісьма маюць больш аптымістычны і рэалістычны характар, — трэба патузацца і перамагчы. Доўгая ростась з прывычным месцам, сваімі, благое надвор'е — усё адно да другога, відаць, уплываюць на Ваш настрой.

Адкіньце ўсялякія сумныя думкі і пастаўце перад сабой задачу вярнуцца здаровым і бадзёрым. Такім Вас мы і дадому чакаем! Барвіху закідаць не варта, як паправіцца — трэба замацавацца. У нас жа яшчэ вельмі благая пагода — слата. Сёння, праўда, невялікі марозік. Хадзіў, гуляў, але не паспеў нарадавацца, прыйшоў дадому, а радыё зноў у канцы дня абяцае дождж.

Так што Барвіха і з гэтага боку на гэты час лепш. Каля Масквы надвор'е больш сухое.

А цяпер па парадку пра нашы навіны. У суботу гулялі ў Ноніка аж да раніцы з прычыны ўслаўлення яго новым званнем. Былі: Кандрат, Міхал, Барысенка, Мацэпура, Ерафееў, Кедраў-Зіхман, ну і жонкі, як вядома. Пагулялі добра, толькі адна была перашкода. Гадзін каля дзвюх почы аўтаінспекцыя сцягнула Кандратаву машыну. Быў цэлы перапалох, пакуль не вярнулі машыну назад. Гэта яшчэ раз доказ, што ад машыны адна пакута чалавеку. Нельга нават выпіць спакойна.

Быў на вечары і Ваш Даніла. Мушу сказаць Вам на радасць, што ён адзіны з нас не піў гарэлкі, а толькі адзін баржом. Усе пачалі гаварыць, што ён ажаніўся. Калі я ў перапынку запытаўся ў яго, ці праўда, ён сцвердзіў, што так. Кажуць, што жаніўся ён на той самай дзяўчыне, да якой заляцаўся, на Зарыне, ці што, якая, Кажуць, і Вам падабалася. Здаецца, і мне Вы казалі, што яна добры чалавек.

Калі ўжо сплетнічаць, дык яшчэ адзін дадатны факт у яе бок. Ад Глебкі ездзілі яе запрашаць на вечарынку, але яна адмовілася, каб не ператварылася гэтая вечарынка ў яе аглядзіны. Відаць, разумны чалавек!



Так што, дарагі дзядзька Якуб, у хаце ў Вас цяпер парадак, прэч усялякі сум, прызджайце здаровым, ды пацяшайце сваё сэрца, ды гадуйце ўнукаў. Быў у ЦК. Перадаў ад Вас прывітанне Гарбунову. Ён абяцаў напісаць Вам. Калі буду ў Мікалая Сямёнавіча, перадам прывітанне і яму.

Была прэм'ера Кандрата Крапівы «Пяюць жаваранкі». П'еса ўсім вельмі спадабалася.

Вось як быццам і ўсе нашы навіны. Шлю Вам шчырыя паклоны ад усёй маёй сям'і і ад усяго сэрца жадаю з Вамі хуткай і радаснай сустрэчы!

Моцна цалую Вас.

Ваш Пятрусь Броўка

#### 44. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

28 лістапада 1950, Мінск

Уважаемый Павел Семёнович!

Ко мне обратилась с просьбой тов. Михайлова О. Г. о розыске сборника стихов ее покойного мужа.

Будь любезен, пришли этот сборник ей. Она хочет его кое-кому показать.

Что ты замолчал? Когда будете чувствовать Сашу? Мы только что отпраздновали юбилей Петра.

Будь здоров!

Петрусь Бровка

28.XI.1950 г.

#### 45. Я. КОЛАСУ

2 снежня 1950, Мінск

2/XII.1950 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Вось ужо і снежань, а снегу няма. Некалькі дзён паляжаў, а цяпер хоць бы каліва. Ізноў гразна і сыра. Відаць, да Новага года так і будзе. Дні малыя, а цягнуцца яны вельмі нудна. Праходзяць яны як па заведзеным калясе, агледзішся, а іх ужо і парадкам мінула.

Калі падлічыць, дык ужо хутка будзе два месяцы, як Вы з дому. Добра, што справы Вашы ідуць пакрысе па праўку, так мне людзі казалі, ды з апошняга ліста чуваць

і Ваш больш бадзёры голас. Трэба ўжо Вам там замацавацца як трэба, а вярнуўшыся дадому, жыць як па гадзінніку. Нічога не зробіш — здароўе патрабуе ўвагі. Трэба адкінуць розныя допісы і дробныя даручэнні, што толькі дзёргаюць, а рабіць тады, як самому хочацца. Відаць, Вы і самі думаеце пра гэта.

Што мы робім? Ды ўсё святкуем. Два разы збіраліся ў чэсць нашага друга Глебкі. Відаць, сам вінавайца, быў у Вас і расказваў, як мы шчыра бралі ў яго славу. На апошнім вечары ў Доме пісьменніка (дарэчы, мы яго крыху адрамантавалі) у чэсць юбіляра пас, 60 чалавек, сядзела да 3 гадзін ночы. Было і наша непасрэднае начальства. Узнімалі тост за Вашу папраўку, і Вы, мабыць, адчувалі, як мы шкадавалі, што Вас не было між нас.

Хутка да Вас часцей будучь наведвацца Вашы сябры. Цяпер у Вас Глебка, на днях едзе Лужанін, каля 10-га Міхась з Зосяй, каля 18—19-га — я. Так што да Вас адна толькі просьба: загадайце свайму арганізму непахісна мацнец і штораз сустракаць нас весялейшым.

У нас цяпер, як і ўсюды, выбары. Пасылаю Вам вытрымку з рэгістрацыйнага спіса. Як бачыце, Вас і хворага не забываюць. Так што папраўляйцеся і дайце справаздачу, як там жылі — сваім выбаршчыкам у гарсавет ад 178 выбарчай акругі.

Можа, ды залічаць Вас потым у Зялёную камісію, я ж там, будзем тады думаць, як больш насаджваць дрэў у нашай сталіцы, а яна ўсё будзецца і харашэе, а сэрца так радуецца ад гэтага.

Папраўляйцеся і прыезджайце, спраў у пас багата, багата!

Ваш Пятрусь Броўка

## 46. У. І. КОРБАНУ

12 снежня 1950, Мінск

Паважаны тав. Корбан!

Звярнуўся я з просьбай да тав. Карасёва — сакратара гаркома гор. Орша, каб ён Вам дапамог.

Думаю, што ён зробіць усё магчымае, бо праўда на Вашым баку. Крыўдна, што ёсць у нас людзі, якія не разумеюць вялікага значэння літаратурнай працы. Ды што ж, такіх трэба пераконваць і просьбай і грозбай.

Не падайце духам, а працуйце, праца ўсё пераможа!  
Жадаю Вам усяго пайлепшага.

*Пятрусь Броўка*

12/XII.1950 г.

## 47. Я. КОЛАСУ

*23 снежня 1950, Мінск*

23.XII.1950 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Так і не давялося мне пабыць у Вас. У панядзелак, 18 снежня, як пайшоў на пасяджэнне ў Міністэрства кінема-таграфіі, дык і праседзеў там ад 12 гадзін раніцы да 12 гадзін ночы. Можна было б вырвацца на якую гадзіну, ды справа ў тым, што там праглядалася наша карціна «Са-вецкая Беларусь», і выходзіць было нязручна. А ў 12.40 я ўжо сядзеў у цягніку Масква — Мінск.

У Мінску ўжо каторы дзень, як звычайна, бегаю па па-сяджэннях, а то ў нас залішне багата.

Што тут чуваць? Выпаў снег, і ўсталявалася добрае надвор'е. Ажно стала весялей глядзець на свет, а то заяда-лі гразь і слата.

Скончылі адны выбары, бярэмся за другія. Вылучылі мяне ў выбарную камісію, значыць, давядзецца папраца-ваць. Не забываемся і пра юбілеі. 25 снежня Ленінград адзначае 50 год Сашы Пракоф'ева. Мы тут падрыхтавалі яму папку, купілі ў складчыну залаты гадзіннік за 3000 рублёў, зрабілі падпіс на ім, змясцілі артыкул і некалькі перакладаў вершаў у нашым «ЛіМе», і ўсё гэта пасылаем гучна цераз Максіма Лужаніна юбіляру.

Максім маецца з Ленінграда ехаць адразу ў Маскву і мяркуецца там быць каля 27—28 снежня.

Вось і ўсе пакуль нашы навіны. Праўда, адбыўся сход партарганізацыі. Далі палёжку Гурскаму, а выбралі на яго месца маладога Шамякіна.

Ноніка рэдка бачу, бо як узвялічылі яго акадэмікам, дык ён мала паведвае наш Саюз. Павел ужо стаміўся цяг-нуць лімаўскі дышаль і просіцца, каб яго вызвалілі. Ні-хто не хоча туды ісці.

На Новы год думаем сабрацца і пагаварыць за чарач-кай, а галоўнае, падняць яе, каб было ціха на свеце. Гэты вар'ят Трумэн вельмі падобны на Гітлера, ён усё можа.



Адно толькі, што навуку ад свайго папярэдніка ён узяў, але, можа, і пра вынік памятае.

Пакуль гэты ліст зайдзе да Вас, будзе блізкі — Новы год. Ад усяго сэрца жадаю Вам усяго пайлепшага, а галоўнае здароўя, каб неўзабаве ў пачатку Новага года сустрэць Вас зноў сярод нас, бо мы без Вас, па праўдзе кажучы, як малады бярэзнік без дуба.

Цалую моцна!  
Ваш *Пятрусь Броўка*

P. S. Ліст Ваш сапраўды аптымістычны. Калі так справа добра пойдзе, дык, чаго добрага, сустрэнем Вас з Масквы ў пары.

*П.*

## 48. Я. КОЛАСУ

*8 студзеня 1951, Мінск*

8.I.1951 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Прашу прабачэння, што першы раз пішу ў гэтым годзе. Паслалі тут мяне без Вас у Цэнтральную выбарчую камісію, і я закруціўся. Па-першае, для мяне новая справа, а па-другое, гэта ў дадатак да ўсіх маіх абавязкаў, так што хапае. Здаецца, што і навін асаблівых няма. Максім Лужаніч быў у Вас і напэўна раскажаў, як адсвяткавалі 50 год Пракоф'ева і як мы яго прывіталі.

Новы год адзначалі ў Саюзе, але я сядзеў дома. Да гэтага толькі вярнулася Лёля з бальніцы, дзе яна пралежала каля трох тыдняў, нельга мне яе было кінуць і самому пайсці на скокі. Узняў ціханька чарку за Новы год (пажадаў, каб ён быў сапраўды добрым), узняў чарку за сваіх сяброў ды і закуліўся спаць.

А пасля Новага года хадзіў то ў камісію, то на працу, вось і ўся мая праца. Праўда, раціцою падыходжу яшчэ на прагулку да возера, відаць, яна мяне і ратуе.

Надвор'е ў нас было ўвесь час добрае (маразы граду-саў 8—10), а сёння ўжо зноў пацякло са стрэх. Дзе гэта бачна было, каб цякло са стрэх на каляды?

Данік мне казаў, што 12-га Вы збіраецеся ў Барвіху. Я вельмі рад, што Вы з бальшчнага рэжыму пераходзіце на санаторны, а гэта значыць, што неўзабаве прайдзеце на хатні, прыедзеце да нас.



Папраўляйцеся там добра, а мы ўжо тут усе пастанем вакол Вас у круг і не падпусцім да Вас ніводнага карэспандэнта. Пішыце што хочаце, і хай Вас не турбуюць кожную раніцу назойлівых просьбы.

Яшчэ раз жадаю папраўкі і хутчэйшага звароту дамоў.  
Моцна цалую.  
*Пятрусь Броўка.*

## 49. Я. КОЛАСУ

*17 студзеня 1951, Мінск*

17.I.1951 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Чакаў Данілу, хацеў даведацца Ваш новы адрас, ды не дачакаўся. Званіў да Вашай хаты, адтуль казалі, што мае быць скоро, але я рашыў паслаць гэтае пісьмо наўгад. Санаторый «Барвіха» настолькі вядомы, што пісьмо павінна зайсці.

Што ў нас чуваць? Выбіраем! Скопчылі выбары ў мясцовыя саветы, пачалі ў Вярхоўны. Я сяджу ў цэнтральнай камісіі, і з кожным днём мне работы ўсё болей. Учора ездзіў у Барысаўскі раён знаёміцца з работай акруговых камісій. Да канца лютага я чалавек выключаны ад усіх іншых прац, апрача выбараў. Станаўлюся падобным да чыноўніка. Маю сабе зялёную папку, накладу туды паперы і кожную раніцу акуратна крочу ў канцылярыю...

Надвор'е ў нас увесь час няважнае — усё слата. Сёння раніцай крыху пачарсцвела, можа, як выкіруецца на марозік. Аж зайздросна, калі па радыё выхваляюцца, што ў Маскве 10—12 градусаў марозу. Але хоць зімы ў нас няма сапраўднай, на харч мы перайшлі на зімовы. У мяне дома купілі за 1300 рублёў кабана — 5 пудоў, ды такія ж слаўны! Нарабілі кілбас ды ямо. Час ад часу ласуемся бульбянымі аладкамі з свінымі робрышкамі. Капуста свая таксама ўдалася.

У мінулую суботу да мяне прыходзіў мыцца Нонік. Мы з ім усё і ўжылі па парадку пачынаючы з рыжыкаў (частку якіх я строга наказаў захаваць да Вашага прыезду).

Паслалі мы рэчы на прэмію. Мала ў мяне падзеі на што якое, бо няма пашага прадстаўніка там. Усё-ткі, калі Вы там былі і ўстаўлялі сваё слова, эфект быў зусім іншы.

Ну, ды бог з імі, папраўляйцеся, адпачывайце, прыязджайце. Сказаць Вам па праўдзе, мы ўсе вельмі ўжо засу-мавалі па Вас.

Моцна цалую!

*Пятрусь Броўка*

## 50. Я. КОЛАСУ

*24 студзеня 1951, Мінск*

24/I.1951 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Пішу Вам некалькі слоў, бо неўзабаве маю надзею пабачыць Вас у Мінску.

Навіны ў мяне адны: чым далей, дык больш работы па выбарах. Вось ужо і кандыдатаў выставілі. Я рады, што Вам далі бліжэйшую акругу: Орша такое месца, куды і па чыгунцы, і на машыне добра ехаць.

З пісьменнікаў выставілі ўсіх старых і амаль па ранейшых месцах. З акадэмікаў бачыў у газеце Мацэпуру, Лупіповіча, Ерафеева, Ільюшына, Нікольскага, Перцава. Грышчапку не бачыў, хоць некаторыя кажуць, што і ён ёсць.

Нарэшце дачакаліся марозу. Ды ўжо і не рады. Сёння ў нас 17°, а па ветры праймае так, ажно дух займае.

У Барвісе у Вас, відаць, весялей, чым у бальніцы. Там жа Пётр Андрэевіч. Перадайце яму прывітанне ад яго сяброў з Саюза пісьменнікаў.

Калі Вы думаеце вярнуцца дахаты? Капечце, нам хачелася б хутчэй Вас пабачыць, але калі справы здароўя будуць патрабаваць, дык пабудзьце яшчэ там які тыдзень. Добра было б, каб, прыехаўшы ў Мінск, Вы ўжо не зналіся з хваробай.

Моцна цалую Вас.

*Пятрусь Броўка*

## 51. Я. КОЛАСУ

*23 кастрычніка 1951, Кіславодск*

23.X.1951 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Вось ужо шосты дзень, як я ў Кіславодску. Крыху агледзеўся, а спачатку было мутарна. Жыву ў санаторыі «Минтяжстрой» ён знаходзіцца далей пад горы пасля санаторыя «Максіма Горкага». Нікога знаёмага, я адзін з

Мінску, а таму і блукаю адзінотаю па кіславодскіх сцежках. Можа, яно для адпачынку так і лепш.

Тут увесь час ішлі дажджы. Едучы з Растова аж да месца, я бачыў добрую руць, проста сэрца цешылася. Кажалі, што ўраджай сабралі таксама добры. Вельмі балюча, што нам так не павязло, асабліва з бульбай. Ды ад'язджаў я, таксама стаялі холад і суш.

А тут цяпер цёплая сонечная пагода. Праўда, уночы прымаразкі, а днём цёпла, градусаў 16—18. Што я раблю? Прымаю вапны і ўсё хаджу, і хаджу гадзіц па пяць на дзень. Вечарамі крыху чытаю. Пакуль што адпачываецца добра. Прайшло шэсць дзён, а я адчуў, як жа я быў стомлены. Паездка ў Чэхаславакію і клопаты ў Саюзе далі сабе знаць.

Дарагі дзядзька Якуб! Як тваё здароўе? Я б вельмі хацеў, каб ты быў здаровым і бадзёрым. А для гэтага, мне здаецца, сама важна правільны рэжым і расклад дня. Ды што мне пра гэта Вам казаць, Вы і самі добра знаеце пра гэта?

Ці скончылі Вы рэдагаванне тамоў? Трэба крыху падагнаць Пятро і Максіма, каб выходзілі яны без затрымкі.

Як выйшла з Міхасём?

Моцна цалую Вас, дарагі дзядзька Якуб, жадаю ад сэрца ўсяго найлепшага.

Ваш *Пятрусь*

Кіславодск

Санаторый «Минтяжстрой»

П. Бровка

## 52. П. Н. КАВАЛЁВУ

*4 верасня 1952, Мінск*

Павел Нікіфаравіч!

Мне здаецца, што дакладная запіска Савету Міністраў ад 3 студзеня зусім не ўстарэла. Мы параіліся тут з Кандратам Кандратавічам і лічым, што пайвысшым тыражом у нас па прозе можа быць 10 тыс. экз., а па паэзіі 8 тыс. экз.

Парайся з другімі членамі прэзідыума і тады адстойвай нашу кропку гледжання.

Дзегцяроў казаў, што ў Маскве выпрацоўваецца адзіны закон аб аўтарскім праве для ўсяго Савецкага Саюза. Калі гэта праўда, можа б, пачакаць?

4.IX.52 г.

*Пятрусь Броўка*



Зусім няправільнае сцверджанне Белпаліграфвыдата, што большасць выдавецтваў другіх рэспублік плаціць па стаўках РСФСР. Гэта не цяжка ўстанавіць, пазваніўшы ў Вільнюс, Рыгу, Кіеў, а таксама можна спытаць Пераплётчыкава.

### 53. П. Н. КАВАЛЁВУ

*4 верасня 1952, Мінск*

Павел Нікіфаравіч!

Кандрат яшчэ чытае праект аўтарскага права. Прывязу я яго ў суботу раніцай — пазвані ў Савет Міністраў. Мне здаецца, што з праектам трэба будзе згадзіцца, але ўся справа — на які тыраж? 15 і 10 тысяч крыху велікавата.

Машыну трэба даць. Гэта ж з'езд. Няхай Макарэвіч пад'едзе ў суботу а 10 гадзіне раніцы — канферэнцыя, кажуць, у 2 г. дня.

4.IX.52 г.

*П. Броўка*

### 54. Я. КОЛАСУ

*10 чэрвеня 1953, Кактэбель*

10.VI.53

Дарагі дзядзька Якуб!

Шлю Вам невялікую вестачку з Чорнага мора. Вось ужо другі тыдзень, як мы тут жывём сям'ёю. Трэба сказаць, што нічога тут асаблівага няма. І памяшканне, і яда крыху горш за наша каралішчавіцкае. Адно што добра, дык гэта мора. Купаемся мы тут па 5—6 разоў па дзень, бо жывём на самым беразе мора. Мушу сказаць, што гэтыя купанні на мяне дзейнічаюць вельмі добра. Юрка таксама крыху пахудзеў, відаць, і яму на карысць.

Навін тут у нас ніякіх, а якія яны могуць быць у людзей, якія, апрача сталоўкі і мора, нічога не бачаць.

З Мінска вестак таксама не маем. Што там робіцца? Рабіць яшчэ не браўся, можа, на другі месяц вазьмуся за ручку, а пакуль што хочацца адпачыць.

Як у Вас там у Каралішчавічах? Ці доўга мяркуеце там быць? Шкода мне аднаго, што няма тут каля мора ні на-



шага жыта, ні пават «каралішчавіцкай дзебры». Што ж рабіць, буду сядзець у водах, ды ўсё.

Жадаю Вам добрага здароўя і добрага настрою.

Моцна цалую Вас.

Ваш *Пятрусь*

## 55. Я. КОЛАСУ

*Чэрвень 1953, Мінск*

№ 211

Мінск «        » чэрвеня 1953 г.

Дарагі таварыш Якуб Колас

Па рашэнні праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР рыхтуюцца матэрыялы для зборніка «Маякоўскі ў Беларусі». Мяркуецца, што ў гэтым зборніку будуць змешчаны матэрыялы, звязаныя з паездкамі У. У. Маякоўскага па гарадах Беларусі, выказванні аб творчасці паэта ў рэспубліцы.

Звяртаемся да Вас з просьбай прыняць удзел у гэтым зборніку і напісаць свае ўспаміны аб Маякоўскім.

Матэрыялы просім пераслаць па адрасу: Мінск, Энгельса, № 27, Саюз савецкіх пісьменнікаў БССР

*Старшыня праўлення ССП БССР  
(П. Броўка)*

## 56. П. Н. КАВАЛЁВУ

*9 ліпеня 1954, Мінск*

Павел Нікіфаравіч!

Атрымаў я выклік з Масквы на пленум Чэхаўскага камітэта, а таксама на ўрачыстае пасяджэнне. Думаў я, думаў, што рабіць, і ўсё ж парашыў, што з'ездзіць трэба. Неяк нялоўка, калі на такіх урачыстасцях не будзе ніякага прадстаўніка рэспублікі. Пазвані Буславу, калі ён такое ж самае думкі — я з'езджу на некалькі дзён.

Выклікаюць мяне на 13 ліпеня. Што я напрашу цябе? Дай мне як члену Чэхаўскага камітэта даведачку на некалькі старонак аб тым, што друкавалася з Чэхава ў нас, што друкуецца, якія спектаклі ставіліся і ставяцца, якія ўрачыстасці праведзены і будуць праводзіцца?

Падрыхтуйце мне камапдзіроўачнае пасведчанне і купіце білет на самалёт — на другую палову 12 ліпеня

(здаецца, ёсць такі, які вылятае з Мінска у 5 гадзін пасля паўдня).

Што яшчэ? Правер, калі ласка, як падрыхтоўваюцца мне матэрыялы для даклада. Прыеду з Масквы і адразу ж саджуся за даклад. Падганяй усіх, хто павінен выступаць на з'ездзе.

Я званіў Карпякову на конт кватэр. Абяцалі даць дзве? Што досыць? Як размяркоўваеце? Тут усё ходзіць Русецкая і скардзіцца, што ўся кватэра, дзе яны жывуць з Макаёнкам, 42 метры. Просіць, каб не вельмі сціскалі. Відаць, прасіла Коласа, бо і ён мне гаварыў пра гэта. Памяркуйце, што і як трэба зрабіць? Я не ведаю райкомаўскіх рашэнняў, але мне здаецца, што трэба ўсё калектыўна ўзважыць.

Добра было б, калі б ты падскочыў на хвілінку.

Прывет *Пятрусь Броўка*

9/VII.54

## 57. Я. КОЛАСУ

*16 мая 1955, Кіславодск*

Дарагі дзядзька Якуб!

Пасылаю Вам сваё прывітанне з Кіславодска. Крыху вылежаўся, адмок у нарзане, захацелася ўзяцца і за пяро, а то я быў так стомлены за апошні час, што толькі цягнула на сон.

Жыццё наша курортнае — вядомае. Ходзім у сталоўку, на ванны ды спім. Часамі проста шкода часу, але ўсё ж пераконваешся, што раз у год такі адпачынак неабходны. Варта і Вам было б, калі Вы яшчэ не ў Барвісе, з'ездзіць туды на месяц. Відаць, вясна і там ужо ўсталявалася. У Кіславодску вясна таксама спазнілася, але затое цяпер тут самая прыгажосць: цвітуць каштаны, бэз, японская сліва, нарцысы, наогул усё, што можа цвісці.

Паслухаеш радыё, і, калі са свету ідуць лепшыя весткі, на сэрцы робіцца лагадней.

Я тут свядома нічога не раблю, толькі крыху чытаю. Прачытаў у № 3 «Дружба народаў» артыкул В. Турбіна пра Вашы аповесці, які мне спадабаўся. Па-мойму, з патхеннем і веданнем справы ён напісаў.

2 мая, выязджаючы з Мінска, званіў Вам на развітанне, але не дазваніўся. Сёння паглядзеў на першамайскі здымак у Мінску і як быццам пагаварыў з Вамі.

Дамоў збіраюся каля 2—3 чэрвеня. А там клопатаў

хопіць, а да іх яшчэ 50-годдзе. Як хутка яно прыйшло, і не агледзеўся. Давядзецца нешта рабіць, і турбот будзе не мала.

Прывітанне Вам ад Лёлі, якая са мною тут адпачывае, а я Вас цалую моцна-моцна і жадаю здароўя і здароўя!

Ваш *Пятрусь*

Кіславодск  
Санаторый імя Сямашкі,  
П. У. Броўка  
16 мая 1955 г.

### 58. М. ТАНКУ

*16 мая 1955, Кіславодск*

Дарагі Максім!

Даруй, але нічога я напісаць не здолеў. Па-першае, усе думкі круцяцца вакол рамана, а па-другое, як пабачу Эльбрус, дык яны зусім ідуць у другі бок ад працы. Нічога і не хочацца рабіць. Як-небудзь абайдзіцеся і без маіх вершаў. А я абяцаю ў наступным, другім паўстагоддзі абавязкова іх напісаць. А можа, і выйдуць яны лепшымі?

Вітанне сям'і.

16.V.1955 г.

Твой *Пятрусь Броўка*

### 59. П. Ф. ГЛЕБКУ

*17 мая 1955, Кіславодск*

Дарагія Нонік і Ніна!

Шлём Вам сваё кіславодскае прывітанне і ад усяго сэрца жадаем усяго найлепшага ў справах рук ваших.

Жывём мы тут, як Вам вядома, па-курортнаму, па-кіславодскаму: старанна ходзім па працэдуры, выкопваем усе загады дактароў, ходзім на «Храмы воздуха» і г. д. Вечарамі праглядаем старыя кінафільмы. Вось і ўсё, калі не лічыць трохразовай яды ў сталоўцы і часу на сон. А вынікі? А вынікі, кажуць дактары, будуць адчуты тады, калі вернецца дадому.

Вось у чаканні дня ад'езду мы і жывём.

Нонік! Вось пра што я хачу пагадаць табе. Можа б, ты выбраў час ды з'ездзіў у Крывоўку. Хай бы ты паглядзеў,



дзе будавацца самому, а разам каля сябе прыкінуў бы мясціну і для мяне. А то будзе так, што аддадуць нам тое, што другім нягожа.

Яшчэ раз кланяемся Вам і жадаем шчасця.

*Пятрусь і Лёля*

17.V.55 г.

## 60. Я. КОЛАСУ

*10 чэрвеня 1955, Каралішчавічы*

Камарышчавічы<sup>1</sup>  
10.VI.1955 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Пішу Вам з Каралішчавічаў — сапраўдных Камарышчавічаў. Камароў, як Вы знаеце, у нас заўсёды хапала, а сёлета пасля вялікай халоднай адсідкі яны адразу як сыпнулі роем, дык проста ратунку няма. Пасядзець на лаўцы нельга, можна толькі хадзіць, ды і то трэба адмахвацца бярозаваю галінаю. Адсюль з Каралішчавічаў я цераз дзень еджу на працу, бо ў сонечныя дні тут усё ж лепш, чымся ў горадзе.

Надвор'е ў нас нейкае няўстойлівае. Некалькі дзён пасля звароту з Кіславодска было добрых, а цяпер зноў падапсулася — асабліва сцюдзёныя ночы: у мінулую ноч было толькі 9°. Праўда, днём зноў пацяплела і мы спадзяёмся, што, можа, надоўга.

Расце ўсё пакуль яшчэ слабавата. Толькі цвітуць сады. Мала дзе пабачыш, як бульба прадзірае вочы з зямлі. Дубкі распусціліся яшчэ не ўсе. На маім агародзіку не ўзышлі кукуруза і агуркі, а памідоры стаяць пажаўцелыя пры зямлі, як сіраты. Хадзіў глядзець на поле: жыта рознае — мясцінамі вымакла, а мясцінамі нават добрае, ужо выступае.

Калі б тыдні два добрага надвор'я, дык я думаю, што шмат што ў нас направилася б. Можа, таму, што я нядаўна прыехаў з поўдня і пагледзіўся там, як буе пшаніца і кукуруза, думкі ў мяне пра сёлетні ўраджай пэблагія. Харашы сёлета і на Украіне. Там хапае вільгаці, а гэта галоўнае.

Будзем спадзявацца, што на круглы лік па краіне будзем з хлебам.

---

<sup>1</sup> Камарышчавічы — жартоўная назва Дома творчасці пісьменнікаў «Каралішчавічы».

У Каралішчавічах мне сумнавата. Нікога з блізкіх сяброў няма. Нонік-Глебка ў гэты час, калі я вам пішу, перасякае акіян па дарозе ў Сан-Францыска, каб навесці парадак з мірам. Міхась Лынькоў педзе тупае каля Нарачы і будзе дом, наогул «парачанцы» збіраюцца ў дарогу.

Мы тут рыхтуемца да міцкевічаўскіх дзён. Заўтра грунай у 10 чалавек едзем ладзіць літаратурны вечар у Навагрудак. Вырашылі ў лістападзе правесці ў Мінску ўрачысты пленум праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, прысвечаны Міцкевічу. Будзем запрашаць гасцей і хочам папрасіць Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча адкрыць пленум, прысвечаны Адаму Міцкевічу.

А пакуль што ад усяго сэрца жадаю Вам добра адначываць і напраўляцца, каб Вы варочаліся дадому ў добрым і бадзёрым настроі. Вельмі прасіў бы, каб не затрымліваліся доўга ў Маскве, бо сумна мне будзе без Вас сядзець на вечары, на якім я перавалю на другое паўстагоддзе. Ды і ў Каралішчавічах, дзе я думаю пасядзець з сябрамі, будзе без Вас маркотна.

Папраўляйцеся ды прыезджайце ў Камарышчавічы. Да таго часу камары знікнуць, а так, калі прыгледзіцца да таго, якія прыгожыя вакол сосенкі, ды бярозкі, ды наслухаешся іхняга шуму, дык сапраўды на душы добра!..

Прыезджайце, дзядзька Якуб!

Моцна-моцна цалую Вас.  
*Пятрусь*

## 61. Я. КОЛАСУ

*16 чэрвеня 1955, Каралішчавічы*

16.VI.55 г.

Дарагі дзядзька Якуб!

Шлю яшчэ раз Вам сваё вітанне з Каралішчавіч. Сягоння яны такія лагодныя — сонца грэе, як у сапраўднае лета, пад вакном у мяне пачынае ажываць агарод і нават птушкі за вакном спяваюць весялей. Асабліва прыгожа варкуе лясны голуб, ну сапраўды нібы спявае сваім дзецям лясную «калыханку»...

А што рабілася ў тую суботу, дык цяжка ўявіць. Мы ехалі з Мінска ў Навагрудак, дык усю дарогу лілося як з нейкае прорвы. Сумна было глядзець на збажыну.

У Навагрудку мы правялі вечар, прысвечаны А. Міцкевічу. Вечар прайшоў добра. Адкрыў яго малады і здоль-

ны сакратар райкома Пілатовіч, за ім выступіў з дакладам я, а пасля хлопцы з перакладамі: М. Тапк, М. Лужанін, П. Панчаўка, П. Пестрак, М. Калачыпскі, А. Зарыцкі і другія.

Моладзь Навагрудка выступіла з самадзейным канцэрт-там. Чыталі і спявалі па-руску, беларуску і польску. Крыху было малавата беларускіх народных песень. Навагрудак у сувязі з юбілеем добра будуюцца і рапаруюцца, а таксама фарбуюцца.

Былі мы ў музеі Міцкевіча. Ён яшчэ ладзіцца, але экспанатаў набіраюцца ўжо багата. З міцкевічаўскіх рэчаў — яго акулеры і прыгожы настольны гадзіннік, і, калі можна назваць ягонымі рэчамі, — стол і два крэслы ягонай каханкі Марылі з Тугановічаў.

Едучы назад, спыніліся каля Свіцязі. Якраз распагоднела, і мы ўсе ўзялі па малой у славу Міцкевічаў, думаю, што Міцкевічы нас не асудзяць.

Усю дарогу дадому наглядаў за пасевамі. Што можна сказаць? Жыта на Навагрудчыне шмат дзе павымакала, але ёсць і добрае. Можа, на сярэдняе і выйдзе. Ярына як быццам не благая. Можа, добрыя пагоды выраўняюць і тое, што закажанела пры зямлі.

У Мінску бываю цераз дзень. Навін там асаблівых няма. Сёння па радыё чуў, што Нонік ужо ў Нью-Йорку. Што ж, няхай там наводзіць парадкі!

А Вас яшчэ раз вітаю і шчыра чакаю дадому.

Ваш *Пятрусь*

Р. С. Лужанін паехаў з Купаліхай у Ленінград.

## 62. Я. КОЛАСУ

*18 красавіка 1956, Мінск*

Дарагі дзядзька Якуб!

Я выязджаю ў Карлавы Вары. Цалую Вас моцна на развітанне і жадаю аднаго, каб па маім прыездзе зноў ніхто б не здолеў раскрыць Ваш кулак, як некалі рапей. Папраўляйцеся!

Ёсць адна да Вас просьба. Можа б, Вы падпісалі гэтую паперку для т. Звонака. Чалавек ён сапраўды добры і за-слугоўвае ўсялякае ўвагі.

Яшчэ раз цалую Вас.

18 красавіка 1956 г.

*Пятрусь Броўка*



## 63. Я. КОЛАСУ

28 красавіка 1956, Карлавы Вары

28.IV.1956 г.

Карлавы Вары

Дарагі дзядзька Якуб!

Шлю Вам самае сардэчнае прывітанне з Першым мая з далёкіх Карлавых Вар і жадаю здароўя і добрага адчування.

Вось ужо чацвёрты дзень як мы дабраліся сюды і праходзім поўны курс лекаў, які датычыцца галоўным чынам жывата і кішак.

Якія вынікі з гэтага лячэння будуць, яшчэ невядома, але мне здаецца, што справа гэтая тут пастаўлена сур'ёзна і паправіцца будзе можна. Ніякае такое асаблівае хваробы ў мяне няма, але, відаць, як у кожнага чалавека за пяцьдзесят год, арганізм патрабуе такога-сякога рамонту.

Многа тут розных у нас працэдур, важнейшая ж з іх піццё мінеральнай вады з гарачае крыніцы, якая завецца «млынарскай». Карлавы Вары — курорт вельмі вядомы, і я думаю, калі некалі лячыўся тут Пётр Вялікі, дык, можа, і Пётр малы будзе мець якую-небудзь карысць?

Горад сам прыгожы. Размешчаны ён у катлавіне паміж гор. Нечым нагадвае Кіславодск, толькі там горы голыя, а тут зялёныя, паросшыя хвойй. Шмат цікавых будынкаў. Вось я хаджу паміж іх і думаю, у якім з іх тут некалі лячыўся Янка Купала?

Жыццё вядомае — санаторнае. Усё па рэгламенце: есці, спаць, лячыцца, гуляць. У санаторыі нашым шмат людзей, але знаёмых амаль нікога. Мы іх і не заводзім тут, бо нядоўга нам тут жыць — усяго 28 дзён.

Як Ваша здароўе? Што робіце Вы з рукамі? Тут людзі прымаюць з такімі хваробамі «радонавья» ванны. Відаць, у нас такія ў Цхалтуба? Ці дапамагла Вам «мікалаеўшчынская гліна»? А можа, каб пагрэць іх добра на сонцы, дык усё б і прайшло.

Будзем чакаць, дарагі Канстанцін Міхайлавіч, цяпла і спадзявацца, што наша вясна калі-небудзь настане, а сёлетая яна позняя і тут, тады паправіцеся і Вы як след.

А гэтага я Вам моцна-моцна жадаю і не менш моцна цалую многа раз.

Ваш Пятрусь

Р. С. Прывітанне Даніку, Зарыне, Міхасю, Наташы і ўсім унукам.

П.

## 64. Я. КОЛАСУ

24 мая 1956, Мінск

Дарагі дзядзька Якуб!

Пішу Вам а пятай гадзіне рапіцы. Праз паўгадзіны еду ў Ашмяны на сустрэчу з выбаршчыкамі. Учора прыехаў з Каралішчавічаў і атрымаў Ваша пісьмо.

Як бы Вы скептычна ні глядзелі на ход лячэння, а Барвіха дасць Вам вельмі многа. Усё ж там сабраны найлепшыя спецыялісты, а да таго добра значыць ужо і Ваша становішча.

Што ў нас повага? Быў некалькі разоў у Абрасімава на кошт дач. Апошні раз ён сказаў, што справа вырашана, дадзена заданне архітэктарам спланаваць увесь той вучастак лесу (30 гектараў) і цвёрда вызначыць, дзе будзе дача Савета Міністраў, а дзе даць нам. Договары трэба будзе заключаць у жніўні, пачнуць будаваць восенню.

Пагода ў нас з таго часу, як Вы паехалі, для ўраджаю вельмі спрыяльная. Днём падпарвае, а вечарам ці ўпачы абавязкова дождж. Усё пакуль што расце як на дражджах. У мяне ў Каралішчавічах ужо з'явіліся памідоры, а садзіў я ўсяго дваццаць дзён назад. Трапляюцца ўжо лісічкі, маслюкі, падасінавікі і нават баравікі-каласавікі.

Камароў у нас таксама стала меней. Так што варта і Вам калі-небудзь наведаць аслаўленыя Каралішчавічы і пазнаёміцца з грыбкамі.

Дарагі дзядзька Якуб! Канчаю пісьмо, бо спяшаюся ехаць. Вярнуся, напішу больш пра нашу вёску. А цяпер моцна-моцна Вас цалую і жадаю паправіцца, пазбыцца болі ў руках, патанець, памаладзець і наогул вярнуцца такім, каб не ведаць стомы ні ў чым!

Яшчэ раз цалую.  
Ваш Пятрусь Броўка

24 мая 1956 г.  
Мінск

## 65. Я. КОЛАСУ

2 чэрвеня 1956, Мінск

2.VII.1956 г.<sup>1</sup>

Дарагі дзядзька Якуб!

Толькі што вярнуўся з паездкі па Ашмянскім раёне. Аб'ехаў шмат калгасаў, ды бачыў добра, што робіцца на палях па дарозе. Мушу сказаць, што дажджы справу на правілі і ўся ярына выглядае вельмі добра. Там, дзе жыта не вымакла — стаіць сцяпой. Пагода і цяпер спрыяе пасевам. Праўда, апошнія дні пахаладала — учора ноччу было толькі +4, а сягоння +6. Пішу Вам, а 8 гадзіне ўжо +14, і дзень абяцае быць цёплым.

У Каралішчавічах ужо зніклі камары, адна бяда, тут сыравата, але затое ёсць ужо грыбы. Панчанка ўчора знайшоў ажно 14 баравікоў. Сабраў лісіц, сыраежак, маслюкоў і я і пасмажыў.

Наконт будаўніцтва дач хачу даведацца, што робіцца? Даўно ўжо я не быў у Абрасімава.

Мікалай Сямёнавіч, я чуў, паехаў па рэспубліцы аглядаць пасевы. Думаю, што многае яму спадабаецца.

Учора бачыў Лынькова. Прыязджаў з Нарачы, кажа, што там цяпер хораша. Знаючы Нарач, можна паверыць яму.

Мы тут у Мінску ўсё прымаем гасцей. Нядаўна прымалі японцаў. Адзін з іх — літаратар — наведваў Саюз пісьменнікаў, і нам давялося доўга гутарыць з ім.

Калі гэта пісьмо дойдзе да Барвіхі, Вам, відаць, застаецца мала часу там быць — будзеце збірацца ў дарогу.

Вельмі чакаем Вас дома здаровага і бадзёрага.

Цалую Вас.  
Пятрусь Броўка

## 66. Я. КОЛАСУ

7 жніўня 1956, Куйбышаў

7.VIII.56

Дарагі дзядзька Якуб!

Вось ужо шосты дзень, як я еду з сям'ёй па Волзе. Праехалі Угліч, Кінешму, Кастрому, Горкі, Казань. Сягоння пад'язджаем да Куйбышава. Цеплаход наш вельмі камфартабельны, выгоды. Сапраўды, тут можна адпачыць.

<sup>1</sup> Трэба: 2.VI.1956 г.



Праўда, пагода і тут была няважная: усё дажджы і халадэча. Рэдка калі пясціла сонца. У Казані пазаўчора была такая бура, што пазносіла на пекаторых дамах дахі, паламала ў парку некалькі дзесяткаў стогадовых сосен, на Волзе абярнула маторку, і некалькі чалавек загінула.

Сягоння пагода добрая, сонечна, цёпла. Я ўсё думаю, як там у вас, ці дасць, парэшце, сёлятняе падвор'е прыбраць сена і збожжа?

Як жывеце Вы? Дзе адпачываеце? Ці ездзілі на Нарач? Мне так і не давлялося пагаварыць з Вамі пасля ад'езду М. С. Патолічава. Вярнуся, трэба будзе нам схадзіць да К. Т. Мазурава ды паталкаваць аб тым-сім...

Хацеў бы Вам напісаць пра што-небудзь новае, ды, апрача берагоў, праўды, прыгожых, ды вады — нічога не бачу. Калі ж выходзім у які горад, дык глянем на колькі цікавых мясцін, ды назад хутчэй у каюту ці на палубу. Адным словам, зрабіўся на жнівень месяц сапраўдным матросам-рачніком.

Адсюль жа, з берагоў Волгі, і шчыра клапяюся Вам і ўсёй Вашай сям'і.

Ваш *Пятрусь* з усёй сям'ёю.

Калі напішаце пару слоў аб сабе і здароўі, буду вельмі рады атрымаць весціну на цеплаходзе. А такая магчымасць ёсць. Адрас: Горький, Речной вокзал, теплоход «Родина», каюта Люкс-б, мне.

## 67. С. І. ЛІХАДЗІЕЎСКАМУ

*29 лістапада 1956, Мінск*

Паважаны Сцяпан!

Прачытаў тваё пісьмо. Вельмі рады, што справа твая высветлена капчаткова. Ты ўжо даўно ў Саюзе пісьменнікаў і, мабыць, добра ведаў, што меў усе правы для друкавання. Не разумею, на які ты «байкот перастрахоўшчыкаў» памякаеш? Прынамсі, з боку Саюза пісьменнікаў Беларусі я гэтага не заўважаў.

Што тычыцца друкавання, прысылай свае творы ў нашы часопісы і асобную кніжку ў Дзяржвыдавецтва. Усё, што будзе падыходзіць да друку, будзе надрукавана.

Наконт працы ў Мінску ты маўчыш, а я думаю, што па гэтым пытанні павінна быць табой сказана першае слова.

З прывітаннем.  
*Пятрусь Броўка*

29.XI.1956 г.

## 68. П. Ф. ГЛЕБКУ

18 студзеня 1957, Мінск

18.I.1957 г.

Мінск

Дарагі Ношкі!

Нешта па днях прыходзіла да нас Ніна і вельмі ўжо ж вохкала, што няма яе любімага мужа дома, а яшчэ таму, што, відаць, яму недзе там, беднаму, сумна.

Вось я і надумаў напісаць табе некалькі слоў. Хоць я і не ўмею пісаць такіх слоў, каб цябе вельмі развесяліць, а ўсё ж думаю, можа, і я скажу тое-сёе, што будзе табе цікава далёка ад дома.

Ну як мы жывём? І што ў нас новага? Відаць, табе Ніна пра ўсё піша дакладна. Напішу і я пра тое, што першым ідзе ў галаву. Бо калі сядзіш дома, дык усё здаецца звычайным, і не знаеш, а што табе цікава?

Пачну з пагоды. Зіма ў нас добрая, не вельмі марозная. Было многа снегу, але нешта ў пачатку студзеня як надышла адліга, дык зусім яго не стала. Цяпер ізноў крыху падмарозіла (снегу мала). Абяцаюць адлігу. Слухаю радыё цяпер, калі пішу табе, дык нават дзівіць, недзе абяцаюць навальніцу.

У Акадэміі навук была сесія. Выбіралі акадэмікаў. На нашым аддзяленні не было выбараў, бо не хапіла, як кажа Ілля Гурскі, «кворуму». А ўсё той Лынь непаваротлівы, пакуль вярнуўся з-за мяжы, дык і сесія прайшла. А не хапала толькі ягонага голасу. Так што і табе ён зрабіў затрымку. Адклалі Вас з Васем — «рабоў божых» — на люты месяц, калі вы вернецеся дадому.

Выбралі Кандрата за віцэ-прэзідэнта. Сядзіць акуратна ў сваім кабінцеце. Змянілі Маргунскага, паставілі Вінакурава. Ды і самому прэзідэнту ўсыпалі шмат галасоў. Я і не думаў, што Вашы акадэмікі такія злосныя! Ага, забыўся, другім «віцэм» выбралі б. рэктара БДУ т. Лукашова, так што месца рэктара вольнае.

У Саюзе было многа пасяджэнняў. Прывялі да парадку Філю. Наогул мне работы хапае. Хутка будзе пленум у нас ды і ў Маскве. Выступаць і там, і там трэба, а значыць, сядзі і рыхтуйся.

Абмяркоўвалі мой раман на секцыі. Ацэнка наогул добрая, але падкінулі і заўваг. Вось ізноў трэба пасядзець каля месяца. Як бачыш, увесь час сяджу і працую. Чакаю вясны, вельмі ўжо хочацца недзе пагрэцца, паля-

жаць, утаропіўшы вочы на неба, ды ні аб чым не думаць.

На Новы год Ніна была ў нас. Запісалі на магнітафон усе прамовы і прывітанні, звернутыя ў твой адрас. Юра захаваў плёнку, прыедзеш, паслухаеш. Я і не думаў, што ты такім поспехам карыстаешся ва ўсіх.

Вось і ўсё, мой дружа! Кланяйся шчыра ўсім нашым сябрам — Кузьму Венядзіктавічу, Фаіне Архіпаўне, т. т. Пыжкову, Новікаву, усім, усім нашым слаўным таварышам, якія робяць добрую, пачэсную, народную справу.

Мір Вам усім, дарагія сябры!

Цалую цябе моцна!  
Твой *Пятрусь Броўка*

## 69. Л. А. БЭНДЭ

*22 сакавіка 1957, Мінск*

22.III.1957 г.

Паважаны Лука Антонавіч!

Я нават не ведаю, што адказаць на тваю просьбу. Трохтомнік Чарота будзе складаць выдавецтва, і дырэктар яго тав. Матузаў любіць такія справы вырашаць сам. Упэўнены, што мая парада яму нічым не дапаможа.

Хацелася б дапамагчы табе, а як зрабіць, не знаю? Як гэта выйшла, што ты, маючы столькі матэрыялаў па Беларусі і вопыт працы, не мог наладзіць палёжнага кантакту з нашым выдавецтвам і Акадэміяй навук, не разумею.

Раю табе звярнуцца з пісьмом у выдавецтва, Акадэмію, а самае лепшае, каб ты пагаварыў у нашым ЦК. Трэба, відаць, пераасэнсаваць і некаторыя свае погляды, бо калектыўная думка мае права на тое, каб да яе прыслухоўваліся.

Прабач, што пішу так мала. Што больш парадыць — не ведаю!

*Пятрусь Броўка*

Прывітанне тваёй сям'і.

22.III.1957 г.

## 70. П. Ф. ГЛЕБКУ

*4 красавіка 1957, Кіславодск*

4.IV.1957

Кіславодск

Дарагі Пеця!

Вось я ўжо і ў Кіславодску. У Маскве мы адседзелі тры дні. За гэтыя дні ў мяне былі дзве сустрэчы па рама-



не — у «Дружбе народов» і ў «Советском писателе». Абедзве прайшлі добра. Зрабілі некалькі заўваг, а наогул усе ацанілі добра. Яны дзівяцца, калі я ім раскажаў пра стаўленне некаторых у Мінску. А пра Пестраковы сцверджанні кажуць, што гэта суцэльнае глупства.

У «Дружбе народов» параілі мне зрабіць адну ўставачку і падскараціць мітынгоўшчыну ў першай главе. Вось тры дні свайго адначынку ў Кіславодску я і аддаў гэтаму. Сёння высылаю Грыбачову і, можа, дасць бог, на гэтым усё. Вельмі ж ужо ўеўся мне гэты раман у косці.

З заўтрашняга дня пачну адпачываць, хоць нашаму брату заўсёды не хапае часу. Так і мне. Трэба дапрацаваць прадмову да тома публіцыстыкі Якуба Коласа, зрабіць пераклады 2—3 вершаў Пецёфі і 2—3 вершаў Нагнібеды. Адным словам, клопаты ёсць!

Лёля жыве ў Есентуках. Скардзіцца, што надвор'е благое і што пудна. Паеду заўтра праведаць.

У Кіславодску пагода прыемная. Праўда, днём сонечна, а поччу зімна. Будзем спадзявацца, што ўсё наладзіцца.

Дарагі Ноцічак! Як там у цябе справы з дачамі? Не палянуйся — напішы.

Шчыра цябе вітаю з акадэмікам, а калі яшчэ будуць выбіраць, дык віншую паперад, бо цвёрда перакапаны, што беларускі акадэмік ты самы найлепшы, які толькі можа быць. Вось бачыш, хай паспрабуюць не выбраць, калі так высока ацэньваюць тваю годнасць людзі.

Вось і пакуль усё. Кланяйся Ніне і скажы ёй, калі яна стала «акадэмічыхай», хай не вельмі робіцца злоснай, а, як і раней, гасцінна падае нам з табой па якой кроплі.

Вітаю Вас усіх.

Ваш Пятрусь

## 71. І. М. ІЛЮШЫНУ

17 верасня 1957, Мінск

Міністру асветы БССР  
тав. І. М. Ільюшыну

Паважаны Іван Макаравіч!

Дэпутаты Меляхавіцкага сельскага савета т. т. Шостак і Аптончык узнімаюць хадайніцтва аб адкрыцці ў Меляхавіцкай сямігадовай школе 8 класа.

Довады іх вельмі пераканальныя. Не ведаю толькі, як гэта можна зрабіць, калі павучальны год пачаўся.

Вельмі прашу Вас разгледзець іх просьбу і паведаміць мне, што можна зрабіць у гэтай справе.

Прыкладаю просьбу т. т. Шостака і Антончыка.

З вялікай павагай да Вас.

*Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР*

*(П. Броўка)*

17 верасня 1957 г.

## 72. С. А. ПІЛАТОВІЧУ

*5 кастрычніка 1957, Мінск*

Сакратару Навагрудскага райкома КПБ  
тав. Пілатовічу С. А.

Паважаны Станіслаў Антопавіч!

Да мяне паступіла скарга інваліда Айчынай вайны гр. г. Навагрудка Барысава В. А. аб вельмі цяжкіх жыллёвых умовах.

Прашу Вас, Станіслаў Антопавіч, даручыць гарсавету разабрацца ў гэтай справе і па магчымасці дапамагчы т. Барысаву.

Было б добра, калі б гарсавет адказаў мне, што зроблена ў дачыненні дапамогі т. Барысаву.

З павагай.

*Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР*

5 кастрычніка 1957 г.

*(П. Броўка)*

## 73. Е. Т. ГУЦЯНКОВАЙ

*10 кастрычніка 1957, Мінск*

Міністру сацыяльнага  
забеспячэння БССР  
тав. Гуцянкавай

Да мяне звярнуўся са скаргаю гр. вёскі Ходзеўляны Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці Каско Грыгор Ільіч аб тым, што яму адмаўляюць у атрыманні пенсіі, якую ён павінен мець як інвалід Айчынай вайны.

Вельмі прашу Вас разгледзець яго заяву і паведаміць аб выніках гр. Каско, а таксама мне.

*Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР*

10 кастрычніка 1957 г.

*(П. Броўка)*

## 74. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*10 кастрычніка 1957, Мінск*

10.X.1957 г.

Дружо Павел!

Посылаю тебе три лірычных стиха. Отдай их, пожалуйста, в «Звезду» или «Несву». Мне хотелось бы их напечатать в Ленинграде.

Переводы не ленинградские, но что же делать, когда до Ленинграда далеко и договориться трудно.

В будущем году хочу приехать в Ленинград с новыми стихами и тогда уже попросить ленинградцев перевести меня.

Привет друзьям!  
Твой *Петрусь Бровка*

## 75. З. П. МАТУЗАВУ

*12 кастрычніка 1957, Мінск*

Паважаны Захар Пятровіч!

Калі б можна было дапамагчы тав. Даўгапольскаму ў павелічэнні ганарару, было б вельмі правільна.

Чалавек ён стары, піша доўга і добрасумленна, яму крыўднавата хадзіць у пачынаючых. Т. Даўгапольскі казаў, што Вы абяцалі яму перагледзець справу. Саюз пісьменнікаў падтрымлівае хадайніцтва.

12.X.1957 г.

З прывітаннем.  
*Пятрусь Бройка*

## 76. П. Ф. ГЛЕБКУ

*21 лістапада 1957, Мінск*

21.XI.1957 г.  
Мінск

Дарагі Нопік!

Проста не ведаю, з чаго табе пачынаць пісьмо, так многа адбылося за гэты час, як ты паехаў. Відаць, ты і сам з газет знаеш пра тое-сёе. Хутка, відаць, з'явішся дамоў, тады пагаворым падрабязна, а пакуль што хоць коратка.



Цікавае было ў нас падарожжа па Украіну. Гэтая паездка з'явілася сапраўдным святам. Украінцы прынялі нас так, як лепей не трэба. Добрыя сустрэчы ў Кіеве. Чатыры маршруты — паездкі па рэспубліцы. Я ў прыватнасці ездзіў па Закарпацці і да гэтага часу не магу забыцца пра ўсе прыгажосці. Адным словам, пабылі, што ў раі! Дарэчы, узнагародзілі нас на Украіне Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета УССР і ў тым ліку і цябе. Так што прыязджай — грамата чакае цябе!

Пра «спадарожнікаў» ты сам мне пісаў. Разумею цябе, як сустракаеце Вы іх там, а мы таксама з гонарам паглядаем на неба, гэта ж трэба, пакуль я крыху пасяджу за сталом, не паспею і чатырох радкоў скласці, як яны навакол зямлі аблётваюць, зноў нада мною з'являцца і без адпачынку далей... У дзіўны час жывём мы, браце!

Быў я на юбілейнай сесіі. Яна мяне вельмі ўсхвалявала. Я вельмі рады, што пабачыў і паслухаў найлепшых людзей на свеце, а яшчэ рады і з таго, што пабачыў на парадзе. Лёгка дыхаецца!

У самы апошні час адсвяткавалі мы 75-годдзе нашага дарагога Якуба. Шкода, што не дацягнуў ён да гэтых дзён. Урачыстасці прайшлі хораша. Залажылі помнік. Адзначылі з гасцямі ў яго хаце гадавіну як след.

Што з нашымі дачамі? Пабудавалі ўсім падмуроўкі і на гэтым скончылі. Кажуць, што робяць нейкія пералікі, а як мне здаецца, дык трэба паверыць прарабу, які аднойчы сказаў: «Нам не выгадна распачынаць на зіму, бо трэба будзе аж трох вартаўнікоў ставіць». Відаць, у гэтым прычына. Абяцаюць усё зрабіць вясною.

Спектакль твой прайшоў у Віцебску. У Мінску будзе ісці 26 лістапада, абавязкова схаджу і тады скажу табе аб сваіх уражаннях.

Вось коратка аб нашых павінах. Кланяйся ад мяне Кузьму Венядзіктавічу, Алегу Аляксандравічу, тав. Сусоевай і ўсім-усім нашым сябрам і таварышам!

Вы, напэўна, засумавалі там, і мы, прызнацца, па Вас таксама, так што не баўцеся і прыязджайце дахаты!

Будзь здаровы і бадзёры!

Твой *Пятрусь Броўка*

## 77. М. П. ГЕОРГАДЗЕ

*Снежань 1957, Минск*

Секретарю Президиума  
Верховного Совета СССР  
тов. Георгадзе М. П.

Уважаемый Михаил Порфирьевич!

Мне приходится отчитываться за короткий срок. Избран я депутатом Верховного Совета СССР всего год назад 18 ноября 1956 года.

За год у меня в районах Белорусской ССР было 25 встреч с избирателями, из них 12 встреч при выдвижении в кандидаты в районных центрах и сельских советах Новогрудского, Дятловского, Козловщинского, Любчанского, Кореличского и Городищенского районов.

С докладами о седьмой сессии Верховного Совета СССР выступал в районах Дятловском, Новогрудском и Любчанском.

Во время юбилея польского поэта Адама Мицкевича в Новогрудке у меня были три встречи в Новогрудском районе.

В семи колхозах Любчанского и Новогрудского районов летом 1957 года, во время Недели украинской литературы в Белоруссии, у меня также были встречи-беседы с колхозниками.

За год получено около 100 писем. Письма преимущественно с просьбами об улучшении жилищного положения, об определении пенсий, о неправильных действиях местных органов. Все, что мог, делал, чтобы удовлетворить справедливые просьбы избирателей, а если это было невозможно — старался разъяснить суть дела.

Из всего сделанного наиболее отрадно то, что по моему ходатайству в м. Любча Новогрудского района средней белорусской школе предоставлено хорошее помещение б. торгового техникума.

Вот коротко о моей депутатской деятельности за год. В ближайшие дни выеду к избирателям, чтобы рассказать им о решениях последней сессии Верховного Совета СССР.

*Депутат Верховного Совета СССР  
по Новогрудскому избирательному округу  
Белорусской ССР  
(П. Бровка)*

Декабрь 1957 г.

78. М. А. АБАЛКІНУ

28 снежня 1957, Мінск

28.XII.1957 г.

Дорогой Николай Александрович!

Так и не пришлось встретиться в Москве в воскресенье 22.XII. В 4-40 уехал в Киев. Звонил — Вас не было.

Я все о статье. Конечно, мне очень хочется увидеть несколько строк в «Правде» о моем романе. Думаю, что это естественно.

Мозольков болен. Я все думаю, что неплохо было бы, если бы написал Новиченко. Мне кажется — он согласится. Да и на объективность его можно полагаться.

А если откажется, то, может быть, А. Л. Земцов? Белорусский он знает в совершенстве.

Большой Вам новогодний привет!

*Петрусь Бровка*

79. А. ЮШЧАНКУ

8 студзеня 1958, Мінск

Паважаны друг Олекса Ющенко!

Дзякую Вам за навагодняе прывітанне і ад усяго сэрца вітаю Вас гэтым лістом, жадаю здароўя, шчасця, поспехаў.

На вялікі жаль тэлеграф не адшукаў Вас у Кіеве. Прыкладаю іх паведамленне.

З пашанаю.

8.I.1958 г.

80. М. А. АБАЛКІНУ

20 студзеня 1958, Мінск

20.I.1958 г.

Дорогой Николай Александрович!

В половине февраля наш съезд. Пошлем Вам приглашение, а Вы, если сможете, подъезжайте в наши белорусские края на несколько дней. Вы давно у нас не были, а теперь, хотя и зимой, бывает красивая пора.

Еще хочу Вас просить об одном — не сердитесь! Написал я небольшую статью для «Известий». Право же, ни-



как не мог отказаться, а обещал им что-то сделать целый год.

Сегодня еду в Вильнюс на съезд писателей Литвы, и дума сердце гложет, что скоро и свой и что все это требует немало трудов и здоровья.

Большой Вам привет!  
*Петрусь Бровка*

## 81. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*7 сакавіка 1958, Мінск*

7.III.1958 г.

Дарагі Павел!

Дзякуй за клопаты. Верш «Пахне чабор» я перагледзеў і адаслаў у «Звязду». Верш «Развітанне» я буду правіць на беларускай мове і адпаведна з гэтым будзе патрэбна праўка і перакладу.

Вот видишь, начал писать по-белорусски. Думаю, что ты поймешь? В общем так — после правки я тебе пришлю, и ты тогда сдай стих по своему усмотрению.

Большой тебе привет.  
*Петрусь Бровка*

## 82. П. А. ЖАЛЯЗНЯКОВІЧУ

*14 сакавіка 1958, Мінск*

Сакратару Карэліцкага РК КПБ  
тав. Жалязняковічу П. А.

На сустрэчы з выбаршчыкамі мне было зададзена пытанне аб пабудове ў Карэлічах РДК. Высвятляў гэтую справу ў Міністэрстве культуры БССР.

Па плану будаўніцтва прадугледжана пабудова Карэліцкага РДК у 1964/65 гг. Спасылаюцца на тое, што ў гэтым годзе ў Карэлічах будзе пабудавана кіно. Ведаючы, якое ў Вас памяшканне РДК, я пераконваў таварышаў, каб будаўніцтва РДК у Карэлічах было паскорана. Думаю, што мела б вялікае значэнне, каб Вы з свайго боку патрабавалі ад Міністэрства культуры паскарэння гэтага будаўніцтва.

З прывітаннем.

14 сакавіка 1958 г.

*Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР*  
*Пятрусь Броўка*

### 83. УЛЬЯНОВІЧУ

14 сакавіка 1958, Мінск

Старшыні Казлоўшчынскага РВК  
тав. Ульяновічу

Высвятляў справу з пабудовай сярэдняй школы ў Казлоўшчыне ў Міністэрстве асветы БССР. Пабудова школы намячалася на больш позні час, але ў выніку маіх доказаў аб неабходнасці паскорыць будаўніцтва міністр асветы тав. Ільюшын зрабіў распараджэнне аб уключэнні будаўніцтва ў план 1960 года.

Вось ўсё, што я мог зрабіць па Вашай просьбе. Можна, Вы самі цераз абласныя арганізацыі здолееце яшчэ паскорыць справу, чаго б і я шчыра жадаў.

З прывітаннем.

Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР  
(П. Броўка)

14 сакавіка 1958 г.

### 84. М. А. АБАЛКІНУ

19 сакавіка 1958, Мінск

19.III.1958 г.

Дорогой Николай Александрович!

Большое спасибо тебе за книгу. Хотя я не драматург, но, прочитав ее, я нашел немало полезного и для себя. Говорю правду — книжка полезна, особенно для молодежи в драматургии.

По Вашей просьбе я порекомендовал Тараса Хадкевича. Что-то не видно его трудов? И мой критик что-то молчит, а может быть, ему не хочется и писать? Хотя мне этого он не говорил.

Роман скоро выходит в «Советском писателе». Хочется увидеть его на русском.

Еще раз спасибо за память, за хорошую книгу.

Большой привет!

Петрусь Броўка

85. І. М. ІЛЬЮШЫНУ

14 красавіка 1958, Мінск

14 красавіка 1958 г.  
Міністру асветы БССР  
тав. Ільюшыну І. М.

Паважаны Іван Макаравіч!

Вучні і настаўнікі Мяжэвіцкай сярэдняй школы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці скардзяцца на вельмі цяжкое становішча са школьным памяшканнем.

Прашу Вас разгледзець гэта пытанне, дапамагчы як можна і адказаць ім па сутнасці справы.

З прывітаннем.

(П. Броўка)

86. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

4 мая 1958, Кіславодск

4.V.1958. г.  
Кіславодск

Дорогой Павел!

Будь добр, поищи мое стихотворение «Земля» в переводе Бруно Ясенского. В суматохе дел ты мог забыть мою просьбу, а я очень жду этот перевод.

Если помнишь, я тебе говорил, что помещено это стихотворение было в моем сборнике «Избранные стихи», изд. ГИХЛ, 1935 год или в газете «Известия», а год точно не помню, кажется, 1931-й или 1932-й.

Прости, что я тебя тревожу, но мне очень нужно.

В Кисловодске живу неплохо. Правда, тоскливо, когда дождь, но что же поделаешь?

Забыл взять твой адрес, да и этот пишу на авось. Буду надеяться, что дойдет.

Сердечный тебе привет!

Петрусь Бровка

87. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

15 мая 1958, Кіславодск

15.V.1958 г.  
Кіславодск

Дорогой Павел!

Большое тебе спасибо за выполнение моей просьбы. Конечно, над переводом Б. Ясенского пришлось теперь посидеть, и я дам его как авторизованный.



«Прощање» шлі ўжо ў Мінск.

А ў мяня к тебе яшчэ адна просьба. У Ленінградзе напечатаў у «Роман-газете» мой роман. Пока ён дойдзе да мяня, можа прайсці доўга. Можа быць, ты зможеш дастаць экзэмплярчыка тры і пріслаць мне ў Мінск.

Буду вечно благодарен. Большой тебе привет из Кисловодска!

Твой *Петрусь Бровка*

## 88. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*2 чэрвеня 1958, Мінск*

2.VI.1958 г.  
Мінск

Дорогой Павел!

Спасибо тебе за все дела. Стихотворение авторизовать не удосужился. 5-го еду в Каралищевичи и сделаю это там. А. Г. Островский прислал экземпляр, но я уже достал и в магазине. Все равно я ему благодарен за внимание.

Издательство «Искусство» прислало письмо, в котором сообщает, что оно согласно издать сборник пьес. Передал Есакову, чтобы он связался с тобой.

Большой тебе привет! Закаляйся в черноморских водах, но не в других!

*Петрусь Бровка*

## 89. С. К. ЦІМАШЭНКУ

*2 чэрвеня 1958, Мінск*

2 июня 1958 г.

Маршалу Советского Союза  
С. К. Тимошенко

Дорогой Семён Константинович!

Гр. гор. Слонима пенсионер Федюков Николай Александрович обращается с просьбой о предоставлении читальни Слонимской горбиблиотеке за счет Воепторга.

Единственное, что я могу — это просить Вас вникнуть в это дело и, если можно, помочь.

С глубоким уважением.

*(П. Бровка)*

90. М. А. АБАЛКІНУ

*18 жніўня 1958, Рыга*

18.VIII.1958 г.

Рыга

Дорогой Николай Александрович!

Вот уже две недели, как я отдыхаю на Рижском взморье. Сюда мне переслали Ваше письмо. Согласен с Вами, что уже пора высказываться о наших делах в «Правде». Беда только, что я не совсем готов к этому. Недавно вернулся из Стокгольма, хотел немного отдохнуть, написать стихи... А тут беда, умерла мать моей жены, ездил на похороны, все это выбило из колеи.

Вернусь домой, возьмусь за доклад, мысли потекут в «критическом и самокритическом, в статейном направлении», вот тогда напишу и для «Правды».

Очень прошу извинить меня, но действительно, раньше не могу.

Николай Александрович! Несколько стихов «Из Стокгольмского дневника» передал для перевода Хелемскому. Может быть, можно взять для «Правды»? Телефон Якова Хелемского: Д — 7-25-24.

Шлю Вам привет от хладных балтийских вод!

Кланяюсь Вашей супруге.

*Петрусь Бровка*

91. М. А. АБАЛКІНУ

*17 кастрычніка 1958, Мінск*

17.X.1958 г.

Дорогой Николай Александрович!

Счел неудобным не откликнуться на призыв, посылаю Вам «Песню о Родине».

Написал я ее в меру своих сил по-русски. Взгляните, если подойдет — напечатайте.

Сижу теперь в лесу под Минском и пишу доклад. Не скажу, что мне это легко и приятно. Думаю и над статьей для «Правды». Может быть, в результате работы над докладом что-либо путное и выйдет.

Искренний, сердечный привет!

*Петрусь Бровка*

## 92. М. А. АБАЛКІНУ

*30 лістапада 1958, Мінск*

30.XI.1958 г.

Дорогой Николай Александрович!

Как мог — выполняю Вашу просьбу. Заодно посылаю стихотворение к 40-летию Советской Белоруссии. О нем меня просили ваши корреспонденты. До юбилея еще месяц, но для перевода лучше, когда время в запасе. Может быть, Вы попросите сделать перевод Хелемского? Обидно только, что иногда мы трудимся впустую. Так было со стихотворением, посвященным комсомолу. Выпало, а было совсем неплохим.

Да что поделаешь, иногда этому виноваты события.

Вот, кажется, я и выполнил свои обязательства перед «Правдой» в этом году. И на душе легче.

Большой привет Вам и Вашей супруге.

*Петрусь Бровка*

## 93. Е. Я. ЛОСЬ

*11 студзеня 1959, Мінск*

11/I—1959 г.

Мінск

Паважаная Еўдакія Якаўлеўна!

Добра разумею Вашы турботы і амаль усе іх падзяляю. Што ж тычыцца «тома» пашай крытыкі, адно магу сказаць — часта ў ім адсутнічае палегны тэкст, але пашаму брату, нічога не зробіш, трэба прывыкаць. На доўгім літаратурным жыцці ўсялякіх выбрыкаў даводзіцца сустраць нямала, але ставіцца да іх трэба спакойна.

На з'езд мы Вас выклічам абавязкова, і дарэмна Вы не рыхтуецеся на ім выступаць. Тое, што Вы мне выка-



залі ў лісце, заслугоўвае ўвагі, а мне здаецца, што ў Вас ёсць болей чаго расказаць сваім таварышам і ўсім прысутным.

Раю Вам падрыхтавацца, калі трэба параіцца з кім-кольвек, і абавязкова выступіць. Дарма, калі Вы былі ў Мінску, не зайшлі да мяне, я б пастараўся адказаць Вам на ўсё, што Вас хвалюе.

Вельмі рад, што Вы задаволены жыццём, вучобай, творчаю працаю. Жадаю Вам у Новым годзе яшчэ болей поспехаў.

З прывітаннем.

*Пятрусь Броўка*

#### 94. М. А. АБАЛКІНУ

*2 лютага 1959, Мінск*

2 февраля 1959 г.

Дорогой Николай Александрович!

12 февраля 1959 года в Минске открывается 4-й съезд писателей Белоруссии, который продлится три дня. Приглашаем Вас приехать на это время в Минск и принять участие в работе нашего съезда.

О своем согласии и времени приезда просьба сообщить заблаговременно.

С уважением!

*Председатель правления СП БССР  
(П. Бровка)*

#### 95. М. А. АБАЛКІНУ

*30 сакавіка 1959, Мінск*

30.III.1959 г.

Мінск

Дорогой Николай Александрович!

Получил Вашу телеграмму, постараюсь выполнить Вашу просьбу.

Что можно сделать? У меня было стихотворение «В полесской глуши», посвященное тому, как на Полесье строится гигант — калийный комбинат. Да не знал я, что Вам понадобятся такие — отдал в «Огонек». Посылаю Вам, на

всякий случай, стихотворение «Семь дубов». В колхозе «Рассвет», где председателем К. П. Орловский, действительно в ознаменовании семилетки сажают семь дубов. Может быть, используете или обменяете с «Огоньком» на стихотворение «Полесье»?

Вот Вы можете обидеться на мои нескромные поручения, но мне искренне хотелось бы откликнуться на это событие.

Есть у Михася Калачинского стихотворение о Полоцком нефтеперегонном. Сегодня же попрошу выслать Вам. Поговорю об этом со всеми нашими поэтами.

Вот и все. Как живем? Сидим и ждем съезда, и немножко огорчены, что он займет такое хорошее время, как май, разобьет у многих планы. Хотелось бы куда-либо поехать и понюхать жизнь. А почему бы ему не быть осенью, раз уж не успели этого сделать раньше.

Но от моих причитаний дело, как видно, не улучшится, а посему лучше смириться и ожидать.

Искренний привет Вашей супруге и всем нашим друзьям!

*Петрусь Бровка*

## 96. I. Д. КАЗЕКУ

*31 сакавіка 1959, Мінск*

Паважаны Іван Дарафеевіч!

Паэт І. Васілеўскі з Смаленска прыслаў сваю кнігу вершаў і хадайнічае аб яе надрукаванні ў Вас.

Што я магу зрабіць? Толькі прасіць Вас пачытаць і памяркаваць, як можна дапамагчы.

Прашу адказаць т. Васілеўскаму.

31.III.1959 г.

З павагай  
*Пятрусь Броўка*

## 97. М. А. АБАЛКІНУ

*3 чэрвеня 1959, Мінск*

3.VI.1959 г.

Дорогой Николай Александрович!

Все время терзаю себя, что не выбрал время посидеть и потолковать ладом. Да, если признаться, я по-настоя-

щому не уяснил, что надо нам, белорусам, сделать для «Правды».

Будь добр, Николай Александрович, напиши пару словечек, а уж мы приложим сообща силы, чтобы выполнить все как следует.

Сердечный привет!

*Петрусь Бровка*

98. М. А. АБАЛКІНУ

*27 ліпеня 1959, Мінск*

27.VII.1959 г.

Дорогой Николай Александрович!

Вырвался в лесок. Думаю отдохнуть и поработать. Начал оканчивать неоконченное. Собралось три стихотвореньца. Может быть, подойдут для «Правды»? Мне кажется, что да, а может быть, и не все, тогда решайте сами.

Просил своих посылать новые произведения в «Правду». В частности Брыля. Выполнили ли они обещания?

Шлю Вам, дорогой Николай Александрович, тысячу самых наилучших пожеланий.

*Петрусь Бровка*

P. S. Хорошо было бы, если бы перевел Хелемский. А то, может быть, попросить Яр. Ал. Смелякова или А. А. Кудрейко?

*П. Б.*

*Шлю все от руки. Нет машинки.*

*П.*

99. С. І. ЛІХАДЗІЕЎСКАМУ

*14 жніўня 1959, Мінск*

14.VIII.1959

Мінск

Дарагі Сцяпан!

Прабач, што позна адказваю. Не было ў Мінску. Разумею цябе і цалкам падтрымліваю. Я ўжо гаварыў па тваёй справе з нам. загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ тав. Капавалавым, і ён абяцаў уключыць твой зборнік у план 1960 года.



Адносна працы. Думаю, што было б вельмі карысна для нас, калі б ты працаваў у Мінску. Але што я тут магу парадзіць? Адзінае — можа, спаслацца на мяне і рэктару універсітэта і прарэктару — яны мяне добра ведаюць — а я закіну добрае слова.

Вельмі рад, што ў цябе з'явіўся добры творчы настрой і жадаеш быць дома, а працы ў нас сапраўды шмат.

Жадаю табе найлепшых поспехаў.

*Пятрусь Броўка*

## 100. П. ПАНЧАНКУ

*28 верасня 1959, Нью-Йорк*

28.IX.1959 г.

Нью-Йорк

Дарагі Пімен!

Вось ужо больш за два тыдні, як я жыву тут заместа цябе і ў тваім пакоі і сяджу блізка ля таго месца, дзе сядзеў ты.

Апісваць табе туташняе жыццё няма патрэбы, бо тут яшчэ жыве твой дух, і ты не паснеў забыцца на Астэр-Бэй.

Тваім знаёмым і сябрам Сітнікаву і Гурыновічу я перадаў прывітанне. Яны былі шчыра ўзрадаваны і прасілі пераслаць табе шчырыя прыветы.

Я буду працаваць з К. В. у першым камітэце, дзе буду выступаць, як умовіліся, па Карэі, Алжыры і Сахары.

Што тут было цікавага за апошні час, дык гэта прыезд М. С. Хрушчова. Усе тут жылі гэтым. Мне давалося яго слухаць на Асамблеі і некалькі разоў па тэлевізары. Ён зрабіў так многа, што проста дзівіўся яго энергіі, хоць яна і дома не меншая. Скажаць шчыра, ён навучыў нас усіх, як трэба размаўляць у такіх умовах.

Пачуццё высокае годнасці і гордасці за сваю краіну адчувалася заўсёды.

Што табе яшчэ напісаць, бо сапраўды ўсё табе тут вядома. Ну, хіба тое, што ўжо верасень, надыходзіць кастрычнік, а мы ўсё яшчэ млеем ад духаты і ад празмернай вільгаці.

Скажу па шчырасці, што пачынаю сумаваць па доме, але думаю да канца ўсё вытрымаць.

Як живеце Вы? Як сустрэліся з латышамі?

Перадай паклон Зоі Кір., Андрэю, Тані, бабушцы і ўсім нашым добрым сябрам і знаёмым. Моцна цябе абдымаю.

Твой *Пятрусь*

### 101. П. Ф. ГЛЕБКУ

*30 верасня 1959, Нью-Йорк*

30.IX.1959 г.

Дарагі Нонік!

Вось я ўжо і канчаю месяц верасень у Нью-Йорку. Не скажу, што я вельмі захоплены сваім знаходжаннем тут, але выседжваю дастойна і дачакаюся ў свой час ад'езду дахаты.

Што табе пісаць пра нашае жыццё. Ты перажыў усё гэта, ды і абставіны не змяніліся. Нават пакойчык той самы, што мне прыемна. Часта ўспамінаю, як жылі ў ім мае сябры.

Цікава было тут, калі прыязджаў М. С. Хрушчоў. Мне давалося паслухаць яго і праводзіць з Нью-Йорка.

Надыходзіць кастрычнік, а тут яшчэ душна. Здаецца, скінуў пінжак і пабегаў бы босы.

Як у Вас там цяпер у Ждановічах? Ці зрабілі Вы якія насаджэнні? Ці не забыліся Вы, што ў Вас ёсць сябра, які ўвесь час успамінае пра вас.

Кланяйся шчыра Ніне, Капдрату, усяму Крапівоваму сямейству, усім нашым сябрам і знаёмым. Моцна цябе абдымаю і цалую.

*Пятрусь*

### 102. І. П. ШАМЯКІНУ

*29 кастрычніка 1959, Нью-Йорк*

29.X.1959 г.

Нью-Йорк

Дарагі Іван Пятровіч!

Пішу табе проста з залы пасяджэнняў Генеральнай Асамблеі. Так, браце, выйшла, што кожны дзень я мушу сядзець і выслухоўваць розныя прамовы, а яны сапраўды бываюць рознымі.

Пакрысе тут ужо акліматызаваўся, хоць духата і цяпер яшчэ вялікая. Асабліва тут вялікая вільготнасць — сёння 91 %, а пры такой цяжка дыхаецца.

Але нічога, пражывём як-небудзь свой час і вярнемся дамоў, куды ўжо хочацца. У першым камітэце, дзе мне трэба працаваць, мне вызначылі тры выступленні: Карэя, Алжыр, Сахара.

Пакрысе ўжо бяруся за падрыхтоўку.

Вось і ўсе мае павіны.

Што там добрага ў вас? Як прайшлі сустрэчы з латышамі? Ці пачалі Вы рамонт дома?

Жадаю Вам, Іван Пятровіч, і Вашай сям'і самага найлепшага.

Кланяйцеся ад мяне Міхалу Іванавічу, Ткачову, Хадкевічу, Скрыгану, Якімовічу, Есакову, Таццяне Кузьмінічне, Браніславе Аўгусцінаўне, Фані Яфімаўне, Вользе Васільеўне, Марыі Канстанцінаўне, Алене Пятроўне, Алене Ігнацьеўне, Багушэвічу, Валі і ўсім, усім нашым сябрам і працаўнікам.

Ваш *Пятрусь Броўка*.

Р. С. Івану Іванавічу Грамовічу — шчырае прывітанне!

### 103. М. А. АБАЛКІНУ

*5 лістапада 1959, Нью-Йорк*

5.XI.1959 г.

Нью-Йорк

Дорогой Николай Александрович!

Не удивляйтесь, что письма шлю доплатами. У меня нет марок. Вот уже два месяца, как я сижу на Генеральной Ассамблее делегатом Белорусской ССР.

Естественно, что кое-что пришло в голову. Написал стихи. Посылаю в «Правду» через товарища, уезжающего в Москву. Посылаю для уверенности три стиха в трех письмах: «Невысказанное выступление на Генеральной Ассамблее», «Настоящему американцу» и «Военный оркестр на Бродвее». Думаю, что они подходят и в свете сегодняшнего положения в мире, и в свете советско-американских отношений.

Яша Хелемский мог бы их отлично перевести.

Если «Правда» решит не давать их, подскажите Яше Хелемскому передать их в «Литгазету».



Домой собираюсь приехать в середине декабря, постараюсь тогда навестить «Правду».

Шлю Вам сердечные поздравления с Великим Октябрем. Поздравляю Вашу супругу.

Поздравьте от меня уважаемых Павла Алексеевича, Луккина, Земцова, Потапова, Панкова и всех-всех моих хороших друзей.

Поклон и Наде. Пусть она простит меня, что не запомнил ее отчества.

Еще раз наилучшие пожелания Вам.

*Петрусь Бровка*

P. S. На Ассамблее Аргентина и некоторые другие латино-американцы, а также Испания всячески восхваляли армию. Это к стиху: «Невысказанное выступление» для ясности. Писал на двух сторонах, чтобы письма были полегче.

*П. Б.*

**104. М. А. АБАЛЖИНУ**

*10 чэрвеня 1960, Мінск*

10.VI.1960 г.

Мінск

Дорогой Николай Александрович!

Был в Москве во время сессии и по возвращении из Норвегии. Не звонил, в смятении чувств находился. Незадолго до сессии хватили меня спазмы сосудов головного мозга, и я изрядно испугался. Теперь поправляюсь, взялся за стихи, а значит, и беспокоить тебя.

Я послал Хелемскому стихи. Мне кажется, там есть подходящие для «Правды». Только не скупитесь, пожалуйста! Не ограничивайтесь одним, а дайте цикл, чтобы поэта работа видна была.

Надеюсь на Ваши хорошие правдивые сердца!

Сижу я теперь вблизи озера, но пользуюсь мало. Все врачи запрещают пока даже купаться. Вот только озерную воду пить разрешают, а больше никакой. Скучновато! Малая толика иногда веселит душу.

Николай Александрович! Если не трудно — свяжись с Яшей Хелемским и отбери, что поправится, для себя.

А я шлю тебе тысячи приветов и наилучших пожеланий!

*Петрусь Бровка*



## 106. М. А. АБАЛКІНУ

1 ліпеня 1960, Мінск

1.VII.1960 г.  
Мінск

Дорогой Николай Александрович!

Начинаю опять с того же: мне кажется, что эта вещь очень ко времени, она в меру лирична и публицистична и говорит о том, что сегодня всем нам болит.

Немножко пояснений: посвящена она образу матери, на обращении автора к которой и построена вся вещь. К сожалению, для меня все это — жестокая реальность. Мою мать и многих родственников оккупанты сожгли в Освенциме.

Решайте сами, нужно ли посвящение.

Если решите печатать, перевод я просил бы сделать Хелемского. Если он откажется, а я его часто беспокою, тогда посоветуемся и решим.

Очень жаль, что я не смогу прочесть ее сам. Боюсь, что кое-что не дойдет по вполне понятным причинам (язык). Если возникнут предложения то ли добавить, то ли снять сколько-то строф, очень прошу своевременно известить меня.

А не лучше ли сделать так? Я могу подлететь 10—11 июля (8—9 у нас пленум ЦК), и обо всем договоримся вместе. Не затруднитесь тогда дать мне телеграммку.

Вот и все мои заботы. Боюсь, что и Вам я доставлю их предостаточно. Хорошо бы, чтобы все было не даром.

А я буду надеяться на лучшее.

Сердечный привет Вам и супруге!

*Петрусь Бровка*

## 107. М. А. АБАЛКІНУ

9 жніўня 1960, Мінск

9.VIII.60 г.

Дорогой Николай Александрович!

Мне было очень радостно увидеть свои стихи в «Правде» и получить от Вас дружескую телеграмму. Спасибо!

Вчера получил перевод поэмки от Яши Хелемского. Мне кажется, что перевод хороший и вещь получилась. Буду теперь ждать появления ее в «Правде».

Я сделал Я. Хелемскому несколько замечаний. Он, безусловно, все поправит. Мне бы хотелось только, чтобы



обязательно на 1 стр. (7 строчка сверху) вместо слова «мама» было слово «мать». Да и вообще дальше, где можно, надо бы сделать также. На стр. 8 (10 строка сверху) вместо слова «обрушились» надо бы «рушились».

Ну, а остальные замечания, я уверен, он учтет. Эти я додумал после разговора с ним.

Вот и все! Очень прошу Вас, дорогой Николай Александрович, позаботиться теперь о судьбе моей поэмки.

Как живете? Мы в Белоруссии страдаем от избытка дождей. Каждый день льет и льет... Неприятно, конечно! Да нам — что? Сердце болит — убирать урожай надо, а это трудно делать, боюсь, кабы не пропало много. А так хотелось бы, чтобы колхозники получили в этом году побольше. Они ведь так стараются!

Болезнь моя понемногу проходит, и я надеюсь, что в скором времени избавлюсь от нее. Хотелось бы пожить еще здоровым, хотя относительно, но так, чтобы и мне, как всем здоровым, все можно было.

Большой привет Павлу Алексеевичу, Вашей супруге и всем друзьям!

Ваш *Петрусь Бровка*

### 108. П. ПАНЧАНКУ

*26 жніўня 1960, Мінск*

Дарагі Пімен!

Пасылаю табе 6 вершаў, якія я напісаў за лета. Можна, надрукуеш у «Маладосці»? Маіх вершаў, апрача аднаго, там яшчэ не было. Мне ўсё роўна, у які нумар ты іх пусціш.

Калі будуць якія заўвагі, пазвані, братка. Я буду вельмі ўдзячны. Я вельмі хацеў табе іх пачытаць, ды усё не выпадала.

Абдымаю цябе!  
Твой *Петрусь Броўка*

### 109. П. ПАНЧАНКУ

*3 кастрычніка 1960, Мінск*

3.X.1960 г.

Дарагі Пімен!

Вельмі добра, што ты напамніў пра А. Пракоф'ева. За-

раз жа сяду і буду рабіць. Пастараюся прыслаць не пазней 10 кастрычніка.

Я ўжо ўзяўся за работу. Чаго добрага, а пасяджэпняў хопіць. Вось ужо далі заданне рыхтавацца да сакратарыята на перакладах, прызначылі тры разы выступаць у «Дні паэзіі» і г. д.

Вельмі шкадую, што не здолеў табе дапамагчы ў тваёй справе, але спадзяюся, што прыеду ў кастрычніку, і тады разам давядзём.

Кланяйся З. К., маці і дзецям!  
Твой *Пятрусь Броўка*

### 110. М. А. АБАЛЖІНУ

*1 сакавіка 1961, Барвіха*

І.ІІІ.61 г.  
Барвіха

Дорогой Николай Александрович!  
Так и не удалось нам встретиться. Посылаю Вам из Барвихи несколько строк о Шевченко. Есть у меня еще на белорусском языке 6 страниц, может быть, там лучше, но очень велико.

Если что не удовлетворяет, звоните мне по телефону Г-1-13-69, добавочный 17.

Я очень устал и теперь с удовольствием отдыхаю и хожу по процедурам.

Большой Вам привет!

*Петрусь Бровка*

### 111. П. ПАНЧАНКУ

*6 сакавіка 1961, Барвіха*

6.ІІІ.1961 г.  
Барвіха

Дарагі Пімянок!

Вельмі дзякую табе за такую шчырую і арыгінальную тэлеграму. Хоць я ніколі не быў ні каля Рака, ні каля Казярога, але я вельмі ўзрушаны тым, што там успомнілі мяне сябры.

Ты, відаць, ужо дома, адпачнеш, а потым разгорнеш сшытак і возьмешся за працу. Уражанняў, відаць, поўна. Ажно зайздросна! Шчыра жадаю, браце мой, табе поспеху!

А я сяджу ў Барвісе і крыху лячуся. Апошнія месяцы мне так выламала спіну, што я не мог даць рады. Адлажэне соляў на пазваночнік! Вось паганая хвароба, баліць страшэнна. Тут стала крыху лепш. Даюць мне рэдаваныя ванны, робяць масаж і дадаюць іяпізацыю. Можна, я крыху выберуся з гэтай погані, хоць зусім пазбавіцца, кажуць, што нельга.

Сумна тут у Барвісе. Адны старыя і хворыя. А я калі ўспомню, што нядаўна тут быў Колас, а цяпер яго няма, дык ажно сэрца зашчыміць. А калі гляну пасля гэтага сам у люстра, а адтуль паглядзіць на мяне сівы і добра змардаваны дзядзька, дык можаш уявіць, які тады ў мяне настрой.

Але досыць, Пімянок, пра хандру. Я ж на душы не такі пануры і думаю, што вясною адчую сябе як след. Зборнік твой аддаў Анатолю Сафронаву. Ён пусціў яго ў ход. Калі ён прыязджаў у Мінск, я зноў пагадваў пра цябе, ён запэўніў, што ўсё будзе ў парадку. Напішы ты колькі слоў яму сам і запытайся пра кніжачку, думаю, што гэта не пашкодзіць.

Тут адпачывае Твардоўскі. Па настроі адчуваецца, што нешта піша. Часамі гуляю разам, але я стараюся не назаляць, каб часам не падумаў, што я яму падакучаю. А так, як ён кажа, ставіцца ён да нас, беларусаў, добра. Нашаму брату, прынамсі, на яго крыўдаваць няма чаго.

Вось і канчаю я сваё пасланне пажадашнем табе здароўя, добрай працы, шчасця.

Кланяйся ўсім — бабушцы, Зоі, Тані, Андрушу.

Моцна цябе абдымаю і цалую!

Твой *Пятрусь Броўка*

## 112. Л. С. СОБАЛЕВУ, Г. М. МАРКАВУ

*Красавік 1961, Мінск*

Председателю Правления  
Союза писателей РСФСР  
тов. Л. С. Соболеву  
копия

Секретарю Правления  
Союза писателей СССР  
Г. М. Маркову

Дорогой Леонид Сергеевич!

Много можно было бы сказать о той великой дружбе,



которая кровно связывает две наши братские литературы. Мы, белорусские поэты и писатели, всем сердцем признательны нашим дорогим русским друзьям за ту братскую помощь, которую они оказывали и оказывают нам.

Белорусская общественность, глубоко заинтересованная достижениями братской нам русской литературы, решила провести во второй половине июля Неделю русской литературы в Белоруссии.

Правление Союза писателей БССР убедительно просит Вас направить к нам на Неделю русской литературы бригаду русских поэтов и писателей (15 человек), которую мы счастливы будем встретить и вместе провести наши дружеские вечера.

Надеясь на Ваше согласие, мы уже разработали план мероприятий, который вскоре пришлем к Вам.

С братским, дружеским приветом!

*Председатель*

*(Петрусь Бровка)*

**113. М. А. АБАЛКІНУ**

*31 ліпеня 1961, Мінск*

МІНСК

31.VII.61 г.

Дорогой Николай Александрович!

Посылаю свою вещицу. Намучился я изрядно: в Москве не застал Яши Хелемского, а другого, по душе, как ни старались с Сергеем Петровичем, не нашли.

Приехал домой. Дал одному — испортил, дал другому — сделал лучше, но пришлось, как каторжному, сидеть самому и править три дня. Теперь, кажется, получилось, и не плохо.

Вот какая у меня просьба: 3-го приезжает Яша Хелемский. Может, попросишь его — пусть пройдет по строчкам и уберет замеченные им шероховатости. Если не будет его, может быть, кто-либо пройдет у вас?

Николай Александрович! Очень тебя прошу — не режьте без нужды. Я и так уже сократил 20 строк. Обидно, если обкарнаете совсем.

Вот и все. Когда я был в Москве, ты был в Англии, оставил на память книжечку и ушел. Ну, а как насчет недели у нас? Приедешь ли? А было бы неплохо!

Привет и наилучшие пожелания!

*Петрусь Бровка*

## 114. М. А. АБАЛЖИНУ

*2 жніўня 1961, Мінск*

Дорогой Николай Александрович!

Как я и предвидел — перевод подвел. Посылаю оригинал, уповаю на Яшу Хелемского. Может быть, поправит, а то и вновь?

Сердечный привет!

2.VIII.61 г.

*Петрусь Бровка*

## 115. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*28 жніўня 1961, Мінск*

28.VIII.61 г.

Дорогой Павел!

Извини, что поздно отвечаю. Замотался окончательно. Много всякой текучки. Много времени ушло на Неделю, но зато дело получилось отличное.

Мы знали, что ты болеешь, и потому не тревожили. Вспоминали тебя добрым словом часто.

Янка Брыль говорил мне о твоих делах, и мы условились с ним помочь тебе в решении их.

Вряд ли выйdet дело с моим сборником в Ленинграде. Ведь только что у меня вышла книга в «Советском писателе». Я благодарю тебя за память, но ты особенно не настаивай, дело издания теперь — дело сложное.

Поправляйся, приезжай, и потом поговорим обо всем. Обнимаю тебя!

*Петрусь Бровка*

## 116. ЯНУ СУДРАБКАЛНУ

*9 верасня 1961, Мінск*

9.IX.61 г.

Мінск

Дорогой мой Ян Карлович!

Тысячу раз спасибо за твое чудесное письмо. Я и теперь еще живу тем волнением, которое охватило меня после его прочтения. Признаюсь, что читал и жене, и кое-кому из самых близких друзей. Пусть это нескромно, но

удержаться я не мог. Письмо твое принесло мне много радости, а еще больше влило в сердце большие надежды на будущий труд. Как много значит нашему брату искреннее, душевное слово.

Еще и еще раз спасибо!

Дорогой Ян Карлович! В письме твоём чувствуются нотки самобичевания. Я очень уважаю людей, которые глубоко анализируют себя, но, поверь, дорогой, а я говорю святую правду, нет у тебя оснований так строго относиться к себе, обвиняя себя и в риторике, и в ходульности. Все это не характерно для тебя, а у всех нас есть неровные стихи. Но еще раз от всего сердца могу заверить тебя, что читатель не упрекнет тебя в грехах, которые ты приписываешь сам.

Мы все искренне тебя любим как большого друга, человека, как настоящего райнисовца, благородное призвание которого ты с такой честью несешь сегодня.

Я глубоко уверен, что еще много-много удач ждет тебя, дорогой Ян Карлович, впереди. Искренне тебе их желаю, крепко обнимаю и целую.

*Петрусь Бровка*

## 117. ЯНУ СУДРАБКАЛНУ

*17 кастрычніка 1961, Масква*

17.X.61 г.  
Москва

Дорогой Ян Карлович!

Тысячу раз благодарю за Ваше сердечное, дружеское слово. Чувствую себя как в праздник. Многие поздравляют меня, а я все время думаю о том, кому я обязан.

Рад был вскоре прочитать Ваше прекрасное стихотворение «На съезд». Много в нем чувства, мысли и хороших находок. Я читал Ваше стихотворение и, простите за нескромность, думал, а ведь оно и ко мне обращено.

Спасибо Вам за Ваше хорошее сердце.

Сегодня спешу на открытие съезда. Вволнован. Думается о том, сколько у нас хорошего, сколько чудесных друзей, сколько еще дел впереди.

Большой-большой, искренний поклон Вам!

*Петрусь Бровка*



## 118. І. Д. КАЗЕКУ

6 листопада 1961, Москва

6.XI.61 г.

Москва

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Нешта скардзіцца Яша Хелемскі, што яго зборнік зноў абрэзали, а галоўнае, без яго ведама. Можа б, Вы пацікавіліся і, калі будзе можна, дапамаглі як-небудзь.

Сёння выязджаю ў Цхалтуба, хачу крыху падлячыцца. Помню і думаю, што там напішу пра Эдуарда.

Жадаю Вам і сям'і шчасліва адсвяткаваць.

Ваш *Петрусь Броўка*

## 119. М. А. АБАЛКІНУ

15 листопада 1961, Цхалтуба

15.XI.61 г.

Цхалтубо

Дорогой Николай Александрович!

Вот где я очутился после Москвы. Хожу каждый день на ванны и ремонтирую старые кости. Как будто помогает.

Санаторий здесь не очень важный (помещение, еда, распорядок и проч.), но вода действительно целебная. И это утешает.

Думал поехать отсюда в Кисловодск на пару недель, отдохнуть (лечение здесь утомительное), да объявили сессию, и надо быть в Москве. Ну, что ж, хватит и Цхалтубо.

Так и не удалось нам встретиться во время съезда, оба мы были очень заняты. Но мы встретимся обязательно, время у нас еще впереди.

Читаю «Правду». Радуюсь, что опять появилась «Лит-страничка». Я как-то уже привык к ней.

От всего сердца поздравляю тебя с праздником, хотя уже и прошедшим. Желаю всяческих успехов. Поклон супруге.

Твой *Петрусь Бровка*

**120. М. А. АБАЛКІНУ**  
*29 студзеня 1962, Мінск*

29.I.62 г.  
Мінск

Дорогой Николай Александрович!

Посылаю стихотворение «Коммунары живут» в переводе М. Исаковского. Мне кажется, что оно подходит для «Правды». Если я не ошибся, будьте добры, напечатайте.

Читал Вашу статью о жизни театральной. Читали и мои друзья. У всех нас единое мнение — очень правильно! Рад Вас поздравить.

У нас пленум, мне надо делать доклад. Все это меня и волнует, и утомляет.

Большой привет  
*Петрусь Бровка*

**121. У РЕДАКЦИЮ ГАЗ. «ПРАВДА»**

*19 мая 1962, Мінск*

Разрешите мне со страниц «Правды» высказать сердечную благодарность всем организациям, друзьям, товарищам, поздравившим меня с присуждением высокой награды Ленинской премии и присвоением мне почетного звания народного поэта Белорусской ССР.

*Петрусь Бровка*

**122. ЯНУ СУДРАБКАЛНУ**

*17 чэрвеня 1962, Мінск*

17.VI.62 г.  
Мінск

Дорогой Ян Карлович!

Простите меня великодушно. Все время думал о Вас, собирался написать, хотелось написать по-настоящему, да все никак не получалось. Завертелся я в последние месяцы по попятным Вам причинам. Дорогой Ян Карлович! Мне никогда не забыть, что своей статьей в «Правде» Вы открыли мне путь, который увенчался столь высокой наградой.

Я искренне Вам благодарен, а в душе часто ворочается: а достоин ли я? Во всяком случае ясно одно, что надо писать лучше. А вот когда настраиваешься так, то ничего и не получается. Слишком боязно браться за карандаш. Вот уже два месяца, как я ничего и не пишу.

Настроился преодолеть себя. Буду прежним: писать тогда, когда хочется, и писать о том, о чем хочется. Единственное, что печатать не все надо. Отбирать думаю поостроже.

Спасибо Вам за письмо. Они всегда у Вас какие-то теплые, сердечные, раздумливые... Может быть, только Якуб Колас у нас мог писать такие письма, а мы, увы, не научились.

Вспомнил Якуба Коласа и рядом Янку Купалу. Они ведь у нас были неразлучны. Скоро мы празднуем 80-летие Янки Купалы. Может быть, приедете? Вот было бы хорошо! Я надеюсь, что Вы здоровы. Сужу по тому, что, к нашей радости, в московской прессе можно увидеть то Ваше стихотворение, то статью...

Я сижу теперь на даче, у так называемого Минского моря. Рад, что потеплело. Вся весна у нас была дождливою и холодной. А 6 июня выпал даже снег. Некоторые мои труды на огороде погибли. Но весна, как молодость, быстро восстанавливает силы. Восстановлен урон и на моем огороде.

Посылаю Вам небольшую книжечку о Минске. Может быть, она напомнит Вам, что среди ее площадей и улиц много Ваших искренних друзей, желающих почаще видеть и слышать Вас.

Большой, большой Вам привет!

Будьте здоровы и веселы!

Ваш *Петрусь Бровка*

**123. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ**

*15 верасня 1962, Цхалтуба*

15.IX.62 г.

Цхалтубо

Дорогой Яша!

Вот я уже и обжился понемпогу. Принимаю ванны, вхожу в лечебный раж. Погода здесь переменная: день солнце, день дождь, но после нашего климата ласковее.



Скука отчаянная. Невольно берешься за дело. Вот и взялся за «Ночь». Ты сам знаешь, что, после того как окончено, очень трудно браться за переделки. Но я учел твои замечания и кое-что сделал. Думаю, что стихотворение стало ёмче. Может быть, я «в себя влюбленный», но я вижу, что в нем теперь сокращать. Если ты во время работы найдешь пужным, не возражаю.

А поправки следующие:

В 9 строфе сначала вместо: «шмат спяваеш, храбра б'ешся» — «ты ніколі не сагнешся».

В 10 строфе вместо: «Дзе тут спаць. Іду. спяваю». — «Між тваіх сыноў спяваю».

В 11 строфе вместо: «Я з сябрамі...» — «І паплыў я». Вместо: «То пыву я пад Украйнай, то далёка цаліною» — «Каласамі над Украйнай, над бязмежнай цаліною».

Строфы 13, 14 і 15 следует читать так:

«Вось ужо і б'е чатыры.  
Зноўку ты на сэрца пала —  
І няхай ў далёкі вырай  
Адплыло гадоў пямала,—

Мы старэць яшчэ не хочам,  
Хоць сівы нам месяц свеціць,  
Я ж сказаў табе аднойчы,  
Што аддаў пазаўжды сэрца.


Вось і восені пажары,  
Дні-лісты ляжаць наўкола...  
Не сумуй жа, будзем марыць;  
Доўга ў цвеце бачыць долы».

В строфе предпоследней: вместо «Сцяг як быццам чырвоны» — «Сцяг, пібы прамень, чырвоны».

Вось і ўсё. Мне здаецца, што гэты верш для «Правды». Яшенька, як глядзіш ты?

Як твае справы? Як пішацца? Што новага ў сталіцы?  
Абдымаю цябе моцна!

Пятрусь



**З жонкай Аленай Міхайлаўнай.  
1930-я гады**



**Пятрусь Броўка (першы справа)  
з сябрамі маладосці.  
1928 г.**



## 124. П. ПАІЧАНКУ

21 верасня 1962, Цхалтуба

21.IX.1962 г.  
Цхалтуба

Дарагі Пімен!

Не абвінавачвай мяне ў задаванні, што пішу табе па дэпутацкім бланку. Проста ў мяне другой паперы няма.

Вельмі хацеў наведаць цябе ў бальніцы, ды так перад ад'ездам закруціўся, што зрабіць гэтага не здолеў.

Чуў я пра тваё гора. Што ж ты зробіш? У жыцці ўсё бывае. Гэта лішні раз доказ таму, што часамі з глупства бывае бяда. Чуў я, што ты мужа ўсё пераадольваеш, і маю надзею пабачыць цябе па прыездзе здаровым і бадзёрым.

І я тут рамантую свае старыя косці — лячу спандылёз. Ты ж ведаеш, як баліць мая спіна. Цхалтубская вада мне дапамагае, і таму я стараюся як можна больш пасядзець у ёй, нават парушаючы прадпісанні ўрача.

Паеду адсюль на два тыдні адпачыць у Сочы, а дома мяркую быць каля 15—16 кастрычніка.

Дужа мне хочацца пабачыць цябе, пагаварыць з табой, пачытаць і паслухаць.

Пішу мала. Хочацца, каб добра, а добра не часта выходзіць. Але пра сваё «рамясло» не забываюся. Думаю, што ў цябе будзе многа повага і я з радасцю пачую па прыездзе.

Кланяюся Зоі, Тані, Андрэю, бабушцы.

А галоўнае папраўляйся і заўсёды — будзь здароў!

Твой Пятрусь Броўка

## 125. І. П. ШАМЯКІНУ

28 верасня 1962, Цхалтуба

28.IX.62 г.  
Цхалтуба

Дарагі Іван Пятровіч!

Вольга Васільеўна Ляўкова з Беллітфонду прыслала мне слёзнае пісьмо наконт кватэры. Тое, што яна піша, а таксама тое, што яна мне некалі гаварыла, сведчыць аб вельмі цяжкім у яе становішчы.

Трэба забеспячаць пісьменнікаў, але нельга забывацца

і пра апарат. Падумаіце, што можна зрабіць, каб дапамагчы ёй.

Прынамсі, паклічце яе да сябе, расталкуйце, паабяцайце, а то ў чалавека вельмі цяжкі пастрой.

Я праз два дні пакідаю Цхалтуба і еду ў Сочы. Стаміўся ад вапнаў, а яшчэ больш ад гарачыні.

У Сочы буду 13 дзён, а пасля дахаты.

Надыходзіць ужо коласаўская гадавіна. Збярыце там камісію і канчаткова абмяркуйце ўсё.

Я прыеду і, пакуль у Маскву, таксама займуся падрыхтоўкай да юбілею.

Набліжаецца і справаздачна-перавыбарчы партсход. Мне здаецца, што варта прасіць Ів. Ів. Грамовіча пабыць яшчэ адзін тэрмін. Будзеце ў В. Ф. Шауры — парайцеся.

Вось і ўсё!

Жадаю Вам, Вашай сям'і і ўсім сябрам усяго самага найлепшага.

*Петрусь Броўка*

Р. С. Скажыце Т. К., каб яна па Цхалтуба нічога не слала. Сочынскі адрас вышлю.

*Б.*

## 126. ЯНУ СУДРАБКАЛНУ

*27 снежня 1962, Мінск*

27.XII.62 г.

Дорогой друг Ян Карлович!

Простите, что поздно отвечаю. Получил Ваше письмо в Москве недавно. Очень рад, что Вы преодолели все недомогания и что опять в Ваших строках звучали такие радостные, оптимистические построения.

Всю эту хандру, которая поседает помимо нашей воли в нашем возрасте, надо от себя гнать всеми способами.

Вот почему я от всей души желаю, чтобы в Новом, 1963 году, она не смела ступить к Вам даже на порог и чтобы в Ваше окошко всегда светило солнце, да еще чаще появлялись в Ваших дверях светлые, дружеские улыбки.

Крепко-крепко обнимаю Вас и желаю всего самого радостного!

*Ваш Петрусь Броўка*

127. М. А. АБАЛКІНУ

2 мая 1963, Мінск

Дорогой друг Николай Александрович!

Большое спасибо тебе за книжку. Прочитал и жалко, что не прочел раньше. Очень интересно, а мне она просто много прибавила к тому небольшому, что я знаю в этом деле.

Мы с тобой не формалисты, вот почему я прошу тебя принять мой сердечный, хотя и запоздалый, первомайский привет.

Привет супруге.

Искренне твой  
Петрусь Бровка

128. М. А. АБАЛКІНУ

1 чэрвеня 1963, Мінск

1.VI.63 г.  
Мінск

Дорогой Николай Александрович!

Спасибо тебе за сердечное письмо. Что я могу сказать о своей работе, о своих планах? Ничего, кроме отдельных и притом небольших стихов, не пишу. Пока что некогда. Все эти стихи, которые уже есть, и те, которые появятся, хочу издать книжечкой под названием: «Труби, мой бор». А назвать хочу так потому, что хочется мне, как белорусу, позвучнее сказать о том, чем живем мы в наше время: тут и небывалые новостройки на Беларуси, а ты их видел, и красоты родной земли, а главное, людские души — их краса.

Я попросил Яшу Холемского перевести для «Правды» стихотворение. Мне кажется, что оно подойдет. Если не трудно, позвони ему, справься.

В середине июня надеюсь быть в Москве, буду рад видеть тебя, а пока самый сердечный, дружеский привет!

Твой Петрусь Бровка



129. М. А. АБАЛКІНУ

23 чэрвеня 1963, Масква

23.VI.63 г.

Дорогой Николай Александрович!

Очень жалею, что не удалось потолковать, но пришлось торопиться домой. Дела!

Николай Александрович! Мне кажется, что это стихотворение достойное. Весьма хотелось бы увидеть его на страницах «Правды». Если это сбудется — буду рад!

Искренний привет!

*Петрусь Бровка*

130. М. А. АБАЛКІНУ

25 чэрвеня 1963, Мінск

Многоуважаемый Николай Александрович!

Пишу из дому. Боюсь, чтобы ты не понял меня, как слишком самоуверенного, назвавшего свое стихотворение «достойным».

А еще потому, чтобы ты помнил, что у нас с тобой еще в запасе второй круг по Белоруссии, который не мешало бы нам совершить.

Искренний привет!

25.VI.63 г.

*Петрусь Бровка*

131. ЯНУ СУДРАБКАЛНУ

23 жніўня 1963, Мінск

23.VIII.1963 г.

Мінск

Дорогой друг Ян Карлович!

Большое спасибо, что Вы не забываете своих друзей. Очень рад был получить от Вас весточку. В этом отношении Вы более постоянны, чем я, и меня беспокоит думка: а почему я такой неаккуратный.

Рад узнать, что Вы отдыхаете и, очевидно, в любимых местах, а такой отдых несомненно очень нам целебен. Немного смущает меня одно — Вы слишком требователь-

ны к себе и, как мне кажется, Вас иногда одолевают безосновательные сомнения.

Ну, почему Вам показалось, что, уходя от Вас по лестнице в «Москве», мы смеялись над Вами? Да разве мы, Ваши истинные друзья, могли позволить такое? Мы оба Вас искренне любим, как человека и поэта, как прекрасного гражданина, как нашего лучшего друга, да нам и в голову не могло прийти такое. А смеялись, очевидно, потому, что Танк всегда смеется. Человек он весьма здоровый и жизнерадостный. Старался, видно, не отстать и я. А вот причину, почему мы смеялись, я если бы и очень захотел — не вспомню.

Дорогой Ян Карлович! Да хватит об этом. Поверьте, что, кроме самой большой любви и уважения, у нас ничего предосудительного к Вам нет.

Вы, повторяю, мне кажется, слишком строги к себе. Это строгость до известного предела полезна, а вот уже когда выше предела, то сами понимаете, что она излишняя. Ваши сомнения насчет народного, о народном признании, о том, что медленно пишете и медленно расходуется Ваш шеститомник, — плоды этой излишней требовательности к себе.

Все, кто Вас знает, ценят Вас как настоящего сына своего народа да и всего нашего советского, как большого и требовательного поэта, как хорошего друга. А что касается шеститомника, то надо сказать, что собрания сочинений и у нас расходятся туго. Тому много причин. Двенадцать томов Якуба Коласа издаются в Белоруссии 3000 экземпляров. Этого же безумно мало.

Ян Карлович! Хотелось по-дружески поговорить с Вами, а получилось так, что вроде я читаю Вам какие-то правоучения. Прошу Вас, не подумайте так! Я Вас искренне люблю и от всей души желаю Вам доброго здоровья и много-много удовлетворения, настоящего, творческого в Ваших стихах.

Я, подобно Вам, сижу в лесу, часто терзаю себя за неудачи, но снова берусь за перо, и когда выходит что-либо дельное — счастлив. Теперь к нам пришла пора дождей (жаль, что поздновато), они уже не помогут картофелю, но, может быть, стихам. И на том спасибо!

Желаю и Вам обрести в них свою радость, а в этом я уверен несомненно.

Крепко обнимаю Вас.

*Петрусь Бровка*

132. М. ТАНКУ, Я. СКРЫГАНУ.

10 кастрычніка 1963, Кіславодск

10.X.63 г.  
Кіславодск

Дарагія Максім і Янка!

Напісаў я цыкл «Верасень». Перадасць Вам Таццяна Кузьмішчэна. Адседзеў я над ім увесь верасень ды і тут дзесяць дзён над шліфоўкай. Прытаміўся і больш не буду выдумоўваць сабе такія задачы. Цяжка. Але, мне здаецца, што цыкл вершаў удаўся і ён можа пабачыць свет. Канечне, трэба даць урэзачку з тлумачэннямі, што паэт напісаў пра тое і тое, і г. д. Спадзяюся, што Вы гэта зробіце і без мяне.

Калі Вам цыкл спадабаецца, вырашайце самі, калі падрукаваць. Глядзіце, як у Вас выпадае, а мне ўсё роўна.

У Кіславодску стаіць цудоўная пагода. Добра адначываем, але ўсё адно рвуся дадому. Такая ўжо ў мяне неспакойная душа.

Моцна Вас абдымаю. Прывітанне Вялюгіну, Бачылу і ўсім хлапцам.

Ваш Пятрусь Броўка

133. М. А. АБАЛКІНУ

25 снежня 1963, Мінск

25.XII.1963 г.  
Мінск

Дарогой Николай Александрович!

Будь добр, узнай — пойдёт ли наша статья в «Правде»? Время идёт, а её все ещё не видно на поверхности. Очень жаль труда да и совместной товарищеской работы, если она не появится. Поручи кому-либо сообщить мне. Если не пойдёт, пока не поздно — переправлю в «Литгазету».

Пользуясь случаем, прилагаю к моей просьбе самое сердечное новогоднее поздравление и пожелание увидеться в 1964 на белорусской земле.

С искренним приветом!

Петрусь Бровка



## 134. П. ПАПЧАШКУ

10 кастрычніка 1964, Кіславодск

10.X.64 г.  
Кіславодск

Дарагі Пімен!

Прывітанне табе з Кіславодска. На гэты раз спачатку ён мне не спадабаўся — было сцюдзёна і дажджліва, а пасля яшчэ ў дадатак ціскануў мароз, што ўсе слаба-трывалыя кветкі зніклі. А цяпер наладзілася. Сонца. Цёпла. Можна хадзіць, а гэта галоўнае, што я люблю.

Расклад кіславодскі ты добра ведаеш, ён заўсёды пя-зменны — нарзанныя вапны, тое-сёе ў дадатак, яда, пра-гулкі, сон. Я прывык да яго і адчуваю сябе лепш. Трэба сказаць, што за апошні час я крыху прытаміўся і адпа-чынак прыйшоў мне ўпору. Тут амаль нічога не раблю, чытаю розныя мемуары (чамусьці я іх палюбіў — такса-ма, відаць, старэчая ўласцівасць). Крыху быў заняты на лермантаўскіх урачыстасцях. Два разы даводзілася ездзіць у Пяцігорск і выступаць. Расул Гамзатаў тут узначальваў урачыстасці, прывёз з сабой дзве вялікія бут-лі віна, давялося крыху яму дапамагчы.

Падумваю пра дом і скажу па праўдзе, што часамі думаю, чаму так робіцца на свеце, калі людзі не заўва-жаюць, што ты ім стараешся рабіць добрае, а немаведа-ма чаго ад цябе хочуць. Мне здаецца, што прыходзіць пэў-ны час, калі ты ўжо некаторым вочы намазоліў, а адсюль і трэба вывады рабіць. А яшчэ мне здаецца, што мы ма-ладзья сціплейшымі былі. А можа, гэта зноў старэчыя прымхі.

Як ты жывеш? Як працуецца? Прыеду дамоў, пага-ворым. Рыхтуй свае справы да Масквы. Паеду, зраблю ўсё, што здолею. Цябе я, як і раней, шчыра, па-сяброўску люблю і жадаю табе самых лепшых поспехаў.

Кланяюся Зоі Кірылаўне, Тані, а Андрэю разам з прывітаннем перадай гэтую невялікую картку М. Ю. Лер-мантава, выдадзеную ў Пяцігорску.

Паклон і ад Алены Міхайлаўны!  
Твой Пятрусь Броўка

## 135. І. П. ШАМЯКІНУ

10 кастрычніка 1964, Кіславодск

10.X.64 г.  
Кіславодск

Дарагі Іван Пятровіч!

Прывітанне Вам з Кіславодска. Я ўжо, ды і Алена Міхайлаўна крыху абжыліся тут і адпачываем, як кажуць, нармальна. Спачатку крыху напалохала пагода, было дажджліва, а пасля нават ціскануў мароз. Кветкі памерзлі. Але ўсё мяняецца, і цяпер наладзілася — цёпла, сонечна. Многа хаджу, а гэта я люблю.

Некалькі дзён быў заняты лермантаўскімі ўрачыстасцямі. Два разы ездзіў выступаць у Пяцігорск. А цяпер зноў увайшоў у адпачывальную каляю.

Што там чуваць у Вас? Клопату, як заўсёды, відаць, хапае. Што я Вам раю ў гэты час зрабіць? Трэба вырашыць справу з сакратаром да партсходу. Добра было б яшчэ на год пакінуць Русецкага, калі не — Грамовіча, памяркуйце. Парайцеся з Васілём Філімонавічам Шаура і папрасіце яго.

Зноў жа да Вас, Іван Пятровіч, мая просьба — схадзіце да Васіля Іванавіча Шарапава. Можа, ён дапаможа Сцяпану? Добра было б, калі б ён гэта зрабіў.

Што б я Вам яшчэ параіў? Хай бы секцыі склалі свае планы да канца года, і зацвердзіце разам са сваім планам на прэзідыуме.

Вось і ўсё. Шчырае прывітанне Вашай сям'і ад мяне і ад Алены Міхайлаўны.

А ўсім сябрам па працы — мае найлепшыя пажаданні.

Ваш Пятрусь Броўка

## 136. І. П. ШАМЯКІНУ

12 кастрычніка 1964, Кіславодск

12.X.64 г.  
Кіславодск

Дарагі Іван Пятровіч!

Забыўся параіць Вам яшчэ адну справу. Трэба, нарэшце, ажывіць камісію па падрыхтоўцы кнігі да 50-годдзя, бо калі такімі тэмпамі будзем працаваць, дык не толькі кнігі, а і рашэння камісіі да 1967 года не будзе.

Пастаўце гэтае пытанне на прэзідыум. А ці не зрабіць нам так? Нічога ў нас з трыма тамамі не выйдзе, не паспеем ды і не падрыхтуем. Можна выпусціць адну вялікую кнігу, куды павінна ўвайсці ўсё аб выдатных з'явах і аб лепшых людзях нашай рэспублікі за 50 год. Скажам: пабудова Асіпбуда і Арлоўскі, Купрэвіч і Смалячкоў, Наваполацк і г. д. Усё, канечне, пра людзей. Разам з нарысамі даваць урыўкі з цікавейшых літаратурных матэрыялаў. І добра ілюстраваць. Як па-Вашаму?

Вось і ўсё. У нас устанавілася добрая пагода, і адпачываць стала лепш. Праўда, два дні быў заняты на лермантаўскіх урачыстасцях у Пяцігорску, але ўжо адпачыў.

Прывітанне ўсім сябрам!

Ваш Пятрусь Броўка

### 137. П. А. БАГДАНОВІЧУ

*18 лютага 1965, Мінск*

№ 56/І

18.II.1965

Дарогой Павел Адамовіч!

Получил Ваше письмо, и оно меня взволновало. Я понимаю Ваше положение, но постарался реалистически к нему подойти и оказать Вам возможную помощь.

Обратился в Союз писателей СССР с просьбой выделить Вам единовременную денежную помощь, думаю, что это будет сделано.

Что касается персональной пенсии, то, посоветовавшись в Союзе, мы решили, что не надо ставить этот вопрос. Сестры Я. Купалы получают персональные пенсии в размере 40 руб. каждая. Думаю, что и Ваша пенсия была бы неамного выше. Стоит ли Вам отказываться от Ваших общих 80 рубл. для персональной более низкой суммы.

Относительно вещей и книг Адама и Максима Богдановича, мы переговорили с Белорусским краеведческим музеем и попросили их приобрести у Вас эти экспонаты. О своем решении они Вам сообщат.

Сердечный Вам привет, дорогой Павел Адамович, сил Вам и хорошего самочувствия.

*Председатель правления Союза писателей Белоруссии  
(П. Бровка)*



## 138. П. ПАНЧАНКУ

*1 красавіка 1965, Цхалтуба*

1.IV.65 г.  
Цхалтуба

Дарагі Пімен!

Па дарозе сюды быў у Маскве. Заходзіў да Лесючэўскага. Ён сказаў мне, што па афіцыйнай адносіне паклаў рэзалюцыю Рэгістану: «Уключыць у план выпуску 1966 года», і запэўніў, што гэта будзе зроблена. План будзе зацверджаны ў палове красавіка.

Я паслаў табе вершы і, здаецца, памыліўся: не ў нумар 5, а ў 6-ты, відаць, трэба. А пагул мяркую сам, можа, можна абысціся і без гэтага.

Сяджу ў Цхалтуба другі дзень: дождж увесь час і халаднавата. Хаджу па ванны ды цешу сябе надзеяй, што яшчэ пагрэюся. А дрэвы распусціліся, цвітуць, значыць, павінна быць цяпло!

Прывітанне сям'і.

Абдымаю цябе.  
*Пятрусь Броўка*

## 139. З. П. МАТУЗАВУ

*Канец снежня 1965, Мінск*

Дырэктару выдавецтва «Беларусь»  
тав. Матузаву З. П.

Паважаны Захар Пятровіч!

У выдавецкім плане за 1965 год знаходзілася, як Вам вядома, кніга Паўліны Мядзёлкі «Сцежкамi жыцця». З прычыны некаторых акалічнасцей гэтая кніга не выйшла з друку і не засталася ў планах. Цяпер аўтар зноў узбуджае справу аб выданні сваіх успамінаў (копія яе пісьма дадаецца).

Нам думаецца, што гэтую кнігу, Захар Пятровіч, трэба выдаць. Кніга напісана цікавым чалавекам і пра тыя часы, тыя падзеі, якія маюць немалое значэнне ў гісторыі развіцця нашай культуры. Вядома, над рукапісам давядзецца папрацаваць, каб дапамагчы аўтару. Улічваючы гэта, прэзідыум нашага Саюза меў размову з пісьменнікам Сцяпанам Александровічам, каб ён дапамог на грамадскіх пачатках у працы аўтара над рукапісам. Тав. Александровіч згадзіўся і распачаў гэтую працу.

Просім Вас уключыць у выдавецкі план названую кнігу ў яе ранейшых намерах, а таксама даручыць рэдакцыі мастацкай літаратуры дамовіцца з пісьменнікам С. Александровічам адносна ўсіх неабходных канкрэтных задаў у працы над рукапісам.

З глыбокай павагай.

*Старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР  
(П. Броўка)*

#### 140. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*20 студзеня 1966, Мінск*

20.I.66 г.  
Мінск

Дарогой Павел!

Спасибо за скорый ответ. Все эти стихи, за исключением: «Осень, бабье лето...» и «Тебя я всегда называл милой...», можно публиковать. Другой вопрос, что получилось в переводе? А и я не настаиваю на четырех. Выйдет одно-два, и то хорошо!

Сердечный привет!

*Петрусь Броўка*

#### 141. Ю. С. ПШЫРКОВУ

*30 ліпеня 1966, Мінск*

Паважаны Юльян Сяргеевіч!

Прадмову да Багдановіча я напісаў. Яе перадрукоўвае ў Саюзе Таццяна Кузмінічна. Будзьце ласкавы, пашліце каго-небудзь ці забярыце самі.

Калі будуць якія заўвагі, сустрэнемся, пагаворым.

Прыеду з Масквы 7—8 жніўня.

Прывітанне!

30.VII.1966 г.

*Пятрусь Броўка*

## 142. А. Я. МАКАЁНКУ

18 верасня 1966, Мінск

18.IX.66 г.

Паважапы Андрэй Ягоравіч!

Вельмі прашу Вас, пазваніце Мікалаю Паўлавічу Яругіну, скажыце яму, можа, так, каб не пакрыўдзіць, што ў Вас вельмі цяпер многа вершаў і па іх друкаванне чарга. Папрасіце ў яго апаваданні, я чытаў некаторыя, мне здаецца, што яны проста добрыя!

Тэлефон М. П. Яругіна напісаны па яго вершах.

Шчырае прывітанне!

Пятрусь Броўка

## 143. Б. А. ЛЯВОНАВУ

21 студзеня 1967, Мінск

21.I.1967 г.

Мінск

Многоуважаемый Борис Андреевич!

Спасибо Вам за теплые слова. Мне кажется, что Вы немного переоцениваете мои достоинства. Но, как говорят, от добра не плачут.

Коротко на Ваши вопросы:

1) Да, действительно, советская многопациональная литература значительно выросла. Все произошло на моих глазах, и мне, как одному из ее участников, это хорошо видно. Вспоминаю Первый съезд. 1934 год. Алексей Максимович только собирал тогда многопациональные кадры и благославлял их в путь. Многие из нас тогда только знакомились друг с другом. А сегодня среди многих своих друзей я вижу выдающихся писателей во всех братских литературах. Некоторых из них с полным правом можно назвать уже классиками современной литературы. Перечислять их и говорить о их произведениях — значит писать целый трактат о современной многопациональной литературе. Их имена хорошо известны советскому многомиллионному читателю.

2) Чем объясняется бурный рост нашей литературы. Прежде всего общим культурным уровнем нашего народа. Он достаточно высок. Ведь средним образованием уже никого не удивишь. Со средним — сплошь и рядом и доярка, и трактористка, и звеньевая.



Наша молодежь много читает, а значит, и много пишет. Приток талантливой молодежи в литературу небывалый.

А всему венец — торжество ленинской национальной политики партии. Только в нашей стране такое возможно.

3) Мои творческие планы? Как обычно — стихи. Несмотря на уже довольно внушительные годы, хочется писать по-молодому. Думаю и о книге рассказов. Опять же хочется рассказать молодежи о своей комсомольской юности.

Вот и все, о чем кратко я смог Вам написать. Было бы время — поговорил бы подробнее.

Желаю Вам всяческих успехов в Вашем благородном труде.

С большой благодарностью!

*Петрусь Бровка*

#### 144. В. Ф. КУПРЭВІЧУ

*17 ліпеня 1967, Мінск*

17 ліпеня

Прэзідэнту Акадэміі Навук БССР  
акадэміку КУПРЭВІЧУ В. Ф.

У адпаведнасці з пастановай ЦК КП Беларусі і Савета Міністраў БССР ад 30 снежня 1966 года за № 488 у сістэме Акадэміі навук БССР створана Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі на правах навукова-даследчай установы.

У мэтах прыцягнення да працы ў галіновых рэдакцыях БелСЭ высокакваліфікаваных навуковых супрацоўнікаў, якія працуюць у сістэме Акадэміі навук БССР, даследчых інстытутах, кафедрах вышэйшых навучальных устаноў, просім Прэзідыум АН БССР рашыць пытанне аб прадстаўленні навуковым супрацоўнікам БелСЭ ўсіх правоў і льгот, якімі карыстаюцца супрацоўнікі навукова-даследчых інстытутаў Акадэміі навук БССР.

Згодна пункта 4 пастановы ЦК КП Беларусі і Савета Міністраў БССР ад 30 снежня 1966 года «Аб выданні Беларускай Савецкай Энцыклапедыі», у якім падкрэсліваецца, што Галоўная рэдакцыя БелСЭ ствараецца ў сістэме АН БССР на правах навукова-даследчай установы, супрацоўнікі БелСЭ маюць права: а) на ўключэнне перыяду іх работы ў Энцыклапедыі ў навуковы стаж; б) на

атрыманне чарговага адпачынку ў залежнасці ад навуковых ступеняў (доктар навук — 48 рабочых дзён, кандыдат навук — 36 рабочых дзён). Мы лічым таксама, што Галоўная рэдакцыя БелСЭ павінна мець права прадстаўляць сваіх супрацоўнікаў, якія маюць навуковыя ступені, да прысуджэння ім навуковых званняў.

Станоўчае рашэнне гэтых пытанняў вельмі спрыяла б справе канцэнтрацыі ў галоўных рэдакцыях БелСЭ высокакваліфікаваных кадраў супрацоўнікаў.

Улічваючы, што Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі стваралася па прынцыпу Галоўнай рэдакцыі Украінскай Савецкай Энцыклапедыі (маецца на ўвазе структура, штатны расклад, памеры зароботнай платы і інш.), мы звярнуліся да яе, каб высветліць цікавячыя нас пытанні. Галоўная рэдакцыя УСЭ паведаміла нам, што, паколькі яна створана ў сістэме Акадэміі навук УССР на правах навукова-даследчай установа, яе супрацоўнікі карыстаюцца правам на атрыманне чарговага адпачынку ў залежнасці ад навуковых ступеняў (доктар навук — 48 рабочых дзён, кандыдат — 36 рабочых дзён), работа ў Энцыклапедыі ўключаецца ў навуковы стаж супрацоўнікаў; дактары і кандыдаты навук, якія працуюць у Галоўнай рэдакцыі УСЭ, прадстаўляюцца праз адпаведныя інстытуты да прысуджэння ім навуковых званняў.

*Галоўны рэдактар БелСЭ  
(П. Броўка)*

145. М. А. АБАЛКІНУ

*14 жніўня 1967, Мінск*

14.VIII.67 г.  
Мінск

Дорогой Николай Александрович!

Пойми, что совесть у меня еще не совсем потеряна. Вот уже давно страдаю, что не ответил на твое дружеское письмо. Как-то завертелся перед съездом, потом съезд, а потом новые энциклопедические дела...

Ну да ты поймешь, всякое бывает у нашего брата.

Опечален, что и тебя не миновал этот злополучный инфаркт. Рад, что ты мужественно его перенес и теперь, надеюсь, в полном здравии.

Я тебе искренне сего желаю.

Что у меня? Как я уже писал — дело новое. Может быть, и ты что-либо сделаешь для Белорусской Советской Энциклопедии. Мы были бы весьма благодарны.

Буду в Москве, позвоню, поговорим обо всем лично. Хочу видеть тебя за доброй беседой, а потому шлю тебе от всего сердца пожелания доброго здоровья и неизменной бодрости.

Твой *Петрусь Бровка*

#### 146. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

*10 лютага 1968, Мінск*

10.II.1968 г.  
Мінск

Дорогой Яша!

Спасибо тебе за книжку. Можно тебя поздравить — она маленькая, но удаленькая. Чувствуется, что ты строг и к себе, не только к своим друзьям. Пусть же твоя вторая половина дня будет такой же и еще более плодотворной, а главное, как можно больше продолжительной.

Что у меня? Собираюсь в Москву на совещание энциклопедистов. Думаю явиться на денек раньше, чтобы повидаться с тобой, а именно — 18 февраля. Будь добр, сообщи мне, как тебе звонить и подробно опиши, как добраться. Может быть, я в день приезда и навещу тебя.

Завидую тебе, что ты в любое время можешь ехать куда угодно. И я бы не прочь прокатиться куда-либо, а тут служба... Да, что хныкать, сам виноват, втянулся, а теперь тянуть да тянуть. Ну, что же делать, и это нужно!

Будь здоров, дорогой друг! До скорой встречи. Привет великий Марии Наумовне и Саше.

Обнимаю!

*Петрусь Бровка*

#### 147. М. В. ИСАКОЎСКАМУ

*2 мая 1968, Мінск*

2.VI.1968 г.  
Мінск

Дорогой Михаил Васильевич!

Вот и дождался я Ваших стихов в «Новом мире». И не для красного словца говорю: они мне понравились. Как и прежние — ясные и мудрые, а в мастерстве еще

<sup>1</sup> Трэба: 2.V.1968 г.



и взлет. А вот настроение первого больно за душу берет, ведь об этом и я думаю. Да не рано ли так грустить? Я думаю, что и Антонина Ивановна также говорила об этом.

А в общем все стихи таковы, что и старому Бровке следует подумать: «Лучше меньше, да лучше!»

Михаил Васильевич! А тебе искренне желаю: «И больше!» Потому что истинно заждались мы твоих стихов.

Вы, наверно, собираетесь на лоно. Мы пробыли у себя в лесу два изумительных дня. Посеяли грядку укропа, моркови, салата. Посадили даже сверхскороспелых 14 картошек для опыта. Надеемся, что в конце мая будет молодая. А там огурцы, лук, помидоры, редиска, а ко всему этому и еще кое-что. Так что приезжайте. Ей-богу, плохо не будет. А пока мы все низко кланяемся всему Вашему милому дому.

Антонине Ивановне особый привет от Елены Михайловны.

Юра поправился после операции — едет на курорт.

А я, бедный, влез в Энциклопедию и не вижу выхода.

Еще раз всем большие приветы. Будьте здоровы!

Ваш *Петрусь Бровка*

## 148. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

*6 чэрвеня 1968, Мінск*

6.VI.68 г.  
Мінск

Дорогой Яша!

Получил твое письмо. За прекрасно переведенные стихи — спасибо. Относительно предисловия. Думаю, что Прокофьев и Рыленков не отказались бы выполнить мою просьбу. Но почему-то мне кажется, что если речь идет о 3—4 страничках, то Михаил Васильевич Исаковский сделал бы это скорее. Вот я и надеюсь, что, приехав в Москву, сумею упросить его.

А время ведь терпит. Если вступительное слово будет где-то в августе, книги это не задержит. Будь добр, сообщи мне, что ты думаешь по этому поводу. Звонил тебе, но не застал. Просил Сашу записать пару слов.

В воскресенье по одному делу буду утром в Минске. Попытаюсь до тебя дозвониться.

Сердечный привет Марии Наумовне и Саше.

Крепко тебя обнимаю!

*Петрусь Бровка*

## 149. П. С. КАБЗАРЭЎСКАМУ

*4 ліпеня 1968, Мінск*

4.VII.1968

Мінск

Друг мой Павел!

Что же я могу тебе сказать? «Имя», «Жизнь-корабль», «Зубры» давно уже напечатаны по-русски в переводе Я. Хелемского.

«А Лени нам говорят» — не удалось у меня, понятно, что трудно было и тебе. Печатать не стоит. Я пришлю тебе когда-либо новый цикл. Вот тогда снйшемся и поговорим!

Видел тебя на многочисленных снимках во время белорусских дней в Ленинграде. Хорош! Желаю, чтобы держался на этом уровне!

Привет!

*Петрусь Бровка*

## 150. М. В. ІСАКОЎСКАМУ

*10 ліпеня 1968, Мінск*

10.VII.1968 г.

Мінск

Дорогой Михаил Васильевич!

Долго не решался обратиться к Вам с одной просьбой. Еще более пошатнулась моя решимость после разговора с Антониной Ивановной в Москве, из которого я с сожалением узнал о Ваших недугах.

И если сегодня я осмеливаюсь на просьбу, то только потому, что крепко надеюсь на Ваше выздоровление и на дальнейшее хорошее состояние.

Михаил Васильевич! А просьба вот такая: в Гослитиздате готовится к выпуску в 1969 году мой двухтомник. Понятно, что в нем будет собрано все мое самое лучшее и в лучших переводах моих друзей. Необходимо небольшое вступительное слово (буквально 2—3 страницы).

Я бы очень просил Вас, дорогой Михаил Васильевич, если позволит здоровье и время, написать такое слово. Я не жду никаких похвал. Вы знаете мой путь. И если бы смогли кратко сказать несколько правдивых слов обо

мне, я бы был бесконечно благодарен. Гослит просит это к 1—15 сентября.

Вот написал свою просьбу, а в душе волнуясь — не обременил ли Вас своим приставанием. Если Вам будет очень трудно, смирюсь, но на всякий случай посылаю вам свою последнюю книжку в переводах Якова Хелемского. Не помню, посылал ли ранее, а вдруг понадобится?

Окончил просьбу и даже вздохнул, так нелегко мне было обращаться с ней, зная Ваше состояние.

Но мне искренне хочется, чтобы здоровье Ваше было хорошим и чтобы мы встречались всегда в добром здравии.

Нам очень бы хотелось видеть Вас с Антониной Ивановной на Минском море, но, к сожалению, наши ожидания не сбываются. А я в ближайший приезд в Москву очень хочу навестить к Вам повидаться да и поговорить.

От души желаю Вам и Антонине Ивановне крепкого здоровья, спокойной жизни, хорошего настроения.

Татьяне и Валерию искренний привет!

Ваш *Петрусь Бровка*

## 151. М. В. ИСАКОЎСКАМУ

*18 ліпеня 1968, Мінск*

18 июля 1968 г.  
Минск

Дорогой Михаил Васильевич!

Спасибо за дружеское письмо и дружеское поучение. Я и сам люблю, когда со мною разговаривают попросту. Да все не решаюсь на это по отношению к людям, к которым питаю большое уважение. Ну да хватит об этом. Я благодарен за братство.

Михаил Васильевич! Я весьма опечален, что болезнь вновь уединила тебя в одиночку (представляю ее по прошлому посещению), но рад, что эскулапы помогают тебе преодолеть недуг. Надеюсь, что вскоре вернешься в свое обетованное Внуково и войдешь в привычную колею.

Я от всего сердца благодарен тебе за то, что ты не отверг моей просьбы, хотя знаю, что это тебе нелегко. Меня несколько утешает то, что время действительно еще терпит, и то, что слово твое может быть кратким.

Я же спокойно обдумаю и примерную схемку пришлю.



Основу ее я почерпну из высказываний о моих работах многих товарищей — писателей и литературных критиков. Все это пришло где-то в половине августа, а там, Михаил Васильевич, когда твое здоровье и рабочее настроение позволит.

Спасибо за совет. Я не премину им воспользоваться. Когда-то для сборника «Советские писатели» я писал автобиографию на 6—7 страниц. Остается ее дополнить и расширить. Я это сделаю обязательно.

Знаю, что в Гослитиздате с изданием не торопятся. Тем более что и полиграфия их подводит. Но помаленьку двухтомник буду готовить. Дело в том, что и мне на это требуется немало времени. Работа в Энциклопедии (хотя я знал, что это сложно) отнимает много. Единственное утешение, что это весьма пужное и интересное дело. Как сердце радуют некоторые находки. А они появляются и у нас собираются. В общем, при всей универсальности, будет около 50% белорусского материала. А это очень важно для нашего издания.

Да все это дела. А так живем помаленьку у самого Минского моря. Беда только, что лето какое-то неопределенное. Бросает то в жар, то в холод. Вот и самочувствие часто неважное. Говорят, это от солнца. Все может быть. Возможно, и на твое сердце повлияли удары из далекого космоса. Хорошо, что их влияние уже миновало. А вот удары из Чехословакии больно бьют по сердцу. Да ведь, собственно, это удары из-за океана. Мне кажется, что преодолевать их надо более решительно. Будем надеяться, что все окончится благополучно.

Дорогой Михаил Васильевич! Так будь же здоров. Нам надо еще многое пережить и многое сделать. Шлю тебе и твоему доброму другу Антонине Иваповне от себя и от Елены Михайловны самые наилучшие пожелания и в первую очередь — здоровья и здоровья!

Ваш *Петрусь Бровка*

P. S. Спасибо и за доброе слово о статье. О Маяковском рад буду поговорить при встрече. А вот действительно рад, что такую высокую оценку получили твои «повомирские» стихи. Выступления Евгения Осетрова в «Литературке» и Сергея Баруздина в № 6 «Дружбы народов». А это люди знающие. Еще раз поклон всем!

*П. Б.*

## 152. М. В. ИСАКОЎСКАМУ

21 жніўня 1968, Мінск

21 августа 1968 г.  
Минск

Дорогой Михаил Васильевич!

Как пишут в пароде: опять с приветом к тебе и к Антонине Ивановне Петрусь Бровка. Очень хочется, чтобы ты был в добром здравии и чтобы послание мое тебя не встревожило, а было принято сочувственно: «Надо же помочь парню».

Я готовил эти небольшие отрывки, избегая разных эпитетов и перечисления званий, чтобы ты сам мог решать, что приводить, а что опускать. Все это сделано мной и абсолютно ново (правда, настроения я черпал из высказываний многих о моем творчестве).

Советовался — нужна ли автобиография? Мне было бы нетрудно ее сделать, но говорят, что двухтомник не собрание сочинений и автобиография неуместна. Вот почему я постарался сказать о том, что путь мой жизненный проясняется в стихах.

Дорогой Михаил Васильевич!

Все на суд твой, на твое усмотрение! Пройдись своей искусной и требовательной рукой: выбрось, добавь, соедини! И пусть сердце у старого Бровки будет спокойно.

Через несколько недель буду в Москве. Рад буду проведать Вас, и тогда поговорим.

А пока сижу на даче под Минском. Лето непонятное. Ночи холодные. Огурцы не растут. Яблоки падают. Грибов нет. И настроение, соответственно всему, прохладное. Надежда — на осень. Может — она порадует! Отрадно, что хлеб и картошка у нас хорошие. Вот и хочется обратиться к Вам: «Милости просим! Бульба горяченькая! Рассыпается... Пар идет!.. Ждем!»

К сему подписывается и Елена Михайловна!

И все мы шлем всему Вашему дому самые сердечные приветы и приветы!

Ваш Петрусь Бровка

## 153. М. В. ИСАКОЎСКАМУ

14 верасня 1968, Мінск

14.IX.1968 г.  
Мінск

Дорогой Михаил Васильевич!

Начну с дела: о крыльях и глушителе с трубой. Как будто все будет в порядке. А дело пока обстоит так: возвратясь домой, побеседовал с министром торговли. Давний мой друг внимательно отнесся к просьбе. Сделал поручение товарищу, который может добыть требуемое.

А добывать, как всегда, не просто. И дело несколько затянулось. Но вчера товарищ этот — Владимир Михайлович Лукашевич позвонил мне и сообщил: добыл он одно переднее и одно заднее крыло — отличные, глушитель с трубой — отличные, а вот одно переднее и одно заднее крыло — с небольшими изъянами. Обещает, что к 18—20 добудет еще два новых. Заверил меня, что сам он упакует и отправит как следует.

Я пригляжу за всем, разберусь, напишу Вам или телеграфирую. Думаю, что все будет в порядке. Мне хочется все это сделать до отъезда в Сочи. А туда я собираюсь 28—29 сентября.

Михаил Васильевич! Антопина Ивановна! Я весьма благодарен Вам за дружескую беседу за столом. Она как-то меня оживила и оставила хороший след в сердце. Даже лишняя чарочка не повредила. Вспоминаю Вас и надеюсь, что Вы будете у нас под Новый год. Я уверен, что Вы будете приглашены, и надеюсь на встречу у нас.

Ваш уголок во Внуково мне понравился. Жаль, что не увидите наш летом. Думаю, что и он пришелся бы Вам по душе.

Но что поделать, посетите его хоть и зимой. Здесь и тогда хорошо. Елена Михайловна кланяется Вам сердечно и поддерживает мою просьбу.

О моих делах не напоминаю. Знаю, что и так принес Михаилу Васильевичу много беспокойства, что он и сам человек весьма обязательный.

Михаил Васильевич! Желаю тебе быть здоровым и бодрым и чтобы чаще и чаще слышать и видеть твоё волнующее слово. Антонине Ивановне и всем домочадцам много-много добра!

Ваш Петрусь Бровка



## 154. М. В. ІСАКОЎСКАМУ

29 верасня 1968, Мінск

29.IX.1968 г.

Мінск

Дорогой Михаил Васильевич!

Пока получил твою открытку. Заказные идут дольше. Улетаю с Еленой Михайловной в Сочи. Жаль, не дождался. Но дело сделано. Спасибо за дружескую помощь. И я улетаю счастливым. Юра перешлет мне письмо в Сочи, а я дальше по назначению. Очевидно, твоему письму такая судьба, полетать ближе к солнцу, а потом опуститься в книгу. А еще рад, что у тебя есть копия, хотя и уверен, что письмо не затеряется.

Теперь не о самолетных, а о машинных крыльях. Меня заверили, что еще 25-го в твой адрес через Белорусский вокзал отправили 3 крыла и трубу глушителя. Еще одно крыло и *сам глушитель* обещают дослать в ближайшее время. Говорят, что сделают как надо.

А как все получить? Меня заверили, что тебе пришлют извещение и ты получишь все на вокзале по своему паспорту. Я посылаю квитанцию об уплате на всякий случай, хотя мне говорили, что она и не нужна.

Организатор всего дела: *Владимир Михайлович Лукашевич*. Ему поручил это дело министр торговли. А Лукашевича адрес: Минск, улица Захарова 11-а, Минмебельхозторг. Если будет какое-либо недоразумение — напиши ему. Так я условился.

Вот пока и все. Тороплюсь. Через два часа вылетаем. Большой привет Антонине Ивановне и всем.

Твой *Петрусь Бровка*

В Москве будем примерно 26—27 октября. Позвоним. Наш адрес: Сочи, санаторий «Белоруссия».

## 155. М. В. ІСАКОЎСКАМУ

9 кастрычніка 1968, Сочи

9.X.1968

Сочи

Дорогой Михаил Васильевич!

Только что получил твою статью, прочел и сразу взялся за перо. Очень она меня взволновала. Прекрасно.

Я боюсь, что, может быть, даже слишком обо мне. Последний вариант названия: «Слово о поэте» (вместо предисловия) очень удачен. Согласен я и на шутку Александра Трифоновича, если только он не возражает.

Всего пару небольших замечаний: Янка Купала и Якуб Колас пачали раньше Максима Богдановича. Может быть, отредактировать так: ...еще в те времена, когда впервые зазвучали поэтические голоса Янки Купалы, Якуба Коласа и вскоре за ними молодой поэтический голос Максима Богдановича.

Даты выхода моих книг правильные.

На стр. 7, может быть, убрать слово: «гораздо», а оставить просто «краткие». Это относится к тому, когда начал писать.

Дорогой Михаил Васильевич!

Я уже отправил статью в Гослит, а необходимые поправки, о которых я говорю, внесу по приезду в Москву.

А вот что меня волнует? Получил ли ты запасные части и какого они качества? Ведь торговцы мне их не показывали, а они умеют и подводить. Дослали ли они и остальные? Если что не так, сообщи, я добьюсь того, что все будет как следует.

Спасибо за переводы. Исправления внесу. А я ведь даю все твои переводы, не только эти. Как мы живем? В общем сносно. Хорошие дни перемежаются с непастьными, дождливыми, но ведь это октябрь. Не знаю, насколько установилась опять солнечная. Пришел с купанья, поэтому и настроение хорошее. Я прочел статью — еще повеселел. Елена Михайловна все еще сидит у моря.

Но и от нее и от меня самый сердечный, искренний привет милым латифундистам — впуковским Михаилу Васильевичу и Антонине Ивановне — нашим дорогим друзьям!

Всем сердцем с Вами —  
*Петрусь Бровка*

P. S. А еще хочу встретить тебя в Москве в добром здравии, и чтобы ты больше никогда не хворал.

*П. Б.*

**156. М. В. ІСАКОЎСКАМУ**

*23 снежня 1968, Мінск*

*т э л е г р а м а*

Дорогой друг, всем сердцем поздравляю тебя присвоением высокого звания заслуженного деятеля культуры Советской Белоруссии. Желаю самого наилучшего впереди. Крепко обнимаю. Всегда благодарный.

*Петрусь Бровка*

**157. М. В. ІСАКОЎСКАМУ**

*5 лютага 1969, Мінск*

5 февраля 1969 г.  
Минск

Дорогой Михаил Васильевич!

Думаю, что Вы с Антониной Ивановной уже дома. А мне Вас порадовать пока печем. Мой поставщик был целый месяц в отпуске. Только вернулся, обещает дать последнее правое крыло через недели две. Краска зеленая есть, да тоже не та, придется подождать, хотя бумаги соответствующие на получение имеются.

Еду завтра в Польшу на съезд писателей. Через неделю вернусь и активно возьмусь за окончание нашего дела.

Вы, наверное, хорошо отдохнули, и я искренне желаю Вам обоим не болеть никогда. Сами мы, с Еленой Михайловной, тоже немножко прихварываем, но на такие хворости в наши годы как-то и обижаться не приходится.

Дорогой Михаил Васильевич! А тебя еще раз искренне поздравляю с нашим белорусским званием, крепко обнимаю, целую!

*Петрусь Бровка*

Антонине Ивановне — низкий поклон! П. Б.

**158. У. М. ДУБОЎКУ**

*3 мая 1969, Мінск*

3.V.1969 г.  
Мінск

Дарагі Уладзімір Мікалаевіч!

Сёння атрымаў тваё, такое прыязнае да мяне, пісьмо. Да гэтага атрымаў вельмі блізкае да твайго ад Васіля Віт-



кі і з карацейшымі, але таксама станоўчымі ацэнкамі ад Міх. Вас. Ісакоўскага, Сяргея Грахоўскага, Генадзя Бураўкіна.

Я пачынаю верыць, што і сапраўды пядрэнную кніжку выдаў. Нават і сам з інакшым інтарсам перачытаў.

Вельмі я дзякую табе, Уладзімір Мікалаевіч, за тваё шчырае, братняе слова. Яно мяне па-сапраўднаму ўсхвалявала. З дзён юначых я любіў тваё паэтычнае слова, захапляўся тваімі шматграннымі ведамі, зайздросчу ім і зараз, вось чаму я прыняў твае меркаванні так блізка да сэрца.

Буду ў Маскве, пашукаю цябе, мне так хочацца пагаварыць, паседзімо і паталкуем. Я маю надзею, што ты што-небудзь зробіш і для нашай Энциклапедыі. Першы том, я думаю, выйдзе не пазней жніўня. Дарэчы — і «Дом энциклапедыі» таксама будзе гатовы да гэтага часу. Буду вельмі рады, калі ты завітаеш да нас.

Горача яшчэ раз дзякую табе! Самае сардэчнае віншаванне Марыі Пятроўне!

Будзьце ж заўсёды здаровы, бадзёры!

Шчасця і поспехаў Вам!

*Пятрусь Броўка*

## 159. М. В. ІСАКОЎСКАМУ

*25 чэрвеня 1969, Гомель*

25.VI.1969 г.

Гомель

Дорогой Михаил Васильевич!

Перед самым отъездом в Гомель получил твое письмо. Большое тебе спасибо за память. Сегодня утром прослушал свою передачу. Было хорошее настроение, и соответственно ему собирался тебе писать письмо. Но вышел на улицу, купил «Правду» и сразу помрачнел. Нет нашего дорогого друга Николая Ивановича. Что-то оторвалось от сердца очень родное, любимое. И мысли, мысли... И какие... тяжело!

Дорогой Михаил Васильевич! Я знаю, что и Вы тяжело переносите эту утрату. Он был родной Вам. И я его очень любил и как человека и как поэта.

Трудно смириться, но ничего не поделаешь с ковар-

пой чертовской смертью. А делать все-таки надо! Очень уж мало отмерено человеку. Жить надо больше и больше любить и уважать друг друга.

А жизнь идет. Вот и мне, несмотря на такое огорчение, надо идти сейчас выступать перед молодежью и читать стихи о жизни и о любви, а завтра рано ехать в глубину Полесья, в Мозырь, в Петриков, в Туров. Там у меня встречи с избирателями. Очень живописные там места по Припяти. Как жаль, что и тебе уже трудно совершить такую поездку. А то как хорошо было бы вместе с Антониной Ивановной и с нами поплавать на «ракете» по чудесной полесской реке, притоку Днепра.

О делах. С нетерпением жду твоего четвертого тома. Не скрою, что и статья обо мне меня радует. Кстати, спрашивал Кошечкин, а не напечатать ли им твою статью обо мне после выхода двухтомника. Я сказал ему, что это дело уж Михаила Васильевича. Может быть, он и обратится к тебе. Делай, как тебе лучше.

Дорогие друзья! Не падайте духом. Крепитесь. Гоните всяческие хвори. Ведь впереди еще много интересного. Здоровейте! А я искренно этого Вам желаю и многократно целую.

*Петрусь*

## 160. М. В. ИСАКОЎСКАМУ

*15 ліпеня 1969, Мінск*

15 июля 1969 г.  
Минск

Дорогой Михаил Васильевич!

Недавно возвратился из Москвы. Очень хотелось достичь Внукова, но проклятая жара и не менее препротивный грохот совершенно вывели меня из строя. В фешенебельной гостинице «Россия» я не мог спать и утром еле тащился на заседания. При первой возможности умчался к себе в лес.

А повидаться и поговорить хотелось. Прочел я в «Новом мире» «Ельпинскую повесть» и весьма взволнован ею. Говорю правду. Ведь в ней так много и пережитого мной. И тоже писание писем солдаткам, хотя мне было 9—10 лет, за что получал 1—2 яйца в подарок, и служба переписчиком волвоенкомата в 1918 году, и первые зна-

комства с поэзией... Да в общем читал я и будто прошел по своему детству, по своей юности.

Хорошо написано: искренно, честно, без выдумки. И невольно у читателя растут большие симпатии к молодому автору, по воле рока переносящему свои невзгоды.

И большое уважение к автору маститому, достигшему вершин, несмотря на все преграды. Елена Михайловна также взволнована после прочтения.

Михаил Васильевич! Как тебе не трудно, а автобиографическую повесть ты должен продолжить. Это еще один чудесный твой том. Его надо совершить.

Что у нас? Лето какое-то капризное. Когда я улетал из Шереметьева, вечером было 29°. А прилетел через час в Минск, всего 13°. Холод, дождь. И только сегодня (через три дня чуть ли не штормового ветра) расчистилось. Три дня езжу на работу, а остальные четыре в неделю сидим в лесу, варим молодую картошку, заправляем салом (несмотря на запрет) и едим с малосолистыми огурцами. Ей-богу, вкусно!

Мои два тома набраны. Сверстаны. Вычитываются в Москве. Надеюсь иметь их в октябре. Надеюсь потому, что они делаются в Минске. И я слежу по возможности.

В ноябре — декабре собираемся пожить в Москве. Квартира теперь где-то на Арбате. Ближе к Вам. Будем встречаться. А пока наши самые лучшие Вам пожелания! Тысячи поклонов!

*Петрусь Бровка*

**161. М. В. ИСАКОЎСКАМУ**

*10 жніўня 1969, Мінск*

10.VIII.1969 г.

Мінск

Дорогой Михаил Васильевич!

Оканчивая читать «Неву» № 7, нашел небольшую рецензийку на твою книжку «О поэтах, о стихах, о песнях». Подумал, а может быть, и не выписываешь этот журнал, решил тебе послать. Тем более, что отзыв Г. Кондрашева и мне понравился.

Не помню, писал ли я по поводу статьи о поэме С. Евсеевой? Да, действительно, в поэме сумбура много. Вот до чего доводит заумничанье даже способную поэтессу.



А ведь во многих ее стихах (прежних) много и хорошего. Надеюсь, что она поймет, что ей надо преодолеть.

Возмутил меня случай с А. Кузнецовым, т. е. невероятная подлость его. Не знаю, по где-то мы недоглядели, неужели ни в чем предосудительном не проявлялась ранее его ничтожная душошка.

Верю, будет он «плакать и рыдать...», но будет уже поздно.

Что у нас? Сидим все в своем лесу. Перед праздниками и в праздники очень шумно. Костры, рубка леса, пьяные песни... Когда это окончится?

Да и погода у нас в этом году какая-то непонятная. Поистине бросает то в жар, то в холод. В эти дни — и холодно и сухо. Но урожай хорош: и жито и яровые... Да и «бульбачка будзе, хоць драбнешькая».

Как будто и яблоки хороши, только не у нас. У нас как-то мелкие, да и те осыпаются и гниют на ветвях. Кругом лес, паразитов полно!

На деревьях, первыми на березах, появились желтые листики, предвестники осени. Собираемся и мы отдохнуть уже не у себя. Елена Михайловна решает, ехать ли ей в Коктебель, а может быть, в Друскеники? А я твердо в Цхалтубо. Спина время от времени ноет и подгоняет меня.

Как твое здоровье, дорогой Михаил Васильевич, как Антонина Ивановна?

Мы от всего сердца желаем Вам не знать никаких хворостей и даже не думать о них. Очень хочется увидеть Вас, послушать, пожать Вам дружеские руки.

Мы всегда с Вами!

*Петрусь Бровка*

P. S. Не я виноват, что так варварски вырезана заметка, а мой тупой пож виноват.

## 162. М. В. ИСАКОЎСКАМУ

*28 жніўня 1969, Мінск*

28 августа 1969 г.  
Минск

Дорогой Михаил Васильевич!

Был в Москве. Не удалось увидеться, да в те дни было у тебя большое огорчение, в такое время хочется побыть и одному. Читал в «Литгазете», а больше всего

знаю по повести в «Новом мире», преклоняюсь перед памятью твоего истинного друга и всем сердцем сочувствую.

Дома получил твое письмо. Вчера был в Белгосиздате. «Счастливейший путь» А. Александровича в твоём переводе выйдет в сентябре. Расчёты они производят при подписании в печать, а авторский экземпляр вышлют обязательно. Я прослежу за этим.

Что у нас? Елена Михайловна отбыла в Коктебель, и, судя по сводкам погоды, ей там неплохо. А у нас, под Минском, день хорош, день плох. Осень подходит настоящая. Радостно, что после дождей появились грибы. А то было боязно, что в Белоруссии и гостя по-настоящему не приветишь.

У меня побаливает спина (проклятый спондилез!) — взывает к Цхалтубо. Думаю поехать на октябрь, а там в Москву. Вот так время и идет. А еще заботы и заботы — Энциклопедия требует много сил. Хочу продержаться хотя бы на 3 тома, а там пора и на покой.

Шлю тебе и Антонине Ивановне, нашим славным друзьям, самые лучшие пожелания, а значит, доброго здоровья. А остальное в наше время приложится.

Привет Тане и Валерию!

Няхай жыве Унукава — сціплы прытулак Ісакоўскіх!  
*Пятрусь Броўка*

### 163. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

*5 верасня 1969, Мінск*

5.IX.1969 г.

Мінск

Дорогой Яша!

Получил твое письмо. Спасибо. Переводы Вал. Корчагину действительно удались. Я уже и забыл об этих стихах, когда-то оставленных у него, и вдруг... даже приятно. Согласен с тобой, что можно было кое-где пошлифовать, но все же — уха не режет.

А вот Михаил Васильевич Исаковский пишет. Привожу дословно: «С удовольствием прочел твои стихи в «Огоньке». Они полны чудесной лирики и глубоких раздумий. Это очень хорошо. Только не слишком ли часто ты начинаешь думать о том времени, когда нас не будет? Но, право же, хорошо!»

Я думаю, что, если бы он разговаривал со мной лично, он не преминул бы сказать о твоей прекрасной работе. А я понимаю, что сказанное им относится к нам двоим. Спасибо тебе!

Получил я и еще много отзывов — письменных и устных, и все с хвалою.

Много, очень много ты сделал для нас грешных, и когда это не забудется. И обидно бывает порою, когда некоторые ретивые юнцы пачинают искать какое-то несоответствие между строками перевода и оригинала, да это не у меня, а у других, сделанных тобой. Не понимают, что ты, как друг, поступаешь с переводами из нас как истинный поэт.

Печально, что в этом году у тебя столько невезений. Вот и с Ялтой. Жаль, что на расстоянии я не могу помочь. Будь я в Москве (а я буду в ноябре — декабре), мне кажется, что я чем-либо бы помог.

Как живу я? Елена Михайловна в Коктебеле. Пишет — счастлива. Юра тоже умчал из Мипска на недельку. Я один. Скучаю. Приехал бы проведать! А тут еще спина болит — просит Цхалтубо. И неизвестность с поездкой в Африку, не дающая возможность строить твердые планы, и последние правки тома, требующие перво-трепки, все это немножко удручает и меня.

Да не будем падать духом! Все пройдет! А встреча будет, и вскоре — радостная и братская. И много хорошего еще впереди. Будь же здоров, самое главное, а все приложится.

Марии Наумовне и Саше здоровья и счастья!

Твой *Петрусь Бровка*

164. П. Д. ПУЗИКАВУ, І. Д. КАЗЕКУ,  
А. Л. ПЕТРАШКЕВІЧУ

*20 снежня 1969, Кунцава*

20.XII.1969 г.

Дарагія сябры Пятро Змітравіч, Іван Дарафеевіч, Аляксандр Лявошчэвіч!

Выпала так, што я затрымаўся. Палажылі мяне ў бальніцу пад Масквой. Відаць, прабуду каля месяца. Пасылаю Вам два загады для таго, каб я мог пасля атрымаць па бюлетэні. У бальніцы я з 19-га снежня. Выбірайце, каторы падыдзе.



Чытаю 5 выпуск. Скопчу — прышло з заўвагамі. Вельмі прашу Вас — старайцеся трымацца графіка. Добра было б, каб экзэмпляры для Масквы, Вы ведаеце якія, перадалі Алеце Міхайлаўне ў Маскве. Яна ведае, як перадаць іх далей.

Сумую па свайму дарагому другу Пятру Фёдаравічу. Застаюся з надзеяй на хуткую сустрэчу.

Самага Вам найлепшага!  
Ваш *Пятрусь Броўка*

### 165. М. В. ІСАКОЎСКАМУ

*26 снежня 1969, Кунцава*

26.XII.1969 г.  
Кунцево

Дорогой Михаил Васильевич!

Большое спасибо тебе за сердечное письмо. Оно меня и подбадривает в преодолении моего недуга. А недуг — серьезный: язва в желудке, а еще беда, что в плохом месте — у самого выхода из пищевода. Я прошел через самые сложные испытания, на той неделе решат, что со мной делать. Мне бы хотелось терапевтического лечения. Буду надеяться на это.

Но, несмотря на все, настроение у меня бодрое. Растет уверенность, что все преодолею. Да и вид мой улучшился. Ем хорошо.

Дорогой Михаил Васильевич! От всей души желаю тебе хорошего сна. От этого очень много зависит. Я здесь одну ночь не спал (был рядом храпун) и знаю, что это такое.

Дорогие Антошина Ивановна и Михаил Васильевич! Милые друзья! От всей души поздравляю Вас с Новым годом! Пусть он, для Михаила Васильевича юбилейный, будет для Вас славным для здоровья, веселым и радостным! Крепко Вас целую!

*Петрусь Броўка*

P. S. Спасибо за предложение Елесе Михайловне, но Союз писателей обещает ее не трогать.

*П. Б.*

166. А. М. КУЛАКОЎСКАМУ

20 студзеня 1970, Кунцава

20.I.1970 г.

Кунцава

Дарагі Аляксей Мікалаевіч!

Толькі сёння атрымаў Ваша вішаванне. Няпэўны адрас затрымаў. Крамлёўская бальніца завецца цяпер так, як у мяне на кашверце.

Вельмі дзякую Вам за памяць і добрыя пажаданні. Шчыра жадаю і Вам усяго найлепшага ў гэтым годзе.

Аляксей Мікалаевіч! Цераз т. Прымачопка (БелСЭ) я перадаваў партузнасы за спежань. Хутка вышлю і за студзень 1970 г.

Шчырае прывітанне ўсім сябрам!

З пашанаю

Петрусь Броўка

167. М. А. АБАЛКІНУ

7 мая 1970, Мінск

Дорогой друг Николай Александрович!

С праздником великой Победы тебя. А еще с победой и на творческом фронте. «Оружие гуманизма» умная, содержательная книга. А главное — не сухая. Чувствуешь, что о том, о чем пишет автор — волнующее, живое. Такая же и душа у него.

Спасибо большое. И большой привет твоему ближайшему другу.

Искренне!

7.V.1970 г.

Петрусь Бровка

168. М. В. ІСАКОЎСКАМУ


12 мая 1970, Ждановічы

12.V.1970 г.

Ждановічы


Дорогой Михаил Васильевич!

Получил твое большое письмо с русаковскими претензиями. Что я скажу? Мне очень жаль, что ты потерял мно-



У дні работы Трэцяга з'езда СП БССР.  
1954 г.





**Міхаіл Ісакоўскі і Пятрусь Броўка.  
1971 г.**

го времени для ответа на письмо, по меньшей мере, нескромное. Мне кажется, что он и сам уже попял это. Ему бы извиниться да молчать.

Твой ответ такой, что в поучение ему, да и некоторым другим, хоть сегодня в печать. Но я знаю, что ты жалел его, просто вразумил сердечно. Если ты разрешишь, я, разумеется, спокойно, намекну ему о несостоятельности его притязаний.

Михаил Васильевич! Антонина Ивановна! Какое там у Вас житье-бытье? Самое главное — как здоровье? Еще в Москве или уже стали внуковскими обитателями? Мы с 30 апреля в своих Ждановичах. Погода хорошая. Правда, ночи холодноватые, но я сплю с открытым, занавешенным марлей окном. Чувствую себя хорошо. Два раза в неделю езжу на работу. На даче окончили *посевную*. Ранняя *бульбочка* (посаженная 26 апреля) уже взошла. Так что милости просим через месяц на молодую картошку.

Юра наш вернулся из Железноводска. Читает уже лекции.

В Ждановичах у нас теперь относительно спокойно. Правда, в субботу и воскресенье молодость дает себя знать. Особенно дерут слух их песни, какие-то совсем непонятные для меня: крик, вой, несвязное бормотанье, одним словом, не тому учатся некоторые из них, чему следует.

Я надеюсь, что это пройдет, поумнеют, повзрослев, и запоют хотя бы внятно. А может быть, я и придираюсь.

Никаких союзных новостей не знаю. Никуда не хожу. Говорят, что вскоре должен быть и у нас съезд, но мне теперь не до него. Быть бы более-менее здоровым, да справляться со своей Энциклопедией, да и хватит. А вообще, я подумываю через год (после 3 тома) пойти в отставку. Может быть, сумею еще что-либо написать, а кое-что и хотелось бы!

Дорогие наши друзья! Самый сердечный поклон Вам! И самые наилучшие пожелания, а главное здоровья! Все-му Вашему дому от души: — Няхай жыве!

Ваш *Пятрусь Броўка*

## 169. М. В. ИСАКОЎСКАМУ

9 чэрвеня 1970, Ждановічы

9.VI.1970 г. Ждановічы

Дорогой Михаил Васильевич!

Вернулся из Гомеля, куда ездил на встречу с избирателями, возрадовался твоему письму, хотя вести в нем и довольно грустные. Да, починить крышу в наше время дело совсем пелегкое, знаю это по своим дачным пуждам. Вот и у нас происшествие: в один из бурных дней (вернее, в бурю) грохнулся наш высоченный громоотвод, хорошо, что не на крышу, а в сторону леса. А без громоотвода скучновато. У нас время теперь грозное, бухает здорово, хотя и не дрожим перед стихией, но все-таки думаем, как бы молния не заскочила в окошко.

Погода грозная, зато на огороде и на поле все растет хорошо. Если дальше будет так, будем с хорошим урожаем.

Мне так показалось, что маленький домик Ваш приличен, очевидно, жить и в нем неплохо, но, конечно, это не избавляет Вас от забот по ремонту основного. Нельзя ли Вам позондировать почву в Литфонде, там ведь есть люди, которые имеют дела с разными мастерами. Может быть, помогут?

Как твоё здоровье, Михаил Васильевич? Как Антонины Ивановны? Помогла ли Барвиха? Мне очень! Я ещё прибавил в весе 1—1½ кгр., подзапанел. Друзья при встрече поздравляют. Да и самочувствие мое вполне приличное. Поемпогу работаю. Езжу в свое учреждение 2 раза в неделю, беру необходимое домой, читаю. Изредка пишу для души, придет время, кое-что и отберу для печати. Боюсь одного, не слишком ли я легко отбираю?

Дорогой Михаил Васильевич! А о твоих классических вещах пишут уже рассказы. Вот в номере пятом «Дружбы народов» я с большим интересом прочел рассказ Чингиза Гусейнова «Песня», построенном в основном на «Катюше».

Близится шестидесятилетие Александра Трифоновича. Написал для «Литературки» несколько искренних строк. Большой он мастер. Искренне желаю ему и долгой жизни, и неизменных успехов, чего от души и тебе желаю, дорогой, сердечный друг.

Мы с Еленой Михайловной обоих Вас крепко целуем (тебя и Антонину Ивановну), желаем Вам много-много хорошего-хорошего!

Ваш *Петрусь Бровка*



## 170. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

28 чэрвеня 1970, Ждановічы

28.VI.1970  
Ждановічы

Дорогой Яша!

Спасибо всем Вам, дорогие друзья, за поздравление. Навестили меня в этот день и мои одноклассники — Максим, Пимен, Макаенок, Ваня Шамякин и еще с ними. Я хотя и не пригубил ничего, но я был рад, что самочувствие у меня было хорошее. Значит, поправился!

Вчера прочел в «Известиях» стихи. Получилось, мне кажется, вполне прилично. Спасибо тебе, друже! Вот только «У горя длинные руки» упорно не хотят редакции. Понапрасну! Неужели мы с тобой ошибаемся? Да бог с ними! Определим когда-либо в журнал, а уж в очередной сборник паверцяка.

Что у нас? Юра еще работает. Елена Михайловна копается в огороде. А я в определенном ритме — работа, стихи. Правда — режим блюду.

Где-то 12—14 июля буду в Москве. Встретимся, поговорим. Читал о твоей поездке на Брянщину. Наверно, интересно!

Крепко тебя обнимаю. Самые нежные приветы Марии Наумовне, Саше. И всем здоровья, здоровья!..

Ваш Петрусь Бровка

## 171. М. В. ІСАКОЎСКАМУ

2 жніўня 1970, Мінск

2.VIII.1970 г.  
Мінск

Дорогой Михаил Васильевич!

Как быстро летит время, вот уже и август, а совсем недавно бродили мы по заспешенным дорожкам в Барвише. В наши годы с этим быстромельканьем лет уже ничего не поделаешь, а вот с болезнями надо бороться, и бороться можно. Я в этом убедился. Чувствую, пожалуй, лучше, чем до операции (даже спондилез исчез), достиг почти прежнего веса (надо 72 — уже 71). Ну, конечно, блюду режим: ни одной капли запретного, ни одного дыма во рту не было.

Читал сокрушенно о Ваших горестях. Мука, конечно, немощная со всякими ремонтами, да главное, как бы не вредили они нашему здоровью. А с нашими хворостями бороться надо неустанно. Сокрушай их, дорогой Михаил Васильевич, ведь у тебя и верный страж здоровья — Антоница Ивановна, поправляйся!

Укрепится, никуда не улетит дом, укрепляй, дорогой наш друг, здоровье, сядем мы еще за стол и возьмем, если не укрепленного, то хотя бы облегченного.

А ремонтов и у нас было достаточно: исправляли водопровод, строили душ в саду, правили веранду, подбивали, подмазывали, да всего и не вспомнишь.

Был недавно в Москве. Ваш телефон молчал. Видел Суркова. Просил передать приветы. А Алеша мне: — А он уже у нас не живет!.. Я ему: — Во Внуково вы ведь рядом!..

Он мотнул головою, так я и не понял, бывает ли он там?

Что у нас? Урожай как будто хороший. Вот бы убрать только. А то дожди мешали. Обещают на август улучшение.

Юра наш едет в Коктебель. Работница уходит в отпуск. Остаемся одни. Будем как-нибудь хозяйничать.

На работу езжу два раза в неделю. Кое-что делаю дома. Особенно не переутомляюсь. Чувствую себя лучше, когда на сердце покой. Вот и Вам, дорогие наши друзья, искренне советуем — не берите близко к сердцу всякие ремонты по хозяйству, ремонтируйте по-настоящему здоровье, чтобы мы еще долго-долго встречались крепкими и жизнерадостными.

Самые сердечные приветы Вам!

*Петрусь Бровка*

**172. С. П. КРАСИКАВУ**

*13 верасня 1970, Мінск*

13.IX.70 г.  
Мінск

Уважаемый Сергей Павлович!

Не успели Вы уехать, а я вослед письмо. Читал я Вам стихотворение, заметил две опечатки, да забыл сказать. Это в «Воспению». Надо читать: не *спад*, а *анад*, не *спусцелья*, а *анусцелья*.

Узнал, что на днях буду в Москве. Я Вам позволю и скажу окончательно, что из них без сомнения переводить, чтобы не было повтора. Да и разъясню, если потребуется, какое-либо слово.

Сердечный привет!

*Петрусь Бровка*

### 173. С. П. КРАСИКАВУ

*12 лістапада 1970, Кіславодск*

12.XI.1970 г.

Кисловодск

Многоуважаемый товарищ Сергей Красиков!

Простите, забыл Ваше отчество, а еще и за поздний ответ. Ну, тут уж я не виноват. С 26 октября я в Кисловодске, и письмо Ваше со стихами мне переслали сюда. Получил только сегодня.

О переводах. Мне кажется, что три, которые я Вам возвращаю, можно куда-то определять. Если можно, учтите мои поправки.

Остальные требуют кое-какой доработки. Есть там и мои погрешности. Я их верну Вам уже с моими поправками уже из Минска где-то в конце ноября.

Здесь работать не очень хочется, погода, если думать, что теперь у нас, хорошая.

Передайте мой привет и Елены Михайловны Нелле — Вашему другу.

С приветом!

*Петрусь Бровка*

### 174. С. П. КРАСИКАВУ

*15 лістапада 1970, Кіславодск*

15.XI.1970 г.

Кисловодск

Многоуважаемый товарищ Красиков!

Посылаю Вам и остальные стихи. Свежим глазом я прошелся по переводам. Мне кажется, что есть существенные поправки. Если что-либо не подходит, я не настаиваю категорически. Да и Вы, спустя срок, можете найти что-либо еще совершеннее.



В стихотворении «Будь первым» — следует сделать разбивку. А последнюю строфу исключить. Она не особенно удалась и мне. Не надо печатать стихотворение «Радость в моем сердце...», оно не получилось, очевидно, и у меня.

Напишите мне, куда Вы определите эти стихи? А такое решение принимайте сами.

Сердечный привет от меня и Елены Михайловны Вашей подруге Нелле и наилучшие пожелания обоим!

*Петрусь Бровка*

Р. С. Через несколько дней уезжаем из Кисловодска.  
*П. Б.*

### 175. С. П. КРАСИКАВУ

*25 лістапада 1970, Мінск*

25.XI.1970 г.

Мінск

Многоуважаемый товарищ Красиков!

Опять Вы мне отчества не указали, и я вынужден обращаться так официально. Но да дело не в этом. Важно, что переводы получились вполне. Как видите, у меня даже поправки небольшие. Да Вы присмотритесь, стоит ли их все принимать, может быть, у Вас найдутся лучшие предложения.

Что же касается помещения стихов, когда и куда, решайте сами. Желаю Вам больших удач в личных творческих делах. Привет мой и всех наших Нелле!

Искренне —

*Петрусь Бровка*

### 176. С. П. КРАСИКАВУ

*2 снежня 1970, Мінск*

2.XII.1970 г.

Мінск

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Прочел два новых перевода. В один внес поправки. Посмотрите — все ли хорошо?

Что касается «Желания», то я должен извиниться. Оно уже переведено. Я, очевидно, забыл это отметить. А может быть, перевод сделан и помимо меня. И такое бывает. Да и со стихотворением «Быть первым» тоже самое.

Одним словом, дорогой Сергей Павлович, я боюсь, чтобы не было еще недоразумений, а потому воздержитесь от дальнейших переводов. Что касается всех переводов. У меня есть предложение — перепечатайте их все да присылайте мне. Я определю их в «Неман». Где там Вам ходить и устраивать. Это нелегко. Да и в «Новом мире», «Дружбе народов», и в «Знамени» уже идут мои стихи.

А в «Немане» они определенно пойдут, и журнал он ведь неплохой!

Искренний привет от меня и наших Нелле!

Буду в Москве — позволю!

Крепко жму Вашу руку —  
*Петрусь Бровка*

### 177. С. П. КРАСИКАВУ

*10 снежня 1970, Москва*

10.XII.1970

Москва

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Пытался дозвониться к Вам, но не удалось. Сказали, что Вы на пленуме. А мне хотелось кое-что Вам напомнить. В одном из писем я просил Вас не включать «Желание» и «Будь первым». Дело в том, что они уже переведены и идут в московских журналах. Виноват во всем я. Год-два назад я дал товарищам эти стихотворения. Долго ничего о них не слышал. Я был уверен, что они не будут переводиться. И такое бывает, а потому, считая их свободными, отдал Вам. А вышло так, что я понапрасну Вас обременил.

Я очень прошу Вас извинить меня, но будьте добры, снимите их, если Вы куда-либо их отдали, пусть будет на два меньше. Что же поделаешь, бывают издержки производства у всех.

Еще одна просьба: во врезочку, если можно, вклейте такую правку: *...и за поэтические произведения, в которых отражен образ советского человека в борьбе за мир...* (вместо общ. и междунац. событий).

Сообщите мне, что пойдет в «Октябре»?

Искренний привет Вам и Нелле!

Будьте здоровы!  
*Петрусь Бровка*

## 178. СУПРАЦОЎНІКАМ БЕЛСЭ

*Канец 1970*

Дарагія таварышы!

Пасылаю Вас 9 выпуск III тома. Абмяркуйце мае заўвагі і патрэбнае ўлічыце.

Калі прышлеце новы выпуск, прачытаю. Часу тут хапае.

Як там з II томам? Ці паказалася яго галава з петраў паліграфкамбіната? Добра было б, каб да свята прыплыў ён у чырвонай кашульцы ў родную хату — БелСЭ.

Прывітанне ўсім!

*Пятрусь Броўка*

## 179. СУПРАЦОЎНІКАМ БЕЛСЭ

*1 лютага 1971, Масква*

1.II.71.

Масква

Дарагія таварышы!

Затрымаў вёрстку, бо быў вельмі заняты на нарадзе з кіраўнікамі сац. краін увесь той тыдзень.

Пасылаю Вам прачытапае. Памяркуйце, што трэба абавязкова прыняць з маіх правак. Там, дзе тычыцца пералічэнняў у артыкулах пра вершы, не маючы жадання каго-небудзь уціскаць, лічу, што лепш абмежавацца Купалам і Коласам. Не будзе адчувацца суб'ектыўнага падыходу, што ў Энцыклапедыі недапушчальна.

Як у Вас там справы? Мяне вельмі клапаціць, каб быў забяспечаны выхад III і IV тамоў.

Спадзяюся быць дома 15 лютага.

Шчырае Вам прывітанне!

*Пятрусь Броўка*

## 180. І. П. МЕЛЕЖУ

*4 лютага 1971, Масква*

*т э л е г р а м а*

Дорогой Иван Павлович! Всем сердцем поздравляю Вас, пятидесятилетнего, пестареющего, неутомимого труженика, радующего всех нас ярким талантом творчества.



Вся ваша жизнь гражданина, патриота, творца беспредельно отдана служению родному народу. Горячо желаю Вам много лет жизни, здоровья, неизменной бодрости и успехов, успехов на вашей плодотворной литературной — 50 — ниве.

Ваш *Петрусь Бровка*

### 181. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

*16 сакавіка 1971, Мінск*

16.3.1971

Мінск

Дорогой Яша!

Прочитал я в «Знамени» твою «Звонкую свирель» с удовольствием. Вообще, я люблю такие вещи, а сделанное тобой мне очень близко по понятным тебе причинам: и Толстой, и Брянский фронт, и дружеский труд. Очень хорошо! Спасибо!

Да и стихи в «Юности» отличные. В общем, поздравляю и целую!

Получил ли ты мой? И выбрал ли что-либо?

Твой *Петрусь Бровка*

P. S. Маше и Саше — низкий поклон!

*П. Б.*

### 182. К. К. КРАПІВЕ

*16 жніўня 1971, Мінск*

Віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук БССР,  
акадэміку АН БССР  
тав. Атраховічу (Крапіве) К. К.

Паважаны Кандрат Кандратавіч!

Я ведаю ў асноўным працу ст. павуковага рэдактара БелСЭ т. М. Клышкі — слоўнік сінонімаў беларускай літаратурнай мовы. Мне здаецца, што праца вельмі неабходная і карысная.

Хадайпічаю перад РВС аб выданні гэтай працы ў мажліва хутчэйшым часе.

*Галоўны рэдактар БелСЭ  
(П. Бройка)*

183. ЯНКУ БРЫЛЮ

*1 верасня 1971, Мінск*

*1.IX.1971 г.*

*Мінск*

Дарагі Янка!  
Зрабіў, што здолеў. Калі што трэба паправіць, Вы ж добра ведаеце мову, калі ласка!  
Прывітанне!

*Пятрусь Броўка*

184. І. Д. КАЗЕКУ

*25 верасня 1971, Дубулты*

*25.IX.1971 г.*

*Дубулты*

Дарагі Іван Дарафеевіч!  
Атрымаў вёрстку і прачытаў самае неабходнае. Як пабачыце, заўваг мала. Трэба абавязкова даць рыс. Золаву. Макет 6 выпуску V тома буду чытаць. Вельмі прашу Вас, сачыце за графікам выхаду IV тома. Рыгор Васіл. Канавалаў прыслаў мне пісьмо, у якім абяцае ўсялякую дапамогу. Званіце яму калі спатрэбіцца.

Адпачываецца тут добра, ды і надвор'е па-восеньску ладнае.

Прывітанне Пятро Дзмітрыевічу і Аляксандру Лявонцевічу.

А перадаўшы маё сяброўскае прывітанне Івану Аляксеевічу, спытайцеся ў яго, ці перадаў ён мой артыкул пра Купалу Барысенку. І падзякуйце ад мяне, бо я ўпэўнены, што ён гэта зрабіў.

*Моцна абдымаю Вас усіх.*

*Пятрусь Броўка*

185. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

*28 верасня 1971, Дубулты*

*28.IX.1971*

*Дубулты*

Дорогой Яша!  
Вот заканчивается и наше пребывание на Рижском взморье. В общем мы довольны. Условия здесь, особенно

с жильем, хорошо. Да и погода нам благоприятствовала. Через недельку будем дома.

Сидел здесь и придумал маленькую повестушку, на 2—3 листа. Я с ней пошусь в уме уже более 10—15 лет, а вот взяться и не смог. Но в этом году, наверняка, сделаю. Будь что будет!

Написал, как видишь, несколько небольших, мне они приглянулись, а ты смотри отбери, что понравится.

Был рад, когда несколько раз встретился с тобой на страницах «Литгазеты», и в информации В. Кожевникова, и в обзоре «Огонька» — литератора.

Рад, что ты себя лучше чувствуешь, а значит, и дела дальнейшие будут хорошими.

Сердечный привет Марии Наумовне и Саше!

Целую тебя!

*Петрусь*

## 186. ПАРЛАМЕНЦКАМУ КАМІТЭТУ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР

*21 красавіка 1972, Мінск*

Москва, Кремль

Парламентскому комитету  
Верховного Совета СССР

Возвращается информация о заседаниях Подготовительного комитета по проведению Межпарламентской конференции по вопросам сотрудничества и безопасности в Европе.

*Член комитета  
(П. Бровка)*

## 187. І. П. МЕЛЕЖУ

*20 ліпеня 1972, Мінск*

*т э л е г р а м а*

Дарагі Іван Паўлавіч, усім сэрцам віншую Вас высокім званнем народнага пісьменніка, самыя пайлепшыя Вам пажаданні.

*Пятрусь Броўка*



188. М. В. БІРЫЛУ

24 ліпеня 1972, Мінск

Старшыні групкома прафсаюзаў  
АН БССР  
таварышу Бірылу М. В.

Паважаны Мікалай Васільевіч!

Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі просіць Вас дапамагчы нашай супрацоўніцы Шувалкінай Галіне Ахметаўне ўладкаваць у дзіцячыя яслі яе сына Шувалкіна Васіля Анатольевіча (2 гады).

Тав. Шувалкіна Г. А. не мае сваякоў у Мінску і па-збаўлена магчымасці з-за матэрыяльных умоў падшукаць няньку.

Пры вырашэнні нашай просьбы ўлічыце некаторую неарганізаванасць мясцовага камітэта, які своечасова не перадаў у групком неабходныя дакументы, што былі падрыхтаваны Шувалкінай Г. А. Нам здаецца, яна мела ўсе падставы для станоўчага вырашэння яе просьбы.

З павагай

*Галоўны рэдактар Беларускай Савецкай Энцыклапедыі,  
акадэмік АН БССР  
(П. Броўка)*

189. І. Д. КАЗЕКУ

10 верасня 1972, Дубулты

10 верасня 1972 г.  
Дубулты

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Вось ужо дзесяты дзень, як я адпачываю. Надвор'е пакуль што спрыяе, і я задаволены адпачынкам.

Праўда, крыху непакоіць, што там з VI томам? Будзьце ласкавы, няхай Ваша «святая тройца» — Пятро, Іван і Аляксандр — падбае пра тое, каб не было зрыву. У выпадку чаго Вам дарога ясная: Капавалаў і вышэй.

Забывся я Вам пагадаць, ці падалі Вы паперу аб увядзе ў рэдкалегію Кохапава, Гарэцкага і Савіцкага? Калі не, падавайце!

Прачытаў 8 выпуск VII тома. Вось некаторыя заўвагі:

На стар. 1566: навошта даваць Бяловай дзясвочае прозвішча? Хіба гэта так важна? А калі далі яе раней дасягненні, дык, можа, і хоціць!

На стар. 1574: Півікаву-Прыбою абавязкова партрэт!  
На стар. 1588: у «Новыя Маркавічы», можа, лепш:  
Помнік-бюст У. І. Леніна?

На стар. 1770: акад. Павушкіну Я. М.— партрэт!  
Чаму ў канцы: Някрасаў і «Оксігенатэрапія», каб не  
забыліся!

Вось і ўсё!

Іван Дарафеевіч! Даў пам К. П. Буслаў клопату. Вы  
вельмі не турбуйцеся, а дайце самае важнае ў даволі сціп-  
лым пераказе. Можа, на некалькі старонак! Я адчуваю  
сябе ніякавата, што ўскосна і я ў Вашым абцяжарванні  
вінаваты.

Прывітанне ўсім сябрам і асабіста Івану Аляксеевічу.  
*Пятрусь Броўка*

## 190. М. В. ІСАКОЎСКАМУ

*13 верасня 1972, Дубулты*

13 сентября 1972 г.  
Дубулты

Дорогие Антонина Ивановна и Михаил Васильевич!  
Всем сердцем кланяемся Вам от Рижского взморья. По-  
года пока хорошая, лишь один день был немного дождли-  
вый. Дом творчества превосходный. Думаю, что, если бы  
не нужны были врачи, и Вам обоим было бы здесь отдох-  
нуть неплохо.

Если же Вы уже в Барвихе, так остается Вам только  
пожелать и хорошо подлечиться, да и отдохнуть.

Я здесь немного работаю. Пишу небольшие (на стра-  
ничек 15—20) воспоминания о Твардовском. Просила Ма-  
рия Илларионовна. Нелегко это мне, многое забылось, а о  
шумных встречах за столом ничего особенного не скажешь.  
Но все же есть, о чем следует сказать.

Михаил Васильевич, дорогой! Вот ведь забылось, кто  
тогда приезжал с тобой впервые в Минск и точная дата в  
начале тридцатых.

Помню кроме тебя Твардовского. А кто еще? Были ли  
Грибачев, Марьенков, Рыленков, Лютова? Если не трудно,  
подскажи, да и какое имя у Марьенкова?

Ничего не поделаешь, годы стирают многое.

Как вы живете, как здоровье? Выглядели Вы оба в по-  
следнюю встречу неплохо. Желаем Вам обоим вместе с

Еленой Михайловной выглядеть еще лучше и окончатель-  
но перебороть все недуги.

Крепко Вас целуем!

*Петрусь Бровка*

### 191. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

*13 верасня 1972, Дубулты*

13.IX.72 г.

Дубулты

Дорогой Яша!

Загулялся на взморье. Хожу по твоим следам. Погода благоприятствует. Двенадцать дней было просто отличных, и только один дождливый. Да вновь проясняется.

В Москву решил не ехать. Не хочется прерывать отпуска, а подъехать в конце месяца. Тем более что для «Огош-ка» две недели ничего не значат.

Немного работаю и больше над тем, чтобы разгрузиться для основной. Пишу, правда, небольшие воспоминания о Твардовском. Просила Мария Илларионовна. Думаю на страничек 15—20.

Буду в Москве, почитаю тебе пару рассказиков. Интересно твое мнение. Попробую уговорить Н. Грибачева перевести, а не удастся, то остановиться на Игоре Шкляревском. Как ты думаешь?

Елена Михайловна и я сердечно кланяемся Марии Наумовне и Саше, посылаем свой привет на трудовой фронт!

Обнимаю тебя крепко!

*Петрусь Бровка*

### 192. І. Д. КАЗЕКУ

*7 кастрычніка 1973, Масква*

7.X.73 г.

Масква

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Дзякую Вам і Янку за ўвагу, а Вам яшчэ і за дадатковыя клопаты.

Машыністка надрукавала няўважліва, і мяне гэта пават здзіўляе: як так можна блытаць?



Ну ды ўсё ўжо зроблена. Іван Дарафеевіч! Будзьце ласкавы, аддайце Валянціне Аляксандраўне, хай уважліва перадрукуе (як заўсёды), а Вы патурбуйцеся яшчэ раз і аддайце ў выдавецтва тав. Місько. Хай ён уставіць гэтыя апавяданні пасля «Апэтки». Як там у Вас справы з БелСЭ?

Падганяйце паліграфкамбінат, каб выраўнялі графік. Прысылайце мне макеты.

Самыя найсардэчныя прывітанні Янку, Аляксандру Лявонцевічу, Іосіфу Пятровічу, Рыгору Васілевічу!

Ваш *Пятрусь Броўка*

Р. С. Друкуйце 3 экзemplяры. Два аддайце ў выдавецтва, а 1 захавайце для мяне!

*П. В.*

### 193. П. М. МАШЭРАВУ, Ц. Я. КІСЯЛЁВУ

*11 кастрычніка 1973, Мінск*

Першаму сакратару  
ЦК Кампартыі Беларусі  
таварышу Машэраву П. М.,  
Старшыні Савета Міністраў  
Беларускай ССР  
таварышу Кісялёву Ц. Я.

У аднаведнасці з рашэннем ЦК КП Беларусі і Савета Міністраў Беларускай ССР ад 30 снежня 1966 года ў сістэме АН БССР створана Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі з мэтай падрыхтаваць першую універсальную Беларускаю Савецкую Энцыклапедыю ў 12 тамах. За час, які прайшоў з 1967 года, калектывам супрацоўнікаў БелСЭ падрыхтаваны і выйшлі ў свет 7 тамоў БелСЭ, у снежні г. г. выйдзе IX том, падрыхтаваны і здадзены ў набор X том, завяршаюцца работы па падрыхтоўцы рукапісу XI тома, да канца 1973 года будзе падрыхтаваны да друку VIII том, да мая 1974 года — XII том БелСЭ. Такім чынам, у аднаведнасці з тэрмінам, прадугледжаным у мерапрыемствах пленума ЦК КПБ па выкапанні рашэнняў XXIV з'езда КПСС, апошні (XII) том БелСЭ выйдзе ў свет у першай палавіне 1975 года, і работа над Беларускай Савецкай Энцыклапедыяй будзе завершана.

У працэсе работы над выданнем універсальнай энцыклапедыі склаўся працаздольны калектыў, які пабыў во-

пыт стварэння энцыклапедычнай літаратуры. На аснове вопыту работы Галоўных рэдакцый Вялікай Савецкай Энцыклапедыі, Украінскай Савецкай Энцыклапедыі і іншых энцыклапедычных выдавецтваў, а таксама вопыту, набытага супрацоўнікамі БелСЭ, Прэзідыум АН БССР і Галоўная рэдакцыя БелСЭ лічыць мэтазгодным захаваць у поўным складзе калектыў БелСЭ і яго сіламі падрыхтаваць у наступнай пяцігодцы (1975—1980 гг.) выданні: «Кароткую Беларускаю Савецкую Энцыклапедыю» (3 тамы) на беларускай і рускай мовах (адпаведна 10 і 100 тыс. экзэмпляраў), якая была б створана пераважна на беларускім матэрыяле і прызначалася б для беларускага, рускага і замежнага чытача, «Беларускі Савецкі Энцыклапедычны слоўнік» (2 тамы), які стаў бы нарматыўным выданнем і замацаваў сучасную навуковую тэрміналогію (тыраж 25—35 тыс. экзэмпляраў), «Прадметны геаграфічны і імяны паказальнік БелСЭ» (1 том).

Прэзідыум АН БССР лічыць мэтазгодным даручыць Галоўнай рэдакцыі БелСЭ выданне «Збору помнікаў гісторыі і культуры Беларусі».

Паралельна з названымі выданнямі Галоўная рэдакцыя БелСЭ распрацоўвала б слоўнікі галіновых энцыклапедый, якія будуць запланаваны на 1980—1985 гг. Мы лічым, што ёсць вялікая патрэба і неабходнасць уключыць у перспектыўны план БелСЭ наступныя галіновыя энцыклапедыі: «Гарады і вёскі Беларусі» (6 тамоў), «Прырода і гаспадарка Беларусі» (5 тамоў), «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі» (5 тамоў), «Беларускі народ у Вялікай Айчыннай вайне» (3 тамы), «Савецкая энцыклапедыя гісторыі Беларусі» (4 тамы), а таксама адпаведныя энцыклапедычныя слоўнікі па найбольш актуальных праблемах навукі, культуры і народнай гаспадаркі.

Пераход да падрыхтоўкі прапанаваных выданняў на 1975—1980 гг. і 1980—1985 гг. не выклікаў бы прынцыповай перабудовы структуры Галоўнай рэдакцыі БелСЭ і захаваў бы працаздольны калектыў БелСЭ.

*Прэзідэнт Акадэміі навук БССР,  
член-карэспандэнт АН СССР, акадэмік АН БССР  
(М. А. Барысевіч)*

*Галоўны рэдактар  
Беларускай Савецкай Энцыклапедыі  
акадэмік АН БССР  
(П. У. Броўка)*

## 194. І. Д. КАЗЕКУ

*Канець 1973 г.*

Паважааны Іван Дарафеевіч!

Перачытаў галоўнае ў 8 выпуску. Вось некалькі заўваг:

1. У артыкуле «Сіянізм» напісана, што Сіён — пагорак у Іерусаліме. А ці не лепш — узгор'е?

2. Пераблытаны радкі ў персапаліі Скарапанавы.

3. А ці патрэбна адсылка ад Скурко да Танка? Не памятаю, ці рабілі гэта Купалу і Коласу?

4. Што Смелякоў — беларус. Хто даў весткі пэўныя? Ён сам, а можа, гэта толькі чуткі?

А яшчэ просьба да Вас: відаць, калі я вырываў з бланкота на перадрук вершы, дык у спешцы не ўсе вырваў. Хай Галя знойдзе іх у канцы сшытка і дадрукуе ў 3-х экзэмплярах.

А назвы вершаў вось якія:

1. Чатыры штыкі пад Мінскам

2. Калі руку на развітанне

3. Калі губляла лета сілу

4. А ты вышэй, шырэй, глыбей!..

І прышліце мне ўсё разам з прозай. Яшчэ раз прашу, прачытайце, калі ласка, з Янкам! Аддайце Алене Міхайлаўне. Яна паедзе да мяне недзе ў сераду.

Дзякую і вельмі загадзя!

*Петрусь Броўка*

## 195. А. І. ІСАКОЎСКАЙ

*5 сакавіка 1974, Мінск*

23.VI.1974 г.

Мінск

Многоуважаемая Антонина Ивановна!

Посылаю Вам воспоминания о Михаиле Васильевиче. Надеюсь со временем дополнить. А эти прошу прочесть и внести свои поправки, а потом я отдам в печать.

Поздравляю Вас с 8 Марта! Самые наилучшие Вам пожелания! Кланяется Елена Михайловна. Пишу кратко, спешу!

*Петрусь Бровка*



196. І. Д. КАЗЕКУ

9 сакавіка 1974, Мінск

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Мне здаецца, што дадатковы выпуск да II тома зроблены без уліку таго, што месца ў нас абмежавана. Трэба скарачаць, асабліва персаналіі. Няма патрэбы пералічаць усе напісаныя і перакладзеныя кнігі і ўсе выкапаныя ролі. Трэба, каб рэдакцыі паскарачалі, што магчыма, ясна, што другараднае, ды і Вы ўсе зрабіце гэта.

А што да Карцюка, дык выйшла: Ура!.. Ура!.. Ура!.. Як быццам нічога не было. Непрыемна, што ўсё гэта робіцца па адным і тым жа кірунку: — Мы добрыя, а вось Броўка і яго памочнікі, бачыце, што зрабілі?! Трэба, каб А. Л. Петрашкевіч ці Р. В. Канавалаў (ім гэта зручней — ёсць знаёмыя) — даведаліся ў парткалегіі ЦК КПБ ці ў абкоме КПБ, якое спагнанне дадзена, і запісаць яго. А можа, ёсць і выказаная думка крытыкі і грамадства накопты памылак у творах? І паогул даць коратка. Пасылаю Вам магчымы варыянт (абмяркуйце разам!).

У выпуску 8 тома 10 дробныя заўвагі. Перагледзьце!  
Вось і ўсё!

9 сакавіка 1974 г.

З павагаю!  
Пятрусь Броўка

197. В. С. ГАРБУКУ

23 чэрвеня 1974, Мінск

23.VI.1974 г.  
Мінск

Дарагі Вісарыён Сцяпанавіч!

Вельмі дзякую за кліжку. Заўсёды рады Вашай мужнасці, Вашай працавітасці, Вашаму таленту, які натхняе Вас і глыбока цешыць нас.

Вядома, што дзеці будуць заўжды ўдзячны Вам, бо Вашы творы добрыя спадарожнікі ім у жыцці. Дапамагаюць яны і пам, старэйшым!

Жадаю табе, дарагі зямляча, цудоўны чалавек і творца, усяго, чаго толькі можа шчырае сэрца пажадаць!

Твой Пятрусь Броўка

## 198. М. Э. АБАЛА

22 ліпеня 1974, Мінск

22 ліпеня 1974 г.  
Мінск

Паважаная Мірдза Эдуардаўна!

Выбачайце, што позна адказваю. Сапраўды, не было часу.

Чаму я напісаў верш «Сосны Райніса»? Таму што я люблю яго паэзію. Я ведаў і пра добрае стаўленне Яна Райніса да беларускай паэзіі. Асабліва гэта адчулася, калі ён прыезджаў у Мінск у 1926 годзе, дзе па-сяброўску гутарыў з Купалам і Коласам.

А яшчэ і таму я напісаў гэты верш, што з дзяцінства люблю працоўных латышоў. Працаваў разам з імі ў саўгасах на Полаччыне, ведаў добра і латышоў — цудоўных воінаў Чырвонай Арміі.

Напісаў я верш у Дубултах. Калі я пісаў, дык думаў і пра Райніса, і пра тое выхаванне, якое мела яго паэзія на маіх знаёмых латышоў.

Дзіўнае супадзенне: калі я пісаў пра «Сосны Райніса», я дакладна не ведаў, каторыя з іх на ўзмор'і? А пасля, калі давялося верш чытаць на свяце, аказваецца, што ўгадаў.

Вось і ўсё.

Шчырае Вам віншаванне!

*Пятрусь Броўка*

## 199. І. Д. КАЗЕКУ

21 верасня 1974, Ялта

21 верасня 1974 г.  
Ялта

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Вельмі дзякую за ліст. Крыху Вашы справы для мяне праясніліся. Думаю, што паліграфкамбінат пры нашых захадах друкаванне падгоніць.

Клапоціць мяне наш агульны лёс. Але спадзяюся таксама на добрае вырашэнне.

Прачытаў даволі бегла вёрстку 8 тома. Дзве заўвагі: на ст. 27 у персаналіі «Пазнякоў І. Б.» — 2 разы «сакратар Віцебскага абкома». Ці не паўтор?

І ў персаналіі «Палецкіса» трэба дадаць «Ордэн Каст-

рычн. рэвалюцыі», ды праверыць, ці выбраны ён у ВС СССР 9-га склікання.

Адпачынак наш падыходзіць да канца, і я ўсё часцей паглядаю за горы ў наш бок.

Сумна без дому, без працы, без сяброў!

Алена Міхайлаўна кланяецца Вам, а я ў дадатак Аляксандру Лявонцевічу, Рыгору Васілевічу (відаць, ён пад'едзе), Іосіфу Пятровічу, Янку Скрыгану і ўсім Белсэўцам!

Ваш Пятрусь Броўка

P. S. Прачытаў і вёрстку кніжкі ў «М. Г.».

Прадмова яшчэ больш спадабалася. Дзякую!

Пытаўся ў іх, ці паслалі Вам ганарар? Кажуць, што пасля выхаду. Ну, што ж, будзем чакаць! **П. Б.**

## 200. І. Д. КАЗЕКУ

2 лістапада 1974, Мінск

2.XI.74 г.

Дарагі Іван Дарафеевіч!

З вялікім святам Вас! Добрага Вам адпачынку і шчаслівага звароту. Пісьмо Ваша атрымаў. Дзякую.

Што ў нас? Прынята рашэнне ЦК пра *самастойнае выдавецтва* «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя».

XI том — будзе сігнальна 10/XI. Да XII многа клопатаў і пераробак. Але ўжо наладжваецца.

У ЦК была парада з паліграфкамбінатам, распрацаваны апошні жорсткі графік. Вытрымаем!

Атрымаў «Разам з камісарам», але баюся, што не дойдзе, аддам дома.

Яшчэ раз моцнага Вам здароўя і ўсяго найлепшага.

Пятрусь Броўка

## 201. тт. ПЕТРАШКЕВІЧУ, КАЗЕКУ, КАНАВАЛАВУ, ХАЎРАТОВІЧУ

4 снежня 1974, Кунцава

4 снежня 1974 г.

Кунцава

Дарагія мае сябры!

Вось я ўжо, як кажучь, і аформіўся. Прымаю лекі. Не ўсе яны вельмі прыемныя, але ўсе, відаць, неабходныя.



Што радуе? Што самага горшага — якое магло быць — п'яма. У мяне храничнае запаленне горла, якое трэба лячыць неадкладна, бо яно ж магло б перарасці і ў непатрэбшчыну.

Пасля першых лекаў адчуваю сябе лепш. Але гэта справа не хуткая. Відаць, на 1½ месяца. Што ж, будзем цярпець, такая наша доля!

Аляксандр Лявонцевіч, Іван Дарафеевіч, Рыгор Васілевіч, Іосіф Пятровіч! Сачыце там, каб XII том выйшаў у свой час. Прышліце мне чытаць «Літаратуру» і «Мастацтва». Мяне з 1 снежня з зарплаты зніміце, будзе бюлетэнь.

Я тут амаль штодня сустракаюся з Аляксандрам Трыфанавічам. Перадайце з прывітаннем Янку Скрыгану, што яго прызначэнне я пагадніў. Няхай працуе.

Пазаўчора пас навясціў Пятро Міронавіч! Які ён цудоўны, сардэчны чалавек! Наогул, у нас усе сакратары добрыя.

Моцна абдымаю Вас усіх і ўсіх маіх сяброў — Белсэўцаў!

Ваш Пятрусь Броўка

Мой адрас: 121359, Москва, Г-359, ул. Акадэміка Павлова, Цэнтральная клінічная больніца, Радыялагічны корпус, палата 10.

202. Л. А. АНТАНЕВІЧ

5 снежня 1974, Кунцава

5.XII.74 г.

Купцево

Дорогая Людмила Архиповна!

Вот я уже опять на излечении. Все идет нормально, но больница есть больница. Вырвусь отсюда в будущем году.

Да Вас просьба: у мяне ў левай скрышцы ляжыць папка. Гэта вершы акадэміка Вечара А. Яе прынёс мне ён сам з Ганчарыкам. Я нічога не мог зрабіць, бо А. Т. Кузьміна не было, і сам я трапіў у бальніцу. Пазваніце Ганчарыку, павітайце і яго ад майго імя з 75-годдзем і парайце разам з тав. Вечарам схадзіць да тт. Марцэлева і Паўлава ў ЦК.

А яшчэ просьба: у той жа скрышцы ці ў тым баку, у адным з макетаў, ляжыць заява Грахоўскага. Аддайце яе разам з прывітаннем тав. Янку Скрыгану. Можа, яна патрэбна!

А паогул перадайце ад мяне прывітанне ўсім маім сябрам, а я буду імкнуцца, каб хутчэй Вас усіх пабачыць!  
Шчыра!

*Пятрусь Броўка*

Р. С. Ці паслалі нашы ў Маскву ўсім, каму трэба, XI том?

*П. Б.*

### 203. І. Д. КАЗЕКУ

*24 снежня 1974, Кунцава*

24.XII.1974

Кунцава

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Атрымаў яшчэ адно Ваша пісьмо. Яно ўвяло мяне ў курс нашых спраў. Дзякую.

Прачытаў «Мастацтва». Як я памятаю, прэтэнзій на перабольшанне ў памеры не было, таму я і не прыглядаўся да гэтага. Якое ўражанне? Даволі грунтоўна паказаны гістарычны перыяд. Калі прачытаеш тое, што зроблена за часы Савецкай улады, адчуваеш, што дасягнута многа ва ўсіх галінах. І ў гэтым галоўнае!

Спецыялісты могуць унесці больш канкрэтных заўваг, а вось коратка мае:

1) На ст. 60, ды і паогул далей, ці мы будзем дадаваць для Ф. Скарыны — «Г.»?

2) На ст. 80. Як пішам: дваранскі ці шляхетны сход?

3) На ст. 87. Нешта я не помню, каб у 30-я гады музычныя кадры на правах секцыі ўваходзілі ў Саюз пісьменнікаў БССР? Ды і Саюз аформіўся ў 1934 г.

4) На ст. 90. Другі радок знізу. Трэба замест: нац. паэтаў — бел. паэтаў.

5) На ст. 211. Можна дадаць «так званых «левых».

6) На ст. 68. Калі Андрыёлі абмежаваць толькі афармленнем А. Міцкевіча і Э. Ажэшкі, дык чаму ён належыць да беларускіх мастакоў. Значыць, трэба дадаць, калі гэта так, што працаваў над замалёўкамі з жыцця бел. народа.

На памылкі друку ўвагі не звяртаў. Відаць, гэта заўважаць карэктары.

Вось і ўсё! А я ўсё лячуся. Прымаю належнае. Кажуць, што ідзе нармальна. Спадзяюся, што педзе ў палове студзеня ўбачымся.

А пакуль з Новым годам Вас і ўсялякага Вам добра!  
Ваш Пятрусь Броўка

А мой адрас паштовы 121356, а не 121359, хоць і па тым я атрымоўваў усё.

Шчырае прывітанне П. Дзм. Пузікаву, А. Л. Петрашкевічу, Р. І. Шапавалавай, І. П. Хаўратовічу, Я. Скрыгану і ўсім маім сябрам!

*П. Б.*

## 204. І. Д. КАЗЕКУ

*3 студзеня 1975, Кунцава*

3.1.1975 г.

Кунцава

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Дзякую Вам за віншаванне і за весткі пра нашы справы. Пераглядзеў «Гісторыю БССР». Якое ўражанне? Як быццам ёсць паўторы, але, відаць, яны непазбежны і ў раздзелах эканомікі, і літаратуры, і мастацтва, і г. д. Справа ў тым, каб яны (гістарычныя) не былі вельмі расцягнутымі ў другіх раздзелах.

Відаць, што Вы самі пры дапрацоўцы ўсё і ўлічваеце.

Я спачуваю Вам, што даводзіцца шмат пацець над завяршэннем XII тома. Але што зробіш, затое пасля будзе і радасць.

Па VIII тому заўваг няма. Ёсць некалькі памылак друку, але Вы іх заўважыце самі.

Якія мае справы? Думаю, што ўсё скончыцца добра і што дома буду ў 20-х лічбах студзеня.

Шчыра жадаю вам усім у 1975-м самага найлепшага: Аляксандру Лявонцевічу, Рыгору Васілевічу, Іосіфу Пятровічу, Янку Скрыгану, усім, усім.

Перадайце прывітанне Пятру Дзмітравічу. Я засмучаны, што яму не павязло. Прыйдзе час — паправіцца!

Кніжку Вам прынясу ўжо дома. Пахваліў Вашу прадмову Аляксандр Трыфанавіч.

Абдымаю Вас!  
*Пятрусь Броўка*



## 205. І. Д. КАЗЕКУ

20 студзеня 1975, Мінск

20.І.1975 г.

Дарагі Іван Дарафеевіч!

Я прачытаў тое, што мне прыслалі па VIII томе. Дзве заўвагі:

1) Відаць, цяпер не трэба правіць — позна, у 2-х персапаліях: *находзіць з беларусаў*. Мы ўмовіліся такога не даваць.

2) Пераблытаны здымкі на Полацку.

Відаць, Вы ўсё гэта і самі заўважылі.

Збіраюся дамоў. 25-га рапіцай буду. І хоць у мяне яшчэ будзе на некаторы час адкрыты бюлетэнь, збярэмся па справах БелСЭ ў мяне абавязкова.

Моцна абдымаю Вас!  
*Пятрусь Броўка*  
Усім сябрам — прывітанне!  
*П.Б.*

## 206. М. Э. АБАЛА

3 мая 1975, Мінск

3 мая 1975 г.  
Мінск

Многоуважаемая тов. Абола!

Извините, что отвечаю с опозданием. И было очень некогда, и нездоровилось. Улучил минутку во время праздника, с которым и Вас сердечно поздравляю.

Извините еще раз и за краткость. Вот что я могу сказать о моей дружбе с латышами. В 1918 году, когда мне было тринадцать лет, я начал работать в волостном военном комиссариате, где мой дядя (брат матери) был в то время военруком. Волостной военный комиссариат помещался в народном имении Великие Дольцы, где управляющим был латыш Гангис, а у него было две дочери, за одной из них, Маршей, он ухаживал и с которой вскоре оженился. Понятно, что и меня приютила семья Гангисов.

Недалеко от Великих Дольцев было имение Косари, где управляющим был также латыш Фриц Стурит. Семья Стуритов дружила с Гангисами, и понятно, что и эту семью я полюбил. А через несколько лет я работал в совхозе вместе с Стуритом в должности счетовода.

Недалеко от наших мест была латышская колония Вацлавово. Понятно, что Гангисы и Стуриты держали с ними связь. А вместе с ними навещивал Вацлавово и я.

Я полюбил труженников латышей за их открытый, правдивый характер, за готовность помочь товарищу в беде, за умение хорошо трудиться и за умение во время отдыха повеселиться. Некоторые народные песни латышские с тех пор звучат еще в моих ушах.

А когда я работал в Полоцке в комсомоле, а Полоцк был в то время пограничным городом, я видел, что многие командиры-пограничники были бывшими латышскими красными стрелками. Помню среди них командира 13-го погранотряда Круминя.

В окружке партии работал латыш Подзинь.

Вот и в Полоцке мне довелось видеть, какими прекрасными боевыми товарищами были латыши.

Вот когда я задумал написать стихотворение о латышских стрелках, у меня из жизненных наблюдений и сложился их образ.

В Минске, когда был Ян Райнис, я не был и весьма жалею об этом.

В 1941 году перед войной я был вместе с Купалой и Лыньковым в Риге на I съезде. Янка Купала высоко отзывался о творчестве Яна Райниса и говорил, что в его лице он знает и великого поэта, и большого революционера.

Я был счастлив, что тогда впервые познал Ригу и некоторых латышских писателей. С Юлием Ванагом я прожил уже потом и войну и дружбу и в настоящее время. Конечно, теперь у меня друзей прибавилось. Я даже затрудняюсь всех перечислить, боюсь, чтобы не пропустить кого-либо.

Счастлив, что знаю и люблю Яна Судрабкална, человека исключительной скромности, исключительной доброты и честности и поэта, который своим творчеством согревает многих и многих, в том числе и меня.

Самого наилучшего я от всей души желаю всем нашим друзьям — поэтам и писателям братской Латвии.

*Петрусь Бровка*

207. У. М. ДУБОЎКУ

11 ліпеня 1975, Мінск

*т э л е г р а м а*

Всем сердцем поздравляю талантливую, мудрую, сердечную. Крепко обнимаю. Целую.

*Петрусь Бровка*

208. С. П. КРАСИКАВУ

15 верасня 1975, Мінск

15 септэбры 1975 г.  
Мінск

Уважаемый тов. Сергей Красиков!

Вот видите, какая у меня несовершенная память. Я уже забыл и Ваше отчество. Извините!

Мое почти все переведено Хелемским и Корчагиным. Посылаю Вам два моих сборника. Думаю, что не возражится выбрать, что Вам понравится, и еще раз перевести для «Москвы». Я согласен. Будете сдавать — пришлите для ознакомления. Не помешает.

Искренний привет Нелле!

Всего Вам доброго!

*Петрусь Бровка*

209. У. М. ДУБОЎКУ

17 снежня 1975, Мінск

17 снежня 1975 г.  
Мінск

Дарагі Уладзімір Мікалаевіч!

Па-першае, вялікае дзякуй табе за кніжку казак. Яна проста цудоўная і так патрэбная для чытача і малога і старога.

Пасылаю табе два пісьмы. Можа, яны палежаць табе, а нас зблыталі па даўнасці часу. Калі так, будзь ласкаў, адкажы ім.



Як тваё здароўе? Я крыху падмацаваўся і адчуваю сябе прыстойна.

Шчырае прывітанне Марыі Пятроўне!

Ваш *Пятрусь Броўка*

## 210. М. Э. АБАЛА

*3 студзеня 1976, Мінск*

3.1.1976

Мінск

Дарагі наш сябра М. Абала!

З Новым годам Вас, хоць ужо і крыху позна. Самага найлепшага Вам ва ўсіх Вашых добрых задумах! Мне здзіўляе, што Вы так добра ведаеце беларускую мову. Ах, каб я хоць крыху ведаў латышскую, як было б гэта добра!

Накопт справы. Ёсць у мяне некалькі пісем дарагога Яна Карлавіча, але знайсці мне іх вельмі цяжка. У мяне вялікі архіў і ў поўным беспарадку. Можа, толькі вясною я здолею ўзяцца за яго і тады вышлю Вам усё, што трэба. Прашу пра гэта і Алепу Міхайлаўну.

Самага добрага Вам яшчэ раз!

*Пятрусь Броўка*

## 211. С. І. ГРАХОЎСКАМУ

*30 снежня 1978, Мінск*

Дарагі дружа Сяргей з сямейкаю!

Горача віншую Вас са святам, ды і жадаю самага найлепшага!

А табе, мой шчыры сябра, яшчэ большых поспехаў у паэзіі. А вершы твае заўсёды чытаю з цікавасцю, а часта з асалодаю!

*Пятрусь Броўка*

## 212. А. ЮШЧАНКУ

*Пачатак студзеня 1979, Мінск*

Дарагі дружа Алекса!  
Віншую горача, хоць і са спазпеннем! Вельмі мне спадабаліся Вашы вершы ў «Правде».

Жадаю новых поспехаў!  
*Пятрусь Броўка*

## 213. В. П. РАГОЙШУ

*4 студзеня 1979, Мінск*

Паважаны Вячаслаў Пятровіч!  
Віншую і Вас з сямейкаю з Новым годам! Добрага здароўя і добрых поспехаў Вам!

Адносна нашых спраў: мне ўсё яшчэ не дае спакою горла. Вось чаму мой удзел можа быць вельмі абмежаваным. Ды і не магу ж я доўга гаварыць сам пра свой Збор твораў. Кнігі 7-й яшчэ няма. Можа, адложым?

Давайце ўмовімся! Званіце мне 3—4 студзеня: 22-27-50. Сустрэнемся — памяркуем!

Прывітанне яшчэ раз!

*Пятрусь Броўка*

## 214. С. І. ГРАХОЎСКАМУ

*26 студзеня 1979, Мінск*

Дарагі дружа Сяргей!  
Віншую з добрай кнігай «Зачараванасць». Галоўная якасць — пошукі новага, і часта ўдалыя. Ёсць такія-сякія паўторы, ды і ў мяне яны сустракаюцца. Бывае, што адно і тое ж у розных варыянтах усплывае перад намі.

Маноліт — мудры, свежы, цікавы. І вельмі сучасны.

Дзякую і за сардэчнае віншаванне.

Твой *Пятрусь Броўка*

26.I.1979 г.

## 215. В. П. РАГОЙШУ

*22 сакавіка 1979, Мядзель*

Шапоўны Вячаслаў Пятровіч!

Пасылаю Вам усё, што я здолеў зрабіць. Дзякуй Вам за клопаты. Не пашкадуйце іх і, калі трэба будзе, можа, і папраўце, што набяжыць. Вельмі спяшаўся, каб адаслаць Вам і два апошнія адказы нават не перачытаў. Выбачайце!

Прывітанне Вашаму дому!

З павагаю!

*Пятрусь Броўка*

22 сакавіка 1979

«Сосны»

## 216. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

*11 кастрычніка 1979, Мінск*

11/X-79

Дорогой Яша!

Несчастный я человек. Начали поправляться глаза, да село горло и так, что я, будучи в Мінске, не смог поразговаривать с тобой.

Начали лечить. Дали 6 уколов стрептомицина. Вот дадут и опять же какие-то таблетки.

Да я и сам уверен, что всё паладится. Думаю быть в Москве — 24-го/X у проф. Горлиной и других. Тогда и договоримся обо всем.

Сегодня возвращаюсь в Сосны, а оттуда 22-го утром. Все делается не так, как задумано. Не увидел и Азгура, и Сашу. А хотелось бы, чтобы он у нас побыл.

Но будем надеяться, что наши планы все же будут выполняться.

Сердечный привет Марии Наумовне и Саше!

*Ваш Петрусь Бровка*



217. Я. А. ХЕЛЕМСКАМУ

6 сакавіка 1980, Мінск

6.III.80

Мінск

Дорогой Яша!

Пишу тебе несколько слов еще в неопределенности.  
Есть надежды. Имн и живу.

Запутался я с Наумом Кисликом. Что давать, а что и  
из прежних переводов хорошо. Разберитесь и решите сами.

Крепко обнимаю тебя, Сашу.

Марии Наумовне — особенно сердечный — 8-мартов-  
ский.

Твой *Петрусь Бровка*

P. S. Юра перепечатал мое обращение к читателям, мы  
вместе сочиняли с Ел. Михайловной. По-моему, хорошо?



**ЛЕТАПІС ЖЫЦЦЯ  
І ТВОРЧАСЦІ**





## 1905

*Чэрвень, 25.*

У певялікай вёсцы Пуцілкавічы Ушацкага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і малазямельных сялян Усціна Адамавіча Броўкі і Алены Сцяпапаўны Броўка нарадзіўся сын Пятрусь.

Бацькі пісьменніка мелі дзве з паловай дзесяціны зямлі, а сям'я была вялікая: шэсць хлопцаў (Андрэй, Пятрусь, Сцяпан, Алесь, Кастусь, Лявон) і чацвёра дзяўчат (Маня, Люба, Жэня і Валя). Каб пракарміць сям'ю, бацька прырабляў на жыццё: араў зямлю ў арандатара, служыў фурманам, займаўся сталяркай.

*З успамінаў П. Броўкі:* «Вот и теперь, на склоне лет, будто живая, передо мною моя родная деревенька Путилковичи. Именно деревенька — всего, как говорили, шестнадцать дворов. А что за дворы! Шестнадцать соломенных крыш, будто прилепленных одна к другой. А под ними маленькие, подслеповатые окна, в которых разбитые стекла скреплены лучинками или заткнуты тряпьем. А в хате — огромная печь, некогда белая, но уже закопченная; большой сосновый стол, пскромсанный ножами; лавки вдоль стен да широкие полаты для спанья, застланные дерюжками. В красном углу — образ Миколы-угодника или Пречистой богоматери. А у входа в хату цэбар — огромная кадка, в которую сливались остатки пищи и собиралось поило для коровы. Все было убого, но близко моему сердцу. Мне казалось тогда, что ничего красивее нашего уголка нет на свете, да ничего другого я и не видел... И хотя детство было нелегкое, оно не осталось в памяти мрачным, а вспоминается красочно-неповторимым». (*Бровка П. Пишу о сердце человеком.* — М., 1974. — С. 11.)

## 1910

*З успамінаў П. Броўкі:* «Помню раннее весеннее утро, мне тогда было пять лет. Лежу на полатах и еще сквозь дремоту слышу, как голосисто протрубил деревенский па-

стух, прызывая выгоняць коров. Слышу, но проснуцца не могу, так сладка спится пасле беготні с друзьямі в мшувшій дзень. Но вот бабка Тэклія, нежно расталкивая мяня, поднімае на ногі. Тут же помогае обуць лозовыя лапоткі. Я у цэбра, мою ліцо из дзевяной лохані. Бабка наскоро дае с собой бутылку молака і ломоть хлеба в торбочке, на дзень. На дворе пахожу сваю пугу — і вот я уже рядом с пастухом Матеем, семідзесяцілетнім дедом, за стадам коров. А потым цэлы дзень — лес, где мы пасліскот, сосновыя взгоркі, болотыстыя нізіны, кусты можжевельніка, вереск, бруснічнік, болиголов, совы, дятлы, коршуны, дрозды...» (*Пишу о сердце чловецьем...— С. 11.*)

## 1913 (або 1912) — 1915

Пятрусь пачаў вучыцца ў пачатковай Пуцілкавіцкай школе, якая знаходзілася ў сялянскай хаце. Захапляецца чытаннем. Асабліва ўразілі вершы Я. Купалы, М. Някрасава, а павяданне Я. Коласа «Тоўстае палена». Знайшлася і работа — пісаць пісьмы салдатам на фронт.

*З успамінаў П. Броўкі:* «...это занятие заинтересовало мяня, — за каждае пісьмо я получаю плату: одно или два яйца. Как-никак — приработок. Но писать эти письма надоедало. Измученные солдатские матери и жены, неграмотные, не больно умели сочинять свои послання, да и я мало мог им в этом помочь...» (*Пишу о сердце чловецьем...— С. 12.*)

## 1915

*Восень.*

Сям'я Усціна Адамавіча Броўкі пераехала ў горад Лепель і пасялілася пры гімназіі. Бацька пачаў працаваць вартаўніком, маці — прыбіральшчыцай.

Пятрусь паступіў у Лепелі ў царкоўнапрыходскую школу, а праз год — у Лепельскае вышэйшае пачатковае вучылішча.

## 1917

Пятрусь скончыў тры класы Лепельскага вышэйшага пачатковага вучылішча.

## 1918

З-за матэрыяльных нястач сям'я Усціна Адамавіча Броўкі вяртаецца ў Пуцілкавічы. Пятрусь пачынае працаваць перапісчыкам у Вялікадолецкім валасным ваенным камісарыяце.

Гэты аўтабіяграфічны факт пакладзены ў аснову апавядання «Пачатак» (1960).

*З успамінаў П. Броўкі:* «Што я мог рабіць? Перапісваў паперы. І, трэба сказаць, аддаваўся гэтай справе з усім запалам. Бо ў кожнай з такіх папер гаварылася аб вялікім і новым, што прынесла савецкая ўлада на вёску, аб тым, што кроўна цікавіла сялян, у тым ліку і мяне, сялянскага хлопца». (*Броўка П. Аўтабіяграфія // Пяцьдзесят чатыры дарогі: Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў.— Мн., ДВБ, 1963.— С. 56.*)

## 1920

*Чэрвень.*

Пятрусь перайшоў працаваць справаводам у валвыканкоме.

*З успамінаў П. Броўкі:* «Вельмі многа мне дала гэтая работа, таму, што і ў валасным цэнтры нямала адбывалася падзей, а ўдзельнічаючы ў іх, і я знаходзіўся ў самай густыні нашай вёскі. У валвыканком прыходзіла шмат газет і рознай літаратуры. Чытаў з захапленнем. Усё гэта з кожным днём усё больш і больш адкрывала мне вочы на свет». (*Пяцьдзесят чатыры дарогі... С. 56.*)

## 1921—1923

Працуе рахункаводам у саўгасе «Вялікія і Малыя Дольцы», памочнікам страхавента. Захапляецца работай сярод моладзі: арганізоўвае мастацкую самадзейнасць, выступае з дакладамі.

## 1922

Становіцца сельскім карэспандэнтам газеты «Бядняк» Барысаўскага павятовага камітэта партыі. Працуе загадчыкам хаты-чытальні. Піша допісы ў газеты «Беларуская вёска», «Савецкая Беларусь», «Звязда».



## 1923

Абраны сакратаром камсамольскай ячэйкі ў вёсцы Малыя Дольцы. Спачатку ў маладолецкую камсамольскую арганізацыю ўваходзіла 6—12 чалавек, у асноўным маладыя рабочыя саўгаса.

*З успамінаў П. Броўкі:* «В 1923 году мы, моладзь совхоза «Малыя Дольцы», почувствовали, что нам необходимо вступить в комсомол. Мы узнали о нем из поступавших к нам юношеских газет. К сожалению, волком КСМБ до нас еще не дошел, и мы решили направить ходока прямо в Борисовский уком комсомола. Я был тогда легок на подъем и, не мешкая, отправился в путь, прихватив с собой торбочку с хлебом и куском сала. Весь поход (а надо было пройти 120 километров) занял у меня четыре дня: два дня туда и обратно два. В укоме меня приветливо встретили, наделили инструкциями, бланками и предложили ускорить организацию ячейки. Так я и стал секретарем комсомольской ячейки, надолго связав свою судьбу с комсомолом. Я на всю жизнь остался благодарен ему за настоящую школу жизни, за воспитание во мне лучших коммунистических чувств, приведших меня в ленинскую партию коммунистов». (*Пишу о сердце человечьем...— С. 16.*)

П. Броўка пачынае дасылаць нататкі ў рэспубліканскія газеты. Становіцца іх селькорам. Захапляецца вершамі А. Пушкіна, М. Някрасава, Т. Шаўчэнкі. Знаёміцца з творчасцю Я. Купалы і Я. Коласа.

## 1924

Абраны старшынёй Маладолецкага сельсавета.

*З успамінаў П. Броўкі:* «А стихов я читал все больше и больше. Знал уже много из Пушкина, Некрасова, Кольцова. Глубоко взволновал меня Тарас Шевченко. Я уже не говорю о Купале и Коласе, я ловил все написанное ими. Услышал повый, свежий, молодой, бунтарский голос Михася Чарота, первого пролетарского поэта Белоруссии. Прочел новаторские, революционные стихи Маяковского. Я читал и чувствовал, что они поют о том, чем живу и я. Но еще мне казалось, что о чем-то я и сам могу рассказать,— о нашем, сельском, о том, как живем мы, молодые. Тайно я начал сочинять стихи, небольшие, но полные па-

фоса, и лирические — о природе и, конечно же, о любви. Открываться кому-либо стеснялся, тем более что меня уже избрали председателем сельсовета. Боялся уронить свой авторитет: а вдруг начнут насмехаться.

Но не писать я уже был не в силах. Я не могу не вспомнить все это, когда думаю, что же привело меня на путь поэзии. И познанные невзгоды прошлого, и несказанное счастье новой жизни, красота родной природы, и глубоко лирические народные музыка и песни — все наполнило сердце neodолжимым желанием поведать о своих чувствах людям». (*Пишу о сердце человеческом... С. 17—18.*)

## 1925

Накіроўваюць на работу ў Полацк на пасаду загадчыка аддзела акруговага камітэта камсамола.

*З успамінаў П. Броўкі:* «Цяжка было мне развітвацца з сялом, але я ганарыўся тым, што ехаў у горад, дзе спадзяваўся атрымаць сталую асвету. Мае надзеі спраўдзіліся». (*Пяцьдзесят чатыры дарогі... — С. 57.*)

*Сакавік, 7.*

Пры рэдакцыі акруговай газеты «Чырвоная Полаччына» арганізавалася Полацкая філія Усебеларускага аб'яднання паэтаў і пісьменнікаў «Маладняк», куды ў розныя гады ўваходзілі А. Дудар, А. Александровіч, А. Звонак, П. Броўка, Э. Самуйлёнак, Я. Скрыган і інш. (*«Полоцкі пахарь», 21 лістап.*)

## 1926

*Жнівень, 18.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — першы друкаваны верш П. Броўкі «Ой, не шапчы, бяроза...». Ва ўсіх наступных прыжыццёвых выданнях верш меў назву «Ой, не шапчы, мая бярозка...». Верш быў пакладзены на музыку самадзейным кампазітарам Н. Ларковым.

Першыя вершы П. Броўка друкуе ў 1926 г. у акруговай газеце «Чырвоная Полаччына», дзе з 1927 г. пачынае працаваць адказным сакратаром.

*З успамінаў П. Броўкі:* «Стіхы я пісал все время, но боялся признаваться в этом товарищам. Редакция окружной газеты «Чырвоная Полаччына» находилась в двух

квартилах от окружкома ЛКСМБ, где я работал, по отпечати туда стихи я стеснялся. И только, когда один из близких друзей, которому я открылся, сказал мне, что сделает это за меня, — я решился и почтой отправил в редакцию свое стихотворение. Если бы можно было передать словами, с каким нетерпением я разворачивал каждый новый номер газеты. И наконец, о чудо! На третьей странице впервые печатными буквами: «Петрусь Бровка. «Ой, не шепчи, моя березка...» (*Пишу о сердце человечьем... — С. 212.*)

*Лістапад.*

Выйшаў першы літаратурна-мастацкі альманах полацкай філіі «Маладняка» — «Наддзвінне», на старонках якога друкаваліся першыя творы П. Броўкі: «Ой, ды над узгоркамі...», «Стары друг мой! — Стальная каса», «Майскім раннем я вас пакідаў...», «Сёння ж за ўзгоркамі...» і інш. Першыя творы П. Броўкі друкаваліся таксама і ў літаратурна-мастацкіх дадатках-альманахах «Росквіт» і «Зарніцы», якія выдавалі маладыя літаратары Полаччыны.

*Лістапад, 20.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — верш «Засмяялася чырванню раніца...» з прысвячэннем Я. Коласу.

*З успамінаў П. Броўкі:* «Из белорусских поэтов наиболее нравились Янка Купала и Якуб Колас. Волновали меня и стихи Михася Чарота...

Из русских поэтов мне нравились Маяковский и Есенин. Как будто бы и противоположные поэты, а нравились оба. Нравились, так сказать, периодами: полгода я увлекался одним, полгода — другим. Кое в чем старался подражать. Стихи их меня глубоко волновали. Я ими жил. На прогулках, в поле, в лесу я читал их стихи наизусть. Оставаясь один, то и дело вспоминал из этих стихов строки, строфы. Любовь к обоим поэтам я сохранил на всю жизнь. И наверное, если хорошо покопаться в моих работах, то можно обнаружить влияние как Маяковского, так и Есенина». (*Пишу о сердце человечьем... — С. 230.*)

1927

Пачаў працаваць адказным сакратаром газеты «Чырвоная Полаччына».

*Студзень, 21.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — верш «Мы на Левіцкім



шляху», напісаны да 3-й гадавіны з дня смерці У. І. Ле-  
ніна.

*Май, 21.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — верш «М. Багдановічу»,  
прысвечаны 10-годдзю з дня смерці паэта.

*Май, 21; чэрвень, 22.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — апавяданне «Сымонава  
гора». Першы прайзачны друкаваны твор П. Броўкі.

*Жнівень, 20.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — артыкул «Творчасць не-  
каторых пачынаючых паэтаў».

*Верасень, 14.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — апавяданне «Памылка».

## 1928

*Студзень, 25.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — артыкул «Яшчэ раз аб  
творчасці пачынаючых».

*Красавік, 18.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — апавяданне «Тры сасны».

*Чэрвень, 1.*

У газ. «Чырв. Полаччына» — верш «Міколу Гала-  
дзеу».

*Жнівень.*

Паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на літа-  
ратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факуль-  
тэта. Гэтая падзея адлюстравана ў аўтабіяграфічным вер-  
шы «На вучобу» (1928).

*Лістапад, 25—28.*

Прымаў удзел у рабоце Усебеларускага з'езда «Малад-  
няка».

З'езд прыняў пастанову аб стварэнні Беларускай аса-  
цыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП). Члены:  
А. Александровіч, А. Астрэйка, П. Броўка, П. Галавач,  
А. Звонак, А. Куляшоў, М. Лынькоў, Р. Мурашка,  
Я. Скрыган, П. Трус, М. Хведаровіч, Х. Шынклер і інш.  
(*Звязда, 27, 29, 30 лістап.*)

## 1929

### *Верасень, 2.*

Прысутнічаў на пахаванні П. Труса (памёр 30 жн.). На пахаванні выступілі: О. Капакоцін, Я. Колас, П. Галавач, А. Бабарэка, Р. Мурашка і інш. (*Сав. Беларусь, 4 верас.*)

## 1930

### *Студзень — сакавік.*

У рэспубліцы прайшоў трохмесячнік беларускай пралетарскай культуры і культур пацыянальных меншасцей Беларусі.

У лютым у складзе брыгады пісьменнікаў (Я. Колас, З. Бядуля, М. Нікановіч, І. Цвікевіч) П. Броўка выязджаў у Магілёў. Пісьменнікі правялі шэраг вечароў, выязджалі на рабочыя прадпрыемствы Быхава і Шклова. (*Полымя, № 3.*)

### *Май, 28.*

Прысутнічаў у Доме асветы на ўрачыстым вечары, прысвечаным 25-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. На гэтым вечары П. Броўка ўпершыню ўбачыў Янку Купалу. (*Звязда, 30 мая; Броўка П. Вы клікалі нас, маладых арлянят... // Зб. тв.: У 7 т.— Мн.: Маст. літ., 1978. Т. 6.— С. 335.*)

### *Чэрвень — ліпень.*

У часоп. «Маладняк», № 6—7 — паэма «Прамова фактамі» з падзагалоўкам: «Да дня вызвалення Беларусі ад белапалякаў».

### *Жнівень, 10.*

Прысутнічаў на адкрыцці ў Мінску Першай Усебеларускай выстаўкі сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Гэтай падзеі прысвяціў верш «Сёння слова бяру». (*Чырв. змена, 10 жн.*)

### *Снежань.*

У часоп. «Маладняк», № 12 — паэма «Цэхавыя будні».

### *На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: першая кніга вершаў П. Броўкі «Гады як шторм» і асобнае выданне паэмы «Прамова фактамі».

## 1931

Скончыў літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагогічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

*Студзень, 6—13.*

Прымаў удзел у рабоце X з'езда камсамола Беларусі.

10 студз. выступіў на з'ездзе з вершаванай прамовай. Прамова «Слова ў камсамольскіх спрэчках» надрукавана ў газ. «Чырвоная змена», 11 студз.

*Люты, 15.*

Адбыўся творчы вечар М. Хведаровіча і П. Броўкі. (Маладняк, № 3.)

*Люты — красавік.*

У часоп. «Маладняк», № 2, 3, 4 — аповесць «Каландры».

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік вершаў «Цэлавя будні» і асобнае выданне аповесці «Каландры»; у перакладзе П. Броўкі з рускай мовы кніга: Голубеў А. М. «Фрунзе пра характар будучай вайны».

## 1932

*Студзень, 11.*

У газ. «Чырвоная армейская праўда» — верш «У новы чацвёрты год». Ва ўсіх наступных публікацыях — «У новы год».

Верш прысвечаны чацвёртаму году пяцігодкі. У рэдакцыйнай нататцы да верша адзначаецца: «Гэтым вершам П. Броўка кладзе пачатак удзелу сваёй творчасцю ў нашай газеце, уключаючы гэтым сваю працу ў справу ўмацавання баяздольнасці Чырвонай Арміі».

*Сакавік, 6.*

Выступіў з дакладам аб становішчы сучаснай беларускай песні на творчым вечары паэтаў і кампазітараў, які адбыўся ў ДOME пісьменніка. (Літ. і мастацтва, 18 сак.)



*Сакавік, 8.*

Чытаў свае новыя творы ў Белдзяржтэатры на вечары пралетарскай літаратуры. (*Літ. і мастацтва, 18 сак.*)

*Красавік, 11.*

У «Літ. і мастацтве» — аб сваіх творчых планах да 15-й гадавіны Кастрычніка разказваюць М. Лынькоў, С. Баранавых, П. Броўка, Б. Мікуліч, М. Хведаровіч.

*Красавік, 15—17.*

Працавала першая акруговая літаратурная канферэнцыя пагранахраны і войск АДПУ БССР. П. Броўка выступіў у спрэчках па дакладах. (*Беларусь калгасная, № 4; Літ. і мастацтва, 21 крас.*)

*Чэрвень.*

У часоп. «Беларусь калгасная», № 6—7 — верш «Янку Купалу» з падзагалоўкам «Да 50-годдзя з дня нараджэння».

*Лета.*

Атрымаў творчую камандзіроўку ў 5-ю Самарскую дывізію, якая стаяла ў лагерах у пасёлку Ждановічы. (*Броўка А. Гады шчаслівыя, гады трывожныя...//Успаміны пра Петруся Броўку... — С. 58.*)

*Жнівень, 17.*

Дэлегацыя пісьменнікаў у складзе М. Лынькова, П. Галавача, Р. Кобеца, П. Броўкі і інш. была прынята народным камісарам асветы А. Платупом. У гутарцы было закранута шэраг пытанняў пра матэрыяльнае і бытавое становішча пісьменнікаў. (*Літ. і мастацтва, 10 верас.*)

*Кастрычнік, 8; снежань, 28.*

У «Літ. і мастацтве» — наведанне: «Аповесць па тэму пераробкі людзей у працэсах сацыялістычнай вытворчасці, пра барацьбу камсамольцаў-тарфянікаў за энергетычную базу, пра пытанні бытавых узаемаадносін сярод працоўнай моладзі пад назваю «Сезоннікі» піша пісьменнік Пятрусь Броўка». Дзяржвыд БССР плануе выдаць аповесць у 1933 г.

Мяркуючы па ўсіх фактычных дадзеных, П. Броўка, відаць, аповесць «Сезоннікі» не напісаў.

*Снежань, пасля 28 — люты (1933 г.)*

Працуе ў Ленінградзе на кінафабрыцы «Советская Беларусь» разам з рэжысёрам М. Авербахам пад сцэнарыем

фільма «Хто твой сябра?», створаным па матывах аповесці «Каландры».

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: другое выданне зборніка вершаў «Цэхавыя будні» і зборнік вершаў «Паэзія».

## 1933

*Люты, 24 — сакавік, 2.*

Прымаў: удзел у рабоце пашыранага пленума аргкамітэта ССПБ, прысвечанага творчым пытанням беларускай савецкай літаратуры.

27 лют. выступіў з прамовай, у якой гаварыў аб задачах беларускай паэзіі, пра рэшткі групаўшчыны і беспрышчыповасці. (*Літ. і мастацтва, 27 лют.*)

*Сакавік, да 9.*

Ажаніўся з Аленай Міхайлаўнай Рыдзеўскай.

*Чэрвень, 17.*

Атрымаў дыплом аб заканчэнні літаратурна-лінгвістычнага аддзялення педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. (*Дыплом № 54.*)

*Лета.*

Разам з жонкай і сям'ёй П. Глебкі па даручэнню сакратара Барысаўскага райкома Чарнышова едзе ў саўгас «Вільянова». Там П. Броўка і П. Глебка працуюць над серыяй нарысаў пра саўгас, якія і склалі зборнік нарысаў «Ураджай». (*Броўка А. Гады шчаслівыя, гады трывожныя... // Успаміны пра Петруся Броўку... — С. 61.*)

*Верасень, 6.*

У «Літ. і мастацтва» — артыкул «У пошуках паэзіі». З артыкула: «Лічу, што сур'ёзна пачаў працаваць толькі ў 1930 годзе. Праўда, і тады было многа зрываў. Было многа барабаншчыны, рыторыкі, лозунгоўшчыны. Я перамагаў гэта з цяжкасцямі. Часамі прыходзіла роспач і здавалася, што трэба кідаць пісаць, здавалася, што твая паэзія нікому не патрэбна. Але гэта толькі хвіліны. Потым глыбейшае азнаямленне з жыццём, актыўны ўдзел у ім, ізноў папера, аловак, ізноў бяскопчае мармытанне праз ночы, параджэнне павых і новых рэчаў».

*Верасень, 29.*

Выступіў на абмеркаванні паэмы А. Дудара «Слуцк», арганізаваным рэдкалегіяй часоп. «Полымя рэвалюцыі». Выступілі таксама М. Лынькоў, К. Крапіва, А. Куляшоў. (*Літ. і мастацтва, 16 кастр.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: другое выданне аповесці «Каландры» (школьная серыя); кніга нарысаў «Ураджай», напісаных разам з П. Глебкам; зборнік вершаў для дзяцей «Швейная фабрыка».

## 1934

*Люты, 14.*

Выступіў на творчай сустрэчы літаратараў Масквы з дэлегацыяй беларускай пісьменніцкай арганізацыі, якая прыехала ў Маскву па запрашэнню аргкамітэта ССП ССР у сувязі з падрыхтоўкай да I Усесаюзнага з'езда савецкіх пісьменнікаў. На сустрэчы ў Маскоўскім доме савецкіх пісьменнікаў выступілі таксама: В. Кірпоцін, П. Маркіш, Б. Ясенскі, П. Юдзін, М. Клімковіч, П. Галавач, В. Кавальскі і інш. (*Літ. газета, 16 февр.; Звязда, 26 лют.*)

*Сакавік, сярэдзіна.*

У складзе брыгады беларускіх пісьменнікаў ездзіў у Гомель і Гомельскую вобласць. (*Палеская праўда, 17 сак.*)

*Сакавік, 17.*

П. Броўка сустрэўся ў г. Добрушы з чытачамі і прататыпамі герояў сваёй аповесці «Каландры» на літаратурным вечары. (*Літ. і мастацтва, 31 сак.*)

*Май, 8.*

Прыняты ў члены Саюза савецкіх пісьменнікаў ССРСР. (*Літ. і мастацтва, 12 мая.*)

*Чэрвень, 8—14.*

Прымаў удзел у рабоце I Усебеларускага з'езда пісьменнікаў. Выступіў у спрэчках па дакладах. (*Звязда, 14, 15 чэрв.*)

*Жнівень, 15.*

У складзе дэлегацыі ад пісьменнікаў БССР прыехаў у Маскву на I Усесаюзнаы з'езд савецкіх пісьменнікаў. (*Правда, 16 авг.*)



*Жнівень, 17 — верасень, 1.*

Прымаў удзел у рабоце I Усерасійскага з'езда савецкіх пісьменнікаў. (*Первый Всесоюзный съезд советских писателей/Стеногр. отчет.— М., 1935.*)

Пад уражаннем знаходжання ў Маскве напісаў верш «На Чырвонай плошчы». Упершыню верш надрукаваны ў часоп. «Полымя», 1934, № 10 з падзагалоўкам «1 верасня 1934».

*Жнівень, канец.*

Удзельнічаў у сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з М. Горкім. (*Броўка П. Вы клікалі нас, маладых арлянят... // Зб. тв. Т. 6.— С. 338.*)

*Верасень, 15.*

Прысутнічаў на сустрэчы дэлегатаў I Усесаюзнага з'езда савецкіх пісьменнікаў з першым сакратаром ЦК КП(б)Б М. Ф. Гікала і членамі бюро ЦК КП(б)Б. (*Звязда, 17 верас.; Літ. і мастацтва, 12 кастр.*)

*Кастрычнік, 30.*

У газ. «Звязда» — паэма «Менск».

*Снежань.*

Адпачываў у Кіславодску разам з Я. Купалам. (*Броўка П. Вы клікалі нас, маладых арлянят... // Зб. тв. Т. 6.— С. 338.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: асобнае выданне паэмы «Так пачыналася маладосць». Гэта адзіная поўная публікацыя паэмы; «Выбраныя вершы і паэмы» (Школьная серыя).

Па матывах аповесці «Каландры» зняты мастацкі фільм «Хто твой сябра?». Рэжысёр— М. Авербах.

## 1935

*Студзень.*

У альманаху «Атака», № 1 — паэма «Мінеральныя воды». Ва ўсіх наступных выданнях паэма мае назву «Праз горы і стэп».

*Сакавік, 3—7.*

Прымаў удзел у рабоце II пленума праўлення ССП СССР. (*Літ. і мастацтва, 27 лют.*)

*Сакавік, 30.*

Выступіў на вечары абароннай літаратуры ў ДOME Чырвонай Арміі. (*Літ. і мастацтва, 6 крас.*)

*Май, 18.*

Выступіў з чытаннем сваіх твораў на вечары, прысвечаным літаратуры Савецкай Грузіі, які адбыўся ў мінскім ДOME партактыву. Даклад Б. Буачыдзе.

Чыталі свае творы Р. Гветадзе, К. Лордкіпанідзе, А. Кутатэлі, Я. Колас, К. Крапіва, П. Глебка. (*Звязда, 20 мая.*)

*Красавік, 21.*

Выступіў на V пленуме праўлення ССП БССР (20—23 крас.). (*Звязда, 22 крас.; Літ. і мастацтва, 26 крас.*)

*Ліпень, 14.*

Прымаў удзел у сустрэчы грузінскіх і беларускіх пісьменнікаў з першым сакратаром ЦК КП(б)Б М. Ф. Гікала. (*Рабочий, 17 июля.*)

*Лета.*

Адпачываў у Ляўках разам з Яшкам Купалам у ляснічага М. І. Шыманскага. «Цудоўна мы пажылі тады ў Ляўках,— успамінаў значна пазней Пётр Усцінавіч.— І для мяне гэта адна з самых запамінальных і хвалюючых часін майго жыцця». (*П. Броўка. Вы клікалі нас, маладых арлянят... // Зб. тв. Т. 6.— С. 343.*)

*Жнівень.*

У часоп. «Полымя», № 8 — у перакладзе П. Броўкі з грузінскай мовы вершы Уло Масашвілі.

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зб. «Прыход героя»; у Маскве ў Дзяржаўным выдавецтве — першая кніга твораў П. Броўкі ў перакладзе на рускую мову: «Избранные стихи».

1936

*Студзень.*

У часоп. «Полымя рэв.», № 1 — у перакладзе П. Броўкі паэма У. Маякоўскага «Уладзімір Ільіч Ленін».

*Студзень, 26.*

На нарадзе паэтаў, крытыкаў і празаікаў, скліканай рэдакцыяй «Літаратуры і мастацтва!», абраны ў бюро секцыі 14 лют. выступіў на пленуме. (*Правда, 11—17 февр.*)

*Люты, 10—16.*

Удзельнічаў у рабоце III пленума праўлення ССП СССР, прысвечанага пытаням савецкай паэзіі, беларускай і башкірскай савецкай літаратуры.

14 лют. выступіў на пленуме. (*Правда, 11—17 февр.*)

*Сакавік, 20 — красавік, 4.*

Прымаў удзел у дыскусіі пісьменнікаў Мінска па пытаннях барацьбы з фармалізмам і натуралізмам. Адбылося шэсць сходаў.

Выступіў на заключным сходзе. (*Літ. і мастацтва, 22, 28, 31 сак., 7 крас.*)

Скарочаная прамова пад назвай «Удасканаліць свой паэтычны голас» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 7 крас.

*Чэрвень, 20.*

У Маскве на Краснай плошчы адбылося пахаванне А. М. Горкага. П. Броўка прысутнічаў на пахаванні ў складзе дэлегацыі БССР (Я. Купала, Я. Колас, М. Лынькоў, А. Александровіч, М. Клімковіч, П. Галавач і інш.). (*Літ. і мастацтва, 27 чэрв.*)

У «Літ. і мастацтве» — жалобнае спачуванне за подпісам П. Броўкі з выпадку смерці А. М. Горкага «Памёр вялікі настаўнік».

*Верасень, 9—12.*

Выязджаў на манеўры Беларускай ваеннай акругі ў складзе пісьменнікаў БССР і Масквы (Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, М. Лынькоў, І. Гурскі, І. Харык, А. Суркоў, В. Гусеў). Прысутнічалі маршалы Савецкага Саюза К. Я. Варашылаў, С. М. Будзённы, М. М. Тухачэўскі, А. І. Ягораў, чэхаславацкія, французскія ваенныя дэлегацыі, ваенныя дэлегацыі Вялікабрытаніі. У гонар К. Я. Варашылава беларускія паэты Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, П. Броўка, П. Глебка напісалі твор «Двапаццаць песень пра Чырвоную Армію». (*Звязда, 10 верас.*) Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 14 верас.



*Верасень, 16.*

Разам з П. Галавачом і А. Вольным вылучаны праўленнем ССП БССР у склад пісьменніцкай брыгады для правядзення юбілею Я. Коласа ў Віцебску і Магілёве. (*Літ. і мастацтва, 21 верас.*)

*Верасень, 27.*

У газ. «Звязда» — верш «Пасіянарэя», прысвечаны Далорэс Ібаруры.

*Кастрычнік, 11.*

У газ. «Звязда», «Літ. і мастацтва» — верш-прысвячэнне «Якубу Коласу». Верш напісаны да 30-годдзя літаратурнай дзейнасці народнага паэта.

*Кастрычнік, 13.*

У зале БДУ адбыўся вялікі інтэрнацыянальны літаратурны вечар, у якім прымалі ўдзел пісьменнікі Масквы, УССР, БССР, Смаленскай вобласці, польскія паэты і пісьменнікі. З чытаннем сваіх твораў выступілі Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, П. Броўка, П. Глебка, А. Куляшоў і інш. (*Звязда, 15 кастр.; Літ. і мастацтва, 18 кастр.*)

*Лістапад, 20.*

Нарадзіўся сын Юрый.

*Снежань, 23.*

Выступіў на жалобным мітынгу з прычыны смерці пісьменніка М. Астроўскага. (*Літ. і мастацтва, 29 снеж.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: раман Ю. Яноўскага «Коннікі» ў перакладзе П. Броўкі з украінскай мовы, раман А. Кутатэлі «Тварам у твар» у перакладзе з грузінскай мовы. Пад рэдакцыяй А. Александровіча і П. Броўкі выдадзена «Апталогія рускай савецкай паэзіі».

## 1937

*Люты, 1.*

Прымаў удзел у літаратурным вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня смерці А. С. Пушкіна. (*Звязда, 2 лют.; Літ. і мастацтва, 5 лют.*)

*Сакавік, 25—29.*

Выступіў з прамовай на сходзе пісьменнікаў БССР, прысвечаным абмеркаванню работы праўлення і задачам ЦП БССР у сувязі з падрыхтоўкай да 20-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. (*Літ. і мастацтва, 3 крас.*)

Скарочаная прамова пад назвай «Уцягнуць у работу беспартыйных бальшавікоў» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 6 крас.

*Красавік, 14.*

Прачытаў свой пераклад на беларускую мову ўрыўка з паэмы У. Маякоўскага «Уладзімір Ільіч Ленін» на вечары, прысвечаным гадавіне з дня смерці паэта. (*Польмя рэв., № 4.*)

У часоп. «Рабочий» — артыкул «Учыцца у Маяковско-го». У артыкуле ідзе гаворка аб вывучэнні творчасці У. Маякоўскага беларускімі паэтамі і неабходнасці выдання Поўнага збору твораў паэта на беларускай мове.

*Красавік, 23.*

Выступіў з чытаннем вершаў на вечары, прысвечаным 5-й гадавіне з дня пастановы ЦК ВКП(б) аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый. (*Польмя рэв., № 4.*)

*Ліпень, 12.*

У газ. «Звязда» — верш «Смерць таварыша Хахлова», прысвечаны 17-й гадавіне вызвалення Беларусі ад белапаллякаў.

*Снежань, 24—30.*

У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў прымаў удзел у рабоце V пленума праўлення ЦП СССР у Тбілісі, прысвечанага 750-годдзю з дня нараджэння Шата Руставелі.

30 снеж. у канцэртнай зале тэатра імя Шата Руставелі адбыўся вечар перакладаў паэмы «Віцязь у тыгравай шкуры» на мовы народаў СССР. З чытаннем перакладаў паэмы выступілі Н. Зар'ян, С. Вургун, М. Хведаровіч, П. Аптакольскі, П. Броўка, П. Глебка і інш. (*Польмя рэв., 1938, № 1.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік вершаў і паэм «Вясна радзімы»; паэма У. Маякоўскага «Уладзімір Ільіч Ленін» у перакладзе П. Броўкі з рускай мовы.

*Студзень, 27.*

У Мінску адбыўся агульнагарадскі літаратурны вечар, прысвечаны 750-годдзю з дня з'яўлення паэмы Шата Рустаўелі «Віцязь у тыгравай шкуры».

П. Броўка, як удзельнік юбілейнага пленума праўлення ССП ССРСР, які адбываўся ў Тбілісі, падзяліўся ўражаннямі аб паездцы па Грузіі і зачытаў свой пераклад на беларускую мову ўрыўка з паэмы. (*Польмя рэв., № 2.*)

*Люты, 16.*

У «Літ. і мастацтве» — рэцэнзія на зборнік вершаў Янкі Купалы «Беларусі ардэнаноснай».

*Сакавік, 28.*

У газ. «Звязда» — верш «Неўміручы», напісаны да 70-годдзя з дня нараджэння М. Горкага.

*Красавік, 15.*

У газ. «Чырв. змена» — артыкул «Над чым я працую», у якім адзначана: «Гэтымі днямі канчаю паэму «Кацярына». Над гэтай паэмай я працаваў блізка двух год. Мне хацелася паказаць у ёй вобраз беларускай жанчыны праз усё яе жыццё».

*Май, 10—14.*

Прымаў удзел у рабоце пленума праўлення савецкіх пісьменнікаў Беларусі.

Выступіў з дакладам аб творчасці П. Папчанкі. К. Крапіва гаварыў на пленуме пра лібрэта оперы П. Броўкі «Міхась Падгорны». (*Польмя рэв., № 5.*)

*Май, 20.*

У Доме пісьменніка адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны 75-годдзю творчай дзейнасці казахскага народнага паэта Джамбула. Пераклады вершаў Джамбула читалі Я. Колас, П. Броўка, М. Хведаровіч, А. Александровіч, Э. Агняцвет. (*Польмя рэв., № 5.*)

*Май, 31.*

Выступіў з чытаннем паэмы «Слова аб палку Ігаравым» (пераклад Я. Купалы) на ўрачыстым вечары АН БССР і СП БССР, прысвечаным 750-годдзю «Слова». (*Літ. газета, 30 мая; Польмя рэв., № 6.*)



*Ліпень — верасень.*

У часоп. «Полымя рэв.», № 7, 8, 9 — паэма «Кацярыша».

*Кастрычнік, 6.*

У «Літ. і мастацтве» — у перакладзе П. Броўкі вершы Т. Шаўчэнка.

*Лістапад, 15—17.*

Прымаў удзел у нарадзе паэтаў Беларускай асобай ваеннай акругі (БАВА), якая адбылася ў Смаленску. (*Літ. і мастацтва, 23 лістап.*)

*Лістапад.*

У часоп. «Полымя рэв.», № 11 — лібрэта оперы «Міхась Падгорны».

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшла асобным выданнем паэма «Кацярыша».

## 1939

*Студзень, 28 — люты, 8.*

У складзе дэлегацыі пісьменнікаў і работнікаў мастацтва Беларусі прымаў удзел у вечарах беларускай культуры ў Маскве, якія праходзілі ў сувязі з 20-годдзем БССР. Літаратурныя вечары адбываліся на працягу дзесяці дзён. На вечарах выступілі: Я. Купала, Я. Колас, П. Броўка, А. Куляшоў, К. Крапіва, А. Карняйчук, А. Суркоў, А. Безыменскі, С. Гарадзецкі і інш. (*Правда, 29 янв., 4 февр.; Звязда, 29 студз., 1, 2 лют.*)

*Люты, 5.*

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР П. Броўка ўзнагароджаны ордэнам «Знак пашаны» і ордэнам «Чырвоная зорка». (*Ордэнская кніжка № 029834; Літ. і мастацтва, 5 лют.*)

*Люты, 10.*

Разам з Я. Купалам, Я. Коласам, З. Бядулем і П. Глебкам вітаў XIII з'езд ЛКСМБ. (*Звязда, 12 лют.; Чырв. змена, 14 лют.*)

*Люты, 11.*

Наведаў рэдакцыю газ. «Звязда» разам з Я. Купалам, Я. Коласам, З. Бядулем і П. Глебкам. (*Звязда, 12 лют.*)

*Сакавік 6, 9.*

У газ. «Звязда» — вершы «Праз Беларусь», «У Капіве», прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння Т. Р. Шаўчэнкі.

*Красавік, да 23.*

На адкрытым партсходзе ССП прыняты ў кандыдаты ў члены ВКП(б). (*Літ. і мастацтва, 23 крас.*)

*Май, 4—8.*

Удзельнічаў у рабоце юбілейнага VI пленума праўлення ССП СССР, прысвечанага 125-годдзю з дня нараджэння Т. Р. Шаўчэнкі, які адбыўся ў Кіеве. (*Правда, 8 мая; Звязда, 4, 10 мая.*)

*Верасень, 17.*

У рэспубліцы прайшлі мітынгі і сходы, прысвечаныя пачатку вызвалення Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

З пачатку ваенных дзеянняў на фронце знаходзілася група пісьменнікаў: У. Лідзін, У. Ільенкаў, Я. Далматоўскі, А. Твардоўскі, С. Кірсанаў, А. Ісбах, С. Шчыпачоў, М. Лынькоў, П. Броўка, К. Крапіва, П. Глебка, П. Панчанка і інш. (*Літ. газета, 20 сент.; 15 окт.*).

*Верасень, 18.*

У газ. «Звязда», «Чырв. змена» — верш «Заходнім беларусам».

*Лістапад, сярэдзіна.*

У Мінску знаходзілася група пісьменнікаў Заходняй Беларусі. Адбыліся вечары і сустрэчы, на якіх выступілі: Я. Колас, М. Танк, П. Пестрак, М. Машара, Н. Тарас, А. Іверс, А. Куляшоў, П. Панчанка, П. Броўка, П. Слесараў, А. Жаўрук, З. Цялесін. (*Звязда, 12 лістap.; Сов. Белоруссия, 17 нояб.; Літ. і мастацтва, 23 лістap.*)

*Снежань, 11.*

Калектывам Дзяржаўнага беларускага тэатра оперы і балета вылучаны кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога Савета па 100-й выбарчай акрузе. (*Літ і мастацтва, 11 снеж.*)

*Снежань, 26.*

На пашыраным пасяджэнні праўлення ССПБ створана Камісія па правядзенню дзесяцігоддзя з дня смерці У. Маякоўскага, у склад якой вылучаны П. Броўка, Р. Бярозкін, М. Лынькоў, М. Клімковіч, З. Аксельрод. (*Літ. і мастацтва, 1940, 11 студз.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік Т. Шаўчэнкі «Кабзар» на беларускай мове. Сярод перакладчыкаў — П. Броўка.

## 1940

Прызначаны рэдактарам часопіса «Полымя рэвалюцыі».

*Люты, да 14.*

У тэатры оперы і балета БССР пастаўлена новая беларуская опера «Кветка шчасця». Музыка А. Туранкова. Лібрэта — О. Барысевіча, П. Броўкі, П. Глебкі. (*Віцебскі рабочы, 14 лют.*)

*Люты, 20.*

Прымаў удзел у абмеркаванні даклада на справаздачна-выбарчым сходзе партыйнай арганізацыі СП БССР. У выступленні ўказаў на неабходнасць большай сувязі з братнімі літаратурамі — арганізацыі ўзаемных перакладаў, больш энергічнай падрыхтоўкі пісьменнікаў да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве. (*Літ. і мастацтва, 23 лют.*)

*Люты, 23.*

У «Літ. і мастацтве» — верш-прысвячэнне «Пятру Глебку».

*Сакавік, 14.*

У газ. «Сов. Белоруссия» — артыкул «Маяковский и белорусская советская поэзия», напісаны да 10-годдзя з дня смерці У. Маякоўскага.

*Сакавік, 23.*

У «Літ. і мастацтве» — прывітанні М. Рыльскаму ад праўлення ССП Беларусі, Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броў-



кі, К. Чорпага з нагоды 30-гадовай літаратурнай дзейнасці паэта.

*Сакавік.*

У часоп. «Полымя рэв.», № 4 — паэма «Дзед і ўнук».

*Красавік, 11.*

У «Літ. і мастацтве» — верш «Паэт», прысвечаны 10-годдзю з дня смерці У. Маякоўскага.

*Чэрвень, 9.*

Усесаюзны радыёкамітэт правёў трапсяццю для Германіі мантажа оперы «Кветка шчасця» ў выкананні Дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР. Лібрэта О. Барысевича, П. Броўкі, П. Глебкі. Музыка — А. Е. Туранкова. Тлумачэнні да оперы даваліся на нямецкай мове. (*Літ. і мастацтва, 17 чэрв.*)

*Чэрвень, 5—15.*

Прымаў удзел у дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве. (*Звязда, 18 чэрв.*)

5 чэрв. была паказана опера «Міхась Падгорны» кампазітара Я. Цікоцкага, лібрэта П. Броўкі, пастапоўка П. Златагорава. Спектакль быў паўтараў 6 і 13 чэрв. (*Літ. і мастацтва, 17 чэрв.*)

*Чэрвень, 17.*

Прысутнічаў на прыёме ў Вялікім Крамлёўскім Палацы ўдзельнікаў у дэкадзе беларускага мастацтва, паладжаны камітэтам па справах мастацтваў пры Саўнаркоме СССР. (*Звязда, 18 чэрв.*)

*Чэрвень, 18.*

Разам з Я. Коласам, Я. Купалам, М. Лыньковым і інш. прымаў удзел у сустрэчы беларускіх пісьмешнікаў з працоўнымі Масквы, якая адбылася ў Цэнтральным парку культуры і адпачынку імя М. Горкага. (*Звязда, 20 чэрв.; Сов. Белоруссия, 20 июня.*)

*Верасень, да 6.*

Абрапы ў склад камісіі па правядзенню 35-годдзя творчай дзейнасці Я. Купалы. (*Літ. і мастацтва, 7 верас.*)

*Верасень, 25.*

Выступіў з чытаннем сваіх твораў на вялікім літаратурным вечары, які адбыўся ў Доме партасветы ў Беласто-

ку. Вечар прысвечаны гадавіне вызвалення народаў Заходняй Беларусі ад польскіх капіталістаў і памешчыкаў. (*Літ. і мастацтва, 28 верас.*)

*Кастрычнік, да 4.*

Абраны членам рэспубліканскай камісіі па правядзенню 85-годдзя з дня смерці А. Міцкевіча. (*Сов. Белоруссия, 4 кастр.*)

*Снежань, 8.*

Прымаў удзел ва ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 35-годдзю літаратурнай і грамадскай дзейнасці Я. Купалы. Абраны ў прэзідыум схода. (*Полымя рэв., 1941, № 1.*)

*Снежань, 26.*

У складзе беларускай дэлегацыі (М. Лынькоў, М. Танк, Я. Бранеўская, М. Паслядовіч, М. Модэль) прымаў удзел у творчым вечары Я. Купалы ў Маскоўскім клубе пісьменнікаў, арганізаваным праўленнем СП СССР. П. Броўка прачытаў на вечары вершы, прысвечаныя юбіляру. (*Полымя рэв., 1941, № 1.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік вершаў «Шляхамі баравымі», зборнік «Вершы і паэмы» (Школьная бібліока); зборнік У. Маякоўскага «Выбраныя творы». Рэдактар — П. Броўка.

У Маскве ў выдавецтве «Искусство» — асобным выданнем опера «Михась Подгорный».

## 1941

*Студзень, да 25.*

Выступіў на сходзе пісьменнікаў, прысвечаным выпіткам паэтычнага года.

Скарочаная прамова пад пазвай «Багатыя выпікі» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 25 студз.

*Чэрвень, 12.*

У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў (Я. Купала, М. Лынькоў) па запрашэнню СП Латвійскай ССР выехаў у Рыгу на I з'езд пісьменнікаў Латвіі. (*Звязда, 13 чэрв.*)

*Чэрвень, 14—15.*

Прымаў удзел у рабоце I з'езда пісьменнікаў Латвіі.  
(*Звязда, 13 чэрв.; Лит. газ., 15 чэрв.*)

*Чэрвень, 19—22.*

Па запрашэнню літоўскіх пісьменнікаў, вяртаючыся з Рыгі ў Мінск, Я. Купала, М. Лынькоў і П. Броўка заехалі ў Каўнас.

*З успамінаў літоўскага паэта К. Корсака:* «Вечарам 20 чэрвеня ў ДOME Саюза пісьменнікаў адбылася шырокая дзелавая сустрэча. На ёй прысутнічалі літаратары і дзеячы культуры (...). Раніцай 22 чэрвеня ў дом Саюза пісьменнікаў прыйшлі М. Лынькоў і П. Броўка (Янка Купала застаўся ў гасцініцы), каб даведацца, што ж адбываецца. Абодва яны былі ўсхваляваныя, аднак не адразу паверылі, што пачалася вайна. М. Лынькоў нават спрабаваў пераказаць нас, некалькіх прысутных тут літоўскіх пісьменнікаў, што хутчэй за ўсё гэта толькі ваенныя маневры. Але жорсткая рэчаіснасць развеяла ілюзіі: нямецкія самалёты ўжо бамбілі каўнаскі аэрадром, а па берлінскім радыё няспынна трансліравалася раз'юшаная лаянка Гітлера супраць Савецкага Саюза». (*Корсак Костас. Друг літоўскай літаратуры // Святло яго душы...— С. 240.*)

З пачатку вайны працаваў інструктарам-літаратарам у рэдакцыі франтавой газеты «За Савецкую Беларусь» на Бранскім і Заходнім франтах. Рэдактар М. Лынькоў.

У газетах «За Савецкую Беларусь», «Савецкая Беларусь», газеце-плакаце «Раздавім фашысцкую гадзіну», сатырычным лістку «Партызанская дубінка», у «Ізвестнях», «Правде», «Огоньке» з'яўляюцца вершы-заклікі, вершы-пасланні, артыкулы і паэмы П. Броўкі, прысвечаныя барацьбе за родную зямлю: «Дрыжыце, падлюгі-фашысты», «Партызан Бумажкоў», «Маці», «Пісьмо к землякам», «Пастух», «Помста», «Дахаты», «Па дарозе Мінск — Масква», «Роднае», «Рапа», «Байцам-беларусам», «Паэма пра Смалячкова», «Беларусь» і інш. Некаторыя з гэтых твораў напісаны ў паходных абставінах, па разнастайных лістках паперы, чарпіламі розных колераў, а падчас і простым алоўкам. Яны былі водгукам паэта на суровыя падзеі, пясцёрпным болем па родным краі, заклікалі на барацьбу.

*Ліпень, 21.*

П. Броўка камандзіруецца ў Маскву па справах друку, а таксама ў Саратаў для ўладкавання бежанцаў, жопак і



дзяцей пісьменнікаў-чырвопаармейцаў. (*Пасведчанне ад 21 ліп. 1941 г.*)

*Ліпень, 29.*

У газ. «За Савецкую Беларусь» — верш «Дрыжыце, падлюгі-фашысты».

*Жнівень, 7.*

У газ. «Правда», «Красная звезда» — верш «Партызан Бумажкоў». Пераклад на рускую мову С. Леўмана.

*Жнівень, 31.*

Выступіў на мітынгу «Брацкі Саюз славацкіх народаў», які адбыўся ў Цэнтральным парку культуры і адпачынку імя М. Горкага ў Маскве. Выступілі таксама праф. М. Гудзіі, В. Лебедзеў-Кумач, крытык А. Усіевіч, польскі паэт У. Бранеўскі, чэшскі праф. З. Няедлы, польскі публіцыст Ст. Яндрыхоўскі, чарнагорскі паэт Р. Стыёпскі, А. Жараў, П. Аптакоўскі, С. Алымаў, І. Даронін, праф. П. Багатыроў, праф. Б. Казьмін. (*Лит. газ., 3 сент.*)

*Лістапад, 3.*

У газ. «За Сав. Беларусь» — верш «Да маці». У далейшым назва верша — «Маці». На сесіі АН БССР, якая адбылася ў сакавіку 1942 года, Я. Купала адзначыў: «У мастацкіх творах беларускіх пісьменнікаў чуюцца вострая боль і крыўда за пакуты і слёзы беларускай зямлі, часова захопленай фашысцкімі бандытамі, у іх кіпіць нязгаслая прага свяшчэннай помсты і пенавіснага вера ў пабеду савецкага народа пад вераломным і пенавісным ворагам. З вялікай паэтычнай страсцю гэта вера народа ў правату сваёй справы і перамогу над ворагам выражана ў мужных радках верша П. Броўкі «Маці». (*Купала Я. Зб. тв. У 7 т. Т. 7.— Мн.: Навука і тэхніка, 1976.— С. 400—401.*)

*Кастрычнік, 29.*

У газ. Смаленскага партызанскага палка «Народный мститель» — верш «Помста».

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік вершаў С. Маршака «Мы ваенныя» ў перакладзе П. Броўкі з рускай мовы.

У пачатку 1942 г. рэдакцыя газеты «За Савецкую Беларусь» па загаду Палітычнага ўпраўлення Чырвонай Арміі прыбыла ў Маскву, у партызанскі штаб. (*Броўка П. Выклікалі нас, маладых арлянят... Зб. тв.— Т. 6, 1978.— С. 349. Аляксееў М. На ваенных дарогах // Успаміны пра Петруся Броўку... С. 73.*)

*Студзень, да 19.*

У Маскве адбылася сустрэча беларускіх празаікаў і паэтаў з пісьменнікамі сталіцы. З чытаннем новых твораў выступілі К. Крапіва, П. Броўка, М. Танк, П. Папчанка, М. Лынькоў, А. Стаховіч, А. Кучар. (*Лит. и искусство, 19 янв.*)

*Люты, 1.*

У газ. «Сав. Беларусь» пад зваротам-заклікам «Партызаны роднай Беларусі! Не выпускайце жывымі ні аднаго немца з пашай зямлі!» — верш «Дахаты».

*Люты, 8.*

У газ. «Лит. и искусство» — інфармацыя: «Вялікім тыражом выходзіць газета «За Савецкую Беларусь» і распаўсюджваецца сярод насельніцтва акупіраванай Беларусі. У газеце прымаюць удзел многія беларускія пісьменнікі: М. Лынькоў, К. Крапіва, П. Глебка, П. Броўка, К. Чорны, М. Танк, П. Папчанка і інш. У газету дасылаюць вершы і артыкулы Янка Купала і Якуб Колас».

*Люты, 9.*

Разам з Я. Коласам, М. Лыньковым, А. Куляшовым і М. Танкам выступіў у Доме Чырвонай Арміі. (*Лісты Я. Коласа да Марыі Дзмітрыеўны Міцкевіч ад 7, 8, 10 лют.*)

*Люты, 23.*

У 24-ю гадавіну Чырвонай Арміі разам з Я. Коласам, М. Лыньковым, К. Крапівой наведаў рэдакцыю польскай газеты, размешчанай у раёне Кунцава. (*Лісты Я. Коласа да Марыі Дзмітрыеўны Міцкевіч ад 7 сак.*)

*Сакавік, 7.*

У газ. «Сав. Беларусь» — верш «Па дарозе Мінск — Масква». Верш падрукаваны па староцы пад зваротам-заклікам: «Да зброі, партызаны! На разгром ворага!»

*Красавік, 17.*

У газ. «Сав. Беларусь» — верш «Будзем сеяць, беларусы!» пад зваротам-заклікам: «Партызаны — слаўныя сыны зямлі беларускай! Зпішчайце жывую сілу і тэхніку фашыстаў, рабіце засады ля дарог, біце па калонах і машынах ворага!»

*Ліпень, 1.*

Прысутнічаў на пахаванні народнага паэта Беларусі Янкі Купалы ў Маскве. (*Броўка П. Вы клікалі нас, маладых арлянят... // Зб. тв. Т. 6, 1978.— С. 343.*)

*Жнівень, 2—3.*

Праездам у Алма-Ату гасціў у Я. Коласа ў Ташкенце. З ліста Я. Коласа да намесніка начальніка Беларускага штаба партызанскага руху І. Крупені ад 4 жн.: прыезд Броўкі «прыпёс радасць і ажыўленне ў наш дом. Шмат аб чым гутарылі з ім. Шмат расказваў ён мне цікавых фактаў з жыцця нашай многапакутнай Беларусі пад чорнаю гітлераўскаю акупацыяй».

Я. Колас пазнаёміў П. Броўку з новымі ўзбекскімі сябрамі, паказаў славутасці Ташкента. Чытаў урыўкі з паэмы «Суд у лесе».

П. Броўка чытаў Я. Коласу «Паэму пра Смалячкова». (*Літ. і мастацтва, 3 лістап., 1972; Ліст да Я. Коласа ад 4 верас.*)

*Лістапад, 4.*

У газ. «Сав. Беларусь» — верш «Якубу Коласу». Верш напісаны да 60-годдзя з дня нараджэння паэта.

*Снежань.*

Прывёз у Маскву сям'ю з Алма-Аты. (*Ліст да Я. Коласа ад 3 лют. 1943 г.*)

## 1943

П. Броўка быў дэмабілізаваны і паступіў у распараджэнне ЦК КПБ. (*Броўка А. Гады шчаслівыя, гады трывожныя... // Успаміны пра Петруся Броўку...— С. 65.*) Пачынае працаваць сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў.

*Студзень, да 13.*

У Цэнтральным доме работнікаў мастацтваў адбыўся літаратурны вечар, арганізаваны ССП БССР. Доклад зра-



біў М. Лынькоў. З чытаннем сваіх твораў выступілі П. Броўка, П. Глебка, А. Куляшоў, М. Танк, П. Панчанка, М. Машара, А. Астрэйка, Ц. Крывыко. (*Сав. Беларусь, 13 студз.*)

*Студзень, да 16.*

Разам з М. Лыньковым, К. Крапівой, П. Глебокам, А. Куляшовым і М. Танкам прымаў удзел у рабоце схода беларускай інтэлігенцыі. (*Сав. Беларусь, 16 студз.*)

*Люты, 20.*

У газ. «Сав. Беларусь» — верш «Байцам-беларусам».

*Сакавік.*

У газ. «Раздавім фашыцкую гадзіну», № 82 — верш «Мая рана». Ва ўсіх пазнейшых публікацыях назва верша «Рана».

*Май, 9.*

Прымаў удзел у рабоце Трэцяга Усеславянскага мітынгу, які адбыўся ў Маскве. Выступілі А. Талстой, А. Фадзееў, Я. Колас, А. Даўжэнка, В. Васілеўская. (*Правда, 10 мая*).

*Чэрвень.*

У літаратурным дадатку № 3 да газ. «Сав. Беларусь» — верш «Не паверу смерці». Верш напісаны ў сувязі з гадавінай з дня смерці Я. Купалы.

*Ліпень, 1.*

У Канцэртнай зале імя Чайкоўскага ў Маскве адбыўся вечар, прысвечаны гадавіне з дня смерці Я. Купалы. Вечар адкрыў А. Фадзееў, з дакладам выступіў М. Лынькоў. П. Броўка, М. Танк, П. Глебка, П. Пестрак, А. Астрэйка чыталі вершы, прысвечаныя памяці паэта. (*Сав. Беларусь, 3 ліп.*)

*Снежань, 22.*

У газ. «Сав. Беларусь» — паэма «Беларусь».

*На працягу года.*

У выдавецтве ЦК КП(б)Б «Савецкая Беларусь» выйшаў зборнік вершаў «Насустрач сонцу».

У Маскве ў выдавецтве «Госиздат» — зборнік вершаў «К родным берегам».

Маці П. Броўкі, Алена Сцяпанаўна, замучана фашыстамі ў канцлагеры Асвенцім.

· *З успамінаў У. Лабанка:* «У час адной з карных экспедыцый Алена Сцяпанаўна разам са сваякамі і аднавяскоўцамі пакіравалася ў лес. Аднак выратавацца не ўдалося. Фашысты схапілі яе і прымушалі, каб яна пры людзях адмовілася ад сына. Толькі пры гэтай умове ёй абяцалі захаваць жыццё. Але не, не стала на калені перад ворагам бястрашная патрыётка.

Пасля доўгіх жахлівых катаванняў Алену Сцяпанаўну адправілі ў канцлагер Асвенцім. І тут у яе таксама паграбавалі адрачыся ад сына. Яна прыняла смерць, але не пакрывіла душой». (*Лабанок У. Многа было памятных сустрэч // Успаміны пра Петруся Броўку... С. 80—81.*)

*Студзень, да 22.*

У Маскоўскім клубе пісьменнікаў адбыўся літаратурны вечар, прысвечаны 25-годдзю БССР. Даклад М. Лынькова. Свае творы чыталі П. Броўка, П. Глебка, К. Крапіва, М. Танк, П. Пестрак, А. Куляшоў, А. Астрэйка. (*Лит. и искусство, 22 янв.*)

*Сакавік, 1.*

Прыязджаў разам з К. Крапівой, М. Лыньковым, П. Глебкам да Я. Коласа ў Клязьму. (*Колас Я. Збор твораў. У 14 т.— Т. 14.— Мн.: Маст. літ. 1978.— С. 268.*)

*Май, 1.*

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за ўдзел у гераічнай абароне Масквы ўзнагароджаны медалём «За оборону Масквы». Уручаны 24 снеж. 1945 г. (*Пасведчанне.*)

*Май, 5.*

Разам з Я. Коласам, М. Лыньковым, К. Крапівой, кампазітарамі В. А. Залатаровым і А. В. Багатыровым, памеснікам старшыні СНК БССР К. В. Кісялёвым, сакратаром Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. Е. Панковым прымае ўдзел у адборы тэкста Дзяржаўнага гімна БССР. (*Колас Я. Зб. тв. Т. 14.— С. 272.*)

*Чэрвень, 1.*

Чытаў Я. Коласу сваю новую паэму «Ясны кут» у сябе дома.

*З дзённікавых запісаў Я. Коласа:* «Пятрусь чытаў мне сваю новую паэму. Паэма вельмі ўдалая. Мне спадабалася ў вялікай ступені. Была гутарка пакопт паэмы. Я зрабіў адну асноўную заўвагу. Не ведаю, як паставіцца да яе Пятрусь, але мне здаецца, што ён у душы згодзен са мной». (*Колас Я. Зб. тв. Т. 14.— С. 277.*)

*Чэрвень, 28.*

Грамадскасць рэспублікі адзначае 2-ю гадавіну з дня смерці Я. Купалы. У гомельскім гарадскім тэатры адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны памяці паэта. Вечар адкрыў К. Крапіва. Доклад М. Лынькова. П. Броўка, П. Глебка, М. Танк, А. Астрэйка і А. Бялевіч прачыталі вершы, прысвечаныя Я. Купалу. (*Сав. Беларусь, 28 чэрв.*)

*Ліпень, 3.*

Мінск вызвалены Чырвонай Арміяй у выніку Беларускай аперацыі 1944 г.

*З успамінаў А. М. Броўкі:* «На другі ці на трэці дзень пасля вызвалення Мінска Пётр Усцінавіч быў ужо там. Усё, вядома, разбурана. Хата наша згарэла. Ніякіх рэчаў у нас няма. Але нягледзячы на гэта Пятру Усцінавічу вельмі хацелася, каб мы ўсёй сям'ёй пераехалі туды». (*Броўка А. Гады шчаслівыя, гады трывожныя... // Успаміны пра Петруся Броўку... С. 66.*)

*Ліпень, 4.*

У газ. «Сав. Беларусь» — верш «Сталіцы Беларусі», напісаны ў сувязі з вызваленнем Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

*Жнівень, 15.*

У газ. «Звязда» — паэма «Ясны кут».

*Лістапад, 5.*

За актыўны ўдзел у арганізацыі партызанскага руху ў Беларусі ўзнагароджаны медалём «Партызану Айчынай вайны» I ступені. (*Літ. і мастацтва, 1945, 10 крас.; Партархіў Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, ф. 3500, воп. 15, д. 415.*)

*Лістапад, 25.*

У газ. «Звязда» — матэрыялы аб пахаванні К. Чорнага. Грамадзянская папяхіда адбылася ў памяшканні Беларускага драматычнага тэатра. Сярод шматлікіх спачуван-



няў тэлеграма ад беларускіх пісьменнікаў: Я. Коласа, П. Броўкі, П. Глебкі, А. Бялевіча, Я. Маўра, А. Астрэйкі, Я. Мазалькова: «Смуткуем разам з нашым народам з прычыны дачаснае смерці лепшага сына Беларусі, дарагога друга, таленавіцейшага пісьменніка Кузьмы Чорнага».

## 1945

Прызначаны галоўным рэдактарам часоп. «Полымя». *Студзень, да 6.*

Прэм'ера оперы «Алеся» ў Беларускам тэатры оперы і балета. Лібрэта П. Броўкі, музыка Я. Цікоцкага. (*Сов. Белоруссия, 6 янв.*)

*Люты, 15.*

Я. Колас у лісце да П. Броўкі просіць яго ўнесці шэраг паправак у тэкст паэмы «Адплата». (*Ліст. да П. У. Броўкі ад 15 лют.*)

*Красавік, да 10.*

Выступіў на агульным сходзе партыйнай арганізацыі СП Беларусі, на якім быў прыняты ў члены ВКП(б) Беларусі Я. Колас. (*Літ. і мастацтва, 10 крас.*)

*Красавік, 29.*

Зрабіў даклад аб творчасці П. Глебкі ў дні Айчынай вайны на адкрытым сходзе партарганізацыі ССПБ. (*Полымя, № 4.*)

*Май, 15—22.*

Разам з Я. Коласам, К. Крапівой, А. Куляшовым, П. Глебкам, М. Клімковічам прымаў удзел у рабоце X пленума праўлення СП СССР. (*Лит. газета, 17, 22, 26 мая; Лит. і мастацтва, 1 чэрв.*)

*Май, 23.*

Выступіў на вечары «Паэты народаў СССР», які адбыўся ў Калошнай зале Дома Саюзаў. (*Лит. газета, 26 мая.*)

*Чэрвень, 1 — ліпень, 15.*

Рэдакцыя «Правды» камандзіруе П. Броўку ў раёны Беларускай ССР. (Камандзір. пасведч. № 1949 ад 30 мая 1945 г.)

*Чэрвень, 6.*

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР П. Броўка ўзнагароджаны медалём «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Уручаны 24 снеж. 1945 г. (*Пасведчанне.*)

*Чэрвень, 20.*

Прысутнічаў на сустрэчы беларускіх пісьменнікаў, прысвечанай падрыхтоўцы да гадавіны вызвалення БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сустрэча адбылася ў рэдакцыі газ. «Советская Белоруссия». (*Сов. Белоруссия, 23 июня.*)

*Чэрвень, 28.*

Выступіў на вечары, прысвечаным 3-й гадавіне з дня смерці Я. Купалы. (*Літ. і мастацтва, 2 ліп.*)

*Кастрычнік, 30.*

Прымаў удзел у закладцы парку ў Мінску ў гонар Перамогі. Гэта падзея паслужыла штуршком для напісання верша «Парк Перамогі». Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1946, 16 чэрв.

*Лістапад — снежань.*

У часоп. «Польмя», № 11—12 — паэма «Паланянка».

*Снежань, 27—30.*

Прымаў удзел у рабоце першага пасляваеннага пашыранага пленума праўлення ССП БССР. На пленуме прысутнічалі беларускія пісьменнікі і паэты, прадстаўнікі пісьменніцкіх арганізацый Масквы, Ленінграда, Літвы, Латвіі, шматлікія госці. П. Броўка абраны ў прэзідыум пленума. (*Польмя, № 11—12; Звязда, 28, 30 снеж.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік «Выбраныя творы».

У Маскве ў выдавецтве «Советский писатель» — зборнік вершаў «Беларусь».

## 1946

*Студзень, 10.*

У памяшканні выкапкома Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных уручаны медаль «За победу над Гер-

манней в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
(*Літ. і мастацтва*, 10 студз.)

*Студзень, 20.*

У «Літ. і мастацтве» — нарыс «Народны паэт». Напісаны да 40-годдзя літаратурнай і грамадскай дзейнасці Я. Коласа.

*Студзень — сакавік.*

Працуе над перакладам паэмы А. Пракоф'ева «Расія».  
(*Ліст да П. С. Кабзарэўскага ад 26 лют.*)

*Красавік, 12—13.*

Прысутнічаў на сходзе інтэлігенцыі Мінска, у якім прынялі ўдзел віднейшыя дзеячы мастацтва, навукі і літаратуры рэспублікі, а таксама прадстаўнікі савецкіх і партыйных арганізацый. (*Полымя*, № 5.)

*Май.*

У часоп. «Полымя», № 5 — у перакладзе П. Броўкі паэма А. Пракоф'ева «Расія».

*Чэрвень, 18.*

Выступіў з дакладам на агульнагарадскім сходзе, прысвечаным 10-й гадавіне з дня смерці М. Горкага. (*Літ. і мастацтва*, 22 чэрв.; *Полымя*, № 7.)

*Жнівень, 14.*

На першым пасляваенным арганізацыйным сходзе паэтычнай секцыі СП БССР абраны членам бюро. (*Полымя*, № 8—9.)

*Жнівень, 28.*

У «Літ. і мастацтве» — паэма «Хлеб».

*Верасень, 9—11.*

Прымаў удзел у рабоце восьмай сесіі Вярхоўнага Савета БССР. Сесія прыняла Закон аб пяцігадовым плане аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі БССР на 1946—1950 гг. (*Восьмая сесія...: Стэнаграфічная справаздача.— Мн., Дзяржвыд БССР.— 1947.*)

*Кастрычнік.*

У часоп. «Бярозка», № 10 — паэма «Марат Казей».

У часоп. «Полымя», № 10 — вершы «Каб мне стаць...», «Народнае дзякуй».



*Лістапад, 2.*

На агульнагарадскім урачыстым вечары, прысвечаным 40-годдзю літаратурнай і грамадскай дзейнасці Я. Коласа, выступіў з чытаннем вершаў у гонар юбіляра. (*Літ. і мастацтва, 6 лістап.; Польша, № 11.*)

*Лістапад, 4.*

Выступіў на сустрэчы пісьменнікаў Мінска з украінскімі пісьменнікамі М. Рыльскім і П. Панчам.

М. Лынькоў, П. Броўка, А. Куляшоў у сваіх выступленнях гаварылі аб неабходнасці ўмацавання творчых сувязей беларускіх пісьменнікаў з украінскімі. (*Польша, № 11.*)

*Лістапад, 15.*

На пасяджэнні праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР заслуханы даклад П. Броўкі аб рабоце часопіса «Польша». (*Польша, № 11.*)

*Лістапад, 24.*

Чытаў вершы, прысвечаныя Я. Коласу на ўрачыстым пасяджэнні вучонага савета БДУ, прысвечаным 40-годдзю літаратурнай і грамадскай дзейнасці народнага паэта. (*Літ. і мастацтва, 30 лістап.; Польша, № 11.*)

*Снежань, 3 — ліпень, 1 (1947).*

Працаваў у рэдакцыі газ. «Правда» пры карпункце ў Мінску. (*Пасведчанне ад 3 снеж. 1946 г.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік «Вершы і паэмы», зборнік вершаў «У роднай хаце».

1947

*Студзень, 16.*

Зрабіў інфармацыю аб удзеле беларускіх пісьменнікаў у падрыхтоўцы да адзначэння 800-годдзя Масквы на пасяджэнні праўлення СП БССР. Створана камісія па збору літаратурна-мастацкіх твораў беларускай паэзіі і прозы аб Маскве для юбілейнага зборніка. Старшыня камісіі — П. Броўка. (*Польша, № 1.*)

*Люты, 9.*

Абіраецца дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР па Глыбоцка-Паўночнай выбарчай акрузе № 351 Полацкай вобласці. (*Сов. Белоруссия, 13 февр., Польша, № 2.*)

*Сакавік, 12—14.*

Прымаў удзел у рабоце першай сесіі Вярхоўнага Савета БССР. (*Сав. селянін, 13 сак.*)

*Май.*

У часоп. «Польша», № 5 — вершы «Каваль», «Апошняя зямлянка», «Шпак», «Маці», «Сымопка», «Архітэктар», «Скарб», «Чараўнік», «Вярба над вадою», «Запаветнае».

*Май — чэрвень, 28.*

Адпачываў у Сочы ў санаторыі «Беларусь». (*Ліст да Я. Коласа ад 5 чэрв.*)

*Чэрвень, да 7.*

За паэмы «Хлеб», «Думы пра Маскву», вершы «Брат і сястра», «Народнае дзякуй», «Каб мне стаць...», «Спатканне» прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР II ступені. (*Звязда, 7 чэрв.*)

*Ліпень, 9—11.*

Прымаў удзел у рабоце другой сесіі Вярхоўнага Савета БССР. (*Літ. і мастацтва, 12 ліп.*)

*Ліпень, 22.*

Выступіў з дакладам на рэспубліканскім сходзе СП БССР, прысвечаным абмеркаванню пастаноў ЦК КП(б)Б аб рабоце Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР, часоп. «Польша», «Беларусь» і рэдакцыі газ. «Літ. і мастацтва». (*Літ. і мастацтва, 26 ліп.; Польша, № 8.*)

Даклад надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 26 ліп.

*Жнівень, 18—23.*

У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, М. Танк, П. Панчанка, П. Пестрак, М. Лужанін, М. Клімковіч, П. Кавалёў) па запрашэнню ленінградскага аддзялення СП СССР знаходзіўся ў Ленінградзе.

Беларускія пісьменнікі прынялі ўдзел у вечарах беларускай паэзіі, выступілі па радыё, паведалі Кіраўскі за-

вод, Эрмітаж, Рускі музей, Музей абароны Ленінграда, шалаш Леніна ў Разліве, магілу І. Я. Рэціна, Петрапаўлаўскую крэпасць, магілу Героя Савецкага Саюза Ф. Смалячкова. (*Літ. і мастацтва, 16, 23, 30 жн.; Польша, № 9.*)

19 жн. Я. Колас, П. Броўка, М. Танк, П. Пестрак, П. Папчанка і інш. выступілі з чытаннем сваіх новых твораў. (*Літ. і мастацтва, 23 жн.*)

Беларускія пісьменнікі пабывалі на дачы А. Пракофьева на Карэльскім перашыўку. (*Броўка П. Наш добры сябра... // Зб. тв. Т. 6.— С. 396—397.*)

Пад уражаннем гэтай паездкі напісаў верш «Бранявік».

*Верасень, 8.*

Выступіў з чытаннем вершаў аб Маскве на вечары, прысвечаным 800-годдзю Масквы на Мінскім трактарным заводзе. (*Літ. і мастацтва, 13 верас.*)

*Кастрычнік, 22.*

У газ. «Звязда» — паэма «Родны дом». Ва ўсіх наступных публікацыях паэма мае назву «Бацькаў дом». Прысвечана 30-годдзю Кастрычніка.

*Кастрычнік, 27 — лістапад, 4.*

У складзе дэлегацыі (П. Тычына, І. Эрэнбург, А. Твардоўскі) знаходзіўся ў Польшчы. (*Звязда, 28 кастр.*)

1 ліст. наведару былы канцлагер Асвенцім, дзе была закатавана маці паэта. (*Броўка П. Дарагое імя... // Зб. тв.— Т. 6, 1978.— С. 387.*)

*Лістапад, 23.*

У «Звяздзе» — верш «Кандрату Крапіве». Напісаны да 25-годдзя творчай дзейнасці К. Крапівы.

*Снежань, 11.*

Вылучаны кандыдатам у дэпутаты мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных на агульнагарадскім сходзе пісьменнікаў Мінска. (*Літ. і мастацтва, 13 снеж.; Польша, 1948, № 1.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік «Выбраныя творы».

У выдавецтве «Детгиз» — паэма «Думы о Москве» (пераклад з беларус. В. Дзяржавіна), у выдавецтве «Правда» — зборнік «Стихи» (пераклад з беларускай мовы Д. Осіпа).



*Студзень, 12.*

На чарговым пасяджэнні праўлення СП БССР абраны галоўным сакратаром Саюза савецкіх пісьменнікаў Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 17 студз.; Польша, № 2.*)

*Студзень, 21.*

У газ. «Звязда» — вершы «Дом у Парошніне», «Ля Маўзалея», напісаныя да 24-й гадавіны з дня смерці У. І. Леніна.

*Люты, 4.*

Выступіў на рэспубліканскай нарадзе дзіцячых пісьменнікаў, скліканай ЦК ЛКСМБ і ССП БССР. (*Літ і мастацтва, 7 лют.*)

*Люты, 24—26.*

Уступным словам адкрыў рэспубліканскі сход пісьменнікаў, прысвечаны вынікам мінулага літаратурнага года. (*Звязда, 25 лют.; 2 сак.*)

Уступнае слова ў скарачэнні пад назвай «Створым новыя, выдатныя творы» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 28 лют.

Сход зацвердзіў рашэнне праўлення Саюза пісьменнікаў БССР аб утварэнні сакратарыята СПБ. Галоўны сакратар — П. Броўка. (*Літ. і мастацтва, 6 сак.*)

*Сакавік, 15.*

Прымаў удзел у рабоце трэцяй сесіі Вярхоўнага Савета БССР. (*Літ. і мастацтва, 20 сак.*)

*Сакавік, 28.*

У газ. «Сов. Белоруссия» — артыкул «Максим Горький и белорусская культура». Да 80-годдзя з дня нараджэння А. М. Горкага.

*Красавік, да 17 (або да 12).*

Выступіў з чытаннем твораў перад маладымі настаўнікамі Мінска. Выступілі таксама: Я. Колас, М. Лынькоў, К. Крапіва, М. Танк, П. Глебка, П. Папчанка, Э. Агняцвет. (*Літ. і мастацтва, 17 крас.*)

*Май.*

Адпачываў у Кіславодску. (*Ліст да Я. Коласа ад 7 мая.*)

*Чэрвень.*

У часоп. «Беларусь», № 6 — паэма «Родныя берагі».

*Чэрвень, 20.*

Прысутнічаў на ўрачыстым адкрыцці філіяла Дзяржаўнага музея Я. Купалы ў вёсцы Вязыпка. Выступіў на мітынгу. (*Літ і мастацтва, 26 чэрв.; Польша, № 7.*)

*Чэрвень, 30 — ліпень, 1.*

Выступіў на рэспубліканскай нарадзе па пытаннях выдання кніг і часопісаў, скліканай Упраўленнем прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б. У рабоце нарады ўдзельнічалі пісьменнікі, вучоныя, работнікі выдавецтваў і друкараў, мастакі, прадстаўнікі арганізацый, якія займаюцца распаўсюджваннем кніг.

*Ліпень, пасля 15.*

Выступіў у спрэчках на сходзе партыйнай арганізацыі, прысвечаным вынікам рэспубліканскай нарады ў ЦК КП(б)Б па пытаннях кніг і часопісаў. П. Броўка заклікаў пісьменнікаў стаяць бліжэй да жыцця, больш глыбока вывучаць нашу рэчаіснасць. Разам з тым ён гаварыў аб адсутнасці работы выдавецтва з аўтарамі. (*Польша, № 8.*)

*Верасень, да 26.*

Абіраецца ў склад Урадавай камісіі па падрыхтоўцы да святкавання 30-годдзя з дня ўтварэння БССР. (*Сов. Беларусія, 26 сент.*)

*Кастрычнік, 16—20.*

Прымаў удзел у рабоце рэспубліканскай нарады маладых пісьменнікаў. (*Літ і мастацтва, 23 кастр.*)

*Кастрычнік, 20.*

Выступіў на пашыраным пасяджэнні праўлення СП БССР (20—21 кастр.) з дакладам «Беларуская савецкая літаратура на сучасным этапе і яе задачы да 30-й гадавіны БССР». (*Літ. і мастацтва, 23 кастр.*)

Даклад надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 30 кастр.

*Снежань, 7—10.*

Прымаў удзел у рабоце Другога з'езда савецкіх пісьменнікаў Украіны.

7 снеж. выступіў з прывітальнай прамовай і ў спрэчках па дакладу А. Карпейчука. (*Лит. газета, 8 дек.*)

## *Снежань, 19.*

Выступіў з чытаннем сваіх твораў на літаратурным вечары, прысвечаным 30-годдзю БССР. (*Літ. і мастацтва, 25 снеж.*)

## *Снежань.*

У часоп. «Полымя», № 12 — артыкул «Беларуская савецкая літаратура ў 1948 годзе»; апублікавана і паведамленне: «Урад Беларускай ССР стварыў рэспубліканскі юбілейны камітэт па падрыхтоўцы і правядзенню 150-годдзя з дня нараджэння А. С. Пушкіна. Старшыня камітэту — Я. Колас, намеснік — П. Броўка».

## *На працягу года.*

У Маскве ў выдавецтве «Сов. писатель» выйшаў зборнік «Стихи и поэмы».

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік «Выбраныя вершы і паэмы»; зборнік Т. Шаўчэнкі «Выбраныя вершы і паэмы» на беларускай мове. Сярод перакладчыкаў — П. Броўка; зборнік твораў «Беларуская савецкая проза і драматургія» пад рэдакцыяй Я. Коласа, П. Броўкі, К. Крапівы і інш.; пад рэдакцыяй П. Броўкі, К. Крапівы, А. Куляшова, М. Лынькова аднатомнік Я. Коласа «Вершы і паэмы»; пад рэдакцыяй Я. Коласа, П. Броўкі, К. Крапівы, А. Куляшова, М. Лынькова зборнік твораў Я. Купалы «Вершы і паэмы».

У Ленінградзе ў выдавецтве «Ленпздат» пад рэдакцыяй М. Браўна, П. Броўкі, П. Глебкі, Я. Коласа, А. Пракофьева выдадзена «Антологія беларускай поэзіі».

## 1949

## *Студзень, 1.*

У сувязі з 30-годдзем рэспублікі і дасягнутымі поспехамі ў развіцці і аднаўленні прамысловасці, сельскай гаспадаркі, навукі, культуры і мастацтва вялікая група работнікаў БССР узнагароджана ордэнамі. Сярод узнагароджаных ордэнам Леніна — П. Броўка. (*Правда, 1 янв.; Звязда, 1 студз.*)

Прымаў удзел у рабоце чацвёртай Юбілейнай сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, прысвечанай 30-годдзю рэспублікі. (*Літ. і мастацтва, 4 студз.*)



*Студзень, 2.*

Разам з групай пісьменнікаў, якія ўдзельнічалі ў Юбілейнай сесіі Вярхоўнага Савета БССР, гасціў у Я. Коласа. (*Ліст Я. Коласа да С. Гарадзеўскага ад 13 студз.*)

*Студзень, 25 — люты, 3.*

Прымаў удзел у Дэкадзе беларускай савецкай літаратуры ў Маскве.

25 студз. выступіў з прамовай ад СП БССР на ўрачыстым адкрыцці Дэкады ў Цэнтральным Доме літаратара.

У час дэкады выступіў таксама з чытаннем сваіх вершаў на сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з слухачамі і выкладчыкамі Ваенна-палітычнай акадэміі імя Лепіна, на вечары ў клубе студэнцкага гарадка.

На пасяджэнні секцыі паэзіі ССП СССР абмеркавана паэма П. Броўкі «Родныя берагі».

2 лют. выступіў з кароткай прамовай на магіле Я. Купалы. (*Літ. і мастацтва, 27 студз., 5 лют.; Звязда, 26 студз., 4 лют.*)

*Люты, 4.*

Адбылося пашыранае пасяджэнне сакратарыята Саюза савецкіх пісьменнікаў СССР сумесна з беларускімі пісьменнікамі, прысвечанае вынікам дэкады беларускай літаратуры ў Маскве.

П. Броўка ад імя беларускіх паэтаў, празаікаў і драматургаў выказаў сардэчную падзяку рускім пісьменнікам і кіраўнікам Саюза савецкіх пісьменнікаў СССР за вялізарную ўвагу, аказаную ім у дні дэкады.

Група беларускіх пісьменнікаў наведала рэдакцыю газеты «Правда», дзе адбылася сустрэча з рэдкалегіяй. З чытаннем сваіх вершаў выступілі П. Броўка, П. Глебка, К. Крапіва і інш. (*Звязда, 5 лют.*)

*Люты, 15—18.*

ХІХ з'езд КП(б)Б.

15 лют. на вячэрнім пасяджэнні П. Броўка прымаў удзел у абмеркаванні справаздачных дакладаў ЦК КП(б)Б і Цэнтральнай Рэвізійнай Камісіі КП(б)Б.

Скарочаная прамова пад назвай «Адлюстравачь баявыя і працоўныя подзвігі савецкага народа» надрукавана ў газ. «Звязда», 22 лют.; «Літаратура і мастацтва», 26 лют.

18 лют. абрапы кандыдатам у члены ЦК КП(б)Б. (*Літ. і мастацтва, 19 лют.; Звязда, 19 лют.*)

*Сакавік, да 12.*

Выступіў з дакладам па адкрытым партыйным сходзе СП БССР, прысвечаным вынікам XIX з'езда КП(б) Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 12 сак.*)

*Сакавік, 19.*

У «Літ. і мастацтве» апублікавана Заява беларускіх пісьменнікаў «За трывалы дэмакратычны мір паміж народамі, супраць падпальшчыкаў вайны!» у падтрымку прапановы Міжнароднага камітэта сувязі дзеячаў культуры ў абарону міру і Міжнароднай федэрацыі жанчын аб скліканні Сусветнага кангрэсу прыхільнікаў міру. Сярод падпісаўшых заяву — П. Броўка.

*Чэрвень, 4.*

У «Літ. і мастацтве» — верш «У вянок паэту». Напісаны да 150-й гадавіны з дня нараджэння А. С. Пушкіна.

*Чэрвень, 20—23.*

Прымаў удзел у рабоце Другога з'езда пісьменнікаў Беларусі. З'езд адкрыў уступнай прамовай Я. Колас. Са справаздачным дакладам «Стаповішча і задачы беларускай савецкай літаратуры» выступіў П. Броўка. На з'ездзе выступілі: М. Тапк, К. Крапіва, К. Сіманаў, Ральф Парве, А. Малышка і інш. (*Літ. і мастацтва, 23, 24 чэрв.; 2, 9, 16 ліп.*)

Даклад П. Броўкі надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 24 чэрв.

*Чэрвень, 23.*

Выступіў з уступным словам на ўрачыстым пасяджэнні ўдзельнікаў Другога з'езда СП БССР сумесна з Акадэміяй навук БССР, прысвечаным 7-й гадавіне з дня смерці Я. Купалы. Даклад П. Панчанкі.

Прысутнічаў на ўрачыстым адкрыцці помніка Я. Купалу ў Цэнтральным скверы Мінска. З прамовамі выступілі Я. Колас, А. Твардоўскі, А. Грашы, А. Малышка і інш. (*Літ. і мастацтва, 2 ліп.*)

*Чэрвень 24.*

Адбыўся арганізацыйны пленум праўлення ССП БССР, які абраў прэзідыум праўлення. Старшынёй праўлення абраны П. Броўка, сакратаром — П. Кавалёў. (*Літ. і мастацтва, 2 ліп.; Польшча, № 7.*)

*Жнівень, 28.*

У складзе дэлегацыі савецкіх пісьменнікаў (праф. І. Анісімаў, М. Бажац, С. Чыкавані, С. Шчыпачоў) выехаў у Веймар на святкаванне 200-годдзя з дня параджэння вялікага І. В. Гётэ. (*Звязда, 28 жн.*)

*Жнівень, 27.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што Савет Міністраў БССР стварыў камісію па правядзенню двухсотгадовага юбілею з дня нараджэння А. М. Радзішчава. П. Броўка ўвайшоў у склад гэтай камісіі.

*Кастрычнік, 10—11.*

Адбыўся пленум Саюза пісьменнікаў Беларусі. Пленум абмеркаваў два пытанні: аб стане і задачах літаратурнай крытыкі ў Беларусі і аб удзеле пісьменнікаў у развіцці беларускай кінематаграфіі.

П. Броўка выступіў у спрэчках па гэтых пытаннях. (*Полымя, № 11.*)

Выступленне надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 15 кастр.

*Лістапад.*

Адпачываў у Кіславодску. (*Ліст да Я. Коласа ад 3 лістап.*)

У часоп. «Полымя», № 11 — паэма «Добры друг».

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік твораў «Беларуская савецкая паэзія» пад рэдакцыяй Я. Коласа, П. Броўкі, К. Крапівы і інш.

Пад рэдакцыяй Я. Коласа, П. Броўкі, П. Глебкі, А. Куляшова, Я. Шарахоўскага — зборнік А. С. Пушкіна «Выбраныя творы».

У Маскве ў «Гослитиздате» — зборнік вершаў і паэм «Избранное».

1950

*Люты, 20.*

Выступіў на агульнагарадскім мітынгу працоўных Мінска, прысвечаным выбарам у Вярхоўны Савет СССР. (*Савецкі селянін, 21 лют.; Літ і мастацтва, 25 лют.*)



*Сакавік, 4.*

У «Літ. і мастацтве» — парыс «Народны паэт» пра Я. Коласа, пад рубрыкай «Кандыдаты ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР».

*Красавік, 10—11.*

Выступіў з дакладам аб становішчы літаратурнай крытыкі і дзіцячай літаратуры на III пленуме праўлення ССП БССР, прысвечаным вынікам XIII пленума ССП СССР. (*Літ. і мастацтва, 15 крас.*)

Даклад пад назвай «Аб літаратурнай крытыцы ў Беларусі», надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 15 крас.

*Ліпень.*

Адпачываў у Дубултах. (*Ліст. да П. Кавалёва ад 1 ліп.*)

*Ліпень, 14.*

У газ. «Звязда» — верш «Прысяга байца за мір». Верш з'явіўся водгукам паэта на «Адозву Пастаяннага камітэта Сусветнага кангрэсу прыхільнікаў міру аб забароне атамнай зброі».

*Жнівень, 8—11.*

Уступным словам адкрыў 3-ю рэспубліканскую нараду маладых пісьменнікаў. (*Літ. і мастацтва, 12 жн.*)

Працавалі секцыі прозы, паэзіі, крытыкі і драматургіі. Секцыяй паэзіі кіраваў П. Броўка. (*Полымя, № 9.*)

*Жнівень, 16.*

Прымаў удзел у пасяджэнні прэзідыума і партбюро Саюза пісьменнікаў БССР. Пытанні: выдавецкі плап, план работы партгруп. (*Кавалёў П. З увагай да людзей // Успаміны пра Петруся Броўку... — С. 133.*)

*Верасень, 24.*

У акруговым Доме афіцэраў адбыўся літаратурны вечар на тэму «Беларускія пісьменнікі ў барацьбе за мір». Уступнае слова Я. Коласа. Вершы чыталі П. Броўка, П. Глебка, П. Папчэпка, А. Вялюгін, К. Кірэенка і інш. (*Звязда, 26 верас.*)

*Кастрычнік.*

У «Полымі», № 10 — паэма «Чырвоў-гарадок».

*Кастрычнік, 16—18.*

Удзельнічаў у рабоце II Усесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў міру, якая адбылася ў Маскве.

*17 кастр. выступіў з прамовай ад ССП БССР. (Звязда, 20 кастр.; Літ. і мастацтва, 21 кастр.)*

Прамова надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 21 кастр.

*Лістапад, 25.*

Адкрыў урачысты вечар, прысвечаны 25-годдзю літаратурнай дзейнасці П. Глебкі. *(Звязда, 28 лістап.)*

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік вершаў і паэм «Сонечнымі днямі»; зборнік вершаў на рускай мове «Дорога жизни». Пераклад з беларус. Д. Осіна.

## 1951

*З успамінаў А. М. Броўкі: «У 1951 годзе мы пераехалі на вуліцу Карла Маркса, 30, там пражылі мы трыццаць гадоў, а цяпер там арганізуецца музей Петруся Броўкі»... (Броўка А. Гады шчаслівыя, гады трывожныя... // Успаміны пра Петруся Броўку... С. 66.)*

Літаратурны музей П. Броўкі адкрыўся 4 студз. 1984 г.

Філіял гэтага музея ў вёсцы Пуцілкавічы — 15 чэрв. 1985 г.

*Студзень, 27.*

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Выдатны майстар савецкай паэзіі». Да 60-годдзя з дня нараджэння ўкраінскага паэта П. Тычыны.

*Люты, 1.*

У «Літ. і мастацтве» — у перакладзе П. Броўкі вершы П. Тычыны.

*Люты, 25.*

Абіраецца дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР па Глыбоцка-Паўднёвай выбарчай акрузе № 372 Полацкай вобласці. *(Сов. Белоруссия, 28 февр.)*

*Сакавік, 4.*

Уступным словам адкрыў урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 100-годдзю з дня смерці М. В. Гоголя. (*Польмя, № 3.*)

*Сакавік, 17.*

За зборнік вершаў «Дорога жыцці» (аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы Д. Осіпа) П. Броўку прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР, прысвоена званне лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР. (*Літ. і мастацтва, 17 сак.*)

*Сакавік, 29.*

Прысутнічаў на сустрэчы з настаўнікамі Мінскай вобласці. (*Літ. і мастацтва, 31 сак.*)

*Красавік, 10—12.*

Выступіў з прамовай аб чарговых задачах пісьменніцкай арганізацыі Беларусі на IV пленуме праўлення ССПБ, прысвечаным пытанням мовы і задачам беларускай літаратуры. (*Літ. і мастацтва, 14 крас.*)

Прамова пад назвай «Нашы вынікі і задачы» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 21 крас.

*Май, 10 — чэрвень, 10.*

У складзе дэлегацыі савецкіх пісьменнікаў па запрашэнню Саюза пісьменнікаў Чэхаславакіі і міністэрства інфармацыі і культуры наведаў Чэхаславакію. Пад уражаннем паездкі напісаў вершы «Там, дзе хадзіў калісьці Ленін...» «Гара Славы», «Сустрэча з земляком», «Яра!... Яра!...».

Усе названыя вершы ўпершыню надрукаваны ў часоп. «Беларусь», 1952, № 1.

Акрамя вершаў пад уражаннем паездкі напісаў нарыс «Месяц у Чэхаславакіі». (*Літ. і мастацтва, 29 чэрв.; 7, 14, 21, 28 ліп.; 4, 11, 18, 25 жн.*)

*Чэрвень, 18.*

Выступіў з чытаннем вершаў, прысвечаных М. Горкаму, на агульнагарадскім літаратурным вечары, прысвечаным 15-й гадавіне з дня смерці пісьменніка. (*Літ. і мастацтва 23 чэрв.; Польмя, № 3.*)

*Ліпень.*

Уступным словам адкрыў агульнагарадскі вечар, прысвечаны 9-й гадавіне з дня смерці Я. Купалы. (*Польмя, № 7.*)



*Верасень, 5—6.*

Выступіў з дакладам «Савецкі народ у барацьбе за захаванне і ўмацаванне міру» на рэспубліканскай канферэнцыі прыхільнікаў міру.

Абіраецца членам Беларускага рэспубліканскага камітэта абароны міру і дэлегатам на III Усесаюзную канферэнцыю прыхільнікаў міру. (*Звязда, 7, 8 верас.*)

Даклад надрукаваны ў газ. «Звязда», 7 верас.

*Кастрычнік, 27 — лістапад (сярэдзіна).*

Адпачываў у Кіславодску ў санаторыі «Мінтяжстрой». (*Ліст да Я. Коласа ад 23 кастр.*)

*Лістапад, 23.*

Грамадскасць рэспублікі адзначыла 25-годдзе творчай дзейнасці П. Броўкі. У памяшканні Дзяржаўнага рускага драматычнага тэатра БССР адбыўся літаратурны вечар, прысвечаны юбіляру. Вечар адкрыў М. Лынькоў. З дакладам аб жыцці і творчасці паэта выступіў П. Глебка. На імя юбіляра паступілі віншавальныя тэлеграмы ад саюзаў пісьменнікаў братніх рэспублік, ад грамадскіх устаноў і прыватных асоб. У заключэнні выступіў Пётр Усцінавіч. (*Літ. і мастацтва, 24 лістап.; Калгасн. праўда, 24 лістап.*)

*Лістапад, 27—29.*

Прымаў удзел у рабоце III Усесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў міру.

Напярэдадні канферэнцыі, 25 лістап. у газ. «Звязда» — верш «Мір нам патрэбен!» Ва ўсіх наступных публікацыях пазва верша — «Не трэба вайны!».

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік вершаў і паэм «Выбраныя творы».

У выдавецтве «Гослитиздат» пад рэдакцыяй П. Броўкі, М. Ісакоўскага, Я. Мазалькова выйшлі 1-шы і 2-гі тт. Зб. твораў Я. Коласа ў 4-х тамах на рускай мове.

1952

*Студзень, 21.*

Камітэт радыёінфармацыі правёў тэматычную перадачу «Лепіц жыве паміж нас». Перад мікрафонам выступілі: Я. Колас, А. Куляшоў, М. Танк, П. Броўка, П. Папчанка і інш. (*Літ. і мастацтва, 26 студз.*)

*Сакавік, 18—19.*

Выступіў з дакладам на V пленуме ССП БССР, прысвечаным абмеркаванню вынікаў 1951 літаратурнага года. (*Літ. і мастацтва, 22 сак.*)

Скарочаны даклад пад назвай «За новы творчы ўздым беларускай савецкай літаратуры» надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 22 сак.

*Чэрвень, 18.*

Выступіў з чытаннем вершаў на агульнагарадскім вечары, прысвечаным 15 гадавіне з дня смерці М. Горкага. (*Полымя, № 7.*)

*Чэрвень, 20—21.*

Уступнай прамовай адкрыў рэспубліканскую нараду па пытаннях дзіцячай літаратуры. (*Літ. і мастацтва, 28 чэрв.*)

*Ліпень.*

Адкрыў урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 35-годдзю з дня смерці М. Багдановіча. (*Полымя, № 7.*)

*Жнівень, 16.*

У газ. «Звязда» паведамленне аб тым, што Дзяржаўнае выдавецтва БССР выпусціла ў свет зборнік твораў Т. Шаўчэнкі «Кабзар».

У ім змешчаны пераклады Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, П. Броўкі, К. Крапівы, А. Куляшова, П. Глебкі, М. Клімковіча.

*Жнівень.*

У часоп. «Полымя», № 8 — у перакладзе П. Броўкі апублікаваны вершы А. Твардоўскага «Крэмель зімняй ноччу», «Памяці Леніна», «Мужычок гарбаты».

*Верасень, 20—23.*

Прымаў удзел у рабоце XX з'езда Камуністычнай партыі Беларусі.

23 верас. абіраецца членам ЦК КП(б)Б. (*Звязда, 21—24 верас.*)

*Кастрычнік, 5—14.*

Прымаў удзел у рабоце XIX з'езда ВКП(б). (*Звязда, 6—16 кастр.*)

Водгукам на гэтую падзею з'явіўся верш «Калі пагляджу я на карту».

*Лістапад, 17—20.*

Удзельнічаў у нарадзе па беларускай дзіцячай літаратуры, скліканай па рашэнню сакратарыята Саюза савецкіх пісьменнікаў СССР. Запрошаны былі пісьменнікі Масквы і Ленінграда, Украіны і Латвіі.

У сваім выступленні П. Броўка гаварыў аб перакладзе паэмы А. Бялевіча «Ідзі, мой сын» і зазначыў, што А. Пракоф'еў зрабіў вельмі пяўдалы пераклад гэтага твора на рускую мову. (*Польмя, № 12.*)

*Снежань, 2—4.*

Прымаў удзел у рабоце IV Усесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў міру. (*Звязда, 4, 5, 7 снеж.*)

*Снежань, да 13.*

Выступіў на сходзе творчых работнікаў, прысвечаным абмеркаванню вынікаў XIX з'езда ВКП(б). (*Літ. і мастацтва, 13 снеж.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік «Выбраныя творы», зборнік Т. Шаўчэнкі «Кабзар» на беларускай мове. Сярод перакладчыкаў — П. Броўка. Асобным выданнем — нарыс «Месяц у Чэхаславакіі».

У Бухарэсце ў выдавецтве «Carte Rusă» («Русская книга») выйшаў зборнік «Вершы».

У Маскве ў выдавецтве «Правда» — зборнік вершаў «Дорога жизни».

У выдавецтве «Гослитиздат» пад рэдакцыяй П. Броўкі, М. Ісакоўскага, Я. Мазалькова выйшлі 3-ці і 4-ты тт. Зб. твораў Я. Коласа ў 4-х тамах на рускай мове.

## 1953

*Студзень, 6—8.*

На сесіі АН БССР абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук БССР. (*Літ. і мастацтва, 10 студз.*)

*Люты, 7.*

Адкрыў літаратурны вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння А. Гурло. (*Літ. і мастацтва, 14 лют.*)

*Красавік, да 25.*

Выступіў на абмеркаванні рамана П. Пестрака «Сустрачэнне на барыкадах» на пасяджэнні секцыі прозы СП



БССР. Зрабіў заўвагі аўтару, накіраваныя на паляпшэнне рамана. (*Літ. і мастацтва, 25 крас.*)

*Красавік.*

Едзіў на міжкалгасную гідраэлектрастанцыю «Дружба народаў», якая пабудавана ў верхнім цячэнні ракі Дрысвяты. (*Літ. і мастацтва, 25 крас.*)

*Май.*

Вярнуўся з паездкі на міжкалгасную гідраэлектрастанцыю «Дружба народаў». (*Польмя, № 5.*)

*Ліпень.*

Адпачываў у Кактэбелі. (*Ліст да Я. Коласа ад 10 чэрв.*)

*Верасень, да 12.*

Выступіў з уступнай прамовай на літаратурным вечары, прысвечаным барацьбе за мір, які адбыўся ў клубе калгаса «Рассвет». (*Літ. і мастацтва, 12 верас.*)

*Верасень.*

У чэшскім часоп. «Прага — Масква», № 9 — вершы «Здрада», «Крыніца», «Мяцеліца», «Рана», «Веснавое», «Прачнуўшыся рана», «Каб мне стаць...», «Маладзіком», «Мая айчына». Пераклад О. Свобадавай.

*Кастрычнік, 21—24.*

Прымаў удзел у рабоце XIV пленума праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў.

Абраны ў прэзідыум Праўлення СП СССР. (*Польмя, № 11.*)

*Снежань, 28—29.*

Адбыўся шосты пленум Саюза савецкіх пісьменнікаў Беларусі, прысвечаны становішчу і задачам беларускай драматургіі. П. Броўка адкрыў пленум уступнай прамовай. У прамове зазначыў, што пытанне, разглядаемае на пленуме, мае на сучасным этапе надзвычайнае значэнне для творчага жыцця пісьменніцкай арганізацыі. (*Польмя, № 1, 1954.*)

*Па працягу года.*

У Вучпедвыдаце выйшла другім выданнем паэма «Качырына».

*Студзень.*

У часоп. «Полымя», № 1 — паэма «Лясы наддзвінскія».

*Студзень, 17.*

У газ. «Сов. Белоруссия» — артыкул «Всегда вместе». Да 300-годдзя ўз'яднання Украіны з Расіяй.

*Люты, 10—13.*

Прымаў удзел у рабоце XXI з'езда Камуністычнай партыі Беларусі. 12 лют. выступіў з прамовай. Прамова надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 13 лют., «Звязда», 17 лют.

Абіраецца членам ЦК КПБ (*Звязда, 11, 14 лют.*)

*Чэрвень, 2—4.*

Прымаў удзел у рабоце чацвёртай сесіі Вярхоўнага Савета БССР трэцяга склікання. (*Чацвёртая сесія...: Стэнаграфічная справаздача.— Мн., 1954.*)

*Ліпень, 13—14.*

Прысутнічаў на пленуме Чэхаўскага камітэта і ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 50-годдзю з дня смерці пісьменніка. (*Ліст да П. Кавалёва ад 2 ліп.*)

*Ліпень, 20.*

Выступіў з прамовай на сходзе пісьменніцкага актыву Мінска, прысвечанага падрыхтоўцы да III Беларускага і II Усесаюзнага з'ездаў пісьменнікаў. П. Броўка праінфармаваў прысутных аб падрыхтоўцы беларускай пісьменніцкай арганізацыі да свайго з'езда. (*Літ. і мастацтва, 24 ліп.*)

*Верасень, 15.*

Выступіў з дакладам «Беларуская літаратура ад Другога да Трэцяга з'езда пісьменнікаў» на Трэцім з'ездзе пісьменнікаў Савецкай Беларусі (15—18 верас.).

Даклад надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 17 верас.

Абіраецца членам праўлення ССП і дэлегатам на II Усесаюзны з'езд пісьменнікаў. (*Літ. і мастацтва, 17 верас.*)

*Лістапад, 17.*

У газ. «Сов. Литва» — артыкул «Навски с жизнью». Пра літоўскую паэтэсу Саламею Нерыс.

*Снежань, 18.*

Выступіў з прамовай на II Усесаюзным з'ездзе савецкіх пісьменнікаў. З'езд праходзіў 15—26 снеж.

Прамова надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 25 снеж.; «Літаратурная газета», 22 дек.

*Снежань, 28.*

На першым пленуме праўлення СП СССР абраны ў прэзідыум праўлення Саюза пісьменнікаў. (*Правда, 29 дек.*)

*Снежань.*

У часоп. «Полымя», № 12 — паэма «Сябры».

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік вершаў і паэм «Цвёрдымі крокамі».

## 1955

*Люты, да 5.*

Выступіў з дакладам на агульным сходзе пісьменнікаў Мінска, прысвечаным вынікам II Усесаюзнага з'езда савецкіх пісьменнікаў. (*Літ. і мастацтва, 5 лют.*)

*Люты, 11—21.*

Прымаў удзел у Дэкадзе беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве. 11 лют. урачыстае адкрыццё Дэкады ў Вялікім тэатры Саюза ССР. На вечары калектыў Беларускага дзяржаўнага ордэна Леніна тэатра оперы і балета паказаў оперу Я. Цікоцкага «Дзяўчына з Палесся». Лібрэта П. Броўкі і Я. Рамановіча. 12 лют. П. Броўка сказаў уступнае слова на першым літаратурным вечары дэкады. (*Звязда, 12—22 лют.; Літ. і мастацтва, 19 лют.*)

*Люты, паміж 22—25.*

Сустрэўся з выбаршчыкамі калгасаў Ашмянскага раёна. (*Літ. і мастацтва, 26 лют.*)

*Люты, 25.*

За выдатныя заслугі ў развіцці беларускай літаратуры і ў сувязі з Дэкадай беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве ўказам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР узнагароджаны ордэнам Леніна. (*Звязда, 26 лют.; Правда, 26 февр.; Сов. Белоруссия, 26 февр.*)



*Люты, 27.*

Абіраецца дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР па Ашмянскай выбарчай акрузе № 376 Маладзечанскай вобласці. (*Сов. Белоруссия, 3 марта.*)

*Сакавік, 28—30.*

Прымаў удзел у рабоце першай сесіі Вярхоўнага Савета БССР чацвёртага склікання. (*Літ. і мастацтва, 2 крас.*)

*Красавік, 18.*

Уступным словам адкрыў вечар, прысвечаны 25-годдзю з дня смерці У. Маякоўскага. (*Звязда, 19 крас.*)

*Май.*

Адпачываў у Кіславодску. (*Ліст да Я. Коласа ад 16 мая.*)

*Чэрвень 8, 17.*

Я. Колас напісаў вершы, прысвечаныя П. Броўку. 8 чэрв.— «Петрусю Броўку: (Да пяцідзсяцігоддзя)», («Азірнёмся, Пятруська, назад»). (*Літ. і мастацтва.— 2 ліп.*). 17 чэрв.— «Дамок наводшыбе; прысвячаецца П. Броўку». (*Зб. тв.— 1962.— Т. 2.*)

*Чэрвень, 11.*

Выступіў з дакладам «Адам Міцкевіч — геніяльны паэт» на вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня смерці А. Міцкевіча. Вечар адбыўся ў Навагрудку. (*Звязда, 15 чэрв.; Польша, № 7.*)

*Лета.*

У Каралішчавічах. (*Ліст да Я. Коласа ад 16 чэрв.*)

*Чэрвень, 25.*

Грамадскасць рэспублікі шырока адзначыла 50-годдзе з дня нараджэння Пятра Усцінавіча. У Дзяржаўным рускім драматычным тэатры БССР імя М. Горкага адбыўся вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння паэта. Уступная прамова М. Лынькова. Доклад К. Кірэенкі. (*Літ. і мастацтва, 2 ліп.; Польша, № 7.*)

За вялікія заслугі ў развіцці беларускай савецкай літаратуры і ў сувязі з пяцідзсяцігоддзем з дня нараджэння Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР узнагародзіў П. Броўку Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР. (*Польша, № 7.*)

*Верасень. 15—23.*

Адкрыў шостую рэспубліканскую параду маладых пісьменнікаў. Прысутнічала звыш 100 маладых празаікаў, паэтаў, драматургаў і крытыкаў з усіх абласцей рэспублікі. Адкрываючы параду, П. Броўка гаварыў аб выключнай адказнасці саветскага пісьменніка за сваю працу, за мастацкую якасць кніг, аб значэнні творчай вучобы для літаратурнай моладзі.

*Верасень, 24.*

Адкрыў вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння П. Глебкі. (*Літ. і мастацтва, 24 верас., 1 кастр.*)

*Верасень, 30.*

У Дзяржаўным Варшаўскім оперным тэатры ўрачыстым пасяджэннем адкрыўся месячнік польска-саветскай дружбы. У Польшчу разам з вялікай групай работнікаў мастацтва і літаратуры Беларусі прыехаў П. Броўка. У час месячніка ўрачыстыя пасяджэнні і мастацкія вечары адбыліся ў Кракаве, Лодзі, Познані, Любліне, Беластоку і іншых гарадах. (*Літ. і мастацтва, 1, 8 кастр.*)

Нататкі пра паездку ў Польскую Народную Рэспубліку «У народнай Польшчы» П. Броўка змясціў у часоп. «Беларусь», № 12.

*Лістапад, да 19.*

Уступным словам адкрыў рэспубліканскую нараду, на якой было абмеркавана пытанне аб рабоце тэатраў і драматургаў над арыгінальнымі п'есамі. Ва ўступным слове П. Броўка сказаў, што гэтая нарада выклікана тым становішчам, што за апошнія гады ў рэпертуары нашых тэатраў рэзка знізілася колькасць спектакляў на п'есах беларускіх драматургаў. Гэта павінна ўстрывожыць пісьменніцкую і тэатральную грамадскасць. (*Літ. і мастацтва, 19 лістап.*)

*На працягу года.*

У выдавецтве «Гослитиздат» выйшаў зборнік «Стихотворения и поэмы».

1956

*Студзень, 9—16.*

У Маскве праходзіла сумесная работа II пленума праўлення ССП СССР і Трэцяй Усесаюзнай нарады маладых

пісьменнікаў. Ад ССП БССР у рабоце ўдзельнічалі П. Броўка, К. Крапіва, І. Шамякін, А. Куляшоў і інш. (*Літ. газета, 10—17 янв.; Сов. Беларуссия, 11 янв.*)

*Студзень, 24—27.*

Удзельнічаў у рабоце XXII з'езда Камуністычнай партыі Беларусі.

26 студз. выступіў на ранішнім пасяджэнні Камітэта Кампартыі Беларусі і Рэвізійнай Камісіі.

Прамова надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 28 студз.

Абіраецца членам ЦК КПБ і дэлегатам на XX з'езд КПСС. (*Звязда, 25—29 студз.*)

*Люты, 14—25.*

Прымаў удзел у рабоце XX з'езда КПСС. (*Звязда, 15—28 лют.*)

*Красавік, 2.*

Выступіў з прамовай на агульнарэспубліканскім сходзе пісьменнікаў, прысвечаным вынікам XX з'езда КПСС і задачам савецкай літаратуры. П. Броўка гаварыў аб тым, як па-сапраўднаму правесці ў жыццё рашэнні XX з'езда КПСС. Трэба больш бываць на прадпрыемствах рэспублікі, у калгасах, не ацэньваць работу па колькасці пасяджэнняў, больш шчыра гаварыць аб творчай рабоце. (*Літ. і мастацтва, 7 крас.*)

*Красавік, 6.*

Выступіў з чытаннем перакладаў твораў У. Маякоўскага на вечары, прысвечаным творчасці паэта. (*Звязда, 8 крас.*)

*Красавік, сярэдзіна.*

Адпачывае і лечыцца ў Карлавых Варах. (*Ліст да Я. Коласа ад 18 крас.*)

*Лета.*

Знаходзіцца ў Доме творчасці ў Каралішчавічах. (*Шушкевіч С. Часта чую яго голас. // Успаміны пра Петруся Броўку...— С.19.*)

*Жнівень.*

У часоп. «Беларусь», № 8 — паэма «Заўсёды з Леніным».



*Жнівень — кастрычнік.*

У часоп. «Польмя», № 8, 9, 10 — раман «Калі зліваюцца рэкі».

*Лістапад, да 11.*

Вылучаны кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР. (*Гродненская праўда, 11 лістап.*)

*Лістапад, 18.*

Абраны дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР. (*Ліст да М. П. Геаргадзе ад снеж. 1957 г.*)

## 1957

*Студзень, да 5.*

На секцыі прозы пры Саюзе пісьменнікаў БССР абмеркаваны раман «Калі зліваюцца рэкі». У абмеркаванні прынялі ўдзел А. Кучар, Я. Скрыган, А. Слесарэнка, У. Карпаў, І. Гурскі, Т. Хадкевіч, Р. Сабаленка, М. Паслядовіч, Я. Брыль. У заключным слове П. Броўка выказаў сваю шчырую падзяку за дзелавое добразычлівае абмеркаванне рамана. Было б няправільна, — сказаў ён, — калі б я наабяцаў улічыць усе заўвагі. Магчыма, што для гэтага давялося б пісаць новы твор. Аднак найбольш слушныя заўвагі будуць выкарыстаны пры дапрацоўцы рамана». (*Літ. і мастацтва, 5 студз.*)

*Сакавік, 12.*

Прымаў удзел у рабоце чацвёртай сесіі Вярхоўнага Савета БССР. (*Літ. і мастацтва, 16 сак.*)

*Сакавік, 14.*

Старонка «Літ. газеты» прысвечана беларускай літаратуры. Вершы П. Броўкі, М. Тапка, П. Папчанкі.

*Сакавік, 18—19.*

Удзельнічаў у рабоце Трэцяга пленума праўлення СП БССР. 18 сак. Выступіў з дакладам «Стан беларускай савецкай літаратуры пасля XX з'езда КПСС і яе задачы». (*Літ. і мастацтва, 20 сак.; Польмя, № 4; Настаўн. газета, 21 сак.*)

Даклад надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 20 сак.

*Май, 14—17.*

Удзельнічаў у рабоце III пленума праўлення СП СССР. 15 мая выступіў ад СП БССР. (*Правда, 15—18 мая; Лит. газета, 21 мая.*)

Прамова пад назвай «Услаўляць праўду жыцця, адда-на службы народу» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 18 мая; «Правда», 17 мая.

*Май, 27.*

Выступіў з дакладам на адкрытым сходзе партыйнай арганізацыі СП БССР, прысвечаным вынікам III пленума праўлення СП БССР і задачам беларускай пісьменніцкай арганізацыі ў сувязі з падрыхтоўкай да 40-годдзя Кастрычніка. (*Літ. і мастацтва, 29 мая.*)

*Чэрвень, 25 — ліпень, 2.*

Прымаў удзел у тыдні ўкраінскай літаратуры ў Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 26 чэрв.; Сов. Белоруссия, 26 июня, 30 июня.*)

*Лета.*

Жыве на дачы ў Ждановічах.

*З успамінаў А. Броўкі: «...у пасёлку Ждановічы Пётр Усцінавіч пабудаваў сабе летні прытулак — невялічкую дачку. І з таго часу аж да 1980 года, да яго канчыны, ён там абавязкова жыў усё лета, а часам захопліваў і кавалак восені, і вясны, а то нават і зімы. Гэта была яго любімая мясціна. (Броўка А. Гады шчаслівыя, гады трывожныя... // Успаміны пра Петруся Броўку... — С. 59.)<sup>1</sup>*

*Ліпень, 28 — жнівень, 7.*

Прымаў удзел у VI Сусветным фестывалі моладзі і студэнтаў. (*Літ. і мастацтва, 27 ліп.*)

*Верасень 17—24.*

Тыдзень беларускай літаратуры на Украіне.

*17 верас.* У Кіеў прыехала дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў. Кіраўнік дэлегацыі П. Броўка. На адкрыцці тыдня выступіў А. Ганчар, ад імя беларускай дэлегацыі — П. Броўка.

*24 верас.* у клубе літаратараў (Кіеў) былі падведзены вынікі тыдня. Выступілі: М. Бажан, П. Броўка, А. Кар-

---

<sup>1</sup> Далей звесткі аб штогоднім адпачынку П. Броўкі на дачы ў Ждановічах больш не падаюцца.

пайчук, А. Малышка і інш. (*Літ. і мастацтва*, 19, 21, 25 верас.; *Польмя*, № 10; *Сов. Беларуссия*, 21, 24 сент.)

*Верасень, 21.*

У «Літ. і мастацтве» пад агульным загаловам «Вершы аб Украіне» змешчаны вершы «Для цябе мая песня...», «Як жа ты багата!», «Будзь слаўны на векі», «Сябрам», «Хлопцы-каўпакаўцы». Усе яны прысвечаны Тыдню беларускай літаратуры на Украіне.

*Кастрычнік, 29.*

Выступіў з дакладам «Аб стане і задачах беларускай літаратуры» на сходзе актыву работнікаў літаратуры і мастацтва Беларусі (29—30 кастр.). (*Звязда* 30, 21 кастр.; *Сов. Беларуссия*, 30, 31 окт.)

Скарочаны пераказ даклада пад назвай «Дамагацца новых і новых поспехаў!» надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 2 лістап.

*Лістапад, 16.*

Выступіў з дакладам на агульнагарадскім вечары, прысвечаным 75-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа (*Літ. і мастацтва*, 20 лістап.)

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Любімы настаўнік». Да 75-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа.

*Лістапад, да 27.*

Выступіў разам з І. Мележам, А. Бачылам, К. Кірэенкам на Мінскім камвольным камбінаце на вечары, прысвечаным мясачніку кнігі. (*Літ. і мастацтва*, 27 лістап.)

*Снежань, 3—4.*

Выступіў у спрэчках па пытанню «Аб выніках нарад прадстаўнікоў камуністычных і рабочых партый у Маскве» на IX пленуме ЦК КПБ. (*Літ. і мастацтва*, 7 снеж.)

*Снежань, 16.*

Уступным словам адкрыў вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння Э. Самуйлёнка. (*Літ. і мастацтва*, 14 снеж.)

*Снежань, 19—20.*

Прымаў удзел у рабоце дзевятай сесіі Вярхоўнага Савета СССР чацвёртага склікання. (*Літ. і мастацтва*, 21 снеж.)



*На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: Збор твораў у 2-х тамах і раман «Калі зліваюцца рэкі».

Пад рэдакцыяй П. Броўкі — зборнікі: Колас Я. «Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы»; «Маякоўскі ў Беларусі».

## 1958

*Студзень, 15.*

Вылучаны кандыдатам у склад выбарчай камісіі Беларускай ССР па выбарах у Савет Нацыянальнасцей. (*Літ. і мастацтва, 15 студз.*)

*Люты 11—13.*

У Маскве адбыўся IV пленум праўлення СП СССР. З дакладам выступіў М. Ціханаў. П. Броўка прыняў удзел у абмеркаванні даклада. (*Правда, 13, 14 фев.; Літ і мастацтва, 15, 19 лют.*)

*Сакавік.*

Адбылася сустрэча выбаршчыкаў з П. Броўкам. Ён выступіў перад калектывам гродненскай кардоннай фабрыкі «Альберцін», перад працоўнымі Слонімскага і Казлоўшчынскага раёнаў. (*Польмя, № 3.*)

*Красавік, 4.*

Адкрыў IV пленум праўлення СП БССР. (*Літ. і мастацтва, 5, 9 крас.*)

*Красавік.*

Беларускае радыё падрыхтавала пастаноўку на раману П. Броўкі «Калі зліваюцца рэкі».

Аўтар сцэнарыя і пастапоўшчык П. Васілеўскі. (*Польмя, № 4.*)

*Красавік — май, да сярэдзіны.*

У Кіславодску. (*Ліст да П. Кабзарэўскага ад 4 мая.*)

*Май, 20—26.*

Прымаў удзел у тыдні літоўскай літаратуры ў Беларусі.

21 мая адбыўся літаратурны вечар. З прывітаннем выступіў П. Броўка, са словам у адказ — А. Венцлава. (*Літ. і мастацтва, 24, 28 мая; Сов. Белоруссия, 22 мая.*)

*Лета.*

У Каралішчавічах. (*Ліст да П. Кабзарэўскага ад 2 чэрв.*)

*Чэрвень.*

У часоп. «Полымя», № 6 — вершы: «Развітанне» (напісаны да другой гадавіны з дня смерці Я. Коласа), «Пахне чабор» (у 1967 г. пакладзены на музыку кампазітарам Ю. Талеснікам), «Бяроза... Бяроза» (пакладзена на музыку Г. Маўсесянам), «У краі зялёным» (прысвечаны А. Пракоф'еву), «Паэзія», «Пра вочы», «Белы барабаншчык».

*Ліпень, 16.*

У складзе савецкай дэлегацыі прыхільнікаў міру прымаў удзел у рабоце Сусветнага кангрэсу за разбраенне і міжнароднае супрацоўніцтва. Пад уражаннем знаходжання ў Стакгольме П. Броўка напісаў цыкл вершаў «Са стаггольмскага сшытка». Усе вершы ўпершыню змешчаны ў часоп. «Беларусь», № 11.

*Верасень, 19—25.*

Тыдзень беларускай літаратуры ў Літве.

19 верас. урачыстае адкрыццё тыдня. Уступнае слова А. Венцлавы, слова ў адказ — П. Броўкі.

За час тыдня беларускія пісьменнікі наведалі Вільнюс, Каўнас, Шаўляй, Тракай, Клайпеду, Палангу і інш. Яны расказалі літоўскім чытачам аб дасягненнях беларускай савецкай літаратуры, азнаёмілі са сваімі творамі. (*Літ і мастацтва, 17, 20, 27 верас.; Настаўн. газ., 26 верас.*)

Прамова П. Броўкі на адкрыцці тыдня пад пазвай «Вялікае дзякуй, дарагія сябры!» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 20 верас.

У сувязі з правядзеннем у Літве тыдня беларускай літаратуры напісаны верш «На літоўскай зямлі». Упершыню надрукаваны ў зб. «Пахне чабор» (1959).

*Верасень, 27.*

У «Літ. і мастацтва» — Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб узнагароджанні Гацаровымі граматамі пісьменнікаў, паэтаў і другіх літаратурных работнікаў Беларускай ССР. Сярод узнагароджаных — П. Броўка. (*Літ. і мастацтва, 27 верас.*)

У польскай газ. «Светковы standard» («Чырвоны сцяг») — верш «Воблака». Пераклад з беларускай мовы Л. Зажэцкай.

*Лістапад, 19.*

Выступіў на пасяджэнні прэзідыума праўлення СП БССР, на якім абмяркоўвалася работа рэдакцыі газеты «Літ. і мастацтва». Адзначыў, што ў газеце трэба больш друкаваць матэрыялаў аб становішчы сучаснай літаратуры, а не толькі аб літаратуры мінулага, хоць, безумоўна, неабходны і такія матэрыялы. Рэдакцыі трэба пашыраць аўтарскі актыў, мацаваць сувязі з шырокімі коламі чытачоў. (*Літ. і мастацтва, 22 лістап.*)

*Снежань, 18.*

Выступіў з дакладам на літаратурным вечары, прысвечаным 40-годдзю БССР. (*Літ. і мастацтва, 20 снеж.*)

*Снежань.*

У часоп. «Полымя», № 12 — верш «Развітанне», напісаны да другой гадавіны з дня смерці Я. Коласа.

*На працягу года.*

У выдавецтве «Советский писатель» выйшаў раман «Когда сливаются реки». Пераклад з беларускай мовы М. Грыбачова.

## 1959

*Студзень, 1.*

У газ. «Звязда» — верш «У сям'і з'яднанай», прысвечаны 40-годдзю з дня ўтварэння БССР.

*Студзень, 3.*

Прысутнічаў на ўрачыстым пасяджэнні Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысвечаным 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі. (*Сов. Белоруссия, 4 янв.; Полымя, № 1.*)

*Студзень, 10.*

У балгарскай газ. «Народна култура» — верш «Апошняя зямлячка». Пераклад з беларускай мовы І. Давыдкава.

*Студзень, 14—15.*

Нечарговы XXIII з'езд Кампартыі Беларусі. 15 студз. выступіў у спрэчках па дакладу К. Т. Мазурава. Абіраецца членам ЦК КПБ (*Літ. і мастацтва, 17 студз.*)



*Студзень, 29.*

У газ. «Звязда» — у перакладзе П. Броўкі з літоўскай мовы верш Ю. Палецкіса «Беларусі».

*Люты, 12—13.*

Прымаў удзел у рабоце IV з'езда пісьменнікаў Беларусі. 12 лют. выступіў з дакладам «На шляху служэння народу».

Даклад надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 13 лют.

Абіраецца членам праўлення СП БССР і дэлегатам на III з'езд пісьменнікаў ССРСР. (*Звязда, 14—15 лют.; Літ. і мастацтва, 13, 18 лют.; Польша, № 3; Сов. Белоруссия, 13, 15 февр.*)

*Люты, 16.*

На першым пленуме праўлення Саюза пісьменнікаў БССР абраны старшынёй праўлення. (*Польша, № 3.*)

*Сакавік, 9.*

Рамап «Калі зліваюцца рэкі» адзначаны Літаратурнай прэміяй імя Я. Коласа. (*Літ. і мастацтва, 14 сак.; Польша, № 4.*)

*Красавік, 3.*

Адкрыў урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 150-годдзю з дня нараджэння М. В. Гоголя. (*Сов. Белоруссия, 5 апр.*)

*Красавік.*

Адбылося адкрыццё мемарыяльнай дошкі на доме, у якім нарадзіўся М. Багдановіч. З прамовамі аб паэце выступілі П. Броўка, М. Калачынскі і І. Саламевіч. (*Польша, № 4.*)

*Май, 8.*

Уступным словам адкрыў вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння І. Гурскага. (*Літ. і мастацтва, 13 мая; Польша, № 5.*)

*Май, 7—9.*

Праходзіла рэспубліканская нарада маладых пісьменнікаў, скліканая ЦК ЛКСМБ, СП БССР і рэдакцыяй часопіса «Малодосць». У спрэчках па дакладах выступіў П. Броўка. (*Літ. і мастацтва, 9, 13 мая.*)

*Май, 18—23.*

Прымаў удзел у рабоце III з'езда ССП СССР. 18 мая выступіў у спрэчках на вячэрнім пасяджэнні.

Прамова пад назвай «Лепш ведаць адзін аднаго» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 23 мая; Лит. газета, 20 мая.

Абіраецца членам праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. (*Літ. і мастацтва, 27 мая.*)

*Май, 23.*

Абраны сакратаром праўлення на пленуме новавыбранага праўлення Саюза пісьменнікаў СССР, які абмеркаваў арганізацыйныя пытанні. (*Літ. і мастацтва, 23 мая.*)

*Чэрвень, 27.*

У «Літ. і мастацтве» — у перакладзе П. Броўкі з латышскай мовы верш «Памяці Купалы» Я. Судрабкала.

*Верасень — снежань.*

У складзе дэлегацыі БССР прымаў удзел у рабоце XIV сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.

У Нью-Йорку былі напісаны вершы, якія склалі кнігу «Далёка ад дому».

Большасць з вершаў упершыню апублікавана ў часоп. «Полымя», 1960, № 2.

19 лістап. П. Броўка выступіў у Палітычным камітэце XIV сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.

Выступленне надрукавана ў часоп. «За вяртанне на радзіму», 1959, № 87.

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдаце выйшаў зборнік вершаў «Пахне чабор».

У выдавецтве «Гослитиздат» — зборнік «Стихотворения и поэмы».

У Рызе ў Латдзяржвыдзе — раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы О. Балодзітэ.

У Вільнюсе ў Дзяржлітвыдзе — раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы П. Сіманайціса.

## 1960

*Студзень, 14—15.*

Прымаў удзел у рабоце чацвёртай сесіі Вярхоўнага Савета СССР пятага склікання, прысвечанай барацьбе за

мір і раззбраенне. 15 студз. выступіў у абмеркаванні даклада М. С. Хрушчова. (*Известия, 16 янв.*)

*Люты, 17—19.*

Прымаў удзел у рабоце XXIV з'езда Камуністычнай партыі Беларусі. 17 лют. выступіў на вячэрнім пасяджэнні ў спрэчках па справаздачных дакладах ЦК КП Беларусі і Рэвізійнай Камісіі КП Беларусі. Прамова надрукавана ў газ. «Звязда», 19 лют.; «Літаратура і мастацтва», 20 лют.

Абіраецца членам ЦК КПБ. (*Літ. і мастацтва, 20 лют.*)

*Люты, 22.*

Выступіў на другім пленуме праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі з дакладам «Аб перабудове работы Саюза пісьменнікаў БССР».

На пленуме абмяркоўвалася пытанне «Пісьменнік і сямігодка». (*Літ. і мастацтва, 24 лют.; Польша, № 3.*)

*Сакавік.*

Адпачывае і лечыцца ў Кіславодску. (*Ліст да П. Кавалёва ад 14 сак.*)

*Сакавік, 24.*

У румынскай газ. «Трїбуна» («Трыбуна») — паэма «Заўсёды з Леніным». Пераклаў з беларускай мовы Г. Думітрэску.

*Май, 5.*

Прымаў удзел у рабоце пятай сесіі Вярхоўнага Савета СССР пятага склікання. (*Літ. і мастацтва, 7 мая.*)

*Чэрвень, 28; ліпень, 1.*

Піша лісты да М. Абалкіна, у якіх паведамляе, што напісаў паэму «Голас сэрца». (*Абалкін М. Разам з камісарам... // Успаміны пра Петруся Броўку... С. 211—212.*)

*Ліпень, 8—9.*

Прымаў удзел у рабоце III пленума Цэнтральнага Камітэта КП Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 12 ліп.*)

*Ліпень, 17.*

Адбылася сустрэча кіраўнікоў партыі і ўрада з прадстаўнікамі савецкай інтэлігенцыі. Выступілі кіраўнікі партыі і ўрада, пісьменнікі і дзеячы культуры і мастацтва:



М. Шолахаў, К. Федзін, Л. Собалеў, С. Герасімаў, М. Рыльскі, С. Бапдарчук, Д. Шаस्ताковіч, М. Ахлопкаў, А. Карняйчук, П. Броўка і інш. (*Літ. і мастацтва, 19 ліп.; Правда, 18 июля; Польша, № 8.*)

*Жнівень.*

У часоп. «Работніца і сялянка», № 8 — паэма «Маўчаць не магу я». У далейшых публікацыях назва паэмы — «Голас сэрца».

*Жнівень, 17.*

Выступіў на агульным сходзе пісьменнікаў Мінска з наведаннем пра сустрэчу кіраўнікоў партыі і ўрада з прадстаўнікамі савецкай інтэлігенцыі, якая адбылася 17 ліп. у Маскве. (*Літ. і мастацтва, 19 жн.*)

*Верасень, 3—13.*

У Латвіі праходзіла Дэкада беларускай літаратуры. На літаратурных вечарах і сустрэчах выступілі П. Броўка, П. Глебка, Я. Брыль, П. Панчанка і інш. 12 верас. выступіў на заключным літаратурным вечары ў зале Латвійскага дзяржаўнага універсітэта імя П. Стучкі. 13 верас. прымаў удзел у абмеркаванні вынікаў Дэкады беларускай літаратуры ў Латвіі. (*Літ. і мастацтва, 2, 6, 9, 13 верас.; Польша, № 9.*)

Да адкрыцця дэкады напісаў вершы «Латышскія стралкі» і «Ля помніка Райнісу».

Упершыню вершы апублікаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 2 верас.

*Верасень, 19—26.*

Прымаў удзел у тыдні малдаўскай літаратуры ў Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 16 верас.; Польша, № 10.*)


*Кастрычнік, 9.*

Прымаў удзел у святкаванні Дня паэзіі ў Маскве. (*Літ. газета, 11 окт.*)

*Лістапад.*

У часоп. «Маладосць», № 11 — артыкул «Наш дарагі друг» (да 60-годдзя А. Пракоф'ева).

У часоп. «Польша», № 11 — у перакладзе П. Броўкі новыя вершы А. Пракоф'ева.



**Пятрусь Броўка і Васіль Быкаў.  
1976 г.**



**З жонкай Аленай Міхайлаўнай і сынам Юрыем.  
Ждановічы, 1970-я гады.**



*Снежань, 20.*

Прымаў удзел у рабоце шостаі сесіі Вярхоўнага Савета СССР пятага склікання. (*Літ. і мастацтва, 23 снеж.*)

*На працягу года.*

У Бялдзяржвыдавецтве выйшаў зборнік вершаў «Далека ад дому».

У выдавецтве «Правда» — зборнік вершаў «Присяга сердца».

У выдавецтве «Учпедгиз» — раман «Когда сливаются реки». 5 кніг. Выдадзена для сляпых.

У выдавецтве АН БССР пад рэдакцыяй І. М. Ільюшына і П. Броўкі — кніга «Развіццё беларускай сацыялістычнай культуры».

## 1961

*Студзень, да 3.*

Выступіў на сустрэчы сакратароў праўлення ССП з кіруючымі работнікамі кінематаграфіі, якая адбылася ў Маскве. Абмяркоўваліся пытанні творчых сувязей пісьменнікаў з кінаматаграфістамі. (*Літ. газета, 3 янв.*)

*Люты.*

Увайшоў у склад рэспубліканскага камітэта па правядзенню мерапрыемстваў у сувязі са 100-годдзем з дня смерці Т. Шаўчэнкі. (*Польмя, № 3.*)

*Сакавік, 10.*

Прымаў удзел у агульнагарадскім вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня смерці Т. Шаўчэнкі. (*Польмя, № 4.*)

*Чэрвень, 2.*

Выступіў у спрэчках на дакладу К. Т. Мазурава на сходзе актыву творчай інтэлігенцыі рэспублікі, скліканым Цэнтральным Камітэтам КП Беларусі. (*Звязда, 3 чэрв.; Літ. і мастацтва, 6 чэрв.*)

*Чэрвень, 12.*

Адкрыў агульнагарадскі вечар, прысвечаны 150-годдзю з дня нараджэння В. Р. Бялінскага. (*Звязда, 13 чэрв.*)

*Чэрвень.*

У часоп. «Бярозка», № 6—8 — паэма «Наш музей».

*Жнівень, 12—18.*

Тыдзень рускай літаратуры на Беларусі. 12 жн. у аэрапорце і ў Палацы культуры прафсаюзаў, дзе адбылося ўрачыстае адкрыццё Тыдня, П. Броўка ад імя пісьменнікаў Беларусі звярнуўся да гасцей са словамі прывітання. (*Звязда, 13, 15—19 жн.; Літ. і мастацтва, 15 жн.*) 14 жн. у складзе пісьменніцкай брыгады выехаў у падарожжа па рэспубліцы. (*Літ. і мастацтва, 18 жн.*)

*Жнівень, 13.*

У газ. «Лит. и жизнь» — артыкул «Традиции великой дружбы». Да Тыдня рускай літаратуры на Беларусі.

*Верасень, 24.*

Грамадскасцю Стаўбцоўскага раёна разам з прадстаўнікамі Саюза пісьменнікаў Беларусі і Акадэміі навук БССР было праведзена адкрыццё мемарыяльных дошак на радзіме Я. Коласа.

Перад землякамі паэта з вершамі і ўспамінамі выступіў П. Броўка. (*Польмя, № 10.*)

*Верасень, 26—28.*

Прымаў удзел у рабоце XXV з'езда Камуністычнай партыі Беларусі. 26 верас. выступіў з прамовай.

Прамова надрукавана ў газ. «Звязда», 27 верас.; «Сов. Белоруссия», 27 сент.;

Абіраецца на з'ездзе членам ЦК КПБ (*Літ. і мастацтва, 29 верас.*)

*Верасень, 30.*

Адкрыў вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння В. Вольскага. (*Літ. і мастацтва, 3 кастр.*)

*Верасень.*

У часоп. «Беларусь», № 9 — нізка вершаў «Беларускія шахцёры», «Спячоўка», «Зайздрасць», «Пенсіянер», «Нішчыцца турма», «Май зялёны на парог», «\*\*\* Як пабачу тыя бровы...», «Му і Рана».

*Кастрычнік, 17—31.*

Прымаў удзел у рабоце XXII з'езда Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. (*Звязда, 18 кастр.; Літ. і мастацтва, 27 кастр.*)

Верш «Нашымі вачамі» напісаны з пагоды адкрыцця з'езда.

*Кастрычнік, 31.*

У «Літ. і мастацтве» — у артыкуле З'езд будаўнікоў камунізма» П. Броўка дзеліцца ўражаньнямі аб XXII з'ездзе КПСС.

*Лістапад.*

Лечыцца ў санаторыі імя М. Сямашкі ў Цхалтуба. (*Ліст да У. Казекі ад 6 лістап.*)

У часе знаходжання ў Цхалтуба напісаў шэраг вершаў: «Чорнае мора», «Балтыйскае мора», «Шчасце», «Ветраная», «Клопаты», «Калі прыеду», «Птушніца», «Вецер і бура», «Александрына», «З-пад сосен бору», «Два бальшакі», «Пасланне ў Кіеў», «Камунары жывуць!».

Усе вершы ўпершыню надрукаваны ў часоп. «Маладосць», № 2, 1962.

Верш «Александрына» пакладзены на музыку У. Мулявіным.

*Снежань, 22—23.*

Прымаў удзел у рабоце III пленума праўлення Саюза пісьменнікаў СССР.

Абраны сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. (*Літ. газета, 26 дек.*)

*Снежань, 25—28.*

Прымаў удзел у рабоце Усесаюзнай нарады па пытаннях ідэалагічнай работы. (*Літ. газета, 26, 28, 30 дек.*)

*На працягу года.*

У Белдзяржвыдаце выйшаў зборнік вершаў для дзяцей «Маладым сябрам».

У Мінску ў выдавецтве «Звязда» — зборнік сатыры і гумару «Па сакрэту».

У выдавецтве «Гослитиздат» — раман «Когда сливаюцца реки». Пераклад з беларускай мовы М. Грыбачова.

У Кіеве ў выдавецтве «Дзяржлітвыд» — раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы Г. Вігурскай.

У выдавецтве «Советский писатель» — зборнік вершаў і паэм «А дни идут...».

1962

*Студзень, да 16.*

Адкрыў вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння М. Зарэцкага. (*Літ. і мастацтва, 16 студз.*)



*Студзень, 30—31.*

Прымаў удзел у рабоце IV пленума праўлення ССП БССР. 30 студз. выступіў з дакладам «XXII з'езд КПСС і задачы беларускай савецкай літаратуры».

Даклад надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 2 лют. 31 студз. выступіў з заключным словам. (*Літ. і мастацтва, 2 лют.; Польша, № 2.*)

*Люты, 13.*

У «Літ. і мастацтве» — успаміны пра Э. Самуйлёпка, з якім П. Броўку звязвалі цёплыя сяброўскія адносіны.

*Красавік, 24.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб прысуджэнні П. Броўку Ленінскай прэміі ў галіне літаратуры за кнігу вершаў «А дні ідуць...» Апублікаваны таксама Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні Пятру Усцінавічу ганаровага звання народнага паэта Беларускай ССР.

*Красавік, 25.*

У балгарскай газ. «Літаратурныя навіны» — вершы «Акіян», «Дубовы ліст», «Чакаю садоў красавання». Пераклаў на балгарскую мову Н. Вылчай.

*Чэрвень, 30.*

Выступіў на мітынгу ў Маскве, які адбыўся ў сувязі з пераносам урны з прахам Я. Купалы для перазахавання ў Мінску. (*Літ. і мастацтва, 3 ліп.*)

*Ліпень, 4.*

Прымаў удзел у рабоце навуковай сесіі Акадэміі навук БССР, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы. (*Польша, № 8.*)

*Ліпень, 5.*

Прысутнічаў на агульнагарадскім купалаўскім вечары. (*Польша, № 8.*)

*Ліпень, 9—15.*

Прымаў удзел у Маскве ў рабоце Сусветнага кангрэсу за ўсеагульнае раззбраенне і мір. (*Літ. і мастацтва, 13 ліп.*)

*Верасень, 5.*

Выступіў з дакладам «Задачи беларускай літаратуры па камуністычнаму выхаванню моладзі» на адкрытым пар-

тыйным сходзе ў Саюзе пісьменнікаў БССР, прысвечаным вынікам трэцяга пленума ЦК КПБ. (*Літ. і мастацтва*, 7 верас.; *Польмя*, № 10.)

Даклад у скарачаным выглядзе пад назвай «Крыніца натхнення — сучаснасць» надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 11 верас.

### *Верасень, 21.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што восьмы нумар часопіса «Савецкая літаратура» (выдаецца ў Маскве на англійскай, нямецкай, польскай і іспанскай мовах) прысвечаны беларускай літаратуры і мастацтву. Беларуская паэзія прадстаўлена ў часопісе вершамі П. Броўкі, М. Танка, А. Куляшова, П. Глебкі, П. Панчанкі, А. Русецкага, А. Вялюгіна, Р. Барадуліна.

### *Лістапад, 12.*

Адкрыў уступным словам агульнагарадскі вечар, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа. (*Літ. і мастацтва*, 16 лістап.)

### *Лістапад, 22.*

Выступіў з дакладам на вечары, прысвечаным 80-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа. (*Літ. газета*, 24 нояб.)

### *Снежань, 17.*

Прымаў удзел у сустрэчы кіраўнікоў Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада з дзеячамі літаратуры і мастацтва, якая адбылася ў Маскве. (*Літ. і мастацтва*, 21 снеж.)

### *Снежань.*

У часоп. «Беларусь», № 12 — нізка вершаў: «Ноч», «Размова дамоў», «Начоўкі», «Каму — вядома...», «\*\*\* І сёння ў памяці не згасла...», «Мне распазнаць яшчэ не позна...», «\*\*\* На вельмі доўгім перагоне...», «\*\*\* Зацерушыла каляіны», «Дзеўча», «\*\*\* Калі мільёны паміралі...», «Ты кажаш, што маршчыні пяма...»

### *На працягу года.*

У Белдзяржвыдавецтве выйшлі: зборнік вершаў і паэм «А дні ідуць...», зборнік «Высокія хвалі», асобнае выданне паэмы «Наш музей».

У выдавецтве «Советский писатель» — другое выданне зборніка «А дни идут...» на рускай мове.

У выдавецтве «Детгиз» — асобнае выданне паэмы «Наш музей». Пераклад з беларускай мовы Я. Хелемскага.

У Сафіі ў выдавецтве «Народна культура» — зборнік «Выбраныя вершы і паэмы».

У Кішынёве ў выдавецтве «Карця Малдавеняскэ» — раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы Е. Давід.

У Ашхабадзе ў Туркмендзяржвыдаце — раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы М. Ішанкуліева.

У Ташкепце ва Узлітвыдаце — раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы Т. Пулат.

## 1963

### Студзень.

У часоп. «Беларусь», № 1 — нізка вершаў «Білетная каса», «З панядзелка да суботы...», «Стаім з табою мы ў жыцці перад вякамі снімі...», «\*\*\* Раней ты шчыраю была...», «\*\*\* Не страшны здзекі, ні турма...», «Салдацкія думы», «\*\*\* Што мне парадзіць, што зрабіць...», «А чым я магу пахваліцца?», «Услед за сонцам», «\*\*\* Бывае так: краса-дзяўчына...»

### Студзень, 22.

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што марыйскае кніжнае выдавецтва выпусціла зборнік вершаў пад назвай «Шудо поэт» («Сто поэтов»). У зборнік увайшлі вершы ў перакладзе на марыйскую мову ста паэтаў свету. Беларуская паэзія прадстаўлена творамі Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі.

### Люты, 17.

У Дзяржаўным ордэна Леніна тэатры оперы і балету БССР адбылася прэм'ера повага балета «Святло і цені», напісанага Г. Вагнерам па матывах рамана П. Броўкі «Калі зліваюцца рэкі». Лібрэта М. Алтухова. Пастаноўку спектакля ажыццявіў заслужаны артыст РСФСР А. Анд-рэеў. Балетмайстар — заслужаная артыстка РСФСР Н. Стукалкіна. (Літ. і мастацтва, 19 лют.; Польша, № 3.)

### Сакавік, 7—8.

7 сак. выступіў з прамовай на сустрэчы кіраўнікоў партыі і ўрада з дзеячамі літаратуры і мастацтва, у час



якой працягваўся абмен думкамі аб пытаннях літаратуры і мастацтва, пачаты на сустрэчы 17 снеж. 1962 г. (*Літ. і мастацтва, 12 сак.; Правда, 9, 10 марта.*)

*Сакавік, 19.*

Прымаў удзел у рэспубліканскім сходзе актыву творчай інтэлігенцыі. (*Літ. і мастацтва, 22 сак.; Польша, № 4.*)

*Сакавік, 26—28.*

Прымаў удзел у рабоце IV пленума праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. (*Лит. газета, 28 марта.*)

*Красавік, 13.*

Выступіў з успамінамі аб Д. Бедным на ўрачыстым пасяджэнні ў Маскве, прысвечаным 80-годдзю з дня нараджэння паэта. (*Лит. газета, 16 апр.*)

У газ. «Правда» — артыкул «Стихи — оружие». Да 80-годдзя з дня нараджэння Д. Беднага.

*Красавік, 27.*

Выступіў з успамінамі аб П. Галавачу на вечары, прысвечаным 60-годдзю з дня нараджэння пісьменніка. (*Звезда, 28 крас.*)

*Май, 7—10.*

Прымаў удзел ва Усесаюзнай нарадзе маладых пісьменнікаў. (*Лит. газета, 9, 11 мая.*)

*Чэрвень.*

У часоп. «Польша», № 6 — нізка вершаў «Жывём часінаю такою...», «Трубі, мой бор», «\*\*\* Гамоняць клёны на шляхах...», «Цягнікі», «Сляды», «Вятры», «Дзень мне векам здаваўся», «\*\*\* Стаю задумлівы...».

*Ліпень, 19.*

Выступіў на юбілейным вечары, прысвечаным 70-годдзю з дня нараджэння У. Маякоўскага, які адбыўся ў Маскве. (*Лит. газета, 20 июня.*)

Прамова надрукавана ў газ. «Правда», 20 июля.

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Рэвалюцыяй мабілізацыі». Да 70-годдзя з дня нараджэння У. Маякоўскага.

*Жнівень, 5—9.*

У Ленінградзе праходзіў сімпозіум Еўрапейскага таварыства пісьменнікаў, на якім былі абмеркаваны прабле-

мы сучаснага рамана. Прыехала больш за 90 гасцей з Італіі, Польшчы, Францыі, Чэхаславакіі, ГДР, Англіі, Венгрыі, Грэцыі, Бельгіі, ФРГ, Румыніі, Аўстрыі, Балгарыі, Югаславіі, Швецыі, Швейцарыі, Фінляндыі.

Беларускіх раманістаў на фoрyме прадстаўляў П. Броўка. (*Полымя*, № 9.)

*Жнівень.*

У часоп. «Полымя», № 8 — пізка вершаў «\*\*\* Яшчэ пывуць ракою крыгі...», «Пасля дажджу», «\*\*\* Усім вясна дала работу...», «Сэрца і гадзіннік», «\*\*\* Гашчу ў сяброў паблізу мора...», «Што за дзіва?..», «Мары», «Усё апісалі паэты», «Адшчапенец», «Бачу я ўсюды Веру Харужую...», «Двухтысячны год», «Што ты, месяц, вырабляеш?», «Зязюленька», «Зайздроснік-максімаліст».

*Верасень, 22—29.*

Прымаў удзел у тыдні літоўскай кнігі ў Беларусі. (*Літ. і мастацтва*, 24 верас.)

*Кастрычнік, да 24.*

Адпачывае і лечыцца ў Кіславодску. Працягвае працу над цыклам «Верасень». (*Ліст да М. Танка і Я. Скрыгана ад 10 кастр.*)

Верш надрукаваны ў часоп. «Полымя», № 1, 1964.

*Кастрычнік, 24 — лістапад, 4.*

Прымаў удзел у рэспубліканскай нарадзе маладых літаратараў, скліканай Саюзам пісьменнікаў і ЦК камсамола Беларусі. (*Полымя*, № 12.)

*Снежань.*

У часоп. «Беларусь», № 12 — пізка вершаў: «Першы крок», «Непрыкметны», «Пісьманосец», «На станцыі Орша», «На рыбалцы».

*На працягу года.*

У выдавецтве «Учпедгиз» выйшаў зборнік вершаў і паэм «А дни идут...». Пераклад з беларускай мовы Я. Хелемскага.

У выдавецтве «Гослитиздат» — зборнік вершаў і паэм «У родных крыніц».

У Тбілісі ў выдавецтве «Савецкая Грузія» — раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы Т. Бебурывілі.

У Балгарыі ў Дзяржаўным выдавецтве «Народна култура» — кніга выбраных твораў пад рэдакцыяй балгарскага паэта Х. Радзеўскага.

## 1964

*Студзень, да 7.*

Выступіў на пасяджэнні прэзідыума праўлення ССП БССР, на якім адбылося абмеркаванне часопіса «Полымя». (*Літ. і мастацтва, 7 студз.*)

*Студзень, 25.*

У Літ. газете — артыкул «Памятнік поэту». Да 250-годдзя з дня нараджэння пачынальніка літоўскай літаратуры К. Данелайціса.

*Люты, 27—28.*

Выступіў з дакладам у Маскве на пашыраным пасяджэнні сакратарыята праўлення ССП СССР, прысвечаным абмеркаванню пытанняў далейшага ўмацавання ўзаема сувязей братніх літаратур народаў СССР. (*Літ. газета, 29 февр.*)

*Май, 15.*

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Творчая маладосць». Да 70-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Латвіі Яна Судрабкала.

*Сакавік, 9.*

Выступіў з прамовай на ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 150-годдзю з дня нараджэння Т. Шаўчэнкі, якое адбылося ў Маскве. (*Літ. газета, 10 марта.*)

*Сакавік, 17.*

У «Сельскай газеце» — паэма «Кірыл Пракопавіч», прысвечаная К. П. Арлоўскаму (1895—1968), аднаму з кіраўнікоў партызанскага руху ў Вялікай Айчыннай вайне на Беларусі, Герою Савецкага Саюза і Герою Сацыялістычнай Працы.

*Ліпень, 4—25.*

Дні беларускай літаратуры ў РСФСР.  
4 ліп. у складзе пісьменнікаў Беларусі П. Броўка пачаў падарожжа з г. Кызыл (Тува) па Краснаярскім краі.



Беларускія паэты і празаікі наведалі Шушанскае, пазнаёміліся з ленінскімі мясцінамі, сустрэліся з гарнякамі Абакана і працоўнымі Чарнагорска. Чыталі свае творы на літаратурных вечарах у Краспаярску, выступілі перад будаўнікамі Дзіўнагорскай ГЭС, наведалі Нарыльск. (*Літ. і мастацтва, 7 ліп.*)

Пад уражаннем паездкі напісаў вершы «У Шушанскім», «Цэнтр Азіі», «Каля юрты», «Чабан», «Енісей», «Дзіўнагорыя».

*Ліпень, 25.*

У «Літ. газете» — артыкул «Горачый июль». Пра Дні беларускай літаратуры ў РСФСР.

*Ліпень.*

У часоп. «Беларусь», № 7 — пізка вершаў «\*\*\* Мой край у росце...», «Зямля і чалавек...», «Гарбуз», «Певень», «Шэрая гадзіна».

*Кастрычнік, да 26.*

У Кіславодску. (*Ліст да П. Панчанкі ад 10 кастр.*)

У пачатку кастрычніка з Кіславодска ездзіў у Пяцігорск на ўрачыстасці, прысвечаныя 150-годдзю з дня нараджэння М. Лермантава. (*Ліст да І. Шамякіна ад 10 кастр.*) Пад уражаннем ад паездкі напісаў верш «Роздум у Пяцігорску».

*Кастрычнік.*

У часоп. «Полымя», № 10 — нізка вершаў «Рай», «\*\*\* Ісці да мэты — ўстаць да ўсходу...», «\*\*\* Глядзіш на хлопца — што за ліха...», «Цэнтр Азіі», «Каля юрты», «Чабан», «Енісей», «Дзіўнагорыя».

*Снежань, 9—11.*

Прымаў удзел у рабоце пятай сесіі Вярхоўнага Савета СССР шостага склікання. (*Літ. газета, 10, 12 дек.*)

*Снежань, 22.*

Выступіў з дакладам на нашыраным пасяджэнні сакратарыята праўлення ССП СССР, прысвечаным пытанням узаемасувязей братніх літаратур. (*Літ. газета, 24 дек.*)

*На працягу года.*

У выдавецтве «Советский писатель» выйшаў раман «Когда сливаются реки». Пераклад з беларускай мовы М. Грыбачова.

У Баку ў выдавецтве «Азернешр» — зборнік вершаў і паэм «А дні ідуць...».

У Таліне ў «Эстдзяржвыдаце» — зборнік вершаў і паэм «А дні ідуць...». Пераклад з беларускай мовы Х. Юрысон, М. Вээтам, В. Віландзі.

## 1965

### *Студзень.*

У часоп. «Маладосць», № 1 — пізка вершаў «Пошукі тэмы», «\*\*\* І мне не разабрацца ў вершы...», «Прыгожы чалавек», «Ноч у валрэўкоме», «У мікрараёне», «Лясныя музыканты», «Сваты», «\*\*\* Глядзіце, зрокам не абняць...», «Здавалася, што сонца звонка...», «\*\*\* Я ведаю, не буду новым...», «\*\*\* Ёсць шмат сабою закаханых...», «\*\*\* Прыходзь, прыходзь жа раніцой...», «\*\*\* Калі казаў табе: «Люблю...», «\*\*\* Аседзішся. Спакой і ціш...»

### *Сакавік, 16.*

Прымаў удзел у рабоце пленума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, прысвечаным задачам беларускай літаратуры ў сувязі з падрыхтоўкай да 50-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі і 100-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна. (*Літ. і мастацтва, 19 сак.*)

### *Красавік.*

У часоп. «Знамя», № 4 — артыкул «Человек-солнце». Да 95-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна.

### *Красавік, да 24.*

У Цхалтуба. (*Ліст да П. Панчанкі ад 1 крас.*)

### *Май, 25.*

У «Літ. і мастацтва» — віншуе нататкай М. А. Шолахава з 60-годдзем.

### *Чэрвень, 24.*

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні П. Броўкі ордэнам Леніна за заслугі ў развіцці савецкай літаратуры і ў сувязі з шасцідзесяцігоддзем з дня нараджэння. (*Літ. і мастацтва, 25 чэрв.; Сов. Белоруссия, 25 июня.*)

*Чэрвень, 25.*

У памяшканні Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы адбыўся вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння Пятра Усцінавіча. Адкрыў вечар К. Крапіва.

Прывітанне юбіляру ад Цэнтральнага Камітэта КПБ, Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, Савета Міністраў рэспублікі зачытаў сакратар ЦК КПБ С. В. Прытыцкі.

Успамінамі пра сустрэчы з юбілярам на самым пачатку яго творчай дарогі падзяліўся зямляк паэта Т. Хадкевіч.

На беларускай і рускай мовах гучалі шматлікія віншаванні юбіляра.

У заключэнні вечара творчы калектыў акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы паказаў спектакль «Паўлінка». (*Літ. і мастацтва, 29 чэрв.; Правда, 27 июня.*)

Да шасцідзесяцігоддзя з дня нараджэння П. Броўкі часопісы «Пшыязнь» (ПНР), «Наша жыццё» (Фінляндія), «Веснік» (Канада) змясцілі артыкул Б. Міцкевіча «Пяляр беларускага народа». У Англіі, Францыі, Італіі, Фінляндыі, Бельгіі, Аўстрыі, Аўстраліі, Інданезіі, Канадзе, паказваўся фільм «Паэт у дарозе», створаны Мінскай студыяй навукова-папулярных і хранікальна-дакументальных фільмаў. (*Польмя, № 10.*)

*Чэрвень.*

У нямецкім часоп. «Sowjetliteratur» («Савецкая літаратура»), № 7 — верш «Ты — мая пчолка». Пераклад з беларускай мовы Ф. Лешніцэра.

*Верасень.*

Для ўдзелу ў Днях паэзіі Саюз пісьменнікаў пакіраваў у паездку па рэспубліцы некалькі груп літаратараў.

У Гродна выязджалі пісьменнікі П. Броўка, Я. Скрыган, С. Грахоўскі, А. Савіцкі.

У час сустрэч пісьменнікі выступілі з чытаннем сваіх новых твораў, казалі пра «літаратурны ўраджай» гэтага года, пра кнігі, якія рыхтуюць да выпуску ў свет беларускія выдавецтвы. (*Польмя, № 10.*)

*З успамінаў В. Быкава аб прыездзе П. Броўкі ў Гродна:*

«Пётр Усцінавіч гаварыў пра свой шлях у літаратуры,— шлях няпросты і, вядома, нялёгкі, пра тое, што на гэтым шляху было рознае — барацьба, няўдачы і перамогі, цяпер бы ён, мабыць, пачынаў інакш, з большай сардэчнасцю, глыбінёй і чалавечнасцю, пазбягаючы траскатні і



хадульнасці,— цішэй, спакайней, глыбей. Але тады, у 20—30-я гады, патрабавалася менавіта такая паэзія-агітацыя з высокай патэтыкай, і так пісалі амаль усе. А вядома, што якой бы індывідуальнасцю таленту ні валодаў паэт, яму ўсё ж цяжка вызваліцца ад улады моды, знайсці і сцвердзіць свой асаблівы голас. Ды і тагачасная крытыка не дазваляла адступлення ад агульнага тону, паэзія павінна стаць хорам, у якім раствараліся, зпікалі паасобныя галасы песняроў». (*Васіль Быкаў. Пра Петруся Броўку // Успаміны пра Петруся Броўку...— С. 12.*)

*Кастрычнік, 1, 2.*

Прымаў удзел у рабоце шостаі сесіі Вярхоўнага Савета СССР шостага склікання. (*Літ. і мастацтва, 5 кастр.*)

*Кастрычнік, 10.*

У Мінску ўпершыню адбыўся Дзень паэзіі. П. Броўка адкрыў уступным словам сустрэчу чытачоў з беларускімі паэтамі ў Цэнтральнай кнігарні сталіцы. (*Літ. і мастацтва, 12 кастр.; Польшча, № 11.*)

*Кастрычнік, 19.*

Ад імя літаратурнай грамадскасці сталіцы Беларусі вітаў нямецкіх сяброў на вечары, прысвечаным літаратуры ГДР. Прачытаў верш «Смела, таварышы, ў ногу!», напісаны ў час знаходжання ў ГДР і прысвечаны нямецкаму пралетарыяту. (*Літ. і мастацтва, 22 кастр.*)

*Лістапад.*

Адпачывае ў Кіславодску. (*Кавказская здравніца, 28 нояб.*)

*Снежань, 7.*

Прымаў удзел у рабоце сёмай сесіі Вярхоўнага Савета СССР шостага склікання. (*Літ. і мастацтва, 10 снеж.*)

*Снежань, 24.*

Удзельнічаў у рабоце пленума ЦК КП Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 28 снеж.*)

*На працягу года.*

У выдавецтве «Беларусь» выйшлі першыя два тамы Зб. тв. у 4-х тамах.

У выдавецтве «Правда» — зборнік новых вершаў «Клеповые листья». Пераклад з беларускай мовы Я. Хелемскага.

*Студзень, 18.*

Уступным словам адкрыў пленум праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, які разгледзеў пытанне аб стане і задачах беларускай дзіцячай і юнацкай літаратуры. (*Літ. і мастацтва, 21 студз.*)

Уступнае слова пад назвай «І хваляваць і выхоўваць» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 21 студз.

Выступіў на пленуме з заключным словам. (*Літ. і мастацтва, 25 студз.*)

*Студзень, 25.*

Адкрыў агульнагарадскі вечар, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння Рамэна Ралана. (*Літ. і мастацтва, 28 студз.; Польша, № 3.*)

*Студзень, 31.*

Выступіў на пасяджэнні прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, дзе быў абмеркаваны першы беларускі зборнік «Дзень паэзіі». (*Літ. і мастацтва, 4 лют.*)

*Люты.*

У часоп. «Польша», № 2 — нізка вершаў «Дыпламат», «\*\*\* А думы, думы роем-роем...», «\*\*\* Ты шчодрая зямля — планета...», «\*\*\* Ты ўся ў трывозе, маладая...» «\*\*\* Сэрца тугою нязведанай поўнячы...», «Цябе я зваў заўсёды мілай...», «Імем рэспублікі», «Восень, бабіна лета, лёг туман на траву...», «\*\*\* А восень найзванчэй, чым далей...», «\*\*\* Я сяджу над радком. Хіліць вецер кусты...», «Скрынка», «Добра ўсюды нарадзіцца...».

*Сакавік, 3—5.*

Прымаў удзел у рабоце XXVI з'езда Камуністычнай партыі Беларусі.

4 сак. выступіў у спрэчках па справаздачных дакладах ЦК КП Беларусі і Рэвізійнай Камісіі КП Беларусі. Абіраецца членам ЦК КПБ. (*Сов. Белоруссия, 5 марта; Звязда, 5 сак.*)

*Сакавік, 5.*

Адкрыў уступным словам вечар, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння К. Крапівы. (*Польша, № 4.*)

*Сакавік, 29 — красавік, 8.*

Прымаў удзел у рабоце XXIII з'езда КПСС. (*Літ. і мастацтва, 29 сак.*)

*Красавік, 14.*

Выступіў з дакладам на сходзе партарганізацыі Саюза пісьменнікаў БССР. (*Літ. і мастацтва, 15 крас.*)

*Красавік, 17—26.*

Узначальваў дэлегацыю пісьменнікаў ад Беларусі ў час Дэкады беларускай літаратуры і мастацтва ва Узбекістане.

17 крас. выступіў з прамовай на ўрачыстым адкрыцці літаратурнай часткі дэкады ў ташкенцкім Палацы мастацтва. (*Літ. і мастацтва, 19 крас.*)

Прамова надрукавана ў часоп. «Звезда Востока», № 5.

Пад уражаннем паездак па ўзбекскай краіне напісаў верш «Ташкент — ты ў сэрцы!», які ўпершыню апублікаваны ў газ. «Звязда», 1 верас.

*Красавік.*

У часоп. «Маладняк», № 4 — нізка вершаў «Белы рамонак», «Шчаслівая гадзіна», «Гора — горы», «Будзь верны!» «З дзён маленства», «Валрэўкомаўскі кур'ер».

*Май, 12—14.*

Удзельнічаў у рабоце V з'езда пісьменнікаў Савецкай Беларусі.

12 мая выступіў з дакладам «Партыйнасць і народнасць — галоўная лінія беларускай мастацкай літаратуры». (*Літ. і мастацтва, 13 мая.*)

Даклад надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 13 мая; «Звязда», 14 мая.

Абіраецца членам прэзідыума і сакратаром праўлення СП БССР, дэлегатам на IV з'езд пісьменнікаў СССР. (*Польмя, № 7; Літ. і мастацтва, 17, 20 мая.*)

*Май, паміж 15—24.*

Сустрэча ў Мазыры з выбаршчыкамі. (*Літ. і мастацтва, 24 мая.*)

*Чэрвень, 28.*

У гадавіну смерці Я. Купалы разам з беларускімі пісьменнікамі ўскладаў вянкi і кветкі на магілу песняра. (*Літ. і мастацтва, 1 ліп.*)



*Ліпень, 4—5.*

Абраны акадэмікам АН БССР па спецыяльнасці «літаратуразнаўства» на агульным сходзе АН. (*Весці АН БССР, № 3.*)

*Жнівень, 13.*

Выступіў на мітынгу, які адбыўся на магіле Я. Коласа ў сувязі з 10-й гадавінай яго смерці. (*Літ. і мастацтва, 16 жн.*)

*Жнівень, 23.*

Група дзеячаў беларускай культуры выступілі ў газ. «Літаратура і мастацтва» з пісьмом «Створым этнаграфічны музей». Сярод падпісаўшых пісьмо — П. Броўка.

*Жнівень.*

У ленінградскім часоп. «Звезда», № 8 — вялікая падборка вершаў пад рубрыкай «Поэты Белорусии». Часопіс знаёміць рускага чытача з вершамі П. Броўкі, М. Тапка, М. Лужаніна, П. Панчанкі, А. Вялюгіна, М. Калачынскага і інш. Пераклады іх твораў зрабілі рускія паэты А. Пракоф'еў, Ус. Раждзественскі, М. Камісарава, М. Браўн і інш. (*Польмя, № 10.*)

*Лістапад, 25.*

Уступным словам адкрыў пленум праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі, які разгледзеў пытанне аб ходзе падрыхтоўкі да 50-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі і 100-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна.

На пленуме П. Броўка вызвалены ад выканання абавязкаў старшыні праўлення Саюза пісьменнікаў у сувязі з назначэннем Галоўным рэдактарам Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. (*Літ. і мастацтва, 29 лістап.; Польмя, № 1.*)

*Лістапад.*

У часоп. «Польмя», № 11 — пізка вершаў «Свет, ён вялікі, бязмежны...», «Покуль вятры панаяцелі... «\*\*\* Ты шчодры будзь! Хтось не забудзе...», «Бомбы, снарады і газы шугаюць...».

*Снежань, 30.*

У сістэме Акадэміі навук БССР створана Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі на правах навукова-даследчай установы. Галоўным рэдактарам пры-

значаны П. Броўка (*Пастанова ЦК КП Беларусі і Савета Міністраў БССР за № 488.*)

*На працягу года.*

У выдавецтве «Беларусь» выйшлі другі і трэці тамы 3б. твораў у 4-х тамах.

У выдавецтве «Народная асвета» зборнік вершаў і паэм «Вершы і паэмы».

## 1967

*Май, 21—27.*

Прымаў удзел у рабоце IV Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў СССР.

23 мая на вячэрнім пасяджэнні выступіў з дакладам аб некаторых зменах у статуте Саюза пісьменнікаў СССР. (*Літ. і мастацтва, 25 мая.*) 27 мая на заключным пасяджэнні з'езда абрана новае праўленне Саюза пісьменнікаў СССР. П. Броўка абраны ў сакратарыят праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. (*Літ. газета, 31 мая; Знамя юности, 28 мая; Польша, № 7.*)

*Май, 31 — чэрвень, 10.*

Удзельнічаў у Дэкадзе ўзбекскай літаратуры і мастацтва ў Беларусі. 2 чэрв. вітаў узбекскіх гасцей на ўрачыстым адкрыцці літаратурнай часткі Дэкады ўзбекскай літаратуры і мастацтва. (*Літ. і мастацтва, 6 чэрв.; Польша, № 7.*)

*Жнівень, 2.*

У «Літ. газете» — артыкул «Прошлое встает передо мной в настоящем». З гісторыі пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.

*Жнівень, 15.*

Выступіў з дакладам «Францыск Скарына — заснавальнік беларускага кнігадрукавання» на агульнагарадскім вечары ў гонар 450-годдзя беларускага кнігадрукавання. (*Літ. і мастацтва, 18 жн.*)

*Жнівень, 17, 18.*

Свята беларускай кнігі, беларускай культуры, прысвечанае 450-годдзю беларускага кнігадрукавання ў Полацку. 17 жн. прысутнічаў на ўрачыстым пасяджэнні. 18 жн. выступіў на мітыngu, прысвечаным урачыстай закладцы пом-

ніка першадрукару Францыску Скарыше. (*Літ. і мастацтва, 22 жн.*)

*Жнівень, 29 — верасень, 4.*

Дні беларускай культуры і мастацтва ў Маскве.  
30 жн. выступіў у Крамлёўскім тэатры на вечары, прысвечаным Беларускай ССР. Чытаў верш «Думы пра Маскву». (*Літ. і мастацтва, 1 верас.; Польша, № 10.*)

2 верас. прымаў удзел у вечары ў ЦДЛ, прысвечаным беларускай савецкай літаратуры. (*Літ. і мастацтва, 5 чэрв.*)

*Кастрычнік, 23.*

Прымаў удзел у рабоце аб'яднанага пленума творчых саюзаў Беларусі, прысвечанага 50-й гадавіне Кастрычніцкай рэвалюцыі. (*Літ. і мастацтва, 21 кастр.*)

*Лістапад, 5.*

Выступіў на ўрачыстым пасяджэнні ЦК КП Беларусі і Вярхоўнага Савета БССР, прысвечаным 50-годдзю Кастрычніка, якое праводзілася сумесна з партыйнымі і савецкімі органамі Мінска і Мінскай вобласці. (*Літ. і мастацтва, 7 лістап.; Гродзенская правда, 6 нояб.*)

*Лістапад, 7.*

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Дружбаў з'яднаны мы назаўжды». Пра творчыя сувязі пісьменнікаў Беларусі з пісьменнікамі іншых краін.

*Лістапад.*

У часоп. «Польша», № 11 — нізка вершаў «Жыццё — карабель», «А Ленін нам кажа...», «Свята», «Курган славы», «Першы камісар», «На сваёй зямлі», «\*\*\* Мы выйшлі з цямоты, нядолі і гора...».

*Снежань, 22.*

Выступіў на ўрачыстым вечары, прысвечаным 45-годдзю часоп. «Польша» з успамінамі аб першых сустрэчах з часопісам, аб яго колішніх супрацоўніках. (*Літ. і мастацтва, 26 снеж.*)

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Пяю цябе, зямля братоў», прысвечаны 50-годдзю Савецкай Украіны.

*Снежань.*

У часоп. «Польша», № 12 — нізка вершаў «Ніца я вярба», «Як плакалі лісты...», «\*\*\* Я чую, як коціцца...».



«\*\*\*Вецер ціхі, зоры ў зборы...», «\*\*\*Ніякіх вестак, дзень не першы...».

*На працягу года.*

У выдавецтве «Беларусь» выйшлі: асобным выданнем паэма «Заўсёды з Лепіным»; зборнік вершаў «Між чырвоных рабін».

У выдавецтве «Советский писатель» — зборнік вершаў і паэм «Всегда с тобой».

## 1968

*Студзень, 19.*

Першае пасяджэнне рэдакцыйнай калегіі і рэдакцыйнага Савета Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Акрамя членаў рэдакцыйнай калегіі і рэдакцыйнага Савета, у ім прынялі ўдзел члены прэзідыума АН БССР, кіраўнікі шэрагу рэспубліканскіх міністэрстваў і ведамстваў. (*Літ. і мастацтва, 23 студз.; Настаўніцкая газ., 24 студз.*)

*Студзень.*

У часоп. «Полымя», № 1 — паведамленне аб тым, што Савет Міністраў БССР утварыў юбілейны камітэт па правядзенню 100-годдзя з дня нараджэння М. Горкага. П. Броўка ўвайшоў у склад камітэта.

*Сакавік, 27.*

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Незабыўнае». Да 100-годдзя з дня нараджэння М. Горкага.

*Сакавік, 28.*

Прысутнічаў у Крамлёўскім Палацы з'ездаў у Маскве на ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння А. М. Горкага. (*Літ. газета, 3 марта.*)

*Красавік.*

У часоп. «Полымя», № 4 — нізка вершаў «\*\*\*Дзе ад старасці падзецца...», «\*\*\* Ну я, вядома, не герой...», «\*\*\* Вядома мне: яно не нова...», «\*\*\* Якімі б ні ішоў шляхамі...», «\*\*\* Відаць, ніколі не забыцца...».

*Красавік, 19.*

У «Літ. і мастацтве» — апавяданне «Быў такі...».

*Май, 25.*

У балгарскай газ. «Работнічэскае дело» — верш «Паклон балгарскім братам». Пераклад з беларускай мовы А. Чыркова.

*Чэрвень, 1.*

Прымаў удзел ва ўрачыстым сходзе грамадскасці Мінска, прысвечаным Міжнароднаму дню абароны дзяцей. (Сов. Беларуссия, 2 июня.)

*Чэрвень, 4—10.*

Прымаў удзел у тыдні беларускай літаратуры ў Ленінградзе. (Звязда, 5 чэрв.)

*Чэрвень, 23.*

Выступіў з успамінамі на ўрачыстым вечары, прысвечаным 70-годдзю з дня нараджэння К. Чорнага. (Літ. і мастацтва, 26 чэрв.)

*Чэрвень, 25—27.*

Прымаў удзел у рабоце чацвёртай сесіі Вярхоўнага Савета СССР сёмага склікання. (Літ. і мастацтва, 29 чэрв.)

*Кастрычнік, 2.*

Прымаў удзел у рабоце рэспубліканскай нарады ідэалагічных работнікаў, прысвечанай падрыхтоўцы да 100-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна. (Літ. і мастацтва, 4 кастр.)

*Верасень, канец — кастрычнік, сярэдзіна.*

Адпачывае ў Сочы. (Ліст да М. Ісакоўскага ад 23 верас.)

*Кастрычнік, 30—31.*

Прымаў удзел у рабоце пленума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. (Літ. і мастацтва, 1 лістап.)

*Кастрычнік.*

У часоп. «Полымя», № 10 — апавяданні «Пачатак», «Хрысця», «Паштавічка».

*Лістапад, 27.*

Выступіў на сустрэчы («Братэрства народаў — братэрства літаратур») за «круглым сталом» у Саюзе пісьменнікаў у Маскве, якая была арганізавана Саветам па бела-

рускай літаратуры пры Саюзе пісьменнікаў СССР і рэдакцыяй газеты «Літаратура і мастацтва». (*Літ. і мастацтва, 5 снеж.*)

*Снежань, 28.*

Прысутнічаў на ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 50-годдзю БССР і Кампартыі Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 31 снеж.; Звязда, 29 снеж.*) Гэтай падзеі прысвяціў верш «Беларусі». Упершыню надрукаваны ў газ. «Вячэрні Мінск», 30 снеж.

*На працягу года.*

У Кіеве ў выдавецтве «Дніпро» выйшаў раман «Калі зліваюцца рэкі». Пераклад з беларускай мовы Г. Вігурскай.

## 1969

*Люты, 7.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне «На мовах розных народаў», у якім адзначаецца, што «на рускай мове выйшла 27 кніг П. Броўкі тыражом 1 мільён 720 тысяч экзemplяраў».

*Люты, 18.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб уручэнні П. Броўку юбілейнага медаля «50 гадоў узброеных сіл».

*Сакавік.*

У часоп. «Полымя», № 3 — нізка вершаў «\*\*\*У Беларусі — ясныя вочы...», «\*\*\*Як бы нішто не адбылося...», «\*\*\*Вясенні вецер на сялібах...», «\*\*\*Люблю начысціню размовы...», «\*\*\*Часамі бачу я камету...», «\*\*\*Калі надыдзе час спачыну...».

*Чэрвень.*

У часоп. «Полымя», № 6 — паведамленне аб тым, што атрымана першая карэктурка 1-га тома Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. У гэтым жа пумары нізка вершаў «\*\*\*Ах, каб як вы ні хацелі...», «\*\*\*Калі мы ў прасторы выходзім вясною...», «Малюся...», «\*\*\*Цапо адзінку — мастака...», «І нехта ўспомніць пра мяне», «Але і тым я ганаруся...».



*Чэрвень, 3—6.*

Прымаў удзел у святкаванні 170-годдзя з дня нараджэння А. С. Пушкіна. Пад уражаннем паездкі напісаў верш «У Міхайлаўскім». Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 6 чэрв.

*Ліпень, 4.*

Прымаў удзел ва ўрачыстым сходзе грамадскасці Мінска, прысвечаным 25-годдзю з дня вызвалення сталіцы ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. (*Літ. і мастацтва, 8 ліп.*)

*Кастрычнік, 6—10.*

Удзельнічаў у літаратурных вечарах пісьменнікаў РСФСР у Мінску, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння У. І. Леніна. (*Сов. Белоруссия, 9 окт.; Літ. і мастацтва, 10, 14 кастр.*)

*Снежань, 10—11.*

Выступіў на аб'яднаным пленуме праўленняў творчых саюзаў СССР — пісьменнікаў, мастакоў, кінематаграфістаў, кампазітараў з удзелам прадстаўнікоў тэатральных аб'яднанняў, саюзаў архітэктараў і журналістаў. На парадку дня пленума: «Увасабленне ленінскіх прынцыпаў партыйнасці і народнасці савецкай літаратуры і мастацтва». (*Літ. і мастацтва, 12 снеж.*)

Прамова надрукавана ў газ. «Литературная Россия», 19 дек.; «Лит. газета», 17 дек.

*Снежань, 19.*

Паступіў у Цэнтральную бальніцу 4-га галоўнага ўпраўлення пры Мінздраве СССР у Кунцаве. Дыягназ: язва страўніка. (*Гісторыя хваробы № 044.*)

*На працягу года.*

У выдавецтве «Беларусь» выйшаў зборнік вершаў «Між чырвоных рабін».

У Маскве ў выдавецтве «Художественная литература» — «Избранные произведения» у 2-х тамах (вершы, паэмы).

## 1970

*Студзень, 23.*

Перапёс аперацыю (рэзекцыя страўніка).

Аперацыю зрабіў прафесар М. Н. Маліноўскі ў купцаўскай бальніцы. (*Гісторыя хваробы № 044.*)

### *Студзень.*

У часоп. «Полымя», № 1 — паведамленне аб тым, што выйшаў з друку першы том Беларускай Савецкай Энцыклапедыі памерам 50 аркушаў, у якім змешчана 2658 артыкулаў — малых і вялікіх. Тыраж тома — 25 000 экзэмпляраў. Кожны год будзе выходзіць два тамы БелСЭ.

### *Люты, 2.*

Выпісаўся з бальніцы. (*Гісторыя хваробы № 044.*)

У бальніцы напісаў вершы «Хваляванне», «Ой, чалом», «Дзень добры», «У Купцаве», «Многа даў наш край бацькоўскі».

### *Люты, 25.*

За кнігу паэзіі «Між чырвоных рабін» і паэму «Заўсёды з Леніным» П. Броўку прысуджана Дзяржаўная прэмія БССР імя Я. Купалы. (*Літ. і мастацтва, 3 сак.; Полымя, № 4.*)

### *Сакавік, да 26.*

У Барвісе. (*Ліст да І. Казекі ад 9 сак.*)

### *Май, 8.*

У «Літ. і мастацтва» — паэма «Дума аб бессмяротнасці». Паэма напісана да 25-годдзя перамогі савецкага народа над фашысцкай Германіяй і прысвечана землякам паэта, якія загінулі ў час Вялікай Айчыннай вайны.

### *Май, паміж 22—29.*

Адбылася сустрэча з выбаршчыкамі дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР у Рэчыцы. (*Літ. і мастацтва, 29 мая.*)

### *Чэрвень, 23.*

Выступіў з успамінамі пра сустрэчы з К. Чорным на ўрачыстым вечары, прысвечаным 70-годдзю з дня нараджэння пісьменніка. (*Літ. і мастацтва, 26 чэрв.; Полымя, № 8.*)

### *Чэрвень.*

У часоп. «Полымя», № 6 — паведамленне аб тым, што «На ўсесаюзным юбілейным конкурсе на лепшае мастацка-тэхнічнае афармленне і выданне кніг» першы том Беларускай Савецкай Энцыклапедыі адзначаны дыпламам другой ступені. Кніга паэзіі П. Броўкі «Між чырвоных рабін» (мастак П. Драчоў) — дыплом трэцяй ступені».

*Ліпень, 15.*

У «Літ. газете» — віншуе У. Дубоўку з 70-годдзем з дня параджэння.

*Жнівень.*

У часоп. «Полымя», № 8 — вершы «\*\*\* Усё жыццё — адно імгненне...», «Быў юнаком...», «\*\*\* Пад дзірваном магільным горкі...», «У парку курортным», «\*\*\* Пра пезнаёмца, незнаёмку...», «\*\*\* Наперад — промень праз морак рання...», «Хваляванне», «Дзень добры...», «У Купцаве», «Першыя спектаклі», «Як лета ўбярэцца», «Смачней было...», «Ты па характару сарока...», «У навальніцу», «Маім сябрам», «Пчаліны дом», «Паранены».

*Верасень.*

У часоп. «Беларусь», № 9 — верш «Міхаілу Святлову», напісаны да 5-й гадавіны з дня смерці паэта.

*Кастрычнік, 26 — лістапад, 15.*

У Кіславодску. (Ліст да С. Красікава ад 12 лістап.)

*Кастрычнік.*

У часоп. «Полымя», № 10 — паведамленне аб тым, што на паліграфічным камбінаце імя Я. Коласа падрыхтавана да выпуску сувенірнае выданне, прысвечанае 50-годдзю Ленінскага камсамола Беларусі.

Складальнік арыгінальнай кніжкі названай «Арлянатам», — П. Броўка. У яе ўвайшлі вершы беларускіх паэтаў пра камсамолію нашай рэспублікі. Кніга памерам з запалкавы карабок мае больш за сто старонак.

У часоп. «Маладосць», № 10 — вершы «\*\*\* Ноч і прытуліць і прыкрые...», «Мне шмат цяжэй», «\*\*\* Ну што ж, прыціхлі сэрца спевы...», «\*\*\* Навошта непатрэбны крык...».

*На працягу года.*

У Маскве ў выдавецтве «Советский писатель» выйшаў раман «Когда сливаются реки». Пераклад з беларускай мовы М. Грыбачова.

## 1971

*Люты, 12.*

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Непаўторная». Да 70-годдзя з дня параджэння народнай артысткі БССР В. Пола.



*Красавік, 8.*

Чытаў верш «Мая Савецкая ўлада» на заключным літаратурным вечары, якім закончыліся праведзеныя ў рэспубліцы ў гонар XXIV з'езда КПСС Дні літаратуры. (*Літ. і мастацтва, 16 крас.*)

*Красавік, 25.*

Прымаў удзел ў аб'яднаным пасяджэнні Рэдакцыйнай калегіі і Рэдакцыйнага савета БелСЭ па абмеркаванню пятага і шостага тамоў БелСЭ і плана-праспекта дваццацітама «Беларуская Савецкая Сацыялістычная рэспубліка». (*Ліст да М. Танка ад крас.*)

*Красавік, 26—27.*

VI з'езд пісьменнікаў Савецкай Беларусі.

Прымаў удзел у спрэчках па справаздачным дакладзе праўлення і дакладзе рэвізійнай камісіі Саюза пісьменнікаў Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 7 мая.*)

Выступленне пад назвай «Сілы і талент — любая радзіме» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 7 мая.

*Чэрвень, 29 — ліпень, 2.*

Прымаў удзел у рабоце V з'езда пісьменнікаў СССР. (*Літ. газета, 20 чуня; Літ. і мастацтва, 2, 9 ліп.*)

*Ліпень, 2.*

Адбыўся пленум праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. Пленум разгледзеў арганізацыйныя пытанні.

П. Броўка абраны ў сакратарыят праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. (*Літ. і мастацтва, 9 ліп.*)

*Жнівень, пасля 10 — верасень, пачатак.*

У бальніцы. (*Янка Казека. «На новай ніве» // Успаміны пра Петруся Броўку... — С. 296.*)

*Жнівень.*

У часоп. «Маладосць», № 8 — вершы «Ты для мяне...», «Як дзень пачпецца...», «\*\*\* Мой зямны шар...», «Змагацца з тугой...», «Касмічных спраў майстры...», «Вішня», «Вясновае».

*Верасень.*

У Доме творчасці пісьменнікаў імя Я. Райніса ў Дубултах. (*Ліст да І. Казека ад 25 верас.*)

*Снежань.*

Адпачывае і працуе ў санаторыі ў Нясвіжы. У санаторыі напісаў апавяданне «Спакуса». Упершыню надрукавана ў часоп. «Полымя», 1973, № 1.

*На працягу года.*

У выдавецтве «Беларусь» выйшаў раман «Калі зліваюцца рэкі».

У Маскве ў выдавецтве «Советский писатель» — зборнік новых вершаў «Я вам скажу...».

## 1972

*Студзень, 19.*

Пад старшынствам П. Броўкі адбылося пасяджэнне Камітэта па дзяржаўных прэміях БССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры. (*Літ. і мастацтва, 21 студз.*)

*Студзень, 26—28.*

Прымаў удзел у рабоце пленума праўлення Саюза пісьменнікаў ССРСР, прысвечанага літаратурнай крытыцы. (*Літ і мастацтва, 4 лют.*)

*Люты, 16.*

Прымаў удзел у рабоце пленума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, прысвечанага беларускай літаратурнай крытыцы. (*Літ. і мастацтва, 18 лют.*)

*Май — чэрвень.*

Працуе над апавесцю «Допька-Даніэль». Упершыню апавесць надрукавана ў часоп. «Полымя», 1973, № 1.

*Чэрвень, 5—7.*

У бальніцы. Праходзіць курс лячэння горла. (*Гісторыя хваробы № 044.*)

*Чэрвень, пасля 25.*

Прымаў удзел у азнаямленчай паездцы па Мінскім, Лагойскім, Докшыцкім і Мядзельскім раёнах, якую арганізаваў ЦК КП Беларусі для членаў праўленняў Саюзаў пісьменнікаў і кампазітараў. Выступіў перад жыхарамі гарадскога пасёлка Бягомль. (*Літ. і мастацтва, 23 чэрв.; Польша, № 8.*)

### *Ліпень, 5.*

Падзяліўся ўспамінамі пра Янку Купалу на навуковай сесіі АН БССР, прысвечанай купалаўскаму юбілею. (*Літ. і мастацтва, 14 ліп.; Весці АН БССР, № 5.*)

### *Ліпень, 7.*

Выступіў на ўрачыстым мітынгу, прысвечаным адкрыццю помніка Я. Купалу ў Мінску. Над стварэннем мемарыяльнага ансамбля ў Купалаўскім парку працавалі архітэктары і скульптары А. Анікейчык, А. Заспіцкі, Л. Гумілеўскі, Ю. Градаў, Л. Левін.

Прысутнічаў на ўсеагульным урачыстым сходзе, прысвечаным 90-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы. (*Літ. і мастацтва, 14 ліп.; Польша, № 9.*)

У газ. «Правда» — артыкул «Сын і пеец народа». Да 90-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы.

### *Ліпень, 8.*

Выступіў з чытаннем верша «Купала і Колас, вы нас гадавалі» на свяце паэзіі ў Вязынцы. (*Літ. і мастацтва, 14 ліп.; Польша, № 9.*)

### *Ліпень, 25.*

У «Лит. газете» — артыкул «Проникновенный голос» з выпадку смерці М. Ісакоўскага. З М. Ісакоўскім П. Броўку звязвалі цёплыя сяброўскія адносіны. М. Ісакоўскі перакладаў вершы П. Броўкі, сярод якіх «Дубовы ліст» і «Александрына». Гэта адны з любімых самім П. Броўкам вершаў.

### *Жнівень, 24—30.*

У бальніцы. (*Гісторыя хваробы № 044.*)

### *Верасень, 5.*

Зацверджаны членам рэдкалегіі «Библиотека поэта». (*Пастанова сакратарыята.*)

### *Верасень.*

У Доме творчасці пісьменнікаў СССР ім. Я. Райніса ў Дубултах. (*Ліст да І. Казека ад 10 верас.*)

### *Кастрычнік, 3.*

За выдатныя заслугі ў развіцці савецкай літаратуры і плённую грамадскую дзейнасць П. Броўку прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы з уручэннем яму ор-



дэна Леніна і залатога медаля «Серп і Молат». (*Звязда, 4 кастр.; Літ. і мастацтва, 6 кастр.; Польша, № 11.*)

#### *Кастрычнік.*

У Барвісе. (*Ліст да І. Казекі ад 24 кастр.*)

У часоп. «Маладосць», № 10 — вершы «Маляр», «Сябру-крытыку», «Кажу табе...» «Прыкметы вясны», «Партызанская любоў», «Лепель», «Нязменны воін», «А сопча тчэ свае валокны...».

#### *Лістапад, 3.*

Адкрыў уступным словам урачысты сход, прысвечаны 90-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа. (*Літ. і мастацтва, 10 лістап.*)

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «У дзядзькі Якуба ў Ташкенце». Успаміны з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа.

#### *Лістапад, 14.*

Прымаў удзел у рабоце аб'яднанага пленума праўлення саюзаў пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, кінематаграфістаў, архітэктараў, журналістаў БССР, Беларускага тэатральнага аб'яднання, прысвечанага 50-годдзю з дня ўтварэння СССР. (*Літ. і мастацтва, 17 лістап.*)

#### *Снежань.*

У часоп. «Польша», № 12 — аповяданні «Разам з камісарам», «З драўляным сажнем», «Перапыненая вечарынка», «Вінчэстэр», «Анэтка».

#### *На працягу года.*

У выдавецтве «Беларусь» выйшлі зборнікі вершаў «Калі ласка» і «Ты — мая пчолка». Зборнік «Ты — мая пчолка» паралельна на беларускай і рускай мовах. Пераклад з беларускай мовы Я. Хелемскага.

## 1973

#### *Сакавік, 29.*

У польскай газ. «Przodownik» («Ударнік») — верш «Жыццё — як адно імгненне...».

#### *Май.*

Напісаў пізку вершаў «За вас мы рады, маладыя...», «Настрой», «\*\*\* Палі, лугі, гаі, разлогі...», «Калі б папова пачынаць...», «А мы расцём!»

### *Чэрвень.*

У часоп. «Маладосць», № 6 — песня «Я не магу на вас забыцца». Словы верша «Чаму я гэтак вас люблю?» перакладзены на музыку І. Лучанком.

Да зямлі маленства, Ушаччыны, паэт вяртаўся і ў іншых вершах: «Любая мясціна», «\*\*\* Мой кут нічым не адмысловы», «Мая Ушачка».

### *Ліпень, 7.*

Выступіў з успамінамі аб сустрэчах з Я. Купалам на свяце паэзіі ў Вязынцы. (*Літ. і мастацтва, 13 ліп.*)

### *Ліпень.*

Узнагароджаны балгарскім ордэнам Кірылы і Мефодзія. (*Полымя, № 7.*)

У часоп. «Новый мир», № 7 — артыкул «Как грозой дождь». Да 80-годдзя з дня нараджэння У. Маякоўскага.

### *Верасень, 14.*

У «Літ. і мастацтве» — у перакладзе П. Броўкі з азербайджанскай мовы рубаі Насімі Імадзедзіна («Што чалавеку не дала б жыццёвая дарога...», «О ружа, ты расла ў садах якіх...», «Мой доктар хворы...», «Ад вечнай ісціны не адышоў...», «І свету без цябе няма, здаецца, нам...», «У валасах маіх мне палыхае сонца...», «А прыгажосць твая — у свеце ўсё скарыла...», «Хоць можа мой няясны сказ, я гавару...», «У свеце ўсё, як ёсць, па боскай волі...», «Ці я ў мячэць іду, ці ў зорку я імама...»).

У газеце змешчаны таксама артыкул П. Броўкі аб І. Насімі.

### *Верасень, 17.*

У газ. «Лит. Россия» — успаміны аб А. Твардоўскім «Бессмертне пахаря». А. Твардоўскі быў адзін з любімых паэтаў П. Броўкі, добрым сябрам і настаўнікам.

### *Верасень, да 28.*

У Доме творчасці пісьменнікаў ім. Я. Райніса ў Дубултах. (*Ліст да С. Грахоўскага ад 9 верас.*)

У Дубултах напісаў апавяданні: «Кантрабандысты», «Чырвоны аловак», «Зайздрасць і заспакаенне». Усе апавяданні ўпершыню апублікаваны ў часоп. «Полымя», № 4, 1974.

*Кастрычнік, 25—31.*

Удзельнічаў у рабоце Сусветнага кангрэсу міралюбівых сіл у Маскве. (*Літ. і мастацтва, 26 кастр.; Лит. газета, 31 окт.*)

*Лістапад.*

У часоп. «Дружба народов», № 11 надрукаваны апавяданні «Начало», «Вместе с комиссаром», «Прерванная вечеринка», «Винчестер», «Анэтка». Пераклад з беларускай мовы А. Астроўскага.

*На працягу года.*

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла паэма «Лясы наддзвінскія».

У Маскве ў выдавецтве «Художественная литература» — кніга вершаў і паэм «А дни идут...». Пераклад з беларускай мовы Я. Хелемскага.

У Маскве ў выдавецтве «Воениздат» — зборнік вершаў і паэм «Дума о бессмертии».

У Маскве ў выдавецтве «Известия» — раман «Когда сливаются реки». Пераклад з беларускай мовы М. Грыбачова.

## 1974

*Студзень.*

У часоп. «Беларусь», № 1 — успаміны пра П. Глебку, з якім Пятра Усціпавіча звязвала доўгае сяброўства.

У часоп. змешчаны таксама ў перакладзе П. Броўкі вершы Я. Хелемскага.

*Люты, 1.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што П. Броўку прысуджана прэмія часоп. «Дружба народов» за цыкл апавяданняў, змешчаных у 11 нумары часопіса за 1973 год.

*Люты, 8.*

У «Літ. і мастацтве» — артыкул «Натхнёны». Да 60-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова.

*Сакавік, 20.*

Вітаў літоўскіх сяброў на ўрачыстым адкрыцці Дзён культуры Савецкай Літвы ў Беларусі. (*Літ. і мастацтва, 22 сак.; Польшча, № 5.*)



*Красавік, 12.*

У «Літ. і мастацтва» — паведамленне, што ў латвійскім выдавецтве «Ліесма» падрыхтаваны да друку вялікі зборнік «Беларуская паэзія», у які ўвайшлі вершы і паэмы Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі, М. Танка, П. Панчанкі, А. Куляшова і інш.

*Красавік, канец — май, 24.*

Знаходзіўся ў Цэнтральнай бальніцы 4-га галоўнага ўпраўлення пры Мінздраве СССР у Кунцаве.

*Май, 27.*

Сустрэўся са сваімі выбаршчыкамі і студэнтамі Мазыра. (*Літ. і мастацтва, 31 мая.*)

П. Броўка вылучаны кандыдатам у дэпутаты Савета нацыяльнасцей па Мазырскай выбарчай акрузе № 87.

*Чэрвень, 25—30.*

Прымаў удзел ва ўрачыстасцях, прысвечаных 30-годдзю вызвалення БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і прысваенню Мінску звання «Горад-герой». (*Літ. і мастацтва, 28 чэрв.*)

28 чэрв. выступіў на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 30-годдзю вызвалення беларускай рэспублікі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і прысваенне Мінску ганаровага звання «Горад-герой». (*Літ. і мастацтва, 29 чэрв.; Польша, № 8.*)

*Жнівень, 28.*

Выступіў з успамінамі аб рабоце першых саюзнага і беларускага з'ездаў пісьменнікаў на вечары, прысвечаным 40-годдзю I Усесаюзнага з'езда савецкіх пісьменнікаў і I Усебеларускага з'езда савецкіх пісьменнікаў. (*Літ. і мастацтва, 30 жн.; Польша, № 10.*)

*Жнівень, 30.*

Прысутнічаў на ўрачыстым пасяджэнні гарадскога камітэта КП Беларусі і гарадскога Савета дэпутатаў працоўных, прысвечаным 1000-годдзю Віцебска і ўручэнні гораду ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга. (*Польша, № 10.*)

*Верасень, 3—4.*

Выступіў на пленуме праўлення СП СССР, прысвечаным 40-годдзю першага з'езда савецкіх пісьменнікаў.

Прамова пад назвай «История выдвинула нас вперед» надрукавана ў часоп. «Вопросы литературы», № 8.

*Верасень, пасля 4.*

Адпачывае ў Ялце. (Ліст да І. Казекі ад 21 верас.)  
Напісаў вершы «Развітанне з паўднёвым сонцам»,  
«Труба і ліра».

*Кастрычнік, 9—10.*

Выступіў на Савецкай канферэнцыі прыхільнікаў міру, прысвечанай 25-гадавіне савецкага руху ў абарону міру. (Лит. газета, 16 окт.)

*Снежань.*

У бальніцы ў Купцаве. (Ліст да А. Петрашкевіча, І. Казекі, Р. Канавалава, І. Хаўратовіча ад 4 снеж.)

*На працягу года.*

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшлі новая кніга лірыкі «І ўдзень і ўпачы» і зборнік прозы «Разам з камісарам».

У Маскве ў выдавецтве «Советский писатель» — зборнік вершаў «И днем и ночью». Пераклад з беларускай мовы В. Карчагіна і Я. Хелемскага.

У Маскве ў выдавецтве «Молодая гвардия» — зборнік «Пишу о сердце человечьем...».

## 1975

*Студзень, да 25.*

У бальніцы ў Купцаве. (Ліст да А. Петрашкевіча, І. Казекі, Р. Канавалава, І. Хаўратовіча ад 4 снеж. 1974.)


У бальніцы напісаў вершы «З жыцця бальнічнага», «Натура ўжо, відаць, такая...», «Ты захварэеш неспадзеўкі...», «Хоць плот бальнічны не вышэйшы...», «Чытачам», «Яно, жартуючы, вядома».

*Люты — сакавік.*

Працуе над апавесцю «Вечная пляма». Упершыню апавесць падрукавана ў часоп. «Маладосць», 1975, № 9.


*Май, 13.*

За актыўны ўдзел у прапагандзе дасягненняў савецкай навукі, тэхнікі, культуры і плённую работу па выданню энцыклапедычнай літаратуры П. Броўка Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР узнагароджаны ордэнам Дружбы народаў.



**Г. Бураўкін, К. Крапіва, П. Броўка, М. Магукоўскі.  
VIII з'езд пісьменнікаў БССР.  
1976 г.**





**Пятрусь Броўка ў Пуцілкавічах.  
1979 г.**

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР за вялікія заслугі ў развіцці беларускай савецкай літаратуры і ў сувязі з сямідзесяцігоддзем з дня нараджэння Пётр Усціповіч узнагароджаны Гапаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. (*Польмя*, № 8.)

### *Чэрвень.*

У часоп. «Беларусь», «Польмя», «Маладосць», «Вожык», «Вясёлка», «Бярозка» вершы — «\*\*\* Зямля! Ты тайнамі багата...», «На схіле пройдзеных гадоў», «\*\*\* Хоць сталасць з'явіцца па ўзросце...», «Памяці паэта», «Я не люблю пахмурных дзён...», «Зайздросчу макаваму зерню», «Як дзве бабулі...», «\*\*\* Зіма яшчэ не наступае...», «А час, як прыйдзе, скажа цвёрда...», «А я ж у сэрцы не змяніўся...», «\*\*\* Відаць, што доля ўжо такая...», «За валам вал...», «Нібы імкнецца ўсё да ўзлёту», «Размова з мастаком-мадэрністам», «Пра вас я думаю заўсёды», «Ты мне ўяўляешся такою...», «Я нізка прад табой хілюся...», «Партызанскі пчаляр», «Раніцу люблю...», «Два хвалько».

### *Ліпень, 1.*

Урачысты вечар, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння П. Броўкі. Вечар адкрыў М. Танк. Са словам пра юбіляра выступіў П. Панчанка. (*Літ. і мастацтва*, 4 ліп.; *Звязда*, 3, 4 ліп.)

### *Ліпень, 11.*

У «Літ. і мастацтва» — гутарка карэспандэнта газеты «Літ. і мастацтва» з П. Броўкам у сувязі з выхадам у свет 12-га тома Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, які завяршае гэтае выданне.

### *Жнівень, 19.*

За плённую работу па падрыхтоўцы і выдаццю дваццацітомнай Беларускай Савецкай Энцыклапедыі П. Броўку прысвоена ганаровае званне заслужанага дзеяча навукі Беларускай ССР. (*Літ. і мастацтва*, 22 жн.; *Пасведчанне № 124.*)

### *Кастрычнік, 1.*

Прымаў удзел у рабоце ўрачыстай сесіі агульнага сходу АН БССР, прысвечанай уручэнню Акадэміі навук рэспублікі ордэна Дружбы народаў. (*Польмя*, № 11.)

*Кастрычнік, 20.*

У Маскве ў Калоннай зале Дома Саюзаў адбыўся вечар, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння Пятра Усцінавіча. Вечар адкрыў уступным словам М. С. Ціханаў.

Слова пра П. Броўку сказаў М. Танк. Аб творчасці юбіляра гаварылі літаратары Масквы, Украіны, Таджыкістана, Латвіі і інш. саюзных рэспублік. На вечары выступілі М. Нагібеда, К. Вапшэкіп, Ю. Вапаг, М. Турсунзадэ, Я. Хелемскі, М. Камісарава, К. Куліеў, Р. Барадулін П. Папчанка, артыст І. Русінаў. (*Літ. і мастацтва, 24 кастр.; Звязда, 22 кастр.; Польша, № 12.*)

*На працягу года.*

У Мінску ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў першы том (вершы, паэмы, пераклады 1926—1940 гг.) Зб. тв. у 7 тамах. У выдавецтве «Правда» ў Маскве — зборнік «Стхі».

У Маскве ў выдавецтве «Советский писатель» — зборнік вершаў «І ўдзень і ўночы».

## 1976

*Студзень, 1.*

У «Літ. і мастацтве» П. Броўка расказвае аб сваіх задумах, творчых планах і здзяйсненнях. Адзначае, што асабліва радуецца «калектыўнаму набытку Галоўнай рэдакцыі Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, яе шматлікага аўтарскага актыву: у 1975 годзе, аkurat у тэрмін, завершана выданне дваццацітомнай БелСЭ — першага ў гісторыі Беларусі універсальнага даведніка па ўсіх галінах ведаў, набытых чалавецтвам».

*Студзень, 9.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што «змест адной з чарговых кніжак бібліятэчкі «Огонёк» склалі творы П. Броўкі. Зборнік пазываецца «Крокі». Сорака пяць вершаў пароднага паэта Беларусі на рускую мову пераклаў Я. Хелемскі».

*Студзень, сярэдзіна.*

Выступіў на аўтарскім вечары П. Папчанкі. (*Польша, № 3.*)



*Студзень.*

У часоп. «Польмя», № 1 пізка вершаў — «\*\*\* Калі праз меру суха-суха...», «Дзяржынскі ў Мінску», «Яны стаяць, як маякі...», «Я свой збіраю ўраджай», «Паэту — сябру», «\*\*\* Вядома нам — усё не вечна...».

*Люты, 4—6.*

Прымаў удзел у рабоце XXVIII з'езда КПБ. (*Літ. і мастацтва, 6 лют.; Польмя, № 3.*)

*Сакавік, 20.*

Адкрыў урачысты сход, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння К. Крапівы. (*Літ. і мастацтва, 26 сак.; Польмя, № 5.*)

*Май, 11—12.*

Прымаў удзел у рабоце VII з'езда пісьменнікаў Беларусі. 11 мая адкрыў з'езд уступным словам. (*Польмя, № 6.*)

Уступнае слова пад назвай «Мы можам ганарыцца такім сяброўствам...» надрукавана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 14 мая. Абраны ў праўленне СП БССР і дэлегатам на VI Усесаюзны з'езд пісьменнікаў СССР. (*Літ. і мастацтва, 14 мая.*)

*Май, 25.*

Выступіў на ўрачыстым вечары адкрыцця літаратурнай часткі Дзён літаратуры і мастацтва Украінскай ССР. (*Літ. і мастацтва, 28 мая; Польмя, № 7.*)

*Чэрвень, 7.*

Першае пасяджэнне прэзідыума праўлення СП БССР, абранага VII з'ездам пісьменнікаў Беларусі. І. Мележ уручыў П. Броўку юбілейны медаль Сусветнага Савета Міру і Ганаровую грамату Савецкага камітэта абароны міру за актыўны ўдзел у дзейнасці Камітэта абароны міру і ў сувязі з 25-годдзем сусветнага руху прыхільнікаў міру. (*Літ. і мастацтва, 11 чэрв.; Польмя, № 8.*)

*Чэрвень, 21—25.*

Прымаў удзел у рабоце VI з'езда пісьменнікаў СССР. Абраны членам праўлення СП СССР. (*Літ. і мастацтва, 2 ліп.*)

*Верасень.*

У часоп. «Бярозка», № 9 — паэма «Марат Казей».

*Снежань, 24.*

У «Літ. і мастацтве» — ліст А. Фадзеева да П. Броўкі ад 19 лют. 1955 г. Ліст надрукаваны пад рубрыкай «Да 70-годдзя з дня нараджэння А. Фадзеева».

*Снежань.*

У Кіславодску. (*Ліст да Л. А. Антаневіч ад 7 снеж.*)

Працуе над апавяданнем «Законы сэрца». Упершыню апавяданне надрукавана ў часоп. «Полымя», № 10, 1977.

*На працягу года.*

У Мінску ў выдавецтве «Беларусь» выйшаў зборнік вершаў «Ты — мая пчолка» паралельна на беларускай і рускай мовах. Пераклад з беларускай мовы Я. Хелемскага.

У Мінску ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» — другі і трэці тамы (вершы, паэмы) Зб. твораў у 7 тамах.

У Маскве ў выдавецтве «Советский писатель» — зборнік «Вместе с комиссаром». Пераклад з беларускай мовы А. Астроўскага.

## 1977

*Студзень, 14.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што рэдакцыйная калегія часопіса «Огонек» адзначыла прэміямі і граматамі лепшыя творы, якія былі змешчаны на яго старонках на працягу 1976 г. Сярод названых аўтараў народныя паэты Беларусі П. Броўка і М. Танк.

*Люты.*

У часоп. «Полымя», № 2 — паведамленне аб тым, што маскоўскае выдавецтва «Прогресс» выпусціла ў перакладзе па англійскую мову анталогію беларускай паэзіі «Мая цудоўная Беларусь». У кнігу ўключаны пераклады з Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, П. Броўкі, М. Танка, А. Куляшова і інш.

*Люты — сакавік, да 25.*

Знаходзіцца ў бальніцы ў Купцаве. (*Ліст да І. Казекі, І. Хаўратовіча, М. Дубянецкага ад 21 лют.*)

З успамінаў І. Казекі: «Хвароба паклала свой адбітак на душэўны стан, настрой Петруся Броўкі, і ўсе, хто блізка ведаў яго ў апошнія гады жыцця, заўважалі, як ён мяняўся. У размовах стаў часцей звяртацца да фактаў ра-

нейшага літаратурнага жыцця і асобных момантаў уласнай біяграфіі. Адчувалася, што ён многа думаў аб пра-жытым і перажытым, як бы азіраў пройдзены шлях, зробленае ў літаратуры. Гэта выявілася і ў яго лірыцы: усё часцей і часцей з'яўляліся ў яго вершах так званыя вечныя тэмы. Роздум пра вечныя маральныя каштоўнасці, пра сэнс жыцця і духоўную веліч чалавека складае змест многіх яго вершаў апошніх гадоў. Прыкметна было, што ён шукаў большай блізкасці з людзьмі, больш даверліва гаварыў пра сябе». (*Янка Казека. «На новай ніве» // Успаміны пра Петруся Броўку... — С. 298—299.*)

У бальніцы напісаў успаміны аб сваіх настаўніках і любімых песнярах Я. Купале («Вы клікалі нас, маладых арлянят...») і Я. Коласе («Забыць цябе не маю сілы...»).

### *Сакавік, 29.*

Выступіў на адкрытым партыйным сходзе СП БССР. Гаварыў пра развіццё беларускай літаратуры, пра кантакты паміж пісьменнікамі і чытачамі, пра адданасць майстроў слова ленінскім ідэалам. (*Польмя, № 5.*)

### *Красавік, 19—20.*

Прымаў удзел у рабоце VIII з'езда таварыства «Веды» Беларускай ССР. (*Польмя, № 6.*)

### *Май, 10.*

Аўтарскі вечар Е. Лось. Шчырыя, сяброўскія словы прыслаў сваёй зямлячцы П. Броўка. (*Літ. і мастацтва, 13 мая.*)

### *Чэрвень, 16.*

Прымаў удзел у рабоце шостаў сесіі Вярхоўнага Савета ССР дзевятага склікання. (*Літ. і мастацтва, 17 чэрв.*)

### *Кастрычнік, 4.*

Прымаў удзел у рабоце нечарговай сёмай сесіі Вярхоўнага Савета ССР дзевятага склікання. (*Літ. і мастацтва, 6 кастр.*)

### *Кастрычнік, 19.*

Прымаў удзел у рабоце аб'яднанага пленума праўленняў творчых саюзаў Беларусі, прысвечанага 60-годдзю Кастрычніцкай рэвалюцыі. (*Літ. і мастацтва, 28 кастр.*)



*Снежань, 2.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што на-  
пярэдадні 60-й гадавіны Вялікага Кастрычніка Лодзін-  
скае выдавецтва выпусціла анталогію «Польшча ў савец-  
кай паэзіі». Усяго ў выданні змешчаны творы ста двацца-  
ці трох савецкіх аўтараў. Сярод трынаццаці паэтаў з  
Беларусі — П. Броўка.

*На працягу года.*

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшлі чацвёр-  
ты і пяты тамы Зб. твораў у 7-мі тамах; асобным выданнем  
паэма «Наш музей».

У выдавецтве «Советский писатель» — зборнік вершаў  
«Как поднимается солнце». Пераклад з беларускай мовы  
В. Карчагіна і Я. Хелемскага.

## 1978

*Студзень, 13.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб тым, што бе-  
ларускае тэлебачанне паказала спектакль па кнізе  
П. Броўкі «Разам з камісарам». Аўтар сцэнарыя — Р. Ба-  
радулін. Рэжысёр-пастаноўшчык — У. Забела. У галоўных  
ролях заняты артысты беларускіх тэатраў Ф. Варанецкі і  
Я. Лявонцьеў. Песні да спектакля напісаны кампазітарам  
І. Лучанком.

*Верасень, 7.*

Адкрыў уступным словам урачыстае пасяджэнне,  
прысвечанае 150-годдзю з дня нараджэння Л. М. Талсто-  
га. (*Літ. і мастацтва, 15 верас.*)

Уступнае слова «...святло праўды свету нёс» надрука-  
вана ў газ. «Літаратура і мастацтва», 15 верас.

*Снежань.*

Прымаў удзел у рабоце аб'яднанага пленума праўлен-  
ня творчых саюзаў рэспублікі. (*Літ. і мастацтва, 22 снеж.*)

*На працягу года.*

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшлі шосты  
і сёмы тамы Зб. твораў у 7-мі тамах.

У Маскве ў выдавецтве «Детская литература» выйшаў  
зборнік прозы «Вместе с комиссаром». Пераклад з бела-  
рускай мовы А. Астроўскага.

## 1979

*Люты, 1.*

У газ. «Знамя юности» — паведамленне аб абрапні гараровым калгаснікам калгаса імя Т. Шаўчэнка Арцёмаўскага раёна Данецкай вобласці.

*Люты, 9.*

У «Літ. і мастацтве» — паведамленне аб сустрэчы працоўных Полацка з кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР П. Броўкам і ткачыхай завода шкловалакна С. Цурай. Давераная дэпутата расказала прысутным аб жыццёвым шляху паэта. Пётр Усцінавіч прачытаў урывак з паэмы «Беларусь» і верш пра Полацк, напісаны праз 50 гадоў пасля развітання з ім.

*Лета.*

Апошняя паездка на радзіму. (С. Законнікаў. *Жывая крыніца. // Успаміны пра Петруся Броўку...— С. 331.*)

*Лістапад, 12—16.*

У Соснах напісаў верш «Ён неўміручы», які прысвяціў памяці беларускага воіна, былога рабочага мінскага радыёзавода Т. А. Лук'яновіча. Гэта апошні апублікаваны пры жыцці твор паэта.

Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 29 снеж.

*На працягу года.*

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў «Што сэрца праспявала».

У выдавецтве «Советский писатель» — зборнік «И молодость и зрелость».

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» — паэма «Над родной рекой Березой».

У Рызе выйшаў томік выбраных вершаў «Дабрыня».

## 1980

*Люты.*

У бальніцы ў Купцаве. (Якаў Хелемскі. *Другая падова жыцця // Успаміны пра Петруся Броўку... С. 124.*)

*Люты, 15.*

У бальніцы напісаў верш «Савецкі чалавек». Гэта апошні верш П. Броўкі.

Упершыню надрукаваны ў часоп. «Полымя», № 6.

*Люты, 17.*

Закончыў працу над прадмовай «Слова да чытача» да I т. Зб. тв. у 4-х т. на рускай мове. Працаваць дапамагала жонка, Алена Міхайлаўна. (*Літ. і мастацтва, 13 лістап.; ліст да Я. Хелемскага ад 6 сак.*)

*Сакавік, 6.*

*З успамінаў Я. Хелемскага:* «Апошняе пісьмо, атрыманае мною ад Броўкі, пазначанае шостым сакавіка. Больш дакладна, не пісьмо, а кароткая записка. На большае сіл, відаць, ужо не было. Але почырк заставаўся, як заўсёды, выразным, каліграфічным. Вось што я прачытаў: «Пішу табе некалькі слоў, яшчэ не маючы пэўнасці. Ёсць падзеі. Імі жыву». (*Якаў Хелемскі. Другая палова жыцця // Успаміны пра Петруся Броўку... С. 124.*)

*Сакавік, 24.*

Пётр Усцінавіч Броўка памёр. Дыягназ: рак горла. (*Літ. і мастацтва, 28 сак.; Гісторыя хваробы № 044.*)

*Сакавік, 26.*

Пахаванне Пятра Усцінавіча. На жалобным мітынгу выступілі: першы намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР У. Ф. Міцкевіч, старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, народны паэт Беларусі Максім Танк, сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў СССР С. В. Сартакоў, слесар вытворчага аб'яднання «Інтэграл», Герой Сацыялістычнай Працы У. У. Забалоткі, віцэ-прэзідэнт АН БССР А. С. Махнач, ад Саюза пісьменнікаў УССР украінскі літаратар В. Р. Бальшак, ад працаўнікоў сельскай гаспадаркі механізатар калгаса імя Гастэлы Мінскага раёна С. С. Глухаў, ад выбаршчыкаў Полацкай выбарчай акругі сакратар Шумілінскага райкома КПБ М. С. Сянчура, ад літоўскіх літаратараў сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Літвы А. З. Пацюс, ад імя моладзі рэспублікі аспірантка кафедры беларускай мовы Белдзяржуніверсітэта імя У. І. Леніна А. І. Копець, першы сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР І. П. Шамякін, ад імя землякоў старшыня калгаса «Новае жыццё» Ушацкага раёна У. Р. Носік. (*Літ. і мастацтва, 28 сак.*) На магіле П. У. Броўкі ўстаноўлены помнік работы скульптара А. Апікейчыка.

Згодна з Пастановай Савета Міністраў БССР ад 10 ліпеня 1980 г. № 256 імя П. У. Броўкі нададзена: выда-



вецтву «БелСЭ», калгасу «Новае жыццё» Ушацкага раёна Віцебскай вобласці, Вялікадолецкай сярэдняй агульнаадукацыйнай школе. Прысвоена імя П. У. Броўкі вул. Падлеснай у Мінску, вул. Прамысловай у г. Віцебску (новы мікрараён Поўдзень-4), Ветрынскай шашы ў г. Полацку, вул. Ніжне-Узбярэжнай у г. п. Ушачы. Акрамя таго ў новым мікрараёне Гомеля «Волатава» пабудавана вуліца П. Броўкі. На вул. К. Маркса (д. 30, Мінск) устаноўлена мемарыяльная дошка. Устаноўлены мемарыяльныя дошкі на вуліцах П. Броўкі ў Гомелі і Віцебску. У Мінску створап Літаратурны музей П. Броўкі. У в. Пуцілкавічы працуе Хата-музей П. Броўкі — філіял Літаратурнага музея П. Броўкі.

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ажыццяўляе выданне Збору твораў П. Броўкі ў 9-ці тамах (1985—1990 гг.). Гэта ж выдавецтва выдала зборнік успамінаў пра П. Броўку (1986 г.) і зборнік вершаў апошніх гадоў П. Броўкі (1982 г.) Выдавецтва «Беларусь» у 1985 годзе выпусціла фотаальбом, які прысвечаны П. Броўку.

Аб'яднанне «Тэлефільм» выпусціла кінафільм для паказу па тэлебачанні пра П. Броўку. Аўтар І. Калоўскі.

*На працягу года.*

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў розных гадоў «І маладосць і сталасць», асобным выданнем паэма «Марат Казей». Пераклад з беларускай мовы І. Бурсава.

## КАМЕНТАРЫ І

У дадзены том уключаны матэрыялы эпістальнага жанру — найбольш значныя і цікавыя лісты, паштоўкі, тэлеграмы Петруся Броўкі.

Змешчаныя ў томе лісты, паштоўкі, тэлеграмы публікуюцца ўпершыню, за выключэннем адзінага выпадку, які агавораны непасрэдна ў каментарыях.

Крыніцамі публікацыі з'яўляюцца арыгіналы, чарпавыя аўтографы, машынапісныя копіі, ксера- і фотакопіі.

Лісты, паштоўкі, тэлеграмы змешчаны ў томе ў храналагічнай паслядоўнасці або храналагічна-алфавітнай (для лістоў, напісаных у адзін дзень). Незалежна ад аўтарскай даты (ёсць яна або адсутнічае, дакладная ці памылковая) кожны ліст, паштоўка, тэлеграма мае рэдактарскую дату, якая пры адсутнасці аўтарскай ці пры наяўнасці памылковай аўтарскай аргументуецца ў каментарыях. Рэдактарская дата і месца напісання ліста падаюцца курсівам у выглядзе падзагалоўка да ліста. Падаюцца курсівам таксама аўтарскі подпіс у канцы ліста ці паштоўкі, і словы, падкрэсленыя ў лістах аўтарам. Яўныя літарныя апіскі выпраўлены без агаворкі. Гэта датычыцца і знакаў прыпынку. Усе іншыя памылкі агаворваюцца непасрэдна ў каментарыях.

У раздзел «Каментарыі» ўваходзяць: даведка аб крыніцы асноўнага тэксту і месцы яе захавання, даведка пра месца першай публікацыі ліста, аргументацыя рэдактарскай даціроўкі пры адсутнасці аўтарскай. Каменціруюцца рэаліі лістоў: гістарычныя і літаратурныя падзеі, географічныя назвы, асобныя словы з разраду размоўнай лексікі. З-за вялікай колькасці прозвішчы вынесены ў анатаваны паказальнік імёнаў. У гэты паказальнік уключаны і прозвішчы адрасатаў. У канцы кожнай пазіцыі (апошні радок) пасля працяжніка даюцца старопкі тэкста, на якіх упамінаецца тое або іншае імя. Прозвішча, імя і імя па бацьку і старопкі ў канцы кожнай пазіцыі падаюцца курсівам.

На сённяшні дзень са шматлікай і разнастайнай перапіскі Петруся Броўкі сабрана амаль 400 лістоў, паштовак і тэлеграм. Безумоўна, з цягам часу эпістальнай пісьменніка папоўніцца новымі і каштоўнымі дакументамі. Але сёння, на вялікі жаль, з-за абмежаванага аб'ёму дзевятага тома з 400 сабраных нам лістоў, паштовак, тэлеграм у том увойдуць найбольш значныя і цікавыя дакументы.

Рэдкалегія выказвае падзяку ўсім адрасатам і іх родным, хто даслаў рэдакцыйнай калегіі матэрыялы эпістальнага паэта.

## ЭПІСТАЛЯРНАЯ СПАДЧЫНА II. БРОЎКІ.

У гісторыі беларускай савецкай літаратуры пямала цікавых і яскравых старонак, адна з іх звязана з імем народнага паэта Беларусі Петруся Усцінавіча Броўкі. Як паэт і празаік, літаратурны крытык і публіцыст, грамадскі дзеяч, Пятрусь Броўка шырока вядомы не толькі ў рэспубліцы, але і далёка за яе межамі. Аднак чытачы не мелі магчымасці пазнаёміцца яшчэ з адным жанрам у творчасці Петруся Броўкі — літаратурнай, дзелавой, сяброўскай перапіскай паэта, якая з'яўляецца неад'емнай часткай яго літаратурна-мастацкай спадчыны. Не мелі магчымасці таму, што, як правіла, пры жыцці ўдзельнікаў перапіскі эпістальрый не абнародваецца, не становіцца набыткам шырокіх колаў чытачоў. А між тым лісты, паштоўкі, тэлеграмы Петруся Броўкі — цікавы і каштоўны матэрыял для вывучэння біяграфіі пісьменніка, псіхалогіі яго творчасці; крыніца звестак пра ўзнікненне творчых задум і працэс падрыхтоўкі таго ці іншага твора да друку. Перапіска дае магчымасць узнавіць канкрэтныя падзеі літаратурнага і грамадскага жыцця, творчую атмасферу, у якой жыў і працаваў паэт. Акрамя гэтага, эпістальрый багаты на звесткі пра творчыя інтарэсы паэта, кола яго сувязей і ўзаемаадносін, сямейны побыт, грамадскую дзейнасць і г. д.

Лісты, паштоўкі, тэлеграмы Петруся Броўкі вельмі неаднолькавыя як па насычанасці фактычным матэрыялам, так і па аб'ёму, манеры напісання. Гэта знаходзіцца ў прамой залежнасці ад таго, каму адрасаваны ліст, ад роду заняткаў адрасата, ад кола тых пытанняў і праблем, якія ставяцца і вырашаюцца ў лістах.

Безумоўна, лісты Петруся Броўкі не пазбаўлены і пэўнай суб'ектыўнасці ў ацэнцы тых ці іншых фактаў літаратурнага і грамадскага жыцця. Напісанае непасрэдным удзельнікам, відавочцам падзей заўсёды нясе адзнаку суб'ектыўнасці, тым больш гэта адносіцца да такога эмацыянальнага, імпульсіўнага чалавека, якім быў Пятрусь Усцінавіч. Але ад гэтага не зніжаецца каштоўнасць дакументаў.

Апрача ўсяго іншага, перапіска Петруся Броўкі дае магчымасць паслядоўна прасачыць за ідэйна-творчай эвалюцыяй паэта. Гэтак у многім срыяе і своеасаблівы, адметны стыль, які ўласцівы лістам. Адзначаючы рысы яскрава сведчаць: эпістальрый Петруся Броўкі — самастойная, раўнапраўная з іншымі форма творчасці паэта. Нельга супрацьстаўляць перапіску паэта іншым жанрам яго творчасці або адводзіць ёй толькі службовую ролю — як крыніцы пэўных звестак пра самога пісьменніка, яго асяроддзе, пра падзеі літаратурнага і грамадскага жыцця.

Эпістальрый Петруся Броўкі ахоплівае звыш сарака найбольш напружаных і найбольш плённых год жыцця і творчай дзейнасці паэта. Але, на вялікі жаль, на сённяшні дзень з перапіскі Петруся Усцінавіча 30-х гадоў нам вядома толькі некалькі лістоў да аднаго з самых блізкіх сяброў — Пятра Глебкі. Безумоўна, наяў-



пасць большай колькасці лістоў гэтага перыяду дала б нам магчымасць шырэй і глыбей пазнаць даволі драматычны перыяд жыцця краіны, рэспублікі таго часу. Вельмі можа быць, што ў гэтыя гады людзі не асабліва давяралі паперы.

Трагічнымі былі і 40-я гады — гады барацьбы савецкага народа з фашысцкім нашэсцем. Перапіска Петруся Броўкі перыяду Вялікай Айчыннай вайны даносіць да нас, сучасных чытачоў, суровы подых часу, напружанасць становішча ў краіне. Як сведчаць лісты, Пятрусь Усцінавіч на пачатку вайны разам з М. Лыньковым, К. Крапівой, А. Стаховічам, В. Барысепкам працаваў у рэдакцыі газеты Бранскага і Заходняга фронтоў «За Савецкую Беларусь» (распаўсюджвалася сярод партызан і насельніцтва на часова акупіраванай тэрыторыі), а з канца 1942 года быў пераведзены ў распараджэнне ЦК ВКП(б). Ваенная перапіска Петруся Броўкі яскрава адлюстроўвае настрой, думкі, душэўны стан, перажыванні не толькі самога паэта, але і тых, з кім ён працаваў і сустракаўся. Нялёгка ўмовы жыцця і працы членаў рэдакцыі ўскладняліся яшчэ і сумнымі паведамленнямі з фронту, адсутнасцю звестак пра сем'і, пра блізкіх і знаёмых. Так, 4 верасня 1942 года Пятрусь Броўка пісаў Якубу Коласу: «Страшна баліць сэрца, як успомню пра сваю маці. Чамусьці яна стала мне спіцца з ночы ў ноч. А як прыгадаю родныя мясціны, проста не знаходжу сабе месца. Я ўжо даходжу часамі да містыкі. Вось вазьму ды сабе загадаю: калі вялізны камень (ёсць у нас такі на краі дарогі ля сяла) ляжыць цяпер на месцы, значыць, і я вярнуся дахаты. Да чаго толькі не дадумаешся!» Але, нягледзячы на страшэнна цяжкае становішча ў краіне, народ верыў у блізкую перамогу, верыў у хуткае вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У тым жа лісце ад 4 верасня 1942 года да Якуба Коласа ёсць і такія словы: «Будзем верыць, што яшчэ доўга паходзім па роднай зямлі». Або ў лісце да Якуба Коласа, які быў напісаны ў пачатку ліпеня 1942 года: «Жадаю Вам здароўя і сіл, а таксама хутчэйшай сустрэчы з Вамі ў больш радасны час». Усё гэта адыгрывае істотную ролю ў стварэнні драматычнага і напружанага вобраза часу, калі ішла жорсткая барацьба за жыццё і будучыню чалавецтва.

Але характарыстыка Броўкавага эпістэлярыя будзе пяшоўнай, калі не адзначыць яшчэ адну яго асаблівасць. Гэта раскіданыя па многіх лістах лаканічныя выказванні, заўвагі паэта па літаратурных пытаннях, яго ацэнка пэўных мастацкіх твораў, паасобных літаратурных падзей. Адзначаная асаблівасць характэрна для перапіскі як ваеннага, так і мірнага часу. Безумоўна, Пятрусь Броўка, як і кожны чалавек, мог памыляцца ў ацэнцы тых ці іншых твораў або з'яў, але ў большасці выпадкаў час пацвердзіў справядлівасць паэтавых меркаванняў. Так, 3 лютага 1943 года Пятрусь Усцінавіч пісаў Якубу Коласу: «За гэты час скончылі Максім Тапк і Аркадзь Куляшоў свае паэмы. Погляды на іх розныя, адно трэба сказаць, што рэчы добрыя, хоць і непазбаўленыя, як заўсёды, недахопаў». Або: «Атрымаў твае вершы. Абодвы добрыя, але мне больш падабаецца: «Яшчэ рана, хлопцы, атрасаць...» Ён больш задушэўны, лірычны», — адзначае П. Броўка ў лісце да П. Папчанкі 21 ліпеня 1943 года. Як бачым, паэтава меркаванне супадае з агульнапрынятай стапоўчай ацэнкай пазваных вышэй твораў.

Не ўсе беларускія пісьмепнікі дажылі да светлага Дня Перамогі. З горыччу і болем пісаў Пятрусь Броўка Якубу Коласу пра смерць старэйшых таварышаў — Янкі Купалы: «Смерць Янкі так

выбіла з раўнавагі, што літаральна не мог узяцца за пяро. Які педарэчы выпадак!» (пачатак ліпеня 1942 года) і Змітрака Бядулі: «Сумная навіна: памёр Змітрок Бядуля ў Уральску ад разрыву сэрца. Бядняга не дачакаўся звароту дахаты» (ліст ад 26 снежня 1941 года). Таму заслугоўвае ўвагі наступнае выказванне Пятруся Броўкі: «Літаратурнае жыццё можна было б ажывіць, каб у нас было болей людзей. Часопісаў і розных выдаўняў больш, як да вайны, а пісьменнікаў, асабліва добрых, прыбавілася мала» (ліст Пімену Панчанку 23 ліпеня 1945 года).

Безумоўна, можна было б яшчэ цытаваць лісты Пятруся Броўкі, прыводзіць яго выказванні пра творы беларускіх, рускіх, украінскіх і іншых пісьменнікаў. Але нельга пакінуць па-за ўвагай і звесткі паэта пра ўласныя творы. Вядома, не пра ўсе больш-менш значныя вершы і паэмы вядзецца размова ў лістах. За пяцьдзсят год працы ў літаратуры Пятрусём Броўкам напісана шмат вершаваных і пражайтных твораў, літаратурна-крытычных і публіцыстычных артыкулаў. Таму зразумела, што лісты не маглі ахапіць творчую гісторыю ўсяго напісанага паэтам. Чытач не знойдзе падрабязных звестак пра тое, як ішла работа над словам твора, як шліфаваўся той ці іншы верш. Але лісты цікавыя трохі іншым. Асноўную ўвагу аўтар звяртае на працэс падрыхтоўкі да друку і апублікавання сваіх твораў: «Верш «Пахне чабор» я перагледзеў і адаслаў у «Звязду». Верш «Развітанне» я буду правіць на беларускай мове і адпаведна з гэтым будзе патрэбна праўка і перакладу» (ліст да Паўла Кабзарэўскага ад 7 сакавіка 1958 года). А заўвагі на творчай гісторыі вершаў, паэм і г. д. часам вельмі лаканічныя і скупыя. Так, у лісце да М. А. Абалкіна ад 1 ліпеня 1960 года Пятрусёў Броўка піша пра сваю паэму «Голас сэрца» наступнае: «...Посвяцена она образу матери, на обращении автора к которой и построена вся вещь. К сожалению, для меня всё это — жестокая реальность. Мою мать и многих родственников оккупанты сожгли в Освенциме».

Апрача ўсяго іншага, пэўную цікавасць могуць прадстаўляць лісты часу дзейнасці Пятруся Броўкі на пасадзе Старшыні Саюза пісьменнікаў БССР, а затым Галоўнага рэдактара Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Гэтыя лісты багатыя на звесткі пра ўдзел паэта ў канферэнцыях, пленумах, з'ездах, вечарах, дэкадах літаратуры і мастацтва. Пятрусёў Броўка ў аднолькавай ступені займаўся як сур'ёзнымі, так і менш значнымі пытаннямі рэспубліканскай пісьменніцкай арганізацыі. Не ў характары паэта было адкінуць якую-небудзь праблему, не звярнуць на яе ўвагі. У 1967 годзе Пятрусёў Броўка ўзначаліў створаную ўпершыню рэдакцыю Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Не было належнага вопыту ў выданні энцыклапедычнай літаратуры, патрэбны былі кваліфікаваныя кадры, але, нягледзячы на пэўныя цяжкасці, першая 12-томная беларуская энцыклапедыя выйшла ў тэрмін. Пятрусёў Броўка рэгулярна чытаў усе выдавецкія матэрыялы, пільна сачыў за часовымых выходам чарговых тамоў. Так, у лісце да П. Д. Пузікава, І. Д. Казекі, А. Л. Петрашкевіча 20 снежня 1969 года ёсць наступныя радкі: «Чытаю 5 выпуск. Скопчу — прышло з заўвагамі. Вельмі прашу Вас — старайцеся трымацца графіка». Або: «Пасылаю Вам 9 выпуск III тома. Абмяркуйце мае заўвагі і патрэбнае ўлічыце. Калі прышлеце новы выпуск, прачытаю. Часу тут хапае. Як там з II томам? Ці паказалася яго галава з петраў паліграфкампіната?» (ліст супрацоўнікам БелСЭ, капец 1970 года).



Нямала працаваў Пятрусь Броўка і як дэпутат Вярхоўнага Савета БССР і ССРСР. На працягу многіх гадоў выбіраўся ён у вышэйшы орган улады. Да пэрта, народнага выбарніка, звярталіся за дапамогай, парадай не толькі яго непасрэдных выбаршчыкі, але і людзі з іншых выбарчых акругоў. Але з дэпутацкай перапіскі Петруся Броўкі на сённяшні дзень мы маем пакуль што толькі некалькі лістоў, якія былі напісаны ў канцы 50-х гадоў. Безумоўна, з цягам часу стануць вядомы новыя і цікавыя дакументы. Неаднаразова прыходзілася Петруся Усцінавічу працаваць і ў камісіях па выбарах у вышэйшыя органы краіны і рэспублікі. Так, у лісце ад 8 студзеня 1951 года да Якуба Коласа Пятрусь Броўка пісаў: «Паслалі тут мяне без Вас у Цэнтральную выбарчую камісію, і я закруціўся».

Сярод лістоў ёсць некалькі напісаных Петрусём Броўкам з ЗША, калі ён у 1959 годзе ў якасці члена дэлегацыі Беларускай ССР удзельнічаў у рабоце сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Нельга сказаць, што гэтыя лісты вельмі вялікія па аб'ёму і насычаны разгорнутымі апісаннямі. У іх пераважае інфармацыя. На лісты можна было і не звярнуць увагі, калі б не два цікавыя моманты. Па-першае, мы даведваемся, што ў Нью-Йорку напісаны вершы «Сапраўднаму амерыканцу», «Вайсковы аркестр на Бродвэй», «Невыказанае выступленне на Генеральнай Асамблеі», якія былі адасланы для апублікавання ў газеце «Правда»: «Естественно, что кое-что пришло в голову. Написал стихи. Посылаю в «Правду» через товарища, уезжающего в Москву. Посылаю для уверенности три стиха в трех письмах: «Невысказанное выступление на Генеральной Ассамблее», «Настоящему американцу» и «Военный оркестр на Бродвее». Думаю, что они подходят и в свете сегодняшнего положения в мире и в свете советско-американских отношений» (ліст да М. А. Абалкіна ад 5 лістапада 1959 года). А па-другое, гэта ацэнка Петрусём Усцінавічам прыезду ў Нью-Йорк М. С. Хрушчова: «Што тут было цікавага за апошні час, дык гэта прыезд М. С. Хрушчова. Усе тут жылі гэтым. Мне давалося яго слухаць на Асамблеі і некалькі разоў па тэлевізары. Ён зрабіў так многа, што проста дзівіўся яго энергіі, хоць яна і дома не меншая» (ліст да Пімена Панчанкі ад 28 верасня 1959 года).

Вядома, што ў невялікім аглядзе эпістальнай спадчыны Петруся Броўкі немагчыма ахапіць абсалютна ўсе праблемы, асвятліць усё пытанні, якія ставяцца і вырашаюцца ў лістах. Будзем спадзявацца, што чытачам будзе цікава пазнаёміцца з найбольш значымі і цікавымі лістамі, паштоўкамі і тэлеграмамі Петруся Усцінавіча Броўкі, якія ўвайшлі ў дадзены том.

А. І. ШАМЯКІНА

#### 1. П. Ф. Глебку (с. 7)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 1.

*Нікачка, Ніна* — Н. І. Глебка.

*Ісакі* — Ісакіеўскі сабор у Ленінградзе.

*«Англетэр»* — гасцініца ў Ленінградзе, зараз знесена.

*Барашачка* — І. Барашка.

*пленум 20.* — 24 лютага — 2 сакавіка 1933 г. пленум аргкамітэта ССПБ, на якім з прамовай выступіў П. Броўка.



*Сцэнарый здам на мастацкую раду 16—17-га...*— Сцэнарый фільма «Кто твой друг». Дагавор на гэты фільм быў заключаны са студыяй «Белдзяржкіно», якая знаходзілася ў Ленінградзе на капале Грыбаедава.

*«Кармэн»* — опера французскага кампазітара Ж. Бізэ (1838—1875).

*Амаль падрыхтаваў сваю старонку ў «ЛіМ».*— Відаць, артыкул «У пошуках паэзіі» (ЛіМ, 1933, 6 верасня).

*Лёля* — А. М. Броўка.

### 2. П. Ф. Глебку (с. 8)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 3.

*Мікола* — відаць, М. Хведаровіч.

*Лёва, Лёля* — А. М. Броўка.

*Сымон* — відаць, С. Баранавых.

### 3. П. Ф. Глебку (с. 10)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 11.

*Чаму ты на мяне набрахаў у «Звяздзе»?* — Маецца на ўвазе выступленне П. Глебкі на сустрэчы маладых беларускіх пісьменнікаў з кіраўніком аднаго з маскоўскіх літаратурных гурткоў т. Бекерам. П. Глебка адзначыў, што ў некаторых паэтаў Беларусі (напр., у П. Броўкі) няма чулых адносін да пачынаючых паэтаў, чым тлумачыцца недастатковая дапамога ім. У газ. «Звязда» за 11/II-35 г. надрукавана невялікая справаздача аб гэтай сустрэчы.

### 4. П. Ф. Глебку (с. 10)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 12.

*Юрка* — Ю. П. Броўка.

*Пуцілкавічы* — вёска ў Ушацкім раёне Віцебскай вобласці, радзіма П. Броўкі.

*Мар'я Канстанцінаўна* — М. К. Хайноўская.

*Выдавецтва проста гвалт крычыць, што няма Шата Руставелі.*— Размова ідзе аб выданні па беларускай мове паэмы Шата Руставелі «Віцязь у тыгравай шкуры». У перакладзе паэмы прымалі ўдзел П. Броўка і П. Глебка. Але кніга, відаць, не была выдадзена.

*Мною перакладзены: главы 21, 22, 23...*— Главы з паэмы «Віцязь у тыгравай шкуры».

### 5. Якубу Коласу (с. 11)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Прыехаў я ў Маскву з Саратава...*— П. Броўка быў камандзіраваны ў Саратаўскую вобл. для ўладкавання бежанцаў, жонак і дзяцей пісьменнікаў-чырвонаармейцаў. У Саратаве да восні 1941 г. знаходзілася і сям'я П. Броўкі.

*...а Вас ужо няма.*— З 14 жніўня 1941 г. Я. Колас з сям'ёй жыве ў Ташкенце, куды была пераведзена Акадэмія навук БССР.

*Учора прыехаў тав. Панамарэнка, і цяпер наша справа вырашаецца.*— П. Броўка быў накіраваны ў рэдакцыю газеты «За Савецкую Беларусь», якая выходзіла па Бранскім і Заходнім франтах.

*Юрка* — Ю. К. Міцкевіч.

*Янка* — Янка Купала.

*Лёля* — А. М. Броўка.

Лёля паехала да сваіх у Алма-Ату.— Восенню 1941 г. сям'я П. У. Броўкі пераехала да сваякоў у Алма-Ату.

Марыя Дзімітраўна — М. Д. Міцкевіч.

Міхаська — М. К. Міцкевіч.

Данік — Д. К. Міцкевіч.

#### 6. Якубу Коласу (с. 12)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

Шлю Вам, Мар'і Дзімітраўне, Даніку і Міхасю прывітанне ад усіх хлапцоў, якія кожны дзень у густым сасновым бары ўспамінаюць Вас.— Маецца на ўвазе прывітанне ад членаў рэдакцыі газеты «За Савецкую Беларусь».

Просім мы, каб Вы былі сталым супрацоўнікам нашай роднай газеты «За Савецкую Беларусь».— З ліста да П. Броўкі ад 17. XII. 1941 г.: «За вялікі гонар, які аказалі вы мне, увёўшы ў склад рэдакцыі, шчыра дзякую» (Т. 13, с. 253).

Прысылайце нам усё, што можаце.— У лісце да П. Броўкі ад 2. X. 41 Я. Колас паслаў верш «Абаронцам роднай зямлі» («За Савецкую Беларусь», 1941, 17 снежня).

Напішыце і прозай зварот да беларускіх партызанаў.— Зварот да беларускага народа «На бітву, браты-беларусы» надрукаваны ў «Савецкай Беларусі» ад 7 лістапада 1941 г. і прачытаны па радыё Я. Коласам.

#### 7. Якубу Коласу (с. 12)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

Нонік — Пятро Глебка.

Янка — Янка Купала.

Цёця Уладзя — У. Ф. Луцэвіч.

Дзе цяпер Янка і цёця Уладзя, не ведаем.— У гэты час Я. Купала знаходзіцца ў Чэбаксарах (па дарозе ў Казань).

...Можна, Вы і пісалі каму з нас...— Лынькову М. Ц. I.VIII.1941, 8.X.1941; Броўку П. У. 2.X.1941.

#### 8. Якубу Коласу (с. 13)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

...Міхал і я атрымалі лісты і вершы.— Лынькову М. Ц. 1.VIII.1941, 8.X.1941; Броўку 2.X.1941. У лісце Броўку 2.X.1941 быў верш «Абаронцам роднай зямлі» («За Савецкую Беларусь», 1941, 17 снежня).

...за добрым сталом пры «дзядзьку Карусю» — жартоўная назва выпіўкі.

...Вы перажылі такое няшчасце: хваробу Мар'і Дзімітраўны.— Мар'я Дзімітраўна хварэла на запаленне лёгкіх, ляжала доўга ў бальніцы.

Янка — Янка Купала.

Юрачка — Ю. П. Броўка.

Ад Янкі ніякіх вясцін... Куды ён паехаў, невядома.— З 13.XI.1941 па 13.VI.1942 Я. Купала жыве ў пасёлку Печышчы (ваколіцы Казані).

Пухавічы — вёска ў Пухавіцкім р-не Мінскай вобл. на р. Свіслач і Цітаўка.

Талька — вёска ў Пухавіцкім р-не Мінскай вобл. на р. Талька.



*Загібелька* — невялічкая вёска ў Пухавіцкім р-не Мінскай вобл.  
Там Я. Колас часта праводзіў свой адпачынак.

*Міхал* — Міхась Лынькоў.

*Кандрат* — Кандрат Крапіва.

#### 9. П. Ф. Глебку (с. 14)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 15.

*Наконец ты нашелся.*— П. Глебка пасля шпіталю некаторы час працаваў у газ. «Чырвонаармеец» (г. Саратаў), потым працаваў у рэдакцыях газет «За Савецкую Беларусь» і «За свабодную Беларусь».

*Міхал* — М. Ц. Лынькоў.

*Лёля* — А. М. Броўка.

*Юра* — Ю. П. Броўка.

*Кузьма* — К. Чорны.

*Ніна* — Н. І. Глебка.

У канцы пісьма подпіс аўтара адсутнічае.

#### 10. Якубу Коласу (с. 15)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*...памёр Змітрок Бядуля ў Уральску ад разрыву сэрца.*— 3-га лістапада. Пахаваны ва Уральску.

*Друкуем Вашы вершы.*— У газеце «За Савецкую Беларусь» (нумары за 17 жніўня 1941, 19 верасня 1941, 17 снежня 1941) былі змешчаны вершы Я. Коласа «Байцам-камсамольцам», «Смерць разбойнікам», «Абаронцам роднай зямлі».

#### 11. П. Ф. Глебку (с. 15)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 16.

*Ілля* — І. Д. Гурскі.

*Айзік* — А. Кучар.

*Міхал* — М. Ц. Лынькоў.

*Кандрат* — К. Крапіва.

*Пімен* — П. Е. Панчанка.

*...напісаў некалькі вершаў...*— «Будзем сеяць, беларусы», «Дахаты», «На дарозе Мінск — Масква», «Пастух», «Помста», «Нязлоўны» і інш.

*...не люблю я працаваць над лібрэта, вельмі ўжо яно мне агоркла раней...*— П. Броўка — аўтар лібрэта оперы «Міхась Падгорны» (1940) і адзін з аўтараў лібрэта оперы «Кветка шчасця» (1940).

*Колас паехаў у Ташкент.*— Я. Колас прыязджаў на сесію АН БССР, якая праходзіла ў Казані.

*Нортман знайшоў Юрку.*— Тое, што знайшлі сына Я. Коласа Юрку, было памылкай. Гл. таксама каментарый да пісем Я. Коласу ад 5.V.42 і 16.VI.42.

#### 12. Якубу Коласу (с. 17)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Учора прынёс Вашу першую паштовачку Міхалу.*— М. Ц. Лынькову 17/IV.1942.

*Юрка знайшоўся.*— У лісце П. Броўку ад 3.XII.1941 г. Якуб Колас пісаў пра сына Юрку: «Дзе ён, што з ім, не ведаю. Яшчэ 18 верасня паслаў яму заказное пісьмо. Гэта пісьмо вярнулі мне



з прышскай для ўдакладнення № палявой станцыі, бо 49-га КАП па старому адрасу пісьмо не застала. Полк выбыў, а куды — невядома. Горка мне стала. Розныя мыслі лезлі ў галаву, а слёзы выбіваліся з вачэй. Апошняе пісьмо ад Юркі было ад 20/IX» (Т. 13, с. 249).

### 13. Якубу Коласу (с. 18)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Спазнійся я тады прыбегчы на вакзал.*— У пачатку лютага 1942 г. Якуб Колас выехаў з Ташкента ў Маскву, каб адтуль пакіравацца па сесію Акадэміі навук БССР, якая павінна была адбыцца ў Казані. На сесіі ён рабіў справаздачу аб рабоце АН БССР за 1941 г. П. Броўка не паспеў прыйсці на вакзал, каб праводзіць Я. Коласа ў Ташкент.

*Беразьянка* — невялікі пасёлак у Пухавіцкім р-не Мінскай вобл.

*У № 1044 я стаў старажылам...*— Хутчэй за ўсё № 1049 гасцініцы «Масква». У гэтым нумары жыў Я. Колас, калі ехаў праз Маскву ў Казань па сесію АН БССР.

*Наколькі я ведаю, яны і дагэтуль нічога не выпусцілі.*— Відаць, зб. Я. Коласа «Голас зямлі».

### 14. П. Ф. Глебку (с. 18)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 21.

*Пімен* — П. Е. Папчанка.

*Чытаю амаль кожны нумар В/газеты і «Дубінкі».*— Газета «За свабодную Беларусь» і сатырычны лісток «Партызанская дубінка».

*Знайшоў меншага брата — Косцю.*— Загінуў потым на фронце. У Літаратурным музеі П. Броўкі захоўваецца пахавальная на Канстанціна Усцінавіча Броўку.

*...скончыў нарэшце падрабязны план лібрэта.*— План лібрэта оперы «Алеся» («Дзяўчына з Палесся»).

*Напісаў некалькі вершаў.*— Гл. каментарый да ліста ад 28.IV.42 г.

*Ілля Данілавіч* — І. Д. Гурскі.

*Айзік* — А. Кучар.

### 15. Якубу Коласу (с. 19)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Калі ў яго выйдзе кніжка — невядома.*— Відаць, «Голас зямлі». Кніга ў гэтым выдавецтве не выйшла.

*Прыехаў Панамарэнка і паставіў пытанне аб перадачы нас пад загад ЦК.*— Восенню 1942 г. рашэннем ЦК КПБ М. Лынькоў, К. Крапіва, П. Глебка, І. Гурскі і П. Броўка былі адкліканы з фронту ў Маскву ў распараджэнне Цэнтральнага штаба партызанскага руху.

*Ганялі мы Нортмана. Ён клянецца, што бачыў Юрку ~ Я таксама баюся, ці не наблытаў ён.*— У лісце П. Броўку ад 28/V.1942 г. Я. Колас піша: «Я не ведаю, як мне радавацца з паводу паведамлення аб Юрку. Нас засмучае адно: чаму ж Юрка не напіша нам? Ён жа ведае наш адрас. Калі б ён яго страціў, то мог бы напісаць у Клязьму. Баюся, што тут выйшла непаразуменне. Ёсць наш зямляк і аднафамілец Коля. Можа, яго Нортман прыняў за Юрку» (Т. 13, с. 286).

Янук — Янка Купала.  
Уладка — У. Ф. Луцэвіч.  
Понік — Пятро Глебка.

16. Якубу Коласу (с. 20)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

Паколькі адрэзаны правы вугалок, ліст датуецца паводле зместу: «Смерць Янкі...» — Янка Купала памёр 28.VI.1942 г.

Па гэтай самай прычыне прыкладна ўзвоўлены некаторыя словы. Яны падаюцца ў вуглавых дужках.

Міхал — М. Ц. Лынькоў.  
Кузьма — Кузьма Чорны.

17. Якубу Коласу (с. 20)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

Саксаул — 1. Невысокае бязлістае дрэва (або хмызняк) сямейства маравых, якое расце ў сярэднеазіяцкіх саланчаковых пустынях; 2. драўніна гэтага дрэва.

Міхал — М. Ц. Лынькоў.

Чакаў я, чакаў другога фронту... — У 1942 г. нашы саюзнікі (ЗША і Англія) павінны былі адкрыць у Заходняй Еўропе другі фронт. Другі фронт быў адкрыты толькі ў 1944 г.

...Туранкоў прадаўся немцам. — Звесткі не пацвердзіліся.

За ўвесь месяц я напісаў 1 главу паэмкі і 2 песні для кіно. — Глава «Паэмы пра Смалячкова», 2 песні для беларускага кіназборніка.

Клумаў просіць, каб Вы яму дапамаглі з лібрэта. — Відаць, размова ідзе пра лібрэта музыкальнай камедыі «Прыгоды Фрыца» (лібрэта напісана А. Астрэйкам і У. Няфёдам).

С. М. — С. М. Гарадзецкі.

18. П. Ф. Глебку (с. 22)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 18.

Якуб — Якуб Колас.

Прабыў я... месяц ў Алма-Аце... — П. Броўка ў час адпачынку ездзіў да сям'і ў Алма-Ату.

Быў я ў Ташкенце. — Па дарозе ў Алма-Ату П. Броўка заязджаў да Я. Коласа ў Ташкент.

Колас засмучаны смерцю Янкі... — смерцю Янкі Купалы.

...балюча пераносіць адсутнасць вестак пра Юрку... — Я. Колас не меў ніякіх звестак пра сына Юрку. Тое, што бачылі Юрку ў Калуге, было памылкай. Гл. таксама каментарый да пісем Я. Коласу ад 5.V.42 і ад 16.VI.42.

Цяпер сяджу над трэцім актам лібрэта... — Лібрэта оперы «Алеся» («Дзяўчына з Палесся»).

Іллюшка — І. Д. Гурскі.

Пімен — П. Е. Панчанка.

19. Якубу Коласу (с. 24)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

Кандрат — К. Крапіва.

Ланіць (разм.) — латаць.



*Кончыў пісаць паэмку пра Смалячкова і лібрэта.*— Паэма пра Смалячкова (1942) і лібрэта оперы «Алеся» (разам з Я. Рамановічам).

*Понік* — Пятро Глебка.

20. Якубу Коласу (с. 25)

*Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.*

*...першы раз 7—8 студзеня на сход інтэлігенцыі...— Да 16 студзеня 1943 г.— з'езд беларускай інтэлігенцыі ў Маскве.*

*...а другі — цяпер у лютым на Усеславянскі пленум...— III Усеславянскі мітынг адбыўся 9 мая 1943 г.*

*Лёля* — А. М. Броўка.

*Юрка* — Ю. П. Броўка.

*Арганізавана выдавецтва...— Дзяржвыд БССР, які ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны быў эвакуіраваны ў Маскву, у кастрычніку 1942 г. быў рэарганізаваны ў выдавецтва ЦК КП(б)Б «Савецкая Беларусь», са снежня 1943 г. зноў Дзяржвыд БССР.*

*...сярод іх адна і мая вершаваная кніжачка.— Зб. «Насустрасопцу» (М.: выд-ва ЦК КП(б)Б, 1943).*

*Ёсць там у плане ваш аднатомнік выбраных вершаў і паэм і зборнік твораў за часы Айчыннай вайны.— Зборнікі Я. Коласа «Голас зямлі» (вершы) і «Суд у лесе» (паэма) (М.: выд-ва ЦК КП(б)Б, 1943).*

*«Савецкая Беларусь», газета, орган ЦК КП(б)Б, Саўнаркома і Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, якая выдавалася з кастрычніка 1941 да вызвалення Мінска ад ням.-фаш. захопнікаў (да 10.4.43 орган ЦК і Мінскага абкома КП(б)Б. Друкавалася ў Арле, потым у Казані, Маскве, Навабеліцы на беларускай, а з 10.4.43 і на рускай мовах. Была разлічана на насельніцтва часова акупіраванай Беларусі.*

*За гэты час скончылі Максім Танк і Аркадзь Куляшоў свае паэмы.— М. Танк «Янук Сяліба» (1943), А. Куляшоў «Сцяг брыгады» (1943).*

*Так мне і не давялося прачытаць Ваш «Суд у лесе» — «Суд у лесе» (паэма, 1943).*

*...помніце — чытаў у Ташкенце...— Летам 1942 г. П. Броўка атрымаў адпачынак і ехаў да сваёй сям'і ў Алма-Ату. Па дарозе ён заехаў да Я. Коласа ў Ташкент. У Ташкенце і былі прачытаны главы з паэмы пра Смалячкова.*

*...скончыў і здаў лібрэта оперы...— Лібрэта оперы «Алеся» («Дзяўчына з Палесся», разам з Я. Рамановічам). Опера пастаўлена ў 1944 г.*

*...напісаў некалькі новых вершаў...— «Землякам», «Надзя-Надзейка», «Байцам-беларусам».*

*...нават перакладаў Вашы радкі з беларускай на рускую мову (гэта ў артыкуле Дабрыніна...) — Дабрынін М. Замечательный поэт славянского мира (Я. Колас) — Известия, 1942, 3 лістапада.*

*Міхал* — М. Ц. Лынькоў.

*Кандрат* — К. Крапіва.

*Я так і бачу Вас прасвятлейшым каля ташкенцкага рупара.— Відаць, у сувязі з перамогай Савецкай Арміі пад Сталінградам.*

*Вунь і Кузьма, бедалага, хворы.— Кузьма Чорны хварэў туберкулёзам.*



*Ходзяць па вуліцах нашы афіцэры ў новенькіх пагонах.—* Указам ад 6 студзеня 1943 г. у Савецкіх Узброеных Сілах былі ўведзены пагоны.

*...а да таго ж добрыя весткі з фронту вельмі саграюць душу.—* Весткі пра перамогу Савецкай Арміі пад Сталінградам, пра пачатак наступлення на Каўказе.

*Прывязлі партызаны ў Маскву старога дзёда Талаша.—* З пачатку 1943 г. дзед Талаш у Маскве, выступаў перад рабочымі, воінамі, якія адпраўляліся на фронт.

*А можа, і можна было б падумаць пра другую частку.—* Другая частка аповесці «Дрыгва» не была напісана.

#### 21. П. Е. Панчанку (с. 28)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Мінск), як і ўсе іншыя матэрыялы з эпісталарыя П. Броўкі да П. Панчанкі, што ўвайшлі ў дадзены том.

*Понік — Пятро Глебка.*

*Я асабіста каторы час бяруся за паэму...—* Паэма «Беларусь» (1943).

*Хлопцы нашы ўсе на месцы, за выключэннем Аркашы, які паехаў у сваю старую газету.—* У 1941—1943 гг. А. Куляшоў у армейскай газеце «Знамя Советов».

*Міхал наш атрымаў сумную вестку. Загінула яго сям'я.—* У 1942 г. у М. Ц. Лынькова загінулі ад рук ням.-фаш. захопнікаў жонка і сын.

*Кузьма акрыяў так, што нават учора сам прыходзіў да мяне ў госці.—* У Кузьмы Чорнага было некаторае паляпшэнне стану здароўя (хварэў туберкулёзам).

*Максім — М. Тапк.*

*Кандрат — К. Крапіва.*

#### 22. Л. А. Бэндэ (с. 29)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 66, в. 1, спр. 776, л. 1.

Імя «Васіль» часам выкарыстоўвалася як зварот да Л. Бэндэ.

*Наш універсітэт пачынае працу 1 кастрычніка пад Масквой.—* У 1943 годзе на ст. Сходня пад Масквой пачаў работу Беларускі універсітэт.

*Купалаўская камісія Акадэміі навук БССР...—* Маецца на ўвазе камісія па літаратурнай спадчыне Я. Купалы.

#### 23. П. Ф. Глебку (с. 30)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 24.

*Вылучалі кандыдатаў на прэмію. Вылучылі Коласа, Куляшова, Танка.—* Дзяржаўныя прэміі СССР 1946 года былі прысуджаны Я. Коласу (за вершы, напісаныя ў гады вайны); А Куляшову (за паэму «Сцяг брыгады»).

#### 24. П. С. Кабзарэўскаму (с. 31)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 1.

*Кстати, пришли кое-что Прокофьева, Саянова и др. Переведем и напечатает.—* А. Пракоф'еў: «Звініць дрымучы бор і б'е ў маё акно...», «Дзесь гром грыміць, а тут яшчэ ў спакоі...» (Беларусь, 1946, № 4), «Тры паштоўкі па поўдзень» (Беларусь, 1946, № 3);

В. Саянаў: паэма «Белавежская аповесць (Са славянскіх падапняў)» (Полымя, 1946, № 6), вершы «Варшава», «Шляхі паступлення» (ЛіМ, 1945, 12/XII).

25. П. Е. Панчанку (с. 31)

Друкуецца па арыгінале.  
Вершы, што перадаў Максім, ідуць у № 5.— Папчанка П. Франтавік (Полымя, 1945, № 5—6).

Максім — М. Танк.  
Лынь прыляцеў з Сан-Францыска.— М. Ц. Лынькоў прымаў удзел у рабоце канферэнцыі ААН.

Кулеш — А. Куляшоў.  
Гурскі бясконца піша апавяданні, драмы і камедыі.— Апов. «Лясныя салдаты» (Мн., 1945), зб. апавяд. «Над Нёманам» (Мн., 1945), «На родных гонях» (Мн., 1948).

26. У рэдакцыю газ. «Правда» (с. 33)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

Вадзім Міхайлавіч — В. М. Кажэўнікаў.

Кірыл Васілевіч — К. В. Патапаў.

Юрый Барысавіч — Ю. Б. Лукін.

Примите мое, хотя и запоздалое, поздравление с высокой наградой.— Газ. «Правда» была ўзнагароджана ордэнам Леніна.

27. П. С. Кабзарэўскаму (с. 33)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 2.

Очень рад, что дело с антологией у вас движется — Анталогія беларускай паэзіі (Л., 1948).

Передай Саше Прокофьеву, что я уже перевел около 700 строк «России» ~ Его поэма в моем переводе пойдет в № 5 «Полымя». — «Расія» (Полымя, 1946, № 5).

Поторопи Сашу — пусть он присылает остальные стихи для сборника.— Маюцца на ўвазе творы для зборніка А. Пракоф'ева «Выбраныя вершы» (Мн., 1948).

Посылаю на твое имя пару новых стихов.— «Брат и сестра», «Дождь», (Звезда, 1946, № 7—8); «Кастусь Каліновскі», «Метеліца» (Звезда, 1946, № 4). Вершы «Брат і сястра», «Кастусь Каліноўскі» і «Мяцеліца» ўвайшлі потым у анталогію беларускай паэзіі (Л., 1948).

Николай — М. Л. Браўн.

Всеволод Александрович — У. А. Раждзественскі.

Митя — відаць, Дзм. А. Левапеўскі.

Виктор Саянов — імя Віктар выкарыстапа тут як варыянт імя Вісарыён.

28. П. С. Кабзарэўскаму (с. 34)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 3.

В отношении Гаруна я один решить не могу.— Відаць, размова ідзе аб тым: уключаць ці не творы А. Гаруна ў анталогію беларускай паэзіі (Л., 1948).

Что с В/антологией и сборником Саша, затрудняюсь сказать, потому что уже месяц болею и не выхожу из дома.— 1. Паэты Ле-

пінграда (Мн., 1948); 2. Пракоф'еў А. А. Выбраныя вершы (Мн., 1948).

*Александр Андреевич* — А. А. Пракоф'еў.

*Николай Леопольдович* — М. Л. Браўп.

*Всеволод Александрович* — Ус. Ал. Раждзественскі.

*Виссарион Михайлович* — В. М. Саянаў.

29. Якубу Коласу (с. 35)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

*«Чэрлінае мора»* — Чорнае мора.

*Лёля* — А. М. Броўка.

30. Д. Д. Осіну (с. 36)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

*Посылаю тебе «Катерину»*. — Паэма была выслана для перакладу на рускую мову.

*Аркаша* — А. Куляшоў.

31. Якубу Коласу (с. 36)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

*Панцеляймон Кандратавіч* — П. К. Панамарэнка.

*Кандрат* — К. Крапіва.

*Нонік* — П. Глебка.

*Саша* — відаць, А. А. Пракоф'еў.

*Насценька* — відаць, А. В. Пракоф'ева.

32. Якубу Коласу (с. 37)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

*У Мінску цяпер вельмі многа перадсвяточных клопот...* — 30-годдзе Кастрычніцкай рэвалюцыі.

*Саша* — відаць, А. А. Пракоф'еў.

*Анастасія Васільеўна* — відаць, А. В. Пракоф'ева.

33. Якубу Коласу (с. 38)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

*Я даручыў яму ўсю справу...* — Маецца на ўвазе паступнае: А. Купершток павінен быў дамовіцца, каб П. А. Сямынін згадзіўся стаць рэдактарам перакладу «Новай зямлі» пры канчатковай падрыхтоўцы да друку.

*Наташа* — Н. Міцкевіч.

*Сяргей* — С. М. Міцкевіч.

*Мар'я Георгіеўна* — М. Г. Татур.

34. Якубу Коласу (с. 39)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве сям'і Я. Коласа.

*Міхаіл Іванавіч* — М. І. Калінін.

*...каб, нарэшце, шматпакутны пераклад «Новай зямлі» быў даведзен да ладу.* — Я. Мазалькоў у сваіх успамінах паступным чынам растлумачыў гісторыю перакладу і выдання на рускай мове «Новай зямлі»: «Меркавалася, што рэдактарам рускага выдання буду я. Міхаіл Ісакоўскі даў згоду перакласці ўсю паэму, але, за-



кончыўшы пераклад чатырох раздзелаў, захварэў і вымушаны быў адмовіцца ад далейшай працы. Здарылася так, што хутка захварэў і я. Рэдактарам перакладаў стаў С. Гарадзецкі. Утварыўся калектыў перакладчыкаў. Падрыхтаваныя пераклады, як пісаў мне Колас, «не ўсюды задавальнялі яго». Для канчатковай падрыхтоўкі перакладаў да друку Канстанцін Міхайлавіч запрасіў у Мінск П. А. Сямыніна, які разам з аўтарам рэдагаваў рускі тэкст паэмы (гл. «Полымя», 1962, № 8, с. 113—114). «Новая зямля» на рускай мове выйшла з друку ў Мінску ў 1949 г.

### 35. Ярэву (с. 39)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Арыгінал невядомы.

Датуецца пачаткам верасня 1948 г. на падставе ліста М. Д. Смолкіна П. У. Броўку ад 29.8.48 г. з просьбай дапамагчы ў выданні кнігі пра Зм. Бядулю ў выд-ве «Советский писатель» (г. Масква).

### 36. П. С. Кабзарэўскаму (с. 40)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 5.

*...Принин не выполнил моей просьбы включить «Прощальное слово»...*— У зб. П. Броўкі «Выбранае» (М., 1949), рэдактарам якога быў Б. С. Ірынін, быў уключаны верш «Прощальное слово» («Развітальнае слова»), але ў перакладзе не А. Пракоф'ева, а С. Обрадовіча.

*Завтра же скажу выслать нужные тебе стихи.*— «Девушка из Полесья» («Дзяўчына з Палесься», пер. П. Кабзарэўскага) — Крестьянка, 1949, № 3.

*Скоро будем праздновать и будем рады видеть Вас у себя.*— 30-годдзе БССР.

### 37. У. І. Корбану (с. 41)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 183, в. 1, спр. 126, л. 1.

*Зборнік Ваш атрымай і прачытай. Мне здаецца, што яго можна надрукаваць.*— Рукапіс зборніка «Мы іх ведаем» (выйшаў у 1950 г.).

### 38. Якубу Коласу (с. 41)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Эльбрус* — самы высокі горны масіў Каўказа.

*Чытаю Ваши артыкулы...*— Артыкулы Я. Коласа «Моя республика, мой народ» (газ. «Сов. Белоруссия», 1949, № 215, 29 окт.), «Десять лет спустя» (газ. «Красная звезда», 1949, № 256, 29 окт.), «Историческая годовщина» (газ. «Правда», 1949, № 302, 29 окт.), «Уз'ядпанне» (газ. «Звезда», 1949, № 215, 29 кастр.).

### 39. П. Н. Кавалёву (с. 42)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

*Лепель* — горад, цэнтр Лепельскага р-на Віцебскай вобл., на беразе Лепельскага воз.

*Зэльва* — гарадскі пасёлак, цэнтр Зэльвенскага р-на Гродзенскай вобл., на р. Зэльвянка.

40. Якубу Коласу (с. 43)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Вось і я абзываюся з Балтыйскага мора.*— П. Броўка ў гэты час адпачываў у Доме творчасці пісьменнікаў пад Рыгай.

*21 ліпеня буду святкаваць 10-годдзе Савецкай Латвіі...*— 21 ліпеня 1940 г. была ўтворана Латвійская ССР.

*Кожны дзень паглядаю на карту Карэі і хвалюся, каб скары і дайшлі паўночныя таварышы і перакулілі амерыканскую погань у мора.*— У 1950—1953 гг. Паўднёвая Карэя была выкарыстана ЗША як ваенна-стратэгічны плацдарм для ўзброенай агрэсіі супраць КНДР.

*Чытай настанову пленума і бачыў Ваш подпіс пад адозвай.*— 29/VI-50 г.— пленум Сав. Камітэта міру, прысвечаны правядзенню збору подпісаў у СССР пад Адозвай Пастаяннага Камітэта Сусветнага кангрэса прыхільнікаў міру аб забароне атамнай зброі. Подпіс Я. Коласа пад Адозвай Пастаяннага Камітэта Сусветнага кангрэса прыхільнікаў міру аб забароне атамнай зброі.

Максім — М. Лужанін.

41. Якубу Коласу (с. 43)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Датуецца паводле зместу: «Вось ужо лістапад, а заўтра — 3 — дзень Вашага параджэння», а таксама па пашт. штэмпелі.*

Максім — М. Лужанін.

*Барвіха* — санаторый пад Масквой.

*Сам я жыву вельмі клапацліва. Тузаюся па пасяджэннях, пішу розныя допісы...*— З 1948 г. П. Броўка старшыня СП БССР.

42. У. І. Корбану (с. 44)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 183, в. 1, спр. 126, л. 2.

43. Якубу Коласу (с. 45)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Я ўсё ж не згодзен з Вашым «рэалістычным» поглядам аб нейкай безнадзейнасці...*— У лісце П. Броўку ад 16/XI 1950 г. Я. Колас піша: «Другі месяц з таго часу, як злёг я, тым жа часам ніякага паляпшэння няма і няма. Відаць, яго і не будзе (т. 14, с. 29).

*Нонік* — П. Глебка.

*...з прычыны ўслаўлення яго новым званнем.*— У 1950 г. П. Глебка быў абраны членам-карэспандэнтам АН БССР.

*Кандрат* — К. Крапіва.

*Міхась* — М. Ц. Лыпкоў.

*Даніла* — Д. К. Міцкевіч.

*Мікалай Сямёнавіч* — Патолічаў Мікалай Сямёнавіч.

*Была прэм'ера Кандрата Крапівы «Пяюць жаваранкі».*— Прэм'ера адбылася на сцэне Дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.

44. П. С. Кабзарэўскаму (с. 46)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 7.

*Когда будзе чествоваць Сашу?* — Маецца па ўвазе 50-годдзе з дня параджэння А. А. Пракоф'ева.



*Мы только что отпраздновали юбилей Петра.— 25-годдзе творчай дзейнасці П. Глебкі.*

45. Якубу Коласу (с. 46)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Два разы збіраліся ў часць нашага друга Глебкі.— 25-годдзе творчай дзейнасці і абрацне членам-карэспандэнтам АН БССР.*

*Міхась — М. Ц. Лынькоў.*

*Зося — С. З. Куспіц-Лынькова.*

*У нас — цяпер, як і ўсюды, выбары.— Выбарчая кампанія. 17/XII-50 адбыліся выбары ў абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных Беларускай ССР.*

46. У. І. Корбану (с. 47)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 183, в. 1, спр. 126, л. 3.

*У лісце размова ідзе пра паляпшэнне У. Корбану жыллёвых умоў.*

47. Якубу Коласу (с. 48)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Скончылі адны выбары, бярэмся за другія.— Адбыліся выбары ў абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных Беларускай ССР, пачалася падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Савет БССР.*

*...змясцілі артыкул і некалькі перакладаў вершаў у нашым «ЛіМе»...— Да 50-годдзя А. Пракоф'ева ў «ЛіМе» змешчаны артыкул П. Кабзарэўскага і Ус. Раждзественскага «Выдатны савецкі паэт» і вершы А. Пракоф'ева «Свету — мір!», «Шляхамі Леніна», «Адказ». Пераклады па беларускую мову зроблены М. Танкам, П. Броўкам, А. Зарыцкім (ЛіМ, 1950, 23 снежн.).*

*Максім — М. Лужанін.*

*Нонік — П. Глебка.*

*Павел ужо стаміўся цягнуць лімаўскі дышаль і просіцца, каб яго вызвалілі.— З канца 1950 г. па жнівень 1951 г. П. Кавалёў быў галоўным рэдактарам «ЛіМа». Затым яго змяніў на гэтым пасту В. Вітка.*

48. Якубу Коласу (с. 49)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Лёля — А. М. Броўка.*

*Данік — Д. К. Міцкевіч.*

49. Якубу Коласу (с. 50)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Нонік — П. Глебка.*

*Паслалі мы рэчы на прэмію.— Маецца на ўвазе Дзяржаўная прэмія СССР у галіне літаратуры і мастацтва.*

50. Якубу Коласу (с. 51)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Грышчанка — хутчэй за ўсё М. І. Грашчанкаў.*

*Пётр Андрэевіч — П. А. Абрасімаў.*



51. Якубу Коласу (с. 51)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Паездка ў Чэхаславакію...*— Вясной 1951 г. у складзе дэлегацыі савецкіх пісьменнікаў П. Броўка (па запрашэнню Саюза пісьменнікаў Чэхаславакіі і міністэрства інфармацыі і культуры) месяц знаходзіўся ў Чэхаславакіі.

*...хлопаты ў Саюзе...*— З 1948 па 1967 год П. Броўка — старшыня праўлення СП БССР.

*Ці скончылі Вы рэдагаванне тамоў?* — Маецца па ўвазе збор твораў Я. Коласа ў 7-мі тамах (Мн., 1952).

*Трэба крыху падагнаць Пятро і Максіма, каб выходзілі яны без затрымкі.*— П. Глебка і М. Лужанін уваходзілі ў склад рэдакцыйнай калегіі па падрыхтоўцы зб. тв. Я. Коласа ў 7-мі тамах.

*Як выйшла з Міхасём?* — Відаць, размова ідзе пра малодшага сына Я. Коласа Міхася. У гэты час Міхась са сваёй сям'ёй пераехаў на новую кватэру.

52. П. Н. Кавалёву (с. 52)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

У лісце размова ідзе аб некаторых зменах у аўтарскіх правах. У 1952 г. было прапанавана перагледзець аўтарскае права. Праект быў прысланы ў Саюз пісьменнікаў з Савета Міністраў БССР.

*Кандрат Кандратавіч* — К. Крапіва.

53. П. Н. Кавалёву (с. 53)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

*Кандрат яшчэ чытае праект аўтарскага права.*— Гл. каментарый да папярэдняга ліста.

54. Якубу Коласу (с. 53)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Шлю Вам невялікую вестачку з Чорнага мора.*— П. Броўка адпачываў у гэты час у Доме творчасці пісьменнікаў у Кактэбелі.

*Кактэбель* — пасёлак гарадскога тыпу ў Крымскай вобл. (20 км. ад Феадосіі). Прыморскі кліматычны курорт (пасля 1944 г.— Планёрскае).

*Юрка* — Ю. П. Броўка.

*Каралішчавічы* — Дом творчасці беларускіх пісьменнікаў пад Мінскам.

55. Якубу Коласу (с. 54)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

Ліст надрукаваны па афіцыйным бланку праўлення Саюза пісьменнікаў БССР.

Зб. «Маякоўскі ў Беларусі» пад рэд. П. Броўкі выйшаў у Мінску ў 1957 г.

56. П. Н. Кавалёву (с. 54)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

*Атрымаў я выклік з Масквы на пленум Чэхайскага камітэта,*

а таксама на ўрачыстае пасяджэнне.— 50-годдзе з дня смерці А. П. Чэхава.

Падганяй усіх, хто павінен выступаць на з'ездзе.— 15—18 верасня 1954 г.— III з'езд пісьменнікаў БССР.

57. Якубу Коласу (с. 55)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

Прачытай у № 3 «Дружбы народаў» артыкул В. Турбіна пра *Вашы апавесці...*— В. Турбін. В тысяча девятьсот пятом...//О Якубе Коласе и его трилогии «В полесской глуши», «В глубине Полесья», «На перепутье» (Дружба народов, 1955, № 3).

Лёля — А. М. Броўка.

58. Максіму Танку (с. 56)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 25, в. 2, спр. 54, л. 1.

*Па-першае, усе думкі круцяцца вакол рамана...*— «Калі зліваюцца рэкі».

59. П. Ф. Глебку (с. 56)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 29.

60. Якубу Коласу (с. 57)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Нонік — Глебка ў гэты час, калі я Вам пішу, перасякае акіян на дарозе ў Сан-Францыска, каб навесці парадак з мірам.*— П. Глебка прымаў удзел у рабоце сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.

*Мы тут рыхтуемся да міцкевічаўскіх дзён.*— У 1955 г. адзначалася стагоддзе з дня смерці Адама Міцкевіча.

*Зайтра групай у 10 чалавек едзем ладзіць літаратурны вечар у Навагрудак.*— Паводле некаторых крыніц Адам Міцкевіч нарадзіўся ў Навагрудку.

*Вырашылі ў лістападзе правесці ў Мінску ўрачысты пленум праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, прысвечаны Міцкевічу.*— 29/XI-1955 г. у Мінску праішоў вечар, прысвечаны 100-годдзю з дня смерці А. Міцкевіча.

*...сумна мне будзе без Вас сядзець на вечары, на якім я перавалю на другое паўстагоддзе.*— 25 чэрвеня 1955 г. П. Броўку споўнілася 50 год.

61. Якубу Коласу (с. 58)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Рапаруецца (разм.)* — напраўляць, рамантаваць.

*Свіцязь* — возера ў Навагрудскім раёне Гродзенскай вобл. Свіцязь ушлаўлена А. Міцкевічам у баладах «Свіцязь» і «Свіцязянка». Пастаповай СМ БССР ад 18.VI.1970 г. Свіцязь і навакольная тэрыторыя аб'яўлены дзяржаўным ландшафтным заказнікам.

*...Нонік ужо ў Нью-Йорку.*— Гл. каментарый да ліста Я. Коласу ад 10.VI.55.

Купаліха — У. Ф. Луцэвіч.

62. Якубу Коласу (с. 59)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Карлавы Вары* — горад у Чэхаславакіі, бальнеялагічны курорт на базе тэрмальных (тэмпература 42—72 °С) вуглекіслых крыніц.

63. *Якубу Коласу* (с. 60)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Пётр Вялікі* — маецца па ўвазе Пётр I.

*...тут некалі лячыўся Янка Купала.* — У жніўні — верасні 1927 г. Янка Купала знаходзіўся па лячэнні ў Карлавых Варах (Чэхаславакія).

*Што робіце Вы з рукамі?* — У выніку грыпознага захворвання ў Я. Коласа напухалі рукі (грыпозная вірусная інфекцыя). У лісце П. Броўку 17—18/VI 1956 г. Я. Колас з Барвіхі піша: «Рукі як балелі, дык і баляць... Лечаць мяне саліпылкаю, уратрапінам і гімнастыкай пальцаў і запясця...» (т. 14, с. 210).

*Ці дапамагае Вам «мікалаеўшчынская гліна»?* — Для лячэння суставаў Я. Колас выкарыстоўваў гліну са сваёй радзімы, якая быццам бы валодала лекавымі ўласцівасцямі.

64. *Якубу Коласу* (с. 61)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

65. *Якубу Коласу* (с. 62)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

*Мікалай Сямёнавіч* — М. С. Патолічаў.

66. *Якубу Коласу* (с. 62)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі Я. Коласа.

67. *С. I. Ліхадзіеўскаму* (с. 63)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ, ф. 242, в. 1, спр. 38, л. 1.

68. *П. Ф. Глебку* (с. 64)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 33.

*Ніна* — Н. I. Глебка.

*...няма яе любімага мужа дома...* — П. Глебка ў гэты час знаходзіўся ў Нью-Йорку на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.

*Лынь* — М. Ц. Лынькоў.

*А ўсё той Лынь непаваротлівы, пакуль вярнуўся з-за мяжы, дык і сесія прайшла.* — М. Ц. Лынькоў ездзіў у Індыю на IX каэфэрэнцыю ЮНЕСКА.

*Вася* — В. В. Барысенка.

*Кандрат* — К. Крапіва.

*Абмяркоўвалі мой раман на секцыі.* — «Калі зліваюцца рэкі».

*Кузьма Венядзіктавіч* — К. В. Кісялёў.

*Фаіна Архіпаўна* — Ф. А. Новікава.

69. *Л. А. Бэндэ* (с. 65)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 66, в. 1, спр. 776, л. 2.

*Трохтомнік Чарота...* — У 1958 г. выйшаў двухтомнік М. Чарота.



70. П. Ф. Глебку (с. 65)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 36.

За гэтыя дні ў мяне былі дзве сустрэчы па рамане — у «Дружбе народаў» і ў «Советском писателе». — «Калі зліваюцца рэкі» (надрукаваны ў час. «Дружба народаў», 1957, № 6, 7, 8; у маскоўскім выдавецтве «Сов. писатель», 1958).

Трэба дапрацаваць прадмову да тома публіцыстыкі Якуба Коласа... — Прадмова П. Броўкі да кнігі Я. Коласа «Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы» (Мн., 1957).

...зрабіць пераклады 2—3 вершаў Пецёфі і 2—3 вершаў Нагнібеды. — Відаць, замест Пецёфі П. Броўка зрабіў пераклады югаслаўскіх паэтаў Г. Вітэза «Дуб», «Эпітафія» і Д. Максімовіча «Кяханпе» (ЛіМ, 1957, 13 ліп.). А вершы Нагнібеды, магчыма, не былі перакладзены.

Шчыра цябе вітаю з акадэмікам... — У 1957 годзе П. Глебка быў абраны акадэмікам АН БССР.

Ніна — Н. І. Глебка.

71. І. М. Ільюшыну (с. 66)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома.

72. С. А. Пілатовічу (с. 67)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома.

73. Е. Т. Гуцянковай (с. 67)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома. ✓

74. П. С. Кабзарэўскаму (с. 68)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 11.

Посылаю тебе три лирических стиха. — Вершы П. Броўкі ў перакладзе Я. Хелемскага і Дз. Кавалёва (Звезда, 1958, № 4).

75. З. П. Матузаву (с. 68)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 11, в. 1, спр. 289, л. 1.

У лісце размова ідзе пра павелічэнне ганарару за кнігу Ц. Л. Даўгапольскага «На рассвете» (на рускай мове).

На лісце рэзалюцыя З. П. Матузава: «Такой возможности нет. Рукопись очень и очень средняя. Т. Жиженку пришлось над ней очень много поработать, чтобы довести до возможности издания.

З. Матузов  
16.X—57 г.»

Жыжэнка Уладзімір Аляксандравіч (н. 1931), беларускі савецкі крытык, перакладчык.

76. П. Ф. Глебку (с. 68)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 40.

Цікавае было ў нас падарожжа на Украіну. — 17—24 верасня 1957 г. Тыдзень беларускай літаратуры на Украіне.

Пра «спадарожнікаў» ты сам мне пісаў. — 4 кастрычніка 1957 г. у Савецкім Саюзе быў запушчаны першы штучны спадарожнік Зямлі.

*Быў я на юбілейнай сесіі.*— Відаць, па юбілейнай сесіі Вярхоўнага Савета СССР, прысвечанай 40-годдзю Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

*У самы апошні час адсвяткавалі мы 75-годдзе нашага дарагога Якуба.*— У лістападзе 1957 г. было адзначана 75-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа (адбыліся вечар у Палацы прафсаюзаў (г. Мінск) — 16 лістапада; навуковая сесія АН БССР (г. Мінск) — 18 лістапада; вечар у ЦДЛ (г. Масква) — 26 лістапада).

*Залажылі помнік.*— Помнік на магіле Якуба Коласа (Вайсковыя могілкі).

*Спектакль твой прайшоў у Віцебску.*— Спектакль па вершаванай п'есе П. Глебкі «Святло з Усходу» (пастаўлены тэатрам імя Якуба Коласа ў Віцебску).

*Кузьма Венядзіктавіч* — К. В. Кісялёў.

77. *М. П. Геаргадзе* (с. 70)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома.

78. *М. А. Абалкіну* (с. 71)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве А. А. Туманавай — жонкі адрасата (г. Масква), як і ўсе іншыя матэрыялы з эпістальерыя П. У. Броўкі да М. А. Абалкіна, уключаныя ў дадзены том.

*Конечно, мне очень хочется увидеть несколько строк в «Правде» о моем романе.*— Рэцэнзія Я. С. Мазалькова «Калі зліваюцца рэкі» на раман П. У. Броўкі «Калі зліваюцца рэкі» (Правда, 1958, 15 чэрвеня).

79. *А. Я. Юшчанку* (с. 71)

Друкуецца па фотакопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Кіеў).

80. *М. А. Абалкіну* (с. 71)

Друкуецца па арыгінале.

Датуецца 1958 годам памылкова (відаць, па мінулагадняй звычцы). Рэдактарская дата даецца па пашт. штэмпелі 20.I.59 і ў адпаведнасці са зместам іншых лістоў аўтара, напісаных у гэты час да адрасата.

*Написал я небольшую статью для «Известий».*— «В краю голубых озер» (Известия, 1959, 27 янв.).

81. *П. С. Кабзарэўскаму* (с. 72)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 12.

*Верш «Пахне чабор» я перагледзеў і адаслаў у «Звязду».*— Пахне чабор («Звезда», 1958, № 4). У гэтым жа нумары акрамя верша «Пахне чабор» надрукаваны таксама «Светлый час», «Декрет Ленина», «Огонек», «Ходит осень», «Жаворопок», «Капля», «Журавли». («Светлы час», «Дэкрэт Леніна», «Агапёк», «Восень» (першапачатковая пазва «Ходзіць восень»), «Жаўрук», «Кропля», «Журавы».)

82. *П. А. Жалязняковічу* (с. 72)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома.



83. Уляновічу (с. 73)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома.

84. М. А. Абалкіну (с. 73)

Друкуецца па арыгінале.

*Большое спасибо тебе за книгу.*— Н. А. Абалкин. Кругозор драматурга. Заметки театрального критика (М., 1957).

*И мой критик что-то молчит...*— Размова ідзе пра рэцэнзію на раман «Калі зліваюцца рэкі». Гл. таксама каментарый да ліста М. А. Абалкіну ад 28.XII. 57.

*Роман скоро выходит в «Советском писателе».*— «Калі зліваюцца рэкі» (М., 1958).

85. І. М. Ільюшыну (с. 74)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома.

86. П. С. Кабзарэўскаму (с. 74)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 13.

*...поищи мое стихотворение «Земля» в переводе Бруно Ясенского.*— Верш «Зямля» ў кнізе П. Броўкі «Избранные стихи» (М., 1935).

87. П. С. Кабзарэўскаму (с. 74)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 14.

*«Прощанье» шли уже в Минск.*— П. Броўка. «Прощанье» («Развітанне», верш) (Сов. Белоруссия, 1958, 13 авг.).

*В Ленинграде напечатан в «Роман-газете» мой роман.*— «Калі зліваюцца рэкі».

88. П. С. Кабзарэўскаму (с. 75)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 16.

*Стихотворение авторизовать не удалось.*— Верш «Прощанье» («Развітанне») (Сов. Белоруссия, 1958, 13 авг.).

*Издательство «Искусство» прислало письмо, в котором сообщает, что оно согласно издать сборник пьес.*— У 1959 г. ленинградскае аддзяленне выдавецтва «Искусство» павінна было выдаць зборнік «Новые пьесы белорусских драматургов». Але зборнік не быў выдадзены. П'есы, уключаныя ў зборнік, выдадзены асобнымі кнігамі.

89. С. К. Цімашэнку (с. 75)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі. Месца захавання арыгінала невядома.

90. М. А. Абалкіну (с. 76)

Друкуецца па арыгінале.

*...я отдыхаю на Рижском взморье.*— П. Броўка адпачываў у Доме творчасці пісьменнікаў пад Рыгай.

*Недавно вернулся из Стокгольма...*— У ліпені 1958 г. у Стэксгольме праходзіў Сусветны кангрэс за разбраенне і міжнароднае супрацоўніцтва. Сярод членаў саветскай дэлегацыі знаходзіўся і Пятрусь Броўка.



...возьмусь за доклад...— справаздачны даклад IV з'езду пісьменнікаў БССР.

Несколько стихов «Из Стокгольмского дневника» (передал для перевода Хелемскому.— Вершы «Са Стакгольмскага сшытка» надрукаваны ў газ. «Правда» 29/VIII 1958 г.

91. М. А. Абалкіну (с. 76)

Друкуецца па арыгінале.

...посылаю Вам «Песню о Родине».— Верш надрукаваны ў «Правде» (1958, 2 лістапада) пад назвай «Земля родная».

...пишу доклад.— Гл. камептарый да ліста М. А. Абалкіну ад 18.VIII.58.

92. М. А. Абалкіну (с. 77)

Друкуецца па арыгінале.

Заодно посылаю стихотворение к 40-летию Советской Белоруссии.— У сям'і адзінай (Правда, 1958, 31 дек.).

93. Е. Я. Лось (с. 77)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ, ф. 141, в. 1, спр. 59, л. 1.

На з'езд мы Вас выклічам абавязкова...— 12—14 лютага 1959 г. праходзіў IV з'езд пісьменнікаў БССР.

Вельмі рад, што Вы задаволены жыццём, вучобай, творчай працаю.— У гэты час Е. Лось вучылася на Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве.

94. М. А. Абалкіну (с. 78)

Друкуецца па арыгінале.

Ліст надрукаваны на афіцыйным бланку праўлення Саюза пісьменнікаў БССР.

95. М. А. Абалкіну (с. 78)

Друкуецца па арыгінале.

У меня было стихотворение «В полесской глуши»...— У палескай глушы (Огонек, 1959, № 17).

Посылаю Вам, на всякий случай, стихотворение «Семь дубов» — Сем дубоў (Правда, 1959, 5 апр.).

Есть у Михася Калачинского стихотворение о Полоцком нефтеперегонном.— Нефть в Белоруссию идет (Правда, 1959, 19 апр.).

...ждем съезда...— 18—23 мая 1959 г.— III з'езд пісьменнікаў ССРСР.

96. І. Д. Казеку (с. 79)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве адрасата, як і ўсе іншыя матэрыялы з эпістальерыя П. У. Броўкі да І. Д. Казекі, уключаныя ў дадзены том.

97. М. А. Абалкіну (с. 79)

Друкуецца па арыгінале.

98. М. А. Абалкіну (с. 80)

Друкуецца па арыгінале.

Собралось три стихотвореньца.— З трох вершаў апублікаваны два: «Приближение осени», «Бапя» («Вось і лета сышло», спачатку «Надыход восені», «Лазня») (Правда, 1959, 9 авг.).

Смелякоў Яр. Ал.— трэба Смелякоў Яр. Вас.

99. С. І. Ліхадзіеўскаму (с. 80)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛІМ БССР, ф. 242, в. 1, спр. 39, л. 3.

*...уклучыць твой зборнік у план 1960 года.*—Зб. вершаў і перакладаў «Берасцянка жывых трывог» (Мн., 1962).

*Адносна працы. Думаю, што было б вельмі карысна для нас, калі б ты працаваў у Мінску.*—С. Ліхадзіеўскі быў прафесарам Ташкенцкага педінстытута.

100. П. Е. Панчанку (с. 81)

Друкуецца па арыгінале.

*Вось ужо больш за два тыдні, як я жыву тут...*—П. Броўка прымаў удзел у рабоце сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.

*Астэр-Бэй* — дача савецкай калоніі пад Нью-Йоркам.

*К. В.* — К. В. Кісялёў.

*Як сустрэліся з латышамі?* — З 10 верасня 1959 г. у Беларусі праходзіў тыдзень латышскай літаратуры. У складзе латышскай дэлегацыі: Я. Судрабкалн, Ю. Ванаг, І. Аўзінь, А. Баладзіс, О. Вацыеціс, Ж. Грыва і інш.

*Зоя Кір.* — З. К. Панчанка.

*Андрэй* — А. П. Панчанка.

*Таня* — Т. П. Панчанка.

*Бабушка* — Д. Ф. Панчанка.

101. П. Ф. Глебку (с. 82)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 24, в. 1, спр. 1125, л. 50.

*Ніна* — Н. І. Глебка.

*Кандрат* — К. Крапіва.

102. І. П. Шамякіну (с. 82)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Мінск), як і ўсе іншыя матэрыялы з эпісталарыя П. Броўкі да І. П. Шамякіна, уключаныя ў дадзены том.

*Як прайшлі сустрэчы з латышамі?* — Гл. каментарый да ліста П. Е. Панчанку ад 28.IX.59.

*Ці пачалі Вы рамонт дома?* — Відаць, рамонт памяшкання Саюза пісьменнікаў БССР.

*Міхал Іванавіч* — М. Калачынскі.

*Таццяна Кузьмінічна* — Т. К. Іваніцкая.

*Браніслава Аўгусцінаўна* — Б. А. Селязнёва.

*Фаня Яфімаўна* — Ф. Я. Алер.

*Вольга Васільеўна* — В. В. Ляўкова.

*Марыя Канстанцінаўна* — М. К. Хайноўская.

*Алена Пятроўна* — А. П. Платонава.

*Алена Ігнацьеўна* — А. І. Чуковіч.

*Валя* — В. Аліфер.

103. М. А. Абалкіну (с. 83)

Друкуецца па арыгінале.

*Напісал стихи. ~ Посылаю для уверенности три стиха в трех письмах: «Невысказанное выступление на Генеральной Ассамблее», «Настоящему американцу» и «Военный оркестр на Бродвее».*—З трох вершаў у «Правде» апублікаваны адзін: «Сапраўднаму амерыканцу» (Правда, 1959, 22 мая).

*Павел Алексеевич* — П. А. Сацюкоў.

*Надзя* — Н. А. Краўцова.

104. М. А. Абалкіну (с. 84)

Друкуецца па арыгінале.

*Была в Москве во время сессии...*— 5—7 мая 1960 г. сесія Вярхоўнага Савета СССР. Павестка дня: «Аб адмене падаткаў з рабочых і служачых і іншых мерапрыемствах, якія накіраваны на павышэнне дабрабыту савецкага народа».

*Я послал Хелемскому стихи.*— Цыкл вершаў «Далёка ад дому». Вершы з цыкла надрукаваны ў газ. «Правда» (Правда, 1960, 24 июля).

105. М. А. Абалкіну (с. 85)

Друкуецца па арыгінале.

*...написал я небольшую вещичку (450 строк)...*— паэма «Голас сэрца». П. Броўка прысвяціў гэту паэму сваёй маці, якая загінула ў гады вайны ў канцлагеры Асвенцім. Пераклад паэмы на рускую мову зрабіў Я. Хелемскі.

*Павел Алексеевич* — П. А. Сацюкоў.

106. М. А. Абалкіну (с. 86)

Друкуецца па арыгінале.

*...эта вещьца очень ко времени...*— паэма «Голас сэрца». Асвенцім, горад у Польшчы. У 1940—1945 гг. каля Асвенціма — нямецка-фашысцкі канцэнтрацыйны лагер. У Асвенціме знішчана звыш 4 млн. чалавек. Восенню 1944 г. задушана паўстанне вязняў. 27.1.1945 вызвалены Савецкай Арміяй. На тэрыторыі былога канцлагера створаны музей.

107. М. А. Абалкіну (с. 86)

Друкуецца па арыгінале.

*Мне было очень радостно увидеть свои стихи в «Правде»...*— вершы з цыкла «Далёка ад дому» (Правда, 1960, 24 марта).

*Вчера получил перевод поэмки от Яши Хелемского.*— Пераклад паэмы «Голас сэрца».

*Буду теперь ждать появления ее в «Правде».*— «Голас сэрца» (Правда, 1960, 28 авг.).

*Павел Алексеевич* — П. А. Сацюкоў.

108. П. Е. Панчанку (с. 87)

Друкуецца па арыгінале.

*Пасылаю тебе 6 вершаў, якія я напісаў за лета. Можа, надрукуеш у «Маладосці»? — «Вераснёўскія вятры», «Нашто ў мяне такія вочы», «Бусел», «Зімовае», «Эйфелева вежа» (Маладосць, 1960, № 10).*

109. П. Е. Панчанку (с. 87)

Друкуецца па арыгінале.

*Вельмі добра, што ты напамніў пра А. Пракоф'ева. Зараз жа сяду і буду рабіць.*— Артыкул да 60-годдзя А. Пракоф'ева «Наш дарагі друг» (Маладосць, 1960, № 11).

110. М. А. Абалкіну (с. 88)

Друкуецца па арыгінале.

*Посылаю Вам из Барвижи несколько строк о Шевченко.*— Артыкул да 100-годдзя з дня смерці Т. Р. Шаўчэнка «На всю жизнь» (Правда, 1961, 10 марта).



111. П. Е. Панчанку (с. 88)

Друкуецца па арыгінале.

*Зборнік твай аддаў Анатолю Сафронаву.*— Зб. вершаў «Вечны агонь» (М., 1963).

112. Л. С. Собалеву, Г. М. Маркаву (с. 89)

Друкуецца па чарнавым аўтографі, які захоўваецца ў архіве І. Р. Новікава (г. Мінск).

Датуецца прыблізна па змесце.

Дэкада рускай літаратуры ў БССР прайшла ў жніўні 1961 г.

113. М. А. Абалкіну (с. 90)

Друкуецца па арыгінале.

*Посылаю свою веціцу.*— Відаць, «Величавые слова Программы» («Нашымі вачамі») (Правда, 1961, 17 сент.). Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы К. Цітова.

*Сергей Петрович* — С. П. Кошачкін.

114. М. А. Абалкіну (с. 91)

Друкуецца па арыгінале.

*Как я и предвидел* — перавод падвел.— Гл. каментарый да ліста М. А. Абалкіну ад 31.VII.61.

115. П. С. Кабзарэўскаму (с. 91)

Друкуецца па арыгінале. які захоўваецца ў ЦДАМЛМ, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 21.

*Много времени ушло на Неделю...*— 12—19 жніўня 1961 г. Дэкада рускай літаратуры ў БССР.

*Ведь только что у меня вышла книга в «Советском писателе».*— Зб. вершаў і паэм «А дни идут...» (М., 1961).

116. Яну Судрабкалну (с. 91)

Друкуецца па ксеракопіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

Усе арыгіналы пісем П. Броўкі да Яна Судрабкална захоўваюцца ў адзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Фундаментальнай бібліятэкі Латвійскай ССР.

117. Яну Судрабкалну (с. 92)

Друкуецца па ксеракопіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

*Чувствую себя как в праздник. Многие поздравляют меня...*— П. Броўка быў дэлегатам XXII з'езда КПСС. Віншаванні П. Броўка прымаў з гэтай нагоды.

*Рад был вскоре прочитать Ваше прекрасное стихотворение «На съезд».*— Верш «Вершины видят люди» (Правда, 1961, 17 окт.), прысвечаны XXII з'езду КПСС.

118. І. Д. Казеку (с. 93)

Друкуецца па арыгінале.

*Нешта скардзіца Яша Хелемскі, што яго зборнік зноў абрэзалі...*— Зб. «Перевожу стихи товарища. Страницы белорусской поэзии» (Мн., 1962).

*Цхалтуба* — горад у Грузійскай ССР, бальпеялагічны курорт на базе субтэрмальных слабарадыеактывізаваных крыніц.

*Помню і думаю, што там напішу пра Эдуарда.*— Творчы ўзлёт.— У кн.: Слова пра сябра//Успаміны аб Эдуарду Самуйлёнку. (Мн., 1962).

119. М. А. Абалкіну (с. 93)

Друкуецца па арыгінале.

...да абъявілі сесію...— 6—8/XII 1961 г. сесія Вярхоўнага Савета СССР з павесткай дня: аб дзяржаўным плане развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1962 г.

Так і не удалося сустрацца ў час с'езда...— У час XXII з'езда КПСС (17—31 кастрычніка 1961), дэлегатам якога быў П. Броўка.

120. М. А. Абалкіну (с. 94)

Друкуецца па арыгінале.

Посылаю стихотворение «Коммунары живут» в переводе М. Исаковского — Коммунары живут («Камунары жывуць», верш) (Правда, 1962, 23 апр.).

Читал Вашу статью о жизни театральной.— Встречи с героем. Театральное обозрение. (Правда, 1962, 11 янв.).

У нас пленум, мне надо делать доклад.— 30—31 студзеня 1962 г. адбыўся IV пленум праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. З дакладам на пленуме выступіў П. У. Броўка.

121. У рэдакцыю газ. «Правда» (с. 94)

Друкуецца па першай публікацыі — Правда, 1962, 19 мая.

Ліст з'яўляецца адказам на віншаванні ў сувязі з прысуджэннем П. У. Броўку Ленінскай прэміі і наданнем яму звання народнага паэта БССР.

122. Яну Судрабкалну (с. 94)

Друкуецца па ксеракопіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

...своей статьей в «Правде»...— Рэцэнзія Я. Судрабкална «А дні ідуць...» (Правда, 1961, 11 окт.) на зб. вершаў П. Броўкі «А дні ідуць...».

...увенчался столь высокой наградой.— П. Броўку прысуджана Ленінская прэмія за зб. «А дні ідуць...»

123. Я. А. Хелемскаму (с. 95)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

124. П. Е. Панчанку (с. 97)

Друкуецца па арыгінале.

Зоя — З. К. Панчанка.

Таня — Т. П. Панчанка.

Андрэй — А. П. Панчанка.

Бабушка — Д. Ф. Панчанка.

125. І. П. Шамякіну (с. 97)

Друкуецца па арыгінале.

Надыходзіць ужо коласайская гадавіна.— 80-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа.

Т. К.— Іваніцкая Таццяна Кузмінічна.

126. Яну Судрабкалну (с. 98)

Друкуецца па ксеракопіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

127. М. А. Абалкіну (с. 99)

Друкуецца па арыгінале.

Датуецца па пашт. штэмпелі.

*Большое спасибо тебе за книжку.*— Н. А. Абалкин. Художник и революция. Творчество Вл. И. Немировича-Данченко в советские годы (М., 1962).

128. М. А. Абалкіну (с. 99)

Друкуецца па арыгінале.

*...хочу издать книжечкой под названием «Труби, мой бор».*— Зб. вершаў «Труби, мой бор!» (М., 1965).

*Я попросил Яшу Хелемского перевести для «Правды» стихотворение.*— «К будущему» («Двухтысячны год») — Правда, 1963, 30 ліпеня.

129. М. А. Абалкіну (с. 100)

Друкуецца па арыгінале.

*Мне кажется, что это стихотворение достойное.*— «К будущему» («Двухтысячны год»).

130. М. А. Абалкіну (с. 100)

Друкуецца па арыгінале.

*...назвавшего свое стихотворение «достойным».*— Гл. каментарый да ліста М. А. Абалкіну ад 23.VI. 63 г.

*...у нас с тобой еще в запасе второй круг по Белоруссии...*— Першы круг па Беларусі па маршруту: Мінск — Віцебск — Полацк — Глыбокае — Нарач — Мінск адбыўся ў жніўні 1961 г., калі ў Беларусі праходзіў Тыдзень рускай літаратуры.

131. Яну Судрабкалну (с. 100)

Друкуецца па ксеракопіі, якая захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

132. М. Танку, Я. Скрыгану (с. 102)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 25, в. 2, спр. 54, л. 3.

*Тацяна Кузьмінчна* — Т. К. Іваніцкая.

*Напісаў я цыкл «Верасень».*— Верасень. Цыкл вершаў (Полымя, 1964, № 1).

133. М. А. Абалкіну (с. 102)

Друкуецца па арыгінале.

*...пойдет ли наша статья в «Правде»?* — Бровка П., Дементьев А., Мартинкявичюс Ю. Размах созидания (Правда, 1964, 4 февр.). Артыкул напісаны да 16-й гадавіны дагавора аб дружбе і супрацоўніцтве паміж СССР і Румыніяй.

134. П. Е. Панчанку (с. 103)

Друкуецца па арыгінале.

*Крыху быў заняты на лермантаўскіх урачыстасцях.*— Урачыстасці, прысвечаныя 150-годдзю з дня нараджэння М. Ю. Лермантава.

*Рыхтуй свае справы да Масквы.*— Размова ідзе аб выданні на рускай мове зб. вершаў П. Панчанкі «Небосклоны» (М., 1966).

135. І. П. Шамякіну (с. 104)

Друкуецца па арыгінале.

*Некалькі дзён быў заняты лермантаўскімі ўрачыстасцямі.*— Гл. каментарый да ліста П. Е. Панчанку ад 10.X.64.

*Трэба вырашыць справу з сакратаром да партсходу.*— Павінен адбыцца справаздачна-выбарчы сход партыйнай арганізацыі Саюза пісьменнікаў БССР.

*Сцяпан* — С. У. Броўка.



136. *І. П. Шамякіну* (с. 104)

Друкуецца па арыгінале.

*Трэба, нарэшце, ажывіць камісію па падрыхтоўцы кнігі да 50-годдзя...*— Камісія па падрыхтоўцы зб. артыкулаў пра 50-гадовы шлях савецкай Беларусі «Родная наша ўлада» (Мн., 1967).

*Асінбуд* (Асінаўская электрастанцыя) — адна з буйнейшых будоўляў Беларусі ў перыяд першай пяцігодкі, тады на тарфяных масівах пад Оршай былі пабудаваны торфазавад і электрастанцыя.

*Наваполацк* — горад абласнога падпарадкавання, размешчаны на левым беразе Заходняй Дзвіны, закладзены ў 1958 г. у сувязі з будаўніцтвам нафтаперапрацоўчага завода.

137. *П. А. Багдановічу* (с. 105)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 153, в. 2, спр. 65, л. 21.

Ліст надрукаваны на афіцыйным бланку праўлення Саюза пісьменнікаў БССР.

*Относительно вещей и книг Адама и Максима Богдановича...*— П. А. Багдановіч звяртаўся да П. Броўкі за парадай: у які музей перадаць некаторыя асабістыя рэчы бацькі і брата. Фота і асабістыя рэчы А. Я. Багдановіча і М. Багдановіча былі перададзены ў Дзяржаўны музей БССР.

138. *П. Е. Панчанку* (с. 106)

Друкуецца па арыгінале.

*Заходзіў да Лесючэўскага. Ён сказаў мне, што на афіцыйнай адносіне паклаў рэзалюцыю Рэгістану: «Уключыць у план выпуска 1966 года»...*— зб. вершаў П. Панчанкі «Небосклоны» (М., 1966).

*Я паслаў табе вершы і, здаецца, памыліўся: не ў нумар 5, а ў 6-ты, відаць, трэба.*— Верш «Красаванне струны» (Маладосць, 1965, № 6), надрукаваны да 60-годдзя П. Броўкі.

139. *З. П. Матузаву* (с. 106)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 25, в. 3, спр. 62, л. 18.

Датуецца паводле зместу ліста: «У выдавецкім плане за 1965 год...»

Ліст надрукаваны на машынцы.

На лісце памета З. П. Матузава: *Максіму Танку.*

140. *П. С. Кабзарэўскаму* (с. 107)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 25.

*Все эти стихи, за исключением «Осень, бабье лето...» и «Тебя я всегда называл милой...», можно публиковать.*— «Скрыпка» (Звезда, 1966, № 8).

141. *Ю. С. Пшыркову* (с. 107)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа АН БССР, ф. 30, в. 1, спр. 948, л. 1.

*Прадмову да Багдановіча я напісаў.*— Відаць, прадмова П. Броўкі для двухтомніка М. Багдановіча (Мн., 1968). Але прадмова П. Броўкі не была выкарыстана. У двухтомніку М. Багдановіча змешчана прадмова А. Лойкі.

*Тацяна Кузьмінічна* — Т. К. Іваніцкая.

142. А. Я. Макаёнку (с. 108)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 40, в. 1, спр. 334, л. 5.

143. Б. А. Ляонаву (с. 108)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

У 1966 годзе па падрыхтоўчым аддзяленні МГУ імя М. Ламаносава рыхтавалі падручнік па савецкай літаратуры для замежных студэнтаў. У сувязі з гэтым Б. А. Ляонаў звярнуўся да П. У. Броўкі з просьбай адказаць на наступныя пытанні: «Как вы оцениваете состояние многонациональной советской литературы и перспективу ее развития? Чем Вы объясните такой быстрый и бурный расцвет литератур малых народов нашей страны? Ваши творческие планы?» У сваім адказе П. У. Броўка выказаў коратка і ёмка сваё разуменне закранутых пытанняў.

*Алексей Максимович — Максим Горки.*

*Думаю и о книге рассказов.—* Зб. апавяданняў «Разам з камісарам» (Мн. 1974).

144. В. Ф. Купрэвічу (с. 109)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў архіве БелСЭ.

145. М. А. Абалкіну (с. 110)

Друкуецца па арыгінале.

*Как-то завертелся перед съездом, потом съезд...—* 22—27 мая 1967 г.— IV з'езд пісьменнікаў СССР.

*...потым новыя энцыклапедычныя дзелы...—* У 1967 годзе было пачата выданне Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. П. Броўка стаў галоўным рэдактарам БелСЭ.

146. Я. А. Хелемскаму (с. 111)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

*Спасибо тебе за книжку.—* Хелемскі Я. А. Вторая половина дня: Книга лирики (М., 1967).

*Марыя Навумаўна — М. Н. Хелемская.*

*Саша — А. Я. Хелемскі.*

147. М. В. Ісакоўскаму (с. 111)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве А. І. Ісакоўскай — жонкі М. В. Ісакоўскага (г. Масква), як і іншыя лісты, паштоўкі П. У. Броўкі да адрасата, уключаныя ў дадзены том.

*Вот и дождался я Ваших стихов в «Новом мире».—* 3 новых вершаў: «В дни осени», «На заречье прошлым летом...», «Касатка», «Город мой...» (Новый мир, 1968, № 2).

148. Я. А. Хелемскаму (с. 112)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

У лісце размова ідзе аб падрыхтоўцы да выдання на рускай мове выбраных твораў у 2-х тамах П. Броўкі (М., 1969). Прадмову да двухтомніка напісаў М. В. Ісакоўскі.

*За прекрасно переведенные стихи — спасибо.—* Відаць, пераклады вершаў для двухтомніка.



*В воскресенье по одному делу буду утром в Минске.— У гэты час П. Броўка адпачываў на дачы ў Ждаповічах (пад Мінскам).*

149. П. С. Кабзарэўскаму (с. 113)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 31, в. 2, спр. 292, л. 26.

*«Имя», «Жизнь-корабль», «Зубры» давно уже напечатаны по русски в переводе Я. Хелемского.— «Ода зубру» (Огонек, 1966, № 50); «Имя» (Лит. газ., 1967, 25 янв.).*

*Видал тебя на многочисленных снимках во время белорусских дней в Ленинграде.— 4—10 чэрвеня 1968 г.— Тыдзень беларускай літаратуры ў Ленінградзе.*

150. М. В. Ісакоўскаму (с. 113)

Друкуецца па ксеракопіі.

*Долго не решался обратиться к Вам с одной просьбой.— П. Броўка звярнуўся да М. В. Ісакоўскага з просьбай напісаць уступны артыкул да двухтомніка (М., 1969). Уступны артыкул змешчаны ў першым томе пад назвай «Слово о поэте».*

*...на всякий случай посылаю Вам свою последнюю книжку в переводах Якова Хелемского.— Зб. вершаў «Всегда с тобой» (М., 1967).*

151. М. В. Ісакоўскаму (с. 114)

Друкуецца па ксеракопіі.

*...что ты не отверг моей просьбы...— М. В. Ісакоўскі згадзіўся напісаць уступны артыкул да двухтомніка П. Броўкі.*

*Когда-то для сборника «Советские писатели» я писал автобиографию на 6—7 страниц.— Зб. «Советские писатели. Автобиографии». У 2-х тамах (М., 1959). Аўтабіяграфія П. Броўкі змешчана ў першым томе.*

*Спасибо и за доброе слово о статье. О Маяковском рад буду поговорить при встрече.— Сила поэзии (Правда, 1968, 8 июля).*

*А вот действительно рад, что такую высокую оценку получили твои «новомирские» стихи. Выступления Евгения Осетрова в «Литературке» и Сергея Баруздина в № 6 «Дружбы народов».— Сергей Баруздин. Четыре стихотворения Михаила Исаковского (Дружба народов, 1968, № 6). Адказ Я. Асятрова на анкету ЛГ: «Якія вершы, апублікаваныя ў літаратурных часопісах, здаюцца вам вартымі ўвагі (Лит. газ., 1968, 10 июля).*

152. М. В. Ісакоўскаму (с. 116)

Друкуецца па ксеракопіі.

153. М. В. Ісакоўскаму (с. 117)

Друкуецца па ксеракопіі.

*...надеюсь, что Вы будете у нас под Новый год. Я уверен, что Вы будете приглашены и надеюсь на встречу у нас.— Маецца на ўвазе запрашэнне на 50-годдзе Беларускай ССР.*

*О моих делах не напоминаю.— Размова ідзе пра ўступны артыкул да двухтомніка П. Броўкі (М. 1969).*

154. М. В. Ісакоўскаму (с. 118)

Друкуецца па ксеракопіі.

*Юра перешлет мне письмо в Сочи, а я дальше по назначению.— Письмо М. В. Ісакоўскага з уступным артыкулам да двухтомніка П. У. Броўкі.*



155. М. В. Ісакоўскаму (с. 118)

Друкуецца па ксеракопіі.

*Только что получил твою статью...— Уступны артыкул «Слово о поэте» да двухтомніка П. У. Броўкі.*

*Согласен я и на шутку Александра Трифоновича...— Ва ўступным артыкуле да двухтомніка П. Броўкі ёсць наступныя словы А. Т. Твардоўскага: «Хорошие стихи в оригинале можно сравнить с густой, сочной травой, растущей на лугу. А те же стихи в переводе — это уже не живая, сочная и зеленая трава, а трава скошенная и высушенная. Это уже сено, которое может быть и отличным, душистым, по все же...» (т. I, с. 8).*

156. М. В. Ісакоўскаму (с. 120)

Друкуецца па ксеракопіі.

Датуецца па змесце тэлеграмы і па паштовых паметах на бланку тэлеграмы.

Званне заслужанага дзеяча культуры БССР М. В. Ісакоўскаму прысвоена 21 снежня 1968 года.

157. М. В. Ісакоўскаму (с. 120)

Друкуецца па ксеракопіі.

158. У. М. Дубоўку (с. 120)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 14, в. 1, спр. 549, л. 2.

*Я пачынаю верыць, што і сапраўды нядрэнную кніжку выдаў.— Зб. вершаў «Між чырвоных рабін» (Мн., 1969).*

159. М. В. Ісакоўскаму (с. 121)

Друкуецца па ксеракопіі.

*Нет нашего дорогого друга Николая Ивановича.— 23 чэрвеня 1969 года памёр вядомы рускі савецкі паэт М. І. Рыленкаў.*

*Там у меня встречи с избирателями.— У гэты час П. Броўка дэпутат Вярхоўнага Савета СССР сёмага склікання па Мазырскай выбарчай акрузе.*

*Мозыр, горад, райцэнтр у Гомельскай вобл., рачны порт на р. Прыпяць.*

*Петрыкаў, горад, райцэнтр у Гомельскай вобл., прыстань на левым беразе р. Прыпяць. Паводле падання заснаваны ў 10 ст. яцвяжскім князем Пятром. У пісьмовых крыніцах вядомы з 15 ст.*

*Тураў, гарадскі пасёлак у Жыткавіцкім р-не Гомельскай вобл., прыстань на правым беразе р. Прыпяць, тураўскі краязнаўчы музей. Упершыню ўпамінаецца ў «Аповесці мінулых часоў» пад 980 годам. У Тураве жыў і працаваў славыты дзеяч старажытнарускай культуры Кірыла Тураўскі (каля 1130 — каля 1182).*

*С нетерпением жду твоего четвертого тома.— Размова ідзе пра апошні чацвёрты том Зб. тв. М. В. Ісакоўскага (М.: Худ. лит., 1969).*

*Не скрою, что и статья обо мне меня радует.— Маецца на ўвазе ўступны артыкул М. В. Ісакоўскага да двухтомніка П. У. Броўкі (М.: Худ. лит., 1969).*

160. М. В. Ісакоўскаму (с. 122)

Друкуецца па ксеракопіі.

*Прочел я в «Новом мире» «Ельнинскую повесть...» — М. В. Ісакоўскі «На Ельнинской земле (Автобиографические страницы)» (Новый мир, 1969, № 4. 5. 8).*

...автобіографічную повесть ты должен продолжить.— Прадоўжыць аповесць «На Ельнінскай земле».

Мои два тома набраны.— Выбраныя творы ў 2-х тамах (М., 1969).

161. М. В. Ісакоўскаму (с. 123)

Друкуецца па ксеракопіі.

Оканчываючы чытаць «Неву» № 7, нашёл невялікую рэцэнзію на твою кніжку «О поэтах, о стихах, о песнях».— Г. Кондрашев. Высокое назначение поэзии (Нева, 1969, № 7).

162. М. В. Ісакоўскаму (с. 124)

Друкуецца па ксеракопіі.

Читал в «Литгазете», а больше всего знаю по повести в «Новом мире», преклоняюсь перед памятью твоего истинного друга и всем сердцем сочувствую.— М. В. Ісакоўскі. Памяти М. И. Погодина (Лит. газ. 1969, 27 авг.). Пагодзін Міхаіл Івановіч (1881—1969), педагог, краязнавец, этнограф, музейны работнік, да рэвалюцыі служыў у Ельнінскай уезднай земскай управе; вёў вялікую работу па народнай адукацыі; аб тым, як Пагодзін дапамог «выйти в люди» сялянскаму хлопчыку Мішу Ісакоўскаму, расказана ў кнізе «На Ельнінскай земле», апублікавана ў час. «Новый мир», 1969, № 4, 5, 8 і 36. тв. у 5-ці т. Т. 3.— М.: Худ. лит., 1981). Пагодзін М. І.— унук вядомага гісторыка, пісьменніка і публіцыста М. П. Пагодзіна.

«Счастливый путь» А. Александровича в твоём переводе выйдет в сентябре.— А. Александрович. Счастливая дорога (Мн., 1969). Переклад на рускую мову М. Ісакоўскага.

163. Я. А. Хелемскаму (с. 125)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

Переводы Вал. Корчагину действительно удались.— Відаць, вершы П. Броўкі «Я верю», «Я рад сегодня», «Жалко» («\*\*\* Я веру», «Я сёння рады», «Крыўдна») (Известия, 1969, 30/VIII).

А вот Михаил Васильевич Исаковский пишет. Привожу дословно: «С удовольствием прочел твои стихи в Огоньке...» — цыкл вершаў П. Броўкі «Лирики тепло живое...» (Огонек, 1969, № 28).

164. П. Д. Пузікаву, І. Д. Казеку, А. Л. Петрашкевічу  
(с. 126)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве І. Д. Казекі (г. Мінск).

Пасылаю Вам два загады для таго, каб я мог пасля атрымаць на бюлетэні.— Захаваўся адзін загад наступнага зместу: «З 22 снежня 1969 года прыступаю да выканання абавязкаў Галоўнага рэдактара Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Галоўны рэдактар БелСЭ Пятрусь Броўка».

Чытаю 5 выпуск.— Відаць, 5 выпуск III тома БелСЭ.

Сумую па свайму дарагому другу Пятру Фёдаравічу.— 18.XII.1969 г. памёр П. Ф. Глебка.

165. М. В. Ісакоўскаму (с. 127)

Друкуецца па ксеракопіі.

Большое спасибо тебе за сердечное письмо.— Ліст М. В. Ісакоўскага П. У. Броўку ад 23/XII-1969.



*От всей души желаю тебе хорошего сна.*— М. В. Ісакоўскі скардзіўся на дрэпны сон.

*Спасибо за предложение Елене Михайловне...*— У сваім лісце М. В. Ісакоўскі піша: «Если у Елены Михайловны не будет получаться в Москве с жильем, то знай, что она всегда может рассчитывать на комнату у нас» (М. В. Исаковский. Собр. соч. Т. 5, с. 280, М., 1982).

166. А. М. Кулакоўскаму (с. 128)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве Кулакоўскай Н. У.— жонкі адрасата (г. Мінск).

*Крамлёўская бальніца завецца цяпер так, як у мяне на канверце.*— На канверце наступны адрас: Москва Г-359. Центр. клініч. больніца. Главный корпус 692. ✓

167. М. А. Абалкіну (с. 128)

Друкуецца па арыгінале.

*«Оружие гуманизма» умная, содержательная книга.*— Н. А. Абалкин. Оружие гуманизма//Критико-публицистические очерки (М., 1970).

168. М. В. Ісакоўскаму (с. 128)

Друкуецца па ксеракопіі.

169. М. В. Ісакоўскаму (с. 130)

Друкуецца па ксеракопіі.

*Вот в номере пятом «Дружбы народов» я с большим интересом прочел рассказ Чингиза Гусейнова «Песня», построенном в основном на «Катюше».*— Гусейнов Чингиз «Песня» (Дружба народов, 1970, № 5).

*Близится шестидесятилетие Александра Трифоновича.*— 21.VI.1970 г.— 60 год з дня нараджэння А. Т. Твардоўскага.

*Написал для «Литературки» несколько искренних слов.*— «Вернасць высокім традыцыям» (Лит. газ., 1970, 17 чэрвеня).

170. Я. А. Хелемскаму (с. 131)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

*Спасибо всем Вам, дорогие друзья, за поздравление.*— Віншаванне з 65-годдзем.

*Максим — М. Танк.*

*Пимен — П. Панчанка.*

*Вчера прочел в «Известиях» стихи.*— «Голоса» (Известия, 1970, 27 июня). Назвай «Голоса» аб'яднаны наступныя вершы: «\*\*\* Я слушаю люблю...» («\*\*\* Што багацей за ўладанні мае...»), «\*\*\* В тревоге он. Ему семнадцать...» («Аб хуткай дапамозе»).

171. М. В. Ісакоўскаму (с. 131)

Друкуецца па ксеракопіі.

172. С. П. Красікаву (с. 132)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква), як і ўсе іншыя матэрыялы з эпісталарыя П. У. Броўкі да С. Красікава, уключаныя ў дадзены том.

173. С. П. Красікаву (с. 133)

Друкуецца па арыгінале.

*Нелла — Н. І. Шчасная.*



174. С. П. Красікаву (с. 133)

Друкуецца па арыгінале.

Нелла — Н. І. Шчасная.

175. С. П. Красікаву (с. 134)

Друкуецца па арыгінале.

...переводы получились вполне.— Пераклады вершаў: «Дорога песни» («Шлях песні») (Октябрь, 1971, № 3), «Бярэзінскі запаведнік» (Вожатый, 1972, № 3), «Гора» («Гора — горы»).

Нелла — Н. І. Шчасная.

176. С. П. Красікаву (с. 134)

Друкуецца па арыгінале.

У лісце размова ідзе пра вершы П. Броўкі «Жаданне» і «А Ленін нам кажа...».

Нелла — Н. І. Шчасная.

177. С. П. Красікаву (с. 135)

Друкуецца па арыгінале.

Сообщите мне, что пойдет в «Октябре»? — «А Ленін велел нам» «Дорога песни» («А Ленін нам кажа...», «Шлях песні») — (Октябрь, 1971, № 3.)

Нелла — Н. І. Шчасная.

178. Супрацоўнікам БелСЭ (с. 136)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве І. Д. Казекі (г. Мінск).

Датуецца прыблізна па змесце ліста і па году выдання II тома БелСЭ.

179. Супрацоўнікам БелСЭ (с. 136)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве І. Д. Казекі (г. Мінск).

180. І. П. Мележу (с. 136)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 277, в. 1, спр. 488, л. 5.

Датуецца па пашт. штэмпелі на бланку тэлеграмы.

181. Я. А. Хелемскаму (с. 137)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

Прочитал я в «Знамени» твою «Звонкую свирель» с удовольствием.— На темной ели звонкая свирель (Знамя, 1971, № 3, 4, 5, 8). Тут маецца на ўвазе пачатак аповесці (Знамя, 1971, № 3).

...а сделанное тобой мне очень близко по понятным тебе причинам: и Толстой, и Брянский фронт, и дружеский труд.— П. Броўка і Я. Хелемскі сустрэліся восенню 1941 г. на Бранскім фронце (працавалі ў франтавых газетах). З гэтага часу іх звязвала асабістая і творчая дружба. Я. Хелемскі пераклаў на рускую мову большасць твораў П. Броўкі.

Да и стихи в «Юности» отличные.— Вершы Я. Хелемскага «За лозвякамі блесит синева...», «Подходит апрель — зимобор», «Жесткий лист глянцевого лавра» (Юность, 1971, № 2).

182. К. К. Крапіве (с. 137)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў архіве БелСЭ.

Датуецца па дадзеных рэгістрацыйнага нумара.

183. Янку Брылю (с. 138)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Мінск).

Гэта пісьмо звязана з тым, што ў 1971 г. Янка Брыль складаў і рэдагаваў пэвялічкую анталогію паэтаў Лодзі «Горад мільённы і мы». Па просьбе Янкі Брыля П. У. Броўка пераклаў з польскай мовы верш Ю. Шчавіньскага «Строфы пра Лодзь» (с. 163).

184. І. Д. Казеку (с. 138)

Друкуецца па арыгінале.

Пятро Дзмітрыевіч — П. Д. Пузікаў.

Аляксандр Лявонцевіч — А. Л. Петрашкевіч.

Іван Аляксеевіч — Янка Скрыган.

...ці перадаў ён мой артыкул пра Купалу Барысенку.— Вялікі пясняр Беларусі (У кн.: Я. Купала. Зб. тв. у 7-мі т. 1.— Мн., 1972, с. 7—12).

185. Я. А. Хелемскаму (с. 138)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

Сидел здесь и придумал маленькую повестушку, на 2—3 листа.— Аповесць «Донька-Давіэль».

186. Парламенцкаму камітэту Вярхоўнага Савета СССР

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў архіве БелСЭ.

Датуецца па дадзеных рэгістрацыйнага нумара.

У лісце размова ідзе аб матэрыялах пасяджэнняў Падрыхтоўчага камітэта па правядзенню міжпарламенцкай канферэнцыі па пытаннях супрацоўніцтва і бяспекі ў Еўропе, якія адбыліся 29—30 студзеня 1972 г. у Жэневе.

Матэрыялы высылаліся П. Броўку як члену Камітэта Парламенцкай групы СССР.

187. І. П. Мележу (с. 139)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛІМ БССР, ф. 277, в. 1, спр. 495, л. 5.

Датуецца па пашт. штэмпелі на бланку тэлеграмы.

Званне народнага пісьменніка БССР Івану Мележу (1921—1976) прысвоена 19 ліпеня 1972 г.

188. М. В. Бірылу (с. 140)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў архіве БелСЭ.

Датуецца па дадзеных рэгістрацыйнага нумара.

189. І. Д. Казеку (с. 140)

Друкуецца па арыгінале.

Пятро — П. Д. Пузікаў.

Іван — І. Д. Казека

Аляксандр — А. Л. Петрашкевіч.

Іван Аляксеевіч — Янка Скрыган.

190. М. В. Ісакоўскаму (с. 141)

Друкуецца па ксеракопіі.

Пишу небольшие (на страничек 15—20) воспоминания о Твардовском.— Бессмертие пахаря (Бессмяротнасць аратага). Упершыню апублікаваны ў газ. «Литературная Россия» (1973, 17 авг.).

Мария Илларионовна — М. И. Твардоўская.

191. Я. А. Хелемскаму (с. 142)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

...для «Огонька» две недели ничего не значит.— Размова ідзе аб надрукаванні ў час. «Огонек» вершаў П. Броўкі. Вершы былі надрукаваны ў № 50 «Огонька» за 1972 г.

Пишу. правда, небольшие воспоминания о Твардовском.— «Бессмертие пахаря». Гл. таксама каментарый да ліста М. В. Ісакоўскаму ад 13.IX.72.

Мария Илларионовна — М. И. Твардоўская.

Буду в Москве, читаю тебе пару рассказиков.— Апавяданні, якія ўвайшлі ў зб. «Разам з камісарам» (Мн., 1974).

192. І. Д. Казеку (с. 142)

Друкуецца па арыгінале.

Янка — Янка Скрыган.

Валянціна Аляксандраўна — В. А. Міхайлоўская.

Хай ён уставіць гэтыя апавяданні пасля «Анэтки».— Апавяд. «Кантрабандысты», «Чырвоны аловак», «Зайздрасць і заспакаенне», «Спакуса», «Быў такі...», «Хрысця», «Паштавічка», «Наш добры сябра» (зб. «Разам з камісарам», Мн., 1974).

Аляксандр Лявонцевіч — А. Л. Петрашкевіч.

Іосіф Пятровіч — І. П. Хаўратовіч

Рыгор Васілевіч — Р. В. Канавалаў.

193. П. М. Машэраву, Ц. Я. Кісялёву (с. 143)

Друкуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў архіве БелСЭ.

Датуецца па дадзеных рэгістрацыйнага нумара.

194. І. Д. Казеку (с. 145)

Друкуецца па арыгінале.

Датуецца прыблізна па змесце ліста і па часе напісання вершаў. Вершы «Чатыры штыхі пад Мінскам», «Калі руку па развітанне», «Калі губляла лета сілу» напісаны ў 1973 г.

Галя — Г. Л. Апісімава.

Янка — Янка Скрыган.

195. А. І. Ісакоўскай (с. 145)

Друкуецца па ксеракопіі.

Посылаю Вам воспоминания о Михаиле Васильевиче.— «Пабрацімы (гл. успаміны ў кн.: Воспоминания о М. В. Исаковском) — М., 1986).

196. І. Д. Казеку (с. 146)

Друкуецца па арыгінале.

197. В. С. Гарбуку (с. 146)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў ЦДАМЛМ БССР, ф. 234, в. 1, спр. 152, л. 2.

Вельмі дзякую за кніжку.— В. Гарбук. Мышки и Мишки (Стаўрапаль, 1974).

198. М. Э. Абала (с. 147)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

199. І. Д. Казеку (с. 147)

Друкуецца па арыгінале.

Аляксандр Лявонцевіч — А. Л. Петрашкевіч.



*Рыгор Васілевіч* — Р. В. Канавалаў.  
*Іосіф Пятровіч* — І. П. Хаўратовіч.  
*Прачытай і вёрстку кніжкі ў «М. Г.»*.— Пишу о сердце чело-  
вечьем (М.: Молодая гвардия, 1974).

*Прадмова яшчэ больш спадабалася*.— Прадмова «Песнь души»  
І. Д. Казекі да вышэйназванай кнігі П. У. Броўкі.

200. *І. Д. Казеку* (с. 148)

Друкуецца па арыгінале.

*Атрымай «Разам з камісарам»...*— Зб. аповяд. «Разам з камі-  
сарам» (Мн., 1974).

201. *А. Л. Петрашкевічу, І. Д. Казеку, Р. В. Канавалаву,*

*І. П. Хаўратовічу* (с. 148)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве  
І. Д. Казекі (г. Мінск).

*Вось я ўжо, як кажуць, і аформіўся*.— П. Броўка ў гэты час  
ляжаў у Крамлёўскай бальніцы.

*Аляксандр Трыфанавіч* — А. Т. Кузьмін.

*Перадайце з прывітаннем Янку Скрыгану, што яго прызначэн-  
не я пагадніў*.— Маецца на ўвазе прызначэнне Я. Скрыгана на па-  
саду адказнага сакратара Камісіі па Дзяржаўных прэміях БССР  
у галіне літаратуры і мастацтва.

*Пятро Міронавіч* — П. М. Машэраў.

202. *Л. А. Антаневіч* (с. 149)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў архіве БелСЭ.

203. *І. Д. Казеку* (с. 150)

Друкуецца па арыгінале.

*...каб у 30-я гады музычныя кадры на правах секцыі ўваходзі-  
лі ў Саюз пісьменнікаў БССР?* — Саюз кампазітараў БССР створа-  
ны паводле пастановы ЦК ВКП(б) ад 23.IV.1932 «Аб перабудове  
літаратурна-мастацкіх арганізацый». З прычыны нешматлікасці  
сваіх членаў спачатку ўваходзіў на правах аўтаномнай секцыі ў  
Саюз пісьменнікаў Беларусі (Саюз савецкіх кампазітараў БССР з  
1938 г., Саюз кампазітараў БССР з 1957 г.).

204. *І. Д. Казеку* (с. 151)

Друкуецца па арыгінале.

*Рыгор Васілевіч* — Р. В. Канавалаў.

*Іосіф Пятровіч* — І. П. Хаўратовіч.

*Пятро Дзмітрыевіч* — П. Д. Пузікаў.

*Кніжку Вам прынясу ўжо дома*.— Кніга «Пишу о сердце чело-  
вечьем» (М., 1974).

*Пахваліў Вашу прадмову Аляксандр Трыфанавіч*.— Прадмова  
«Песнь души» да вышэйназванай кнігі П. Броўкі.

*Аляксандр Трыфанавіч* — А. Т. Кузьмін.

205. *І. Д. Казеку* (с. 152)

Друкуецца па арыгінале.

206. *М. Э. Абала* (с. 152)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным му-  
зеі П. Броўкі.

*Вялікія Дольцы* — вёска ў Ушацкім раёне Віцебскай вобл.

*Касары* — вёска ў Вялікадолецкім с/с Ушацкага раёна Віцеб-  
скай вобл.

207. У. М. Дубоўку (с. 154)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 14, в. 1, спр. 549, л. 12.

Датуецца па пашт. штэмпелі на бланку тэлеграмы.

Віншавальная тэлеграма ў сувязі з 75-годдзем У. Дубоўкі.

208. С. П. Красікаву (с. 154)

Друкуецца па арыгінале.

Нелла — Н. І. Шчасная.

209. У. М. Дубоўку (с. 154)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа, ф. 14, в. 1, спр. 549, л. 11.

...вялікае дзякуй табе за кніжку казак.— У. М. Дубоўка. «Залатая зярняты» (1975).

Марыя Пятроўна — М. П. Дубоўка.

210. М. Э. Абала (с. 155)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

Ян Карлавіч — Ян Судрабкалі.

211. С. І. Грахоўскаму (с. 155)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

Датуецца па пашт. штэмпелі.

212. А. Я. Юшчанку (с. 155)

Друкуецца па фотакопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Кіеў).

Датуецца паводле зместу віншавальнай паштоўкі і па даце апублікавання ў газ. «Правда» вершаў А. Юшчанкі.

Вельмі мне спадабаліся Вашы вершы ў «Правде». — «Проглашаюць дзюзя — белорусы» і «Где «Калі ласка!» гаворят» (Правда, 1978, 26 дек.).

213. В. П. Рагойшу (с. 156)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Мінск).

Датуецца па пашт. штэмпелі: 4.01.79.

На паштоўцы, відаць, рукой В. П. Рагойшы зроблена паметка: 1.1.1979 г.

Лісты і нататкі П. У. Броўкі, што захоўваюцца ў асабістым архіве адрасата, звязаны з «агранізацыяй» выступлення пісьменніка на беларускім тэлебачанні ў перадачы «Тэлебібліятэка» (Рагойша В. П. вёў гэту перадачу на працягу 1978—1980 гадоў). Першая прапанова Пятру Усцінавічу выступіць па тэлебачанні ў сувязі з выхадам у свет яго Збору твораў у сямі тамах была выказана ў канцы 1978 года. На гэту прапанову ён адказаў паштоўкай. Затым адбылася тэлефонная размова, у час якой В. П. Рагойша «ўгаварыў» Пятра Усцінавіча, а таксама паведаміў пытанні, на якія хацелася б пачуць адказ. Пётр Усцінавіч «накіраваў» тэзісы адказаў, якія яму спатрэбіліся ў час выступлення («тэзісы» знаходзяцца ў адным канверце з паштоўкай).

Перадача (інтэрв'ю з П. Броўкам) прайшла ў лютым 1979 г. Яна была запісана на магнітафон, запіс пазней быў расшыфраваны. В. П. Рагойша прапанаваў Пятру Усцінавічу зрабіць інтэрв'ю для «ЛіМа». Ён згадзіўся. Пры гэтым даслаў адказы на два пы-



танні (былі даслапы дадаткова). Інтэрв'ю «Плён багатага жыва» было паслана па аўтарызацыю Пятру Усцінавічу (гэты аўтарызаваны экзэмпляр захоўваецца ў асабістым архіве В. П. Рагойшы). Інтэрв'ю было надрукавана ў «ЛіМе» 6 красавіка 1979 г.

214. С. І. Грахоўскаму (с. 156)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў Літаратурным музеі П. Броўкі.

*Віншую з добрай кнігай «Зачараванасць».*— Зб. вершаў С. І. Грахоўскага «Зачараванасць» (Мн., 1978).

Разам з гэтым лістом у канверце знаходзіцца і паштоўка наступнага зместу:

Дарагі дружа Сяргей!

Шчыра жадаю, каб Новы год быў для цябе шчаслівы і радасны! Спадзяюся і сам прыйсці для яго паздаравеўшым.

*Пятрусь Броўка*

Паштоўка надрукавана на машынцы.

215. В. П. Рагойшу (с. 157)

Друкуецца па арыгінале, які захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Мінск).

*Пасылаю Вам усё, што я здолеў зрабіць.*— Гл. каментарый да пісьма В. П. Рагойшу ад 4.І.79 с.

216. Я. А. Хелемскаму (с. 157)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

*Саша — А. Я. Хелемскі.*

217. Я. А. Хелемскаму (с. 158)

Друкуецца па ксеракопіі. Арыгінал захоўваецца ў асабістым архіве адрасата (г. Масква).

Гэта апошні ліст П. Броўкі, які быў напісаны ў бальніцы ўжо цяжка хворым чалавекам. Разам з лістом у канверце было кароткае «Слово к читателям» для чатырохтомнага збору твораў, які рыхтаваўся да выдання ў Маскве. «Слово к читателям» змешчана ў першым томе Зб. тв. (М. 1981—1982) пасля прадмовы М. В. Ісакоўскага. Аб тым, чаму спатрэбіўся гэты зварот да чытачоў, падрабязна расказана ў мемуарным нарысе аб П. Броўку «Вторая половина жизни» Я. А. Хелемскага (Полымя, 1987, № 2).

У канверце акрамя ліста П. У. Броўкі і звароту да чытачоў было яшчэ і пісьмо Алены Міхайлаўны. Вось некалькі радкоў з гэтага пісьма:

*«Дорогой Яков Александрович!*

*Посылаем Вам написанное П. У. «Слово к читателям». Может быть, получилось очень маленькое, но что поделаешь... Что же касается переводов Наума Кислика, то стихи я внесла в расклейку, указанные Вами, но не нашла нигде текста поэмы «Отчий дом»...*

*Вчера Юра отослал Вам рукопись ценной посылкой. Конечно, она далеко не в совершенном виде. Но Вам придется извинить нас со всеми нашими бедами и самому потрудиться над приведением рукописи в порядок».*

*Запутался я с Наумом Кисликом.*— Пры падрыхтоўцы першага тома былі згублены некаторыя пераклады, зробленыя Н. Кіслікам, але потым усё знайшлося і вызначылася.

Канчатковае складанне першага і наступных тамоў было зроблена Аленай Міхайлаўнай. Многае ў падрыхтоўцы выдання зрабіў і Я. А. Хелемскі.



## АНАТАВАНЫ ПАКАЗАЛЬНІК ІМЁНАЎ

*Абала Мірдза Эдуардаўна* (н. 1923), латышскі савецкі крытык, літаратуразнавец, перакладчык.— 147, 152, 155

*Абалкін Мікалай Аляксандравіч* (1906—1986), рускі савецкі тэатральны і літаратурны крытык, літаратуразнавец. Аўтар многіх кніг аб тэатры і мастацтве. У час перапіскі з П. У. Броўкам працаваў рэдактарам аддзела літаратуры і мастацтва газ. «Правда».— 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 110, 128

*Абрасімаў Пётр Андрэевіч* (н. 1912), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, дыпламат.— 51, 61, 62

*Агняцвет Эдзі* (сапр. Каган Эдзі Сямёнаўна; н. 1916), беларуская савецкая паэтэса.— 23

*Ажэшка Эліза* (1841—1910), польская пісьменніца.— 150

*Азгур Заір Ісакавіч* (н. 1908), беларускі савецкі скульптар. Народны мастак СССР. Народны мастак БССР. Правадзейны член АМ СССР.— 157

*Александровіч Андрэй Іванавіч* (1906—1963), беларускі савецкі паэт, член-карэспандэнт АН БССР.— 125

*Александровіч Сцяпан Хусейнавіч* (1921—1986), беларускі савецкі літаратуразнавец, крытык, празаік.— 106, 107

*Алер Фаня Яфімаўна* (1904—1985), дырэктар беларускага аддзялення Літфонда СП СССР.— 83

*Аліфер Валя*, у той час супрацоўніца беларускага аддзялення Літфонда СП СССР.— 83

*Андрыелі Міхал Эльвіра* (1836—1893), жывапісец і графік.— 150

*Анісімава Галіна Лявонцеўна*, машыністка БелСЭ.— 145

*Антаневіч Людміла Архінаўна*, інспектар па кадрах БелСЭ.— 149

*Арлоўскі Кірыла Пракопавіч* (1895—1968), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху на Беларусі ў грамадзянскую і Айчынную войны, у Заходняй Беларусі (1921—1925). З 1944 г.— старшыня калгаса «Рассвет» на Магілёўшчыне.— 79, 105

*Арсеннева Наталля* (п. 1903), заходняя беларуская паэтэса, у эміграцыі.— 20

*Аршаруні*, супрацоўнік выдавецтва.— 18, 19

*Астроўскі Арсен Георгіевіч* (1897—1989), рускі савецкі перакладчык, літаратуразнавец.— 75

*Асятроў Яўген Іванавіч* (п. 1923), рускі савецкі пісьменнік, літаратурны крытык.— 115

*Багдановіч Адам Ягоравіч* (1862—1940), беларускі этнограф, фалькларыст, мовазнавец; бацька Максіма Багдановіча.— 105

*Багдановіч Максім Адамавіч* (1891—1917), беларускі паэт, перакладчык, крытык і гісторык літаратуры.— 105, 107, 119

*Багдановіч Павел Адамавіч* (1901—1968), брат Максіма Багдановіча.— 105

*Багушэвіч Юрый* (Георгій Канстанцінавіч; 1917—1983), рускі савецкі пісьменнік.— 83

*Баранавых* (сапр. Баранаў) *Сымон Якаўлевіч* (1900—1942), беларускі савецкі пісьменнік.— 9.

*Барашка Ілары* (Іларыён Мацвеевіч; 1905—1968), беларускі савецкі пісьменнік.— 7

*Баруздын Сяргей Аляксеевіч* (1926—1991), рускі савецкі пісьменнік.— 115

*Барысенка Васіль Васілевіч* (1904—1984), беларускі савецкі літаратуразнавец, крытык. Акадэмік АН БССР.— 12, 14, 16, 24, 45, 64, 138

*Бачыла Алесь* (Аляксандр Мікалаевіч; 1918—1983), беларускі савецкі паэт.— 102

*Бірыла Мікалай Васілевіч* (н. 1923), беларускі савецкі мовазнавец. Акадэмік АН БССР.— 140

*Бобрык Янка* (Іван Іванавіч; 1905—1942), беларускі савецкі паэт. Жыў і працаваў у Ленінградзе.— 7

*Браўн Мікалай Леапольдавіч* (1902—1975), рускі савецкі паэт і перакладчык.— 34

*Броўка Алена Міхайлаўна* (1911—1982), жонка П. У. Броўкі.— 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 35, 49, 56, 57, 66, 103, 104, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 133, 134, 142, 145, 148, 155, 158

*Броўка Сцяпан Усцінавіч*, брат П. У. Броўкі.— 104

*Броўка Юрый Пятровіч* (н. 1936), сын П. У. Броўкі, кандыдат юрыдычных навук, дырэктар Літаратурнага музея Петруся Броўкі.— 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 53, 65, 112, 118, 126, 129, 131, 158

*Брыль Янка* (Іван Антонавіч; н. 1917), народны пісьменнік БССР.— 80, 91, 138

*Бураўкін Генадзь Мікалаевіч* (н. 1936), беларускі савецкі паэт, дзяржаўны дзеяч БССР.— 121

*Буслаў Казімір Паўлавіч* (1914—1984), беларускі савецкі філосаф, акадэмік АН БССР. У той час загадчык аддзела ЦК КПБ.— 54, 141

*Бэндэ Лукаш* (Лука Апанасавіч; 1903—1961), беларускі савецкі крытык і літаратуразнавец. Тэарэтык вульгарна-дагматычнай крытыкі ў Беларусі ў 20—30-я гг. Доўгі час працаваў у Ленінградзе, потым — на Украіне.— 29, 65

*Бядуля Змітрок* (сапр. Плаўнік Самуіл Яфімавіч; 1886—1941), беларускі савецкі пісьменнік.— 15, 40

*Бялова Алена Дзмітрыеўна* (н. 1947), беларуская савецкая спартсменка (фехтаванне).— 140

*Ванаг Юлій Пятровіч* (1903—1987), латышскі савецкі пісьменнік, перакладчык твораў беларускай літаратуры.— 153

*Васілеўскі Іосіф Іосіфавіч* (н. 1911), рускі савецкі паэт.— 79

*Вечар Алесь* (Аляксандр Сцяпапавіч; 1905—1985), беларускі савецкі вучопы, паэт. Акадэмік АН БССР.— 149

*Вінакураў Фёдар Пятровіч* (1900—1990), беларускі савецкі вучоны ў галіне гідрабудаўніцтва і механікі тарфяных грунтоў. Акадэмік АН БССР.— 64



*Вітка Васіль* (сапр. Крысько Цімох Васілевіч; н. 1911), беларускі савецкі паэт.— 121

*Віцьбіч Юрка* (сапр. Стукаліч Юрка; 1905—1975), беларускі празаік, пасля вайны ў эміграцыі.— 20

*Вялюгін Анатоль Сцяпанавіч* (н. 1923), беларускі савецкі паэт.— 102.

*Гайдук*, сувязная Цэнтральнага штаба партызанскага руху.— 24

*Гамзатаў Расул Гамзатавіч* (н. 1923), народны паэт Дагестапа.— 103

*Ганчарык Міхаіл Мікалаевіч* (1899—1986), беларускі савецкі вучоны ў галіне фізіялогіі раслін. Член-карэспандэнт АН БССР.— 149

*Гарадзецкі Сяргей Мітрафанавіч* (1884—1967), рускі савецкі паэт, перакладчык.— 22

*Гарбук Вісарыён Сцяпанавіч* (1913—1986), беларускі савецкі пісьменнік.— 146

*Гарбуноў Цімафей Сазонавіч* (1904—1969), партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, беларускі савецкі гісторык. Акадэмік АН БССР. У Айчынную вайну на палітычнай рабоце ў Чырвонай Арміі, адзін з арганізатараў партызанскага руху на Беларусі, рэдактар часопіса «Славяне». У 1941—47, 1950—60 — сакратар ЦК КПБ.— 24, 44, 46

*Гарун Алесь* (У. Жывіца, А. Сумны, Сальвэс; сапр. Прушынскі Аляксандр Уладзіміравіч; 1887—1920), беларускі паэт.— 34

*Гарэцкі Гаўрыла Іванавіч* (1900—1988), беларускі савецкі геолаг, акадэмік АН БССР.— 140

*Геаргадзе Міхаіл Парфіравіч*. (1912—1982), савецкі дзяржаўны і партыйны дзеяч, сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.— 70

*Глебка Ніна Іларыёнаўна*, жонка П. Ф. Глебкі.— 7, 8, 10, 14, 56, 64, 65, 66, 82

*Глебка Пятро* (Пётр Фёдаравіч; 1905—1969), беларускі савецкі паэт, акадэмік АН БССР.— 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 82, 127

*Горкі Максім* (сапр. Пешкаў Аляксей Максімавіч; 1868—1936), рускі савецкі пісьменнік. Ганаровы акадэмік АН БССР.— 108

*Горліна*, урач-оталарынгалаг, доктар медыцынскіх навук.— 157

*Горцаў М.*, галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва». У 1950 г. быў вызвалены з гэтай пасады.— 44

*Грамовіч Іван Іванавіч* (1918—1986), беларускі савецкі пісьменнік.— 83, 98, 104

*Грахоўскі Сяргей Іванавіч* (н. 1913), беларускі савецкі пісьменнік.— 121, 149, 155, 156

*Грашчанкаў Мікалай Іванавіч* (1901—1965), савецкі вучоны ў галіне неўрапаталогіі і нейрафізіялогіі. У БССР заснаваў нейрахірургічны цэнтр. З 1951 г. у Маскве.— 51

*Грыбачоў Мікалай Мацвеевіч* (н. 1910), рускі савецкі пісьменнік і грамадскі дзеяч, перакладчык твораў беларускай літаратуры.— 66, 141, 142

*Гурскі Ілля Данілавіч* (1899—1972), беларускі савецкі пісьменнік.— 12, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 29, 32, 48, 64



*Гурыновіч Анатоль Амяльянавіч* (п. 1924), дзяржаўны дзеяч БССР. Міністр замежных спраў БССР. Зараз на пенсіі. З 1957 па 1961 у прадстаўніцтвах СССР і БССР пры ААН.— 81

*Гусейнаў Чынгіз Гасен Оглы* (п. 1929), азербайджанскі савецкі пісьменнік.— 130

*Гутараў Іван Васілевіч* (1906—1967), беларускі савецкі літаратуразнавец і фалькларыст, член-карэспандэнт АН БССР.— 37

*Гуцянкава Еўдакія Трафімаўна* (п. 1905), дзяржаўны дзеяч БССР. У 1938—1959 — міністр сацыяльнага забеспячэння БССР.— 67

*Дабрынін Міхаіл Кузьміч* (1889—1955), рускі літаратуразнавец.— 26

*Дайганольскі Цодзік Львовіч* (1879—1959), яўрэйскі савецкі пісьменнік, пісаў на рускай і яўрэйскай мовах.— 68

*Дзегцяроў Р.*, у гады Вялікай Айчыннай вайны супрацоўнік ЦК КПБ па ідэалогіі, у пасляваенны час намеснік дырэктара Дзяржаўнага выдавецтва БССР.— 52

*Дорскі Іосіф Львовіч* (1911—1964), беларускі савецкі тэатральны дзеяч і драматург. Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР.— 17

*Дубоўка Марыя Пятроўна*, жонка У. М. Дубоўкі.— 121, 154

*Дубоўка Уладзімір Мікалаевіч* (1900—1976), беларускі савецкі паэт.— 120, 121, 154

*Ерафееў Барыс Васілевіч* (п. 1909), беларускі савецкі фізіка-хімік. Акадэмік АН БССР.— 45, 51

*Есакоў Алесь* (Аляксандр Аляксандравіч; 1911—1985), беларускі савецкі пісьменнік. У той час літкансультант СП БССР.— 75, 83

*Жалезняковіч П. А.*, сакратар Карэліцкага РК КПБ.— 72

*Залатароў Васіль Андрэевіч* (1872—1964), рускі і беларускі савецкі кампазітар і педагог. Заслужаны артыст РСФСР, народны артыст БССР.— 24

*Зарыцкі Аляксей Аляксандравіч* (1911—1987), беларускі савецкі паэт.— 59

*Звонак Алесь* (Пётр Барысавіч; п. 1907), беларускі савецкі паэт.— 59

*Золаў Аляксей Ільіч* (1906—1989), партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР.— 138

*Зямцоў Аляксандр Лаўрэнцьевіч*, намеснік адказнага сакратара газ. «Правда».— 71, 84

*Іаўчук Міхаіл Трыфанавіч* (п. 1908), савецкі філосаф і партыйны дзеяч, член-карэспандэнт АН СССР. У 1947—49 — сакратар ЦК КПБ.— 37

*Іваніцкая Таццяна Кузьмінічна*, у той час тэхнічны сакратар СП БССР.— 83, 98, 102, 107

*Ільінскі Аляксандр Канстанцінавіч* (1903—1967), беларускі савецкі актёр. Народны артыст СССР, народны артыст БССР.— 17

*Ільюшын Іван Макаравіч* (п. 1903), беларускі савецкі філосаф, дзяржаўны і грамадскі дзеяч. Член-карэспандэнт АН БССР. У 1951—62 — міністр асветы БССР.— 51, 66, 73, 74

*Ірынін* (сапр. Бурштын) *Барыс Сяргеевіч* (1893—1964), рускі савецкі паэт і перакладчык. Пераклаў на рускую мову асобныя творы П. Броўкі (у кн. «Выбранае», 1949).— 40

*Ісакоўская Антаніна Іванаўна*, жонка М. В. Ісакоўскага.— 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 141, 145

*Ісакоўскі Міхаіл Васілевіч* (1900—1973). рускі савецкі паэт.— 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 141, 145

*Кабзарэўскі Павел Сямёнавіч* (сапр. Гардон Фавій Залмана-віч; 1909—1970), рускі савецкі пісьменнік, перакладчык. Скла-дальнік шэрагу зборнікаў і анталогій беларускай літаратуры.— 31, 33, 34, 40, 46, 68, 72, 74, 75, 91, 107, 113

*Кавалёў Павел Нічыпаравіч* (п. 1912), беларускі савецкі пісьменнік.— 34, 42, 53, 54

*Кажэўнікаў Вадзім Міхайлавіч* (1909—1984), рускі савецкі пісьменнік, грамадскі дзеяч. З 1944 па 1949 — рэдактар аддзела лі-таратуры і мастацтва газ. «Правда».— 33, 139

*Казека Янка* (Іван Дарафеевіч; н. 1915), беларускі савецкі кры-тык, літаратуразнавец.— 79, 93, 126, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

*Калачынскі Міхась* (Міхаіл Іванавіч; 1917—1990), беларускі са-вецкі паэт.— 59, 79, 83

*Калінін Міхаіл Іванавіч*, урач санаторыя імя Горкага ў Кісла-водску.— 38, 39

*Канавалаў Рыгор Васілевіч* (1912—1979), дзяржаўны дзеяч БССР.— 80, 138, 140, 143, 146, 148, 149, 151

*Карпюк Аляксей Нічыпаравіч* (п. 1920), беларускі савецкі пісьменнік.— 146

*Карпякоў Іван Ісакавіч*, упраўляючы справамі Савета Мініст-раў БССР.— 55

*Карчагін Валянцін Аляксандравіч* (п. 1927), рускі савецкі пе-ракладчык.— 125, 154

*Касцюк*, рэдактар «Літаратурной газеты».— 41

*Кацовіч Лазар Абрамавіч* (1903—1953), беларускі савецкі пра-заік.— 23

*Качан*, супрацоўнік газ. «За Савецкую Беларусь».— 24

*Кедраў-Зіхман Аскар Карлавіч* (1885—1964), беларускі савецкі аграхімік, акадэмік АН БССР.— 45

*Кіслік Навум Зіноўевіч* (п. 1925), рускі савецкі паэт, пераклад-чык.— 158

*Кісялёў Кузьма Венядзіктавіч* (1903—1977), дзяржаўны дзеяч БССР. У той час міністр замежных спраў БССР.— 65, 69, 81

*Кісялёў Ціхан Якаўлевіч* (1917—1983), савецкі і дзяржаўны дзеяч, старшыня Савета Міністраў БССР.— 143

*Клімковіч Міхась* (Міхаіл Мікалаевіч; 1899—1954), беларускі савецкі пісьменнік, крытык.— 10

*Клумаў Аляксей Канстанцінавіч* (1904—1944), беларускі са-вецкі кампазітар, піяніст і педагог. Заслужаны артыст БССР.— 21, 22

*Клышка М. К.*, у той час старшы навуковы рэдактар БелСЭ, аўтар кнігі «Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў» (Мн., 1976).— 137

*Колас Якуб* (Міцкевіч Канстанцін Міхайлавіч; 1882—1956), класік беларускай літаратуры. Народны паэт БССР. Акадэмік АН БССР.— 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 89, 95, 101, 119, 136, 145, 147

*Корбан Уладзімір Іванавіч* (1910—1971), беларускі савецкі са-тырык, байкапісец.— 41, 44, 47



*Коханаў Піліп Лаўрэнцьевіч* (н. 1911), дзяржаўны дзеяч БССР.— 140

*Кошачкін Сяргей Пятровіч*, журналіст, супрацоўнік газ. «Правда». Аўтар кніг і артыкулаў пра С. Ясеніна.— 90, 122

*Краніва* (сапр. Атраховіч) *Кандрат Кандратавіч* (1896—1991), беларускі савецкі драматург, байкапісец, празаік, вучопы-мовазнавец, грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік БССР. Акадэмік АН БССР.— 12, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 29, 37, 45, 46, 52, 53, 64, 82, 137

*Красікаў Сяргей Паўлавіч* (н. 1928), рускі савецкі паэт, перакладчык.— 132, 133, 134, 135, 154

*Крайцова Надзея Аляксееўна*, сакратар аддзела літаратуры і мастацтва газ. «Правда».— 84

*Крупеня Іван Ануфрыевіч* (1908—1952), дзяржаўны дзеяч БССР. У гады вайны намеснік Старшыні СНК БССР і намеснік начальніка Беларускага штаба партызанскага руху.— 21

*Кудрэйка Анатолій* (сапр. Зеленьяк Анатолій Аляксеевіч; н. 1907), рускі савецкі паэт, перакладчык.— 80

*Кузняцоў Анатоль Васілевіч* (н. 1929), рускі пісьменнік, у эміграцыі.— 124

*Кузьмін Аляксандр Трыфанавіч* (н. 1918), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, сакратар ЦК КПБ. Зараз на пенсіі.— 149, 151

*Кулакоўскі Аляксей Мікалаевіч* (1913—1986), беларускі савецкі пісьменнік.— 128

*Куляшоў Аркадзь Аляксандравіч* (1914—1978), народны паэт БССР.— 26, 28, 30, 32, 36

*Купала Янка* (Луцэвіч Іван Дамінікавіч; 1882—1942), класік беларускай літаратуры. Народны паэт БССР. Акадэмік АН БССР.— 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 60, 95, 105, 119, 136, 138, 145, 147, 153

*Купершток Арон Ільіч* (Клёнаў Андрэй — псеўданім), рускі савецкі перакладчык, паэт, празаік.— 38.

*Купрэвіч Васіль Феафілавіч* (1897—1969), беларускі савецкі батанік, дзяржаўны дзеяч БССР. Акадэмік АН БССР. 1952—69— прэзідэнт АН БССР.— 105

*Кучар Алесь* (Айзік Евелевіч; н. 1910), беларускі савецкі крытык, драматург.— 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 32

*Латышай*, супрацоўнік газ. «За Савецкую Беларусь».— 16, 24

*Леванеўскі Дзмітрый Анатольевіч* (н. 1907), рускі савецкі празаік, перакладчык, нарысіст.— 34

*Лесючэўскі Мікалай Васільевіч* (1908—1978), старшыня Праўлення выдавецтва «Советский писатель».— 106

*Ліманаўскі Янка* (н. 1896), беларускі пісьменнік, адзін з кіраўнікоў БелАПП, пасля вайны ў эміграцыі.— 8

*Лупіновіч Іван Сцяпанавіч* (1900—1968), беларускі савецкі глебазнавец, аграхімік. Акадэмік АН БССР.— 51

*Ліхадзіеўскі Сцяпан Іванавіч* (1911—1979), беларускі савецкі паэт, літаратуразнавец і перакладчык. Прафесар Ташкенцкага ўніверсітэта.— 63, 80

*Лось Еўдакія Якаўлеўна* (1929—1977), беларуская савецкая паэтэса.— 77

*Лужанін Максім* (сапр. Каратай Аляксандр Амвросьевіч; н. 1909), беларускі савецкі паэт.— 42, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 59

*Лукашоў Канстанцін Ігнатавіч* (н. 1907), беларускі савецкі геалаг і геахімік. Акадэмік АН БССР.— 64

*Лукін Юрый Барысавіч* (н. 1907), рускі савецкі крытык, літа-



ратуразнавец, кінадраматург. Кансультант аддзела літаратуры і мастацтва газ. «Правда». — 33, 84

*Луцэвіч Уладзіслава Францаўна* (1891—1960), жонка Я. Купалы. Пасля смерці паэта — дырэктар музея Я. Купалы. — 13, 19, 20, 27, 29, 59

*Лынькова-Кусніц Соф'я Захараўна* (н. 1917), жонка М. Лынькова. — 47

*Лынькоў Міхась* (Міхаіл Ціханавіч; 1899—1975), народны пісьменнік БССР, акадэмік АН БССР. — 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 32, 37, 45, 47, 62, 64, 153

*Лютэва Вера Сяргееўна* (1912—1954), руская савецкая пісьменніца. — 141

*Лявонаў Барыс Андрэевіч* (н. 1935), рускі савецкі літаратуразнавец. — 108

*Ляўкова Вольга Васільеўна*, бухгалтар беларускага аддзялення Літфонда СССР. — 83, 97

*Мазалькоў Яўген Сямёнавіч* (1909—1969), рускі савецкі перакладчык, крытык і літаратуразнавец. — 27, 71

*Мазураў Кірыла Трафімавіч* (1914—1989), савецкі дзяржаўны і партыйны дзеяч. — 63

*Майхровіч Сцяпан Казіміравіч* (1908—1981), беларускі савецкі крытык і літаратуразнавец. — 35

*Макаёнак Андрэй Ягоравіч* (1920—1982), беларускі савецкі драматург, народны пісьменнік БССР. У 1966-78 — галоўны рэдактар час. «Неман». — 55, 108, 131

*Макартур Дуглас* (1880—1964), амерыканскі ваенны дзеяч, генерал арміі. У 1945—51 камандуючы акупацыйнымі войскамі ў Японіі. У ліпені 1950 — красавіку 1951 кіраваў аперацыямі ўзброеных сіл інтэрвентаў у агрэсіўнай вайне супраць КНДР. У красавіку 1951 г. у вышкі няўдач амерыканскіх войск быў вызвалены з усіх камандных пастоў. — 43

*Макарэвіч Міхаіл Лявонцьевіч*, шафёр СП БССР. — 53

*Малкін Барыс Яўсеевіч* (1908—1972), беларускі савецкі мастак, графік. — 26

*Маргунскі Сцяпан Парфенавіч* (н. 1911), беларускі савецкі юрыст, член-карэспандэнт АН БССР. — 64

*Маркаў Георгій Макеевіч* (н. 1911), рускі савецкі пісьменнік. У той час 1-шы сакратар Праўлення СП СССР. — 89

*Марцэлеў Станіслаў Віктаравіч* (н. 1925), беларускі савецкі гісторык культуры. Член-карэспандэнт АН БССР. З 1965 па 1976 гг. загадчык аддзела культуры ЦК КПБ. — 149

*Мар'янкоў Яфрэм Міхайлавіч*, рускі савецкі празаік, сябра М. В. Ісакоўскага і А. Т. Твардоўскага па сумеснай рабоце ў Смаленску. — 141

\* *Матузаў Захар Пятровіч* (1911—1977), у той час дырэктар выдавецтва «Беларусь». — 65, 68, 106

*Маўр Янка* (сапр. Фёдараў Іван Міхайлавіч; 1883—1971), беларускі савецкі пісьменнік, адзін з пачыпальнікаў беларускай савецкай літаратуры для дзяцей. — 21

*Мацэпура Міхаіл Яфрэмавіч* (1908—1971), беларускі савецкі вучоны ў галіне механізацыі сельскай гаспадаркі. Акадэмік АН БССР. — 45, 51

*Машэраў Пётр Міронавіч* (1918—1980), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. 1-шы сакратар ЦК КПБ. — 143, 149

*Мележ Іван Паўлавіч* (1921—1976), народны пісьменнік БССР.— 136, 139

*Місько Павел Андрэвіч* (п. 1931), беларускі савецкі пісьменнік, у 1972—1980 — рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура».— 143

*Міхайлоўская Валянціна Аляксандраўна*, спачатку старшы інспектар па кадрах БелСЭ, затым рэдактар рэдакцыі слоўніка БелСЭ.— 143

*Міцкевіч Адам* (1798—1855), вядомы польскі паэт.— 58, 59, 70, 150

*Міцкевіч Даніла Канстанцінавіч*, сын Я. Коласа.— 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 38, 42, 43, 45, 49, 50, 60

*Міцкевіч Марыя Дзімітраўна*, жонка Я. Коласа.— 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27

*Міцкевіч Міхаіл Канстанцінавіч*, сын Я. Коласа.— 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 38, 42, 43, 52, 60

*Міцкевіч Наталля*, жонка М. К. Міцкевіча.— 38, 60

*Міцкевіч Сяргей Міхайлавіч*, унук Я. Коласа.— 35, 38

*Міцкевіч Юрый Канстанцінавіч* (1917—1941), сын Я. Коласа загінуў у баях з гітлераўскімі захопнікамі пад Смаленскам.— 11, 16, 17, 18, 19, 23

*Модэль Міхась* (Мендэль Моўшавіч; 1904—1980), беларускі савецкі пісьменнік, тэатральны крытык.— 23

*Мядзёлка Паўліна Вікенцьеўна* (1893—1974), беларуская савецкая дзяячка культуры.— 106

*Навічэнка Леанід Мікалаевіч* (п. 1914), украінскі савецкі літаратуразнавец, крытык, член-карэспандэнт АН УССР, аўтар многіх артыкулаў пра беларускіх пісьменнікаў.— 71

*Нагнібеда Мікола* (Мікалай Львовіч; 1911—1985), украінскі савецкі паэт, перакладчык твораў беларускай літаратуры.— 66

*Наталевіч Нічыпар Якаўлевіч* (1900—1964), дзяржаўны дзеяч БССР.— 35

*Некрашэвіч Мікалай Рыгоровіч*, дзядзька А. М. Броўкі.— 11

*Нікольскі Мікалай Міхайлавіч* (1877—1959), беларускі савецкі гісторык, усходазнавец. Акадэмік АН БССР.— 51

*Новікава Фаіна Архінаўна*, член дэлегацыі на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН (1957).— 65

*Новікаў Іван Рыгоровіч* (п. 1918), беларускі савецкі пісьменнік, журналіст, карэспандэнт газ. «Правда». Член дэлегацыі на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН (1957).— 65

*Новікаў-Прыбой* (сапр. Новікаў) *Аляксей Сілавіч* (1877—1944), рускі савецкі пісьменнік.— 141

*Нортман Сцяпан*, беларускі журналіст.— 16, 17, 19

*Осін Дзмітрый Дзмітрыевіч* (1906—1982), рускі савецкі пісьменнік, перакладчык.— 36

*Павушкін Яраслаў Міхайлавіч* (п. 1913), савецкі хімік-арганік, акадэмік АН БССР.— 141

*Пазнякоў Іван Барысавіч* (п. 1902), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху і камуністычнага падполля ў Віцебскай вобл. у Айчынную вайну. Пасля Айчынай вайны на партыйнай рабоце. Доўгі час працаваў сакратаром Віцебскага абкома КПБ.— 147

*Палецкіс Юстас Ігнавіч* (1899—1980), савецкі дзяржаўны дзеяч, літоўскі пісьменнік.— 147



*Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч* (1902—1984), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў камуністычнага падполля і партызанскага руху на Беларусі ў Айчынную вайну. У 1938—47 — 1-шы сакратар ЦК КП(б)Б, адначасова ў Айчынную вайну пачальнік Цэнтральнага штаба партызанскага руху пры Стаўцы Вярхоўнага Галоўнакамандавання.— 11, 13, 19, 37

*Панкоў Віктар Ксенафонтавіч*, кансультант аддзела літаратуры і мастацтва газ. «Правда».— 84

*Панчанка Андрэй*, сын П. Е. Панчанкі.— 82, 89, 97, 103

*Панчанка Д. Ф.*, маці П. Е. Панчанкі.— 82, 88, 89, 97

*Панчанка Зоя Кірылаўна*, жонка П. Е. Панчанкі.— 82, 88, 89, 97, 103

*Панчанка Пімен Емяльянавіч* (н. 1917), народны паэт БССР.— 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 31, 59, 62, 81, 87, 88, 89, 97, 103, 106, 131

*Панчанка Таццяна*, дачка П. Е. Панчанкі.— 82, 89, 97, 103

*Патапаў Кірыл Васілевіч*, кансультант аддзела літаратуры і мастацтва газ. «Правда».— 33, 84

*Патолічаў Мікалай Сямёнавіч* (1908—1989), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч.— 46, 62, 63

*Паўлаў Савелій Яфімавіч* (н. 1934), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, пісьменнік, публіцыст. З 1963 па 1989 у апарата ЦК КПБ.— 149

*Пераплётчыкаў*, прадстаўнік УААП у СП БССР.— 53

*Перцаў Уладзімір Мікалаевіч* (1877—1960), беларускі савецкі гісторык, акадэмік АН БССР.— 51

*Пестрак Піліп Сямёнавіч* (1903—1978), беларускі савецкі пісьменнік, удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі.— 28, 59, 66

*Петрашкевіч Аляксандр Лявонцьевіч* (н. 1930), беларускі савецкі драматург, кандыдат гістарычных навук. Адказны сакратар, намеснік галоўнага рэдактара БелСЭ.— 126, 138, 140, 143, 146, 148, 149, 151

*Пецефі Шандар* (1823—1849), венгерскі паэт, рэвалюцыйны дзеяч, удзельнік рэвалюцыі 1848-49.— 66

*Пілатовіч Станіслаў Антонавіч*, савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, дыпламат.— 59, 67

*Платонава Алена Пятроўна*, у той час бухгалтар беларускага аддзялення Літфонда СП СССР.— 83

*Пракоф'ева Анастасія Васільеўна*, жонка А. А. Пракоф'ева.— 37

*Пракоф'еў Аляксандр Андрэевіч* (1900—1971), рускі савецкі паэт.— 31, 33, 34, 37, 40, 41, 46, 48, 49, 87, 112

*Прымачонак А. А.*, кандыдат юрыдычных навук, у той час навуковы рэдактар БелСЭ.— 128

*Пузікаў Пётр Дзмітрыевіч* (1919—1977), беларускі савецкі філосаф. У 1967—73 — намеснік галоўнага рэдактара БелСЭ.— 126, 138, 140, 151

*Пшыркоў Юльян Сяргеевіч* (1912—1980), беларускі савецкі літаратуразнавец, крытык.— 107

*Пыжкоў Васіль Андрэевіч* (н. 1921), беларускі савецкі гісторык, журналіст. У 1954—69 — рэдактар газ. «Звязда». Член дэлегацыі на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН (1957).— 65

*Рагойша Вячаслаў Пятровіч* (н. 1942), беларускі савецкі крытык і літаратуразнавец.— 156



*Раждзественскі Усевалад Аляксандравіч* (1895—1977), рускі савецкі паэт і перакладчык.— 34

*Райніс Ян* (сапр. Пліекшан Яніс Крыш'янавіч; 1885—1929), латышскі паэт, драматург, грамадскі дзеяч, перакладчык беларускіх народных песень. Народны паэт Латвійскай ССР.— 147, 153

*Русецкая, жонка А. С. Русецкага*.— 55

*Русецкі Аляксей Сцяпанавіч*, (сапр. Бурдзялёў; н. 1912), беларускі савецкі паэт.— 104

*Руставелі Шата*, грузінскі паэт 12 ст. Аўтар паэмы «Віцязь у тыгравай шкуры». Заснавальнік новай грузінскай літаратурнай мовы.— 10, 11

*Рыленкаў Мікалай Іванавіч* (1909—1969), рускі савецкі паэт. На рускую мову перакладаў творы П. Броўкі, М. Тапка, П. Папчанкі, А. Куляшова і інш.— 112, 121, 141

*Рэгістан Гарольд*, загадчык аддзела паэзіі выдавецтва «Советский писатель».— 106

*Савіцкі Міхаіл Андрэевіч* (н. 1922), беларускі савецкі жывапісец. Народны мастак СССР, народны мастак БССР. Член-карэспандэнт АМ СССР.— 140

*Самуйлёнак Эдуард Людвігавіч* (1907—1939), беларускі савецкі пісьменнік.— 93

*Сафронаў Анатоль Уладзіміравіч* (н. 1911), рускі савецкі паэт, драматург.— 89

*Сацюкоў Павел Аляксеевіч*, у той час галоўны рэдактар газ. «Правда» — 84, 85, 87

*Саянаў Вісарыён Міхайлавіч* (1903—1959), рускі савецкі пісьменнік.— 31, 34

*Селязнёва Браніслава Аўгусцінаўна*, у той час касір беларускага аддзялення Літфонда СССР.— 83

*Сітнікаў*, відаць, супрацоўнік прадстаўніцтваў СССР і БССР пры ААН.— 81

*Скарапанаў Сцяпан Гардзеевіч* (н. 1910), беларускі савецкі вучоны ў галіне земляробства і меліярацыі, дзяржаўны дзеяч БССР. Акадэмік АН БССР.— 145

*Скарына Францыск* (1490 (?)—1551 (?)), беларускі першадрукар, вучоны, асветнік, культурны дзеяч, перакладчык, пісьменнік, мастак-графік эпохі Адраджэння.— 37, 150

*Скрыган Ян* (Іван Аляксеевіч; н. 1905), беларускі савецкі пісьменнік.— 83, 102, 138, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 151

*Смалячкоў Фядосій Арцёмавіч* (1923—1942), Герой Савецкага Саюза.— Легендарны снайпер. Загінуў у баі.— 23, 26, 29, 105

*Смелякоў Яраслаў Васілевіч* (1912—1972), рускі савецкі паэт.— 80, 145

*Собалеў Леанід Сяргеевіч* (1898—1971), рускі савецкі пісьменнік. У той час Старшыня Праўлення СП РСФСР.— 89

*Судрабкалн, Судрабкалнс Яніс* (сапр. імя Арвід) (1894—1975), народны паэт Латвійскай ССР.— 91, 92, 94, 98, 100, 101, 153, 155

*Суркоў Аляксей Аляксандравіч* (1899—1983), рускі савецкі паэт, грамадскі дзеяч.— 132

*Сямынін Пётр Андрэевіч* (1909—1983), рускі савецкі паэт і перакладчык. Прымаў удзел у перакладзе паэм Я. Коласа «Новая зямля», «Сымон-музыка», «Рыбакова хата».— 38, 39

*Танк Максім* (Скурко Яўген Іванавіч; н. 1912), беларускі савецкі паэт і грамадскі дзеяч. Народны паэт БССР. Акадэмік АН БССР.— 11, 12, 14, 26, 29, 30, 32, 44, 56, 59, 101, 102, 131, 145

- Татур Мар'я Георгіеўна*, хатняя гаспадыня Я. Коласа.— 38  
*Твардоўская Марыя Іларыёнаўна*, жонка А. Т. Твардоўскага.— 141, 142
- Твардоўскі Аляксандр Трыфанавіч* (1910—1971), рускі савецкі паэт і грамадскі дзеяч, перакладчык твораў беларускай літаратуры.— 89, 119, 130, 141, 142
- Ткачоў Мікола* (Мікалай Гаўрылавіч; 1918—1979), беларускі савецкі пісьменнік.— 83
- Трумэн Г.* (1884—1972), прэзідэнт ЗША.— 48
- Туранкоў А. Я.* (1886—1958), беларускі савецкі кампазітар.— 21
- Турбін Уладзімір Мікалаевіч* (н. 1927), рускі савецкі літаратурны крытык, публіцыст.— 55
- Ульяновіч*, старшыня Казлоўшчынскага РВК.— 73
- Фадзееў Аляксандр Аляксандравіч* (1901—1956), рускі савецкі пісьменнік, сакратар Праўлення СП СССР.— 36
- Фейгінзон*, журналіст.— 16, 24
- Хадкевіч Тарас Канстанцінавіч* (1912—1975), беларускі савецкі пісьменнік.— 73, 83
- Хайноўская Марыя Канстанцінаўна* (1903—1989), загадчыца бібліятэкі СП БССР (1928—1941, 1944—1977). Адначасова ў 1929—41 працавала ў паліклініцы СП БССР.— 10, 83
- Хаўратовіч Іосіф Пятровіч*, кандыдат гістарычных навук, намеснік галоўнага рэдактара БелСЭ — 143, 148, 149, 151
- Хведаровіч Мікола* (сапр. Чарнушэвіч Мікалай Фёдаравіч; 1904—1981), беларускі савецкі паэт.— 8
- Хелемская Марыя Навумаўна*, жонка Я. А. Хелемскага.— 111, 113, 126, 131, 137, 142, 157
- Хелемскі Аляксандр*, сын Я. А. Хелемскага.— 111, 112, 113, 126, 113, 126, 131, 137, 142, 158
- Хелемскі Якаў Аляксандравіч* (н. 1914), рускі савецкі паэт і перакладчык.— 76, 77, 80, 83, 84, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 111, 112, 113, 114, 125, 131, 137, 138, 142, 154, 157, 158
- Хрушчоў Мікіта Сяргеевіч* (1894—1971), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч.— 81, 82
- Цвірка Віталь Канстанцінавіч* (н. 1913), беларускі савецкі жывапісец, педагог. Народны мастак БССР.— 22
- Цікоцкі Яўген Карлавіч* (1893—1970), беларускі савецкі кампазітар. Народны артыст СССР, народны артыст БССР.— 16, 24
- Цімашэнка Сямён Канстанцінавіч* (1895—1970), савецкі ваенны дзеяч. Маршал Савецкага Саюза.— 75
- Чагін Пётр Іванавіч* (1898—1967), у той час дырэктар Дзяржаўнага выдавецтва мастацкай літаратуры (Масква).— 19, 20
- Чарот Міхась* (сапр. Кудзелька Міхаіл Сямёнавіч; 1896—1938), беларускі савецкі пісьменнік і грамадскі дзеяч.— 65
- Чорны Кузьма* (сапр. Раманоўскі Мікалай Карлавіч; 1900—1944), беларускі савецкі пісьменнік.— 14, 20, 27, 28
- Чуковіч Алена Ігнацьеўна*, у той час загадчык гаспадаркі беларускага аддзялення Літфонда СП СССР.— 83
- Шамякін Іван Пятровіч* (н. 1921), беларускі савецкі пісьменнік і грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік БССР. Член-карэспандэнт АН БССР.— 48, 82, 83, 97, 104, 131
- Шапавалава Рыма Іванаўна*, галоўны інжынер-тэхнолаг на паліграфкамбінаце імя Я. Коласа.— 151
- Шаранаў Васіль Іванавіч* (н. 1916), дзяржаўны дзеяч БССР.— 104



*Шарахоўскі Янка* (Іван Захаравіч; 1908—1973), беларускі савецкі пісьменнік і літаратуразнавец.— 41, 44

*Шаўра Васіль Філімонавіч* (п. 1912), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч.— 98, 104

*Шайчэнка Тарас Рыгоравіч* (1814—1861), украінскі паэт, мастак, мысліцель, заснавальнік новай украінскай літаратуры і нацыянальнай літаратурнай мовы.— 88

*Шклярэўскі Ігар Іванавіч* (п. 1938), рускі савецкі паэт, перакладчык.— 142

*Шчасная Нінель Іванаўна* (п. 1933), беларускі савецкі жывапісец, графік, архітэктар, жонка С. П. Красікава.— 133, 134, 135, 154

*Шчыглоў* (Куліковіч-Шчыглоў) *Мікола* (1897—1969), беларускі кампазітар, пасля вайны ў эміграцыі.— 20

*Шчыпачоў Сцяпан Пятровіч* (1899—1979), рускі савецкі паэт.— 41

*Эйдзінаў Рыгор Барысавіч* (1908—1977), партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР.— 35

*Юшчанка Алекса* (Аляксей) *Якаўлевіч* (п. 1917), украінскі савецкі пісьменнік. Актыўны папулярызатар беларускай літаратуры на Украіне.— 71, 155

*Якімовіч Алесь* (Аляксандр Іванавіч; 1904—1979), беларускі савецкі пісьменнік.— 83

*Ярмілаў В. В.*, рэдактар «Літаратурной газеты».— 41

*Яругін Мікалай Паўлавіч* (1907—1990), беларускі савецкі матэматык, акадэмік АН БССР. Аўтар дакументальнай аповесці «Пра тых, хто выстаяў».— 108

*Ярцаў*, у той час дырэктар выдавецтва «Советский писатель» (г. Масква).— 39

*Ясенскі Бруно* (Віктар Якаўлевіч; 1901—1941), польскі і рускі савецкі пісьменнік. З 1929 г. жыў у СССР. Перакладаў на рускую мову асобныя творы Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі і інш.— 74, 75

*Яўсеева Святлана Георгіеўна* (п. 1932), руская савецкая паэтка.— 123



**АЛФАВІТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК ТВОРАЎ,  
зместчаных у 1—9 тамах**

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Аб крытыцы . . . . .	3	116	505
Аб сабе . . . . .	1	321	450
Аб сумленні . . . . .	3	346	522
Аб тым, што ў думах... . . . .	2	176	449
Аб хуткай дапамозе . . . . .	4	341	562
Аб чым звiнiць душа... . . . .	1	327	450
*** А быў ён, слоў гусiны статак... . . . .	4	479	570
Абыцiхабыло . . . . .	3	17	496
Абы-якой не заставайся! . . . . .	4	489	572
*** А восень найзванчэй, чым далей... . . . .	4	37	535
Аганёк . . . . .	3	63	500
Агнi . . . . .	3	197	512
Агнi Кастрычнiка . . . . .	4	42	535
А дзе ява? . . . . .	4	107	541
Адзiнства . . . . .	4	268	556
Адзiны шлях . . . . .	5	7	477
Адзнакi часу . . . . .	5	310	506
*** Адкуль вятры паналяцелi... . . . .	4	81	539
Адна сям'я . . . . .	5	196	495
А днi, што маланкi, у нас... . . . .	4	481	570
*** Адны пакуты... . . . .	4	462	569
Адрасы . . . . .	4	65	538
*** А думы, думы роем-роем... . . . .	4	25	533
*** Ад цябе не прыходзяць лiсты... . . . .	4	12	532
Адшчапенец . . . . .	3	317	520
Адыход у партызаны . . . . .	2	60	438
Адышоўшай . . . . .	1	319	450
*** А зоры ззяюць... . . . .	5	279	503
Ай-я-ёй! . . . . .	3	118	506
Акiян . . . . .	3	24	497
А колькi ён мог яшчэ зрабiць! . . . . .	7	400	420
Але i тым я ганаруся... . . . .	4	237	553
Александрына . . . . .	3	221	514
А Ленiн нам кажа... . . . .	4	115	542
Але я сэрцам малады . . . . .	5	322	507
*** А мой даўно iмкнецца верш... . . . .	4	7	532
А мы з табой не галубкi... . . . .	3	127	506
А мы расцём! . . . . .	5	27	479
А не магу . . . . .	5	242	499
Апэтка . . . . .	7	58	409

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
*** А песня — жаўранак нібыта...	4	209	551
А помніш, мой дружка!	3	75	501
Апошні хлеб	1	151	444
Апошнія паведамленні	4	480	570
Апошняе пасланне Фрэдэрыка Жалію-Кюры	3	99	504
Апошняя зямлянка	2	109	443
Арбіта	5	141	492
Ару для ўсіх...	4	467	569
Архітэктар	2	117	443
*** Аседзішся. Спакой і ціш...	3	361	523
Асепні вецер	4	145	545
А сонца тэ свав валокны...	4	436	568
Атака	1	374	452
А ты вышэй, шырэй, глыбей!..	5	58	484
*** А ты за сэрца ўсё трымаеш...	5	303	506
А ты з'явілася якой?	5	226	498
А ты ідзі!	4	49	536
А ты прыгожа, як рабіна	3	270	517
А ты хоць дрэва пасадзіў?..	2	201	454
*** А ўсё яно ідзе з малога...	4	157	546
Ах, дрэвы, дрэвы...	5	39	481
Ах, зноўку б маладосць!	5	150	492
А хіба ёсць, што забываюць?..	3	31	498
Ах, каб мне радасць зноў такую	5	281	503
Ах, каб хутчэй...	4	342	562
*** Ах, каб як вы ні хацелі...	4	224	552
Ах, каб я мог!	5	197	495
Ах, сэрца!	5	175	494
А хто як піша?	5	290	504
Ах, што гэта за дзяўчына!..	3	113	505
*** Ах, як добра мне сягоння...	4	196	549
*** Ацанілі яго слухна...	4	338	561
*** А ці не досыць вам, здаецца...	3	246	516
*** А час імклівы недарэчы...	4	192	549
А час, як прыйдзе, скажа цвёрда...	5	109	489
А чым магу я пахваліцца?	3	264	517
Аэра.	4	143	544
А я ж у сэрцы не змяніўся...	5	110	489
А я жыта жала...	2	211	455
*** А я любіў за ўсё найболей...	3	283	518
А я мяркую, будзе так...	2	419	470
А я нічога не хаваю...	5	246	500
*** А я сабе азначыў зорку...	4	147	545
А я чакаю...	4	468	570
Багата, родная ты мова...	4	69	538
*** Бадзёры я і рухам шустры...	4	61	537
Байцам-беларусам	2	30	433
Балада пра дуб саўгаса Сітца	5	13	477
Балада пра чырвоны сцяг	2	51	437
Бандыты	2	158	447
Бацькаў дом	2	287	461
Бачу я ўсюды Веру Харужую	3	318	520
Баявыя мае землякі	8	227	371
Без крокамера	5	184	495

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Беларусі . . . . .	4	240	553
Беларускі фронт . . . . .	2	410	468
Беларускія шахцёры . . . . .	3	234	515
Беларусь . . . . .	2	237	458
«Беларусь» плыве за акіян . . . . .	5	124	490
Белы барабанчык . . . . .	3	89	503
*** Белым пухам сцелецца... . . . .	4	292	558
Белы, паганы грыб . . . . .	3	160	509
Белы рамонак . . . . .	4	43	536
Берды-ага . . . . .	8	213	368
Бессмяротнасць аратага . . . . .	7	331	413
Білетная каса . . . . .	3	256	516
Блуканне ў лесе . . . . .	4	263	555
*** Больш не магу. Даю зарок... . . . .	4	146	545
*** Бомбы, снарады і газы шугаюць... . . . .	4	83	539
Бондар . . . . .	2	214	456
Бор . . . . .	1	157	444
Бранявік . . . . .	2	136	445
Брат і сястра . . . . .	2	86	440
Брат . . . . .	1	55	432
*** Браты, таварышы!.. . . .	5	219	497
Брахня . . . . .	4	444	569
Брахун . . . . .	2	409	468
Брахуны . . . . .	5	171	494
Будан . . . . .	4	259	555
Будзем сеяць, беларусы! . . . . .	2	20	432
Будзь верны! . . . . .	4	50	536
Бульба . . . . .	5	157	493
«Буржуйка» . . . . .	5	64	485
Бусел . . . . .	3	206	513
*** Бывае, хтосьці запытае... . . . .	5	22	479
*** Бывае, што хтосьці пакіне свой дом... . . . .	4	197	549
*** Бывала так... . . . .	5	180	494
Былыя гаспадары . . . . .	3	143	508
Быў такі... . . . .	7	23	407
*** Быў юнаком... . . . .	4	282	557
Быў я селькорам... . . . .	4	181	548
*** Быў я ў заморскае краіне... . . . .	4	295	559
Быць камуністам... . . . .	4	327	561
*** Быць першым — па клічу Айчыны... . . . .	4	239	553
Бяроза... Бяроза... . . . . .	3	85	502
Бярозавы гай . . . . .	3	135	507
Бярэзінскі запаведнік . . . . .	4	34	534
Вада . . . . .	3	372	524
Вазьмі маё сэрца, таварыш! . . . . .	5	176	494
Вайсковы аркестр на Брадвей . . . . .	3	133	507
Валадар сэрцаў . . . . .	8	143	358
Валатоўкі . . . . .	3	104	505
Валрэўкомаўскі кур'ер . . . . .	4	54	537
Вам жыць і жыць . . . . .	5	87	487
Вам скажуць сосны . . . . .	2	68	438
*** Ваш, аж пад неба, стап выносны... . . . .	4	206	550
Вежа . . . . .	3	470	529
Вера, падзея і любоў . . . . .	5	76	486



	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Верасень . . . . .	3	325	521
Вераснёўскія вятры . . . . .	3	208	513
Верпасць . . . . .	4	182	548
Вершы Янкі Купалы . . . . .	8	14	348
Веснавое . . . . .	2	77	439
Ветраная . . . . .	3	213	513
Ветэрап . . . . .	4	177	548
Вецер . . . . .	4	286	558
Вецер і бура . . . . .	3	218	514
Вечар (Вечар. Гарманісты ходзяць...)	1	81	437
Вечар (Пакуль пакаваў я рыфмы да рэчы...)	1	384	453
*** Вечар ціхі, зоры ў зборы...	4	136	544
Вечная пляма . . . . .	7	275	413
Вечны агонь . . . . .	5	194	495
Відаць жаданага абрысы . . . . .	5	46	482
Відаць, жыцця такі закон... . . . .	5	260	501
*** Відаць, ніколі не забыцца... . . . .	4	187	549
Відаць, пагадзіўся б кожны... . . . .	4	403	566
*** Відаць, такое ўжо з усімі... . . . .	5	99	488
*** Відаць, што доля ўжо такая... . . . .	5	111	489
Вінчэстэр . . . . .	7	54	408
Вішня . . . . .	4	416	567
Воблака . . . . .	3	53	499
Возьмем сеўні! . . . . .	2	74	439
Войны б не з'яўляліся... . . . .	4	482	571
Восенню . . . . .	4	325	561
Восень . . . . .	3	73	501
*** Восень, бабіна лета, лёг туман на траву...	4	33	534
Восень... восень... . . . . .	2	194	453
*** Вось і лета сышло... . . . .	3	95	503
*** Вось узялі, падсумавалі... . . . .	4	18	533
Вось я сапраўдная! . . . . .	5	261	501
Вучыся гора перажыць... . . . .	5	262	501
Выданне БелСЭ завершана . . . . .	8	300	379
Выдатны майстра савецкай паэзіі . . . . .	8	44	350
*** Выйсці б, стаць плячом да гораў...	4	199	550
Вы клікалі нас, маладых арлянят... . . . .	7	365	416
*** Высокая ў Айчыны крона... . . . .	4	392	566
Высокія хвалі . . . . .	3	291	518
(Выступленне, прысвечанае 150-годдзю з дня нараджэння М. Ю. Лермантава) . . . . .	8	176	363
*** Выходзіш ты з восеньскіх кветак...	4	290	558
Вы чулі, як плачуць дрэвы? . . . . .	4	359	563
*** Вядома мне: яно не нова... . . . .	4	162	547
*** Вядома нам — усё не вечна... . . . .	5	155	493
Вялікі дзень . . . . .	3	482	529
Вялікі рэвалюцыянер-дэмакрат . . . . .	8	147	359
Вярба пад вадою . . . . .	2	122	444
Вяселле . . . . .	2	205	455
*** Вясенні вецер па сялібах... . . . .	4	204	550
Вясёлка (Вясёлка ўстала пад палямі...)	3	79	502
Вясёлка . . . . .	4	488	572
*** Вясна! Вясна! Часы каханья... . . . .	5	140	492
*** Вясна ідзе — сябе я цешу... . . . .	4	303	559

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
Вясна на стадыёпе . . . . .	1	69	434
Вясна рэспублікі . . . . .	1	72	436
*** Вясна ступіла на рачулку... . . . .	4	272	556
*** Вясна ўжо гурбы з піў карчуге... . . . .	4	20	533
Вясновае . . . . .	4	417	567
Вясновая кніга . . . . .	3	178	510
Вясновая пераклічка . . . . .	2	26	433
Вясновая размова . . . . .	1	37	427
Вясновы дождж . . . . .	5	148	492
Вясной птушыны звонка лёт... . . . .	1	105	439
Вясны мастацтва . . . . .	5	236	499
Вятры . . . . .	3	306	520
Гаварыць з усім народам . . . . .	8	99	353
*** Гаворыш ты, што зніклі краскі... . . . .	4	106	541
*** Гадам, чым далей, болей ліку... . . . .	5	198	496
*** Гадоў нямала праляцела... . . . .	5	66	485
*** Гады адышлі, як часовыя госці... . . . .	4	291	558
Гады, як шторм . . . . .	1	34	426
Газета . . . . .	4	425	568
Гайна!.. Гайна!.. . . . .	3	199	512
Галуб на антэне . . . . .	5	327	508
Галубіная душа . . . . .	5	357	510
Галубы . . . . .	1	403	454
*** Гамоняць клёны на шляхах... . . . .	3	303	519
Гара Славы . . . . .	2	183	450
Гарбуз . . . . .	3	364	523
Гарніст . . . . .	4	245	554
*** Гашчу ў сяброў паблізу мора... . . . .	3	313	520
Геній рускага народа . . . . .	8	329	382
Героі (Ці ў бітве, ці ў працы...) . . . . .	4	352	562
Героі . . . . .	5	77	486
Герой . . . . .	4	117	542
*** Гляджу на дуб я на зялёны... . . . .	4	198	550
*** Глядзіце, зрокам як абняць... . . . .	3	355	523
*** Глядзіш на хлонца — што за ліха... . . . .	3	375	524
Год дваццаты . . . . .	1	114	440
Голас сэрца . . . . .	3	411	526
Гомель . . . . .	2	407	468
Гора — горы . . . . .	4	45	536
Горад . . . . .	1	316	449
Граніт . . . . .	5	263	501
Графаману . . . . .	5	84	487
Гром . . . . .	2	417	469
Грузінская песня . . . . .	4	16	533
*** Гудок прарэзліва гудзіць... . . . .	4	16	533
Гэта маё сэрца . . . . .	1	307	449
*** Гэты, кветкамі-пухам абсыпаны сад... . . . .	4	158	546
Дабро . . . . .	1	159	444
Давайце рамоўкі паладзім . . . . .	4	453	569
Даватар . . . . .	2	75	439
*** Дажджы вясною... . . . .	5	137	491
Дай пагаворым па душы... . . . .	5	304	506
Дайце новую музыку . . . . .	4	394	566
*** Далёка ў горы я зайшоў... . . . .	4	394	566
	1	347	451
	5	98	488

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Далёка розумам пайшлі...	5	255	500
Дарагая Беларусь	3	91	503
Дарога блізкая	3	13	496
Дарога жыцця	2	171	449
Дарогай	3	25	497
Дарога салдата	2	72	439
Дарогі	4	310	560
Дарагое	1	28	423
Дарагое імя	7	349	415
Даруй!	4	189	549
Даруй, рака!	5	206	496
*** Да старэчых дзён маркоты...	4	17	533
Да сяброў	3	32	498
Даўнейшае	1	341	451
*** Даўно мінулыя, сівому...	5	278	503
Дахаты	2	14	430
Два бальшакі	3	223	514
Двайпя	1	77	437
Два клёны	2	58	438
Два сцягі	3	19	497
Два хвалько	5	122	490
Двухтысячны год	3	320	521
Джоп Рыд	4	515	573
*** «Джы-ай» ваюе. Што ён стрэне?..	4	156	545
Дзве душы	4	228	552
*** Дзе ад старасці падзецца...	4	160	546
Дзед і ўнук	1	291	448
Дзед Тарас	1	91	438
Дзень добры...	4	306	559
Дзень добры, хлопцы!	2	128	444
*** Дзень мне векам здаваўся...	3	307	520
Дзень мой	2	93	441
10 год	1	336	450
Дзеўчына з Палесся	2	131	444
Дзецям самае лепшае, самае таленавітае	8	136	357
Дзівосны мост	5	81	486
Дзіўнагорыя	3	383	525
Дзякуй вам	4	441	569
Дзяржынскі ў Мінску	5	146	492
*** Дзяруць, бывае, дарма глотку...	4	150	545
Дзяўчо	3	281	518
Для цябе мая песня	3	58	500
*** Дні ідуць, пібы кроплі праз сіта...	1	355	451
Дням новым песня	1	305	449
Добра пісаць пра малога чытача	8	181	364
Добра ўсюды нарадзіцца...	4	40	535
Добры дзень!	5	188	495
Добры дзень, дарагія сябры!	8	113	355
Добры друг	2	312	462
Дождж	1	146	443
Долар-забойца	4	266	556
Дом у Пароціне	2	137	445
Доцька-Даніэль	7	245	412
Дружбаі з'яднаны мы пазаўжды	8	195	366



	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
Дрыжыце, падлюкі-фашысты! . . . . .	2	7	429
Дрэўца на небаскробе . . . . .	3	159	509
Дудар . . . . .	4	94	540
Дукорскія партызаны . . . . .	1	76	437
Дума аб бессмяротнасці . . . . .	4	497	572
Дума пра Веру Харужую . . . . .	5	33	480
Думы . . . . .	1	314	449
Думы пра Маскву . . . . .	2	95	441
Душа вечнай мерзлаты . . . . .	3	40	499
*** Ды, мабыць, я і не адзіны... . . . . .	4	87	540
Дыпламат . . . . .	4	23	533
Дэкрэт Леніна . . . . .	3	66	501
Енісей . . . . .	3	381	525
Ён для мяне адной... . . . .	5	50	482
Ён нарадзіўся ў дзень вясповы . . . . .	3	471	529
Ён неўміручы . . . . .	5	352	510
Ёсць! . . . . .	2	208	455
*** Ёсць і ў мяне сябры такія... . . . .	4	275	557
*** Ёсць людзі цвёрдага спакою... . . . .	4	70	538
*** Ёсць непагоджанасць якая... . . . .	4	332	561
Ёсць слёзы розныя... . . . .	5	156	493
*** Ёсць час, напоўнены праз меру... . . . .	5	328	508
*** Ёсць шмат сабою закаханых... . . . .	3	358	523
Жаданне . . . . .	4	314	560
Жаданні . . . . .	5	43	482
Жалезная заслона . . . . .	3	188	511
Жаўрук . . . . .	3	71	501
Ждановічы . . . . .	5	230	498
Жніво . . . . .	8	263	375
Жолуд . . . . .	4	205	550
Жорны . . . . .	3	125	506
Жорны часу . . . . .	5	286	504
Журавы . . . . .	3	70	501
Жывая вада . . . . .	3	294	519
*** Жывём часінаю такою... . . . .	3	300	519
Жыву за вас! . . . . .	5	238	499
Жыву задумамі тваімі . . . . .	4	356	563
*** Жывуць, на жаль, такія шэльмы... . . . .	4	105	541
Жыццё ідзе . . . . .	5	221	497
Жыццё-карабель . . . . .	4	114	542
Жыццё — не ўсё адно суквецце... . . . .	5	83	487
Жыццё праходзім... . . . .	4	473	570
*** Жыццё складанае бясконца... . . . .	5	336	509
*** Жыццё ўвесь час — цяжкі экзамен... . . . .	4	229	552
*** Жыццё! Яно праходзіць рана... . . . .	5	144	492
*** Жыцця даўгога каляіны... . . . .	4	404	566
За акном пажар зялёны . . . . .	4	13	532
Забыць цябе не маю сілы... . . . .	7	380	417
За валам вал . . . . .	5	112	489
За вас мы рады, маладыя... . . . .	5	23	479
*** Задума першая мая... . . . .	4	164	567
За Ільічом . . . . .	3	480	529
Зайздрасць (Усхваляваны я без меры...) . . . . .	3	236	515
Зайздрасць . . . . .	4	378	565

	7		
Зайздрасць і заспакаенне . . . . .	3	324	521
Зайздроснік — максімаліст . . . . .	5	106	489
Зайздросчу макаваму зерню . . . . .	3	45	499
Заклік . . . . .	7	93	410
Законы сэрца . . . . .	1	27	423
Залатымі зоркамі.. . . .	3	189	511
Замалёўка . . . . .	3	478	529
За наступнымі гадамі . . . . .	2	123	444
Запаветнае . . . . .	3	483	530
Запрашэнне на свята . . . . .	1	99	438
З армянскіх матываў . . . . .	1	304	449
*** Засмяялася чырванню рапіца... . . . .	5	164	493
Заспявае хор дзявочы . . . . .	1	160	444
Застольная . . . . .	5	204	496
Засумаваў... . . . .	5	53	483
Заўжды вы з намі . . . . .	4	474	571
За ўсё даражэй . . . . .	3	396	526
Заўсёды з Леніным . . . . .	8	92	352
Заўсёды разам . . . . .	5	78	486
Заўсёды ў сэрцы тое лета... . . . .	1	135	442
Заходнім беларусам . . . . .	3	280	518
Зацерушыла каляіны... . . . .	4	79	539
Заявы . . . . .	3	154	508
Звадыш . . . . .	4	317	560
Зварот да бярозы . . . . .	2	84	440
Зварот музыканта . . . . .	4	86	540
З ветрам нарохрыст . . . . .	1	331	450
Звоны сэрца . . . . .	5	305	506
Звычайны дзень . . . . .	4	254	554
*** З гадамі перажыта многа... . . . .	2	215	456
Згадаў я сягоння Дунай і Мараву... . . . .	4	64	538
З глыбінь грудзей . . . . .	3	356	523
*** Здавалася, што сонца звонка... . . . .	4	322	560
Здаецца, дуб са мной гаворыць... . . . .	4	249	554
*** Здаецца, усюды бор адзіны... . . . .	4	52	537
З дзён маленства . . . . .	4	102	541
*** Здзіўляе цудам разнастайным... . . . .	1	86	438
Здрада . . . . .	3	10	496
Зраднік . . . . .	7	45	408
З драўляным сажнем . . . . .	3	282	518
Зерне . . . . .	5	125	490
З жыцця бальнічнага . . . . .	1	308	449
Зіма . . . . .	4	424	568
*** Зіма адходзіць шляхам санным... . . . .	4	251	554
*** Зіма лютуе... . . . .	5	108	489
*** Зіма яшчэ не наступае.. . . .	3	190	511
Зімовае . . . . .	5	181	494
*** Зімовы час і без віхуры... . . . .	4	345	562
Зімовыя малюнкi . . . . .	4	413	567
Змаганне з тугою... . . . .	8	292	378
З майго шляху . . . . .	5	212	497
Змяніўся толькі воблік ваш . . . . .	2	80	440
Знаёмая дарожка . . . . .	5	52	483
Знак якасці . . . . .			

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
*** З нас кожны з тайнаю сваёй...	4	516	573
*** З нас кожны кругагляд свой мае...	4	15	533
*** З нас кожны памыляцца можа...	3	132	507
Зноў на вёсцы	1	353	451
*** З-пад сосен бору...	3	222	514
З папядзелка да суботы...	3	258	516
З паходаў	1	139	442
З паэмы «Мінск»	1	202	447
З паэмы «Так пачыналася маладосць»	1	191	447
З табой, Украіна...	3	60	500
З такімі думамі іду...	5	244	499
З юнацкіх дзён	3	179	511
Зязюленька	3	323	521
Зязюля	5	135	491
*** Зялёны клён лістотай гушкаў...	3	123	506
*** Зялёным полымем шугае...	4	409	567
Зямля	1	45	430
*** Зямля! Гляджу на ўсё жывое...	4	173	548
Зямля і чалавек	3	363	523
*** Зямля! Ты тайнамі багата...	5	101	488
І Беларусь і партызан...	5	80	486
Ідзі працуй!..	5	193	495
Іду за ім...	4	288	558
*** Ідуць, ідуць і дні і ночы...	5	136	491
Ідуць у наступ рыбаловы...	5	229	498
Ізноў размова з буслам	4	155	545
[Імадзедзін Насімі]	8	249	374
Імем рэспублікі	4	32	534
Ім народ кладзе вянкi...	5	308	506
*** І мне не разабрацца ў вершы...	3	349	522
Імя	4	108	541
*** І не дайду я галавою...	4	234	553
І пехта ўспомніць пра мяне	4	236	553
Інтэлектуал	4	353	562
Іржа	3	183	511
*** І сёння ў памяці не згасла...	3	277	518
І смерць — не смерць!..	4	381	565
І смех і плач...	4	464	570
*** Ісці да мэты — ўстаць да ўсходу...	3	374	524
І так мне радасна ісці...	5	62	484
І ўдзень і ўночы	5	47	482
І ў кветак ёсць як быццам доля	5	311	506
*** Ішлі мы з вёсак, з плошчаў, з вуліц...	4	220	551
І я не бачу...	4	256	555
*** Каб з круп знікалі пыл, лушпінне...	5	182	494
Каб зноў...	4	391	566
*** Каб мець прытулак і начлег...	4	440	569
Каб мне стаць...	2	103	441
Каб мы, як зерне, прарасталі	5	329	508
*** Каб песню мне пра гэта скласці...	5	319	507
*** Каб розум перабраць я мог...	4	171	547
Каб толькі не было вайны...	4	318	560
Кавалі	4	382	452
Каваль	1	106	442



	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
Кажу табе...	4	430	568
*** Казалі: куля тваё сэрца...	4	215	551
Какарэка	3	147	508
Каландры	7	137	411
Калгасны мельнік	2	145	445
Калі б напова пачынаць...	5	26	479
Калі б сабралі слёзы матак	5	134	491
Калі будуецца краіна	5	351	510
Калі б я меў такую сілу...	5	312	507
Калі б я мог	5	342	509
Калі губляе лета сілу...	5	56	484
Калі зліваюцца рэкі	6	5	388
Калі змянялі явай мары...	5	317	507
Калі з табою што якое...	5	68	485
*** Калі з яе глыбінь напіцца...	5	173	494
Калі ідзе салдатаў строй...	4	358	563
*** Калі казаў табе: «Люблю»...	3	360	523
Калі ласка!	4	365	564
*** Калі мільёны паміралі...	3	289	518
*** Калі мы ў прасторы выходзім вясною...	4	225	552
*** Калі надыдзе час спачыну...	4	223	552
*** Калі на ўзлессі, ля сасёнак...	5	213	497
Калі на ўсход я ранкам гляну...	3	119	506
Калі пагляджу я на карту...	2	191	452
*** Калі праз меру суха-суха...	5	145	492
Калі прыеду	3	216	514
*** Калі руку на развітанне...	5	55	483
Калі саджуся за паперу...	5	256	500
Калі Смаленск я праязджаю...	5	330	508
*** Калісьці я не ведаў мора...	5	162	493
*** Калі табе бывае сумна...	5	31	480
Калі ты ўдала дзень пачнеш...	4	361	564
*** Калі ў бядзе ты вінаваты...	4	129	543
*** Калі ўвечар скончыш працу і дадому ты ідзеш...	4	51	537
*** Калі якой бядой-насланнем...	5	331	508
Калі я крою бохан хлеба...	4	389	565
Каля юрты	3	379	525
Камандзіровак многа...	3	203	513
Камбайн	3	22	497
Камемень (Гэта ў вас, мне казалі, ад бога...)	4	47	536
Камемень	5	243	499
Камсамол	1	310	449
Камсамольскія сэрцы	3	92	503
Камсамольцам	1	42	428
Камсамольцам Беларусі	2	105	442
Каму — вядома...	3	276	518
Камунары жывуць!	3	232	514
*** Каму Памір, каму Ай-Петры...	4	183	548
Кандрату Крапіве	2	125	444
Канец лета	1	82	437
Кантрабандысты	7	64	409
Капліца і ракета	5	199	496
Кара	4	110	542

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
Караблі на Гудзоне . . . . .	3	158	509
Карпаты . . . . .	5	295	505
Карэльскі шлях . . . . .	2	152	446
Карэпні песні . . . . .	5	9	477
*** Касмічных спраў майстры... . . . .	4	415	567
Кастрычнік заве змагацца! . . . . .	2	400	467
Кастрычніцкі марш . . . . .	1	51	431
Кастусь Каліноўскі . . . . .	2	42	436
Каўказ . . . . .	2	28	433
Каўказскія замалёўкі . . . . .	4	490	572
Кацярына . . . . .	1	211	448
Квітнее родная зямля . . . . .	8	204	367
Ківач . . . . .	2	151	446
Кіеў . . . . .	3	11	496
Кірыл Пракопавіч . . . . .	3	461	528
Кладаўшчык . . . . .	2	148	446
*** Клапот нямала і ў салдата... . . . .	4	190	549
Кліч народны . . . . .	1	396	453
Клопаты . . . . .	3	214	513
Кніга . . . . .	4	289	558
Кнігаўка . . . . .	5	179	494
*** Колькі мінула часін... . . . .	5	123	490
Конь сталёвы . . . . .	4	270	556
Корні і кропа . . . . .	8	220	370
Косы . . . . .	3	469	529
Крамлёўскія зоры . . . . .	5	71	486
Краны . . . . .	4	385	565
Красаванне . . . . .	4	66	538
Красавік . . . . .	1	61	433
Кропля . . . . .	3	74	501
Кропля крыві . . . . .	4	63	538
Крыжы . . . . .	5	332	508
Крыжы і зоркі . . . . .	4	459	570
Крыніца . . . . .	1	145	443
*** Крыніца побліз маёй вёскі, схаваная ў густым трысці... . . . .	4	184	549
Крыўда . . . . .	5	296	505
Крыўдна . . . . .	4	22	533
Крэпасць над Бугам . . . . .	3	384	525
*** Куды ад роднае бярозы... . . . .	5	200	496
*** Куды, маладосць, адыходзіш упрочкі... . . . .	4	76	539
Куля . . . . .	4	287	558
Купала і Колас, вы нас гадавалі... . . . .	4	437	568
Купалаўцам . . . . .	4	176	548
Курганы славы . . . . .	4	133	543
Курлы-курлы... . . . .	5	207	496
Лагерная . . . . .	1	101	439
Лазня . . . . .	3	184	511
Лапці . . . . .	5	320	507
Латышскія стралкі . . . . .	3	195	512
Ледаколу «Ленін» . . . . .	3	82	502
Ледзяны палац . . . . .	3	201	512
Ленінград . . . . .	5	264	501
Ленінградскі трамвай . . . . .	2	134	444

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
Лешіпскі праспект у Мінску . . . . .	5	251	500
Лепель . . . . .	4	434	568
Лён . . . . .	5	283	503
Ліпень . . . . .	5	240	499
Лірыка, патхнёная жыццём . . . . .	8	133	357
Лыжнікі . . . . .	1	399	453
Любая мясціна . . . . .	5	8	477
Любімы настаўнік . . . . .	8	107	354
*** Люблю вітаць вясны спатканне... . . . .	4	72	538
*** Люблю начысціню размовы... . . . .	4	207	550
Людское сэрца . . . . .	4	476	571
Людской увагай мы сагрэты... . . . .	5	32	480
Ля Маўзалея . . . . .	2	138	445
Ля помніка Райнісу . . . . .	3	196	512
Лясная школа . . . . .	5	70	485
Ляснік . . . . .	2	174	449
Ляснічы . . . . .	5	142	492
Лясныя музыканты . . . . .	3	353	522
Лясныя рыцары . . . . .	4	186	549
Лясы наддзвінскія . . . . .	2	386	465
Ляўкі . . . . .	5	313	507
Маабіт . . . . .	1	111	440
Магіла . . . . .	1	153	444
Магіла байца . . . . .	2	49	436
Магіла невядомага салдата . . . . .	4	10	532
Магутны голас народаў . . . . .	8	115	355
Мадонна . . . . .	4	445	569
Мае правы . . . . .	3	479	529
Маё Дваццатае Стагоддзе . . . . .	5	94	487
Маёй краіне . . . . .	4	360	563
Маім сябрам . . . . .	4	369	564
Май зялёны на парог . . . . .	3	240	515
Майская ноч . . . . .	5	82	487
*** Майскім раннем я вас пакідаў... . . . .	1	29	424
Майскія сцягі . . . . .	3	15	496
Майстэрства . . . . .	5	337	509
Майстэрства пісьменніка . . . . .	8	286	378
(Максім Багдановіч) . . . . .	8	189	365
Маладзіком . . . . .	2	130	444
Маладым . . . . .	3	36	499
Маланка . . . . .	1	143	442
Малы ручай і вадаспад . . . . .	4	396	566
*** Малым, шукаўшы разумення... . . . .	4	520	573
Малыя садоўнікі . . . . .	1	412	454
Малюнкi восені . . . . .	4	343	562
Малюся . . . . .	4	232	552
Маляр . . . . .	4	427	568
Манюка . . . . .	4	67	538
Марат Казей . . . . .	5	363	511
Мароз . . . . .	5	333	508
Мары (Мне крыўдна...) . . . . .	3	315	520
Мары . . . . .	4	521	573
Масква . . . . .	5	245	500
*** Мастацтву ў нас прастор вялікі... . . . .	4	169	547



	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
Маторны век . . . . .	5	38	481
Матросы . . . . .	1	400	453
Махаеды . . . . .	1	410	454
Маці (Высока на ўзгорку...) . . . . .	2	112	443
Маці (Ты ходзіш, маці, сцэжкамi вайны...) . . . . .	2	9	429
Машыніст . . . . .	2	404	467
Мая анкета . . . . .	4	455	569
Мая айчына . . . . .	2	124	444
Маякоўскі каля Бруклінскага моста . . . . .	3	130	506
Мая радаслоўная . . . . .	3	285	518
*** Мая Радзіма!.. . . . .	5	217	497
Мая Савецкая Улада . . . . .	4	399	566
Мая Ушачка . . . . .	5	183	495
М. Багдановічу . . . . .	1	326	450
Мера . . . . .	4	344	562
Месяц у Чэхаславакіі . . . . .	8	47	350
Механізатары . . . . .	5	75	48f
*** Мець трэба меру хоць якую... . . . .	4	203	550
Мёртвая вёска . . . . .	4	354	563
Мінск . . . . .	2	36	434
Мінск-сталіца . . . . .	4	335	561
Мінута маўчання . . . . .	5	45	482
Мір — наша жыццё . . . . .	8	88	352
Міхаілу Святлову . . . . .	4	257	555
*** Мне дайце, дайце... . . . .	5	222	497
Мне да ўсяго сягоння справа... . . . .	4	319	560
*** Мне распознаць яшчэ не позна... . . . .	3	278	518
Мне шмат цяжэй . . . . .	4	375	564
*** Многа даў нам край бацькоўскі... . . . .	4	305	559
Мова вятроў . . . . .	4	312	560
Модніца . . . . .	5	15	478
Мой горад . . . . .	3	7	496
*** Мой земны шар... . . . .	4	412	567
Мой кірунак . . . . .	1	38	427
Мой край азёрны . . . . .	3	78	501
*** Мой край у росце. Мы ў паходзе... . . . .	3	362	523
*** Мой кут нічым не адмысловы... . . . .	4	264	555
Мой човен . . . . .	4	329	561
Моладзь свету . . . . .	3	56	500
Мора . . . . .	4	457	569
Музей Вялікай Айчыннай . . . . .	5	298	505
Музыка . . . . .	4	461	570
Музыкант . . . . .	3	141	508
Му і Рана . . . . .	3	244	515
Мутняр . . . . .	4	423	567
*** Мы выйшлі з цямноты, пядолі і гора... . . . .	4	141	544
Мы дзеці ўсе адзінай маці... . . . .	4	484	571
*** Мы змалку крыўдзімся нямала... . . . .	4	217	551
*** Мы з табой хадзілі часта ў поле... . . . .	1	158	444
Мы з Хірасімы . . . . .	3	97	503
Мы ідзем, Беларусь . . . . .	2	405	467
*** Мы на зямлі сваёй шукаем... . . . .	4	294	558
Мы на Ленінскім шляху . . . . .	1	312	449
Мы не забудзем вас! . . . . .	2	82	440

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Мы па адных хадзілі сцежках...	5	85	487
Мы працу ведалі з дзяцінства	5	258	500
Мы самі некалі спявалі	5	250	500
*** Мы свет аджыўшы руйнавалі...	4	218	551
Мы славім яднанне	2	216	456
*** Мы слёз не бачым у герояў...	4	214	551
Мы ўсе тады яе кахалі...	5	234	498
*** Мы хочам...	3	105	505
Мышасты	1	79	437
Мэта	5	338	509
*** Мяне чужынец...	5	208	496
Мяцеліца	1	144	443
На беразе Чорнага мора	2	212	456
На Браслаўшчыне азёры...	3	76	501
Навагоднія пажаданні	2	187	451
Навасёл	4	477	571
Навекі з жыццём	8	100	353
*** На вельмі доўгім перагоне...	3	279	518
*** Навошта непатрэбны крык...	4	377	565
На вучобу	1	352	451
Нагарода	4	62	538
Над возерам	3	21	497
Надзея	4	518	573
Надзя-Надзеяка	2	33	433
Над лепельскім возерам	1	88	438
Над Свіцязцю	3	35	498
Найлепш у роднае зямлі	5	202	496
На кожны дзень свае клопоты...	5	224	498
На Ленінскіх горах	2	418	470
На літоўскай зямлі	3	114	505
На магіле Маркса	4	315	560
На Марсавым полі	5	266	501
На мяжы тысячагоддзяў...	5	191	495
На новыя мы сталі рубяжы	1	30	424
На пагрузачнай	1	391	453
На Палессі гоман, гоман...	2	155	446
Наперад маладых	1	32	425
*** Наперад — промень праз морак рання...	4	293	558
На перадавой	3	373	524
Наперакор	4	226	552
На плошчы Перамогі	4	450	569
На полі першая раса	1	104	439
Народнае дзякуй	2	104	442
Народнаму пасланцу	2	83	440
Народны герой	8	324	381
Народны пясняр	8	232	371
На родных месцах	3	67	501
Народны хор	5	267	502
На рыбалцы	3	299	519
На станцыі Орша	3	298	519
Настачка	2	79	440
На сваёй зямлі	4	139	544
На скрыжаванні	1	152	444
Нас рэвалюцыя ўзбудзіла	5	37	481

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Настрой . . . . .	5	24	479
На схіле пройдзеных гадоў... . . . .	5	102	488
*** Натура ўжо, відаць, такая... . . . .	5	127	491
Патхнёны . . . . .	8	265	375
Нафта ёсць у Беларусі! . . . . .	3	486	530
На хутары душою... . . . .	4	362	564
Начальнік загса . . . . .	3	8	496
Начальнік стала . . . . .	3	274	517
Начоўкі . . . . .	3	272	517
На чужыне . . . . .	3	121	506
На Чырвонай плошчы . . . . .	1	63	433
Наша гаспадарка . . . . .	1	409	454
Наша змена . . . . .	4	393	566
Наша марка . . . . .	2	172	449
Наш Андрый . . . . .	8	255	374
Наш век . . . . .	3	473	529
Наш добры сябра . . . . .	7	357	416
Наш музей . . . . .	3	426	527
Нашымі вачамі . . . . .	3	247	516
Неба (Дыханне ніў, і луста хлеба...) . . . . .	4	494	572
Неба . . . . .	5	232	498
Не буду я стаяць на раздарожжы... . . . .	1	26	422
Не бура нам стрэхі сарвала . . . . .	2	102	441
Не, вам ніколі не памерці! . . . . .	5	195	495
Не вер... . . . .	5	44	482
*** Не верце часам свайму воку... . . . .	4	222	552
Не выгінай свае далоні . . . . .	1	345	451
Невычэрпная глыбіня . . . . .	8	180	364
Незабыўны май . . . . .	5	177	494
Незабыўны паэт і чалавек . . . . .	7	341	414
Не завушніцы залатыя... . . . .	5	339	509
Незадаволенаму . . . . .	3	44	499
Не заставайся ты адзін... . . . .	4	112	542
Некаторым дачушкам . . . . .	3	47	499
Не, лепш прамоўчу... . . . .	5	318	507
Не магу пагадзіцца... . . . .	4	465	570
Не паверу смерці . . . . .	2	45	436
Непрыкметны . . . . .	3	293	519
*** Не пытайся пра гэта... . . . .	3	173	510
*** Не спадзяваўся я ніколі... . . . .	4	301	559
Не спіцца . . . . .	4	221	552
Не старэць! . . . . .	3	200	512
*** Не страшны здзекі, ні турма... . . . .	3	261	516
Не сумуй, матуля! . . . . .	1	333	450
*** Не, сягоння мы не заплачам... . . . .	1	303	449
Не трэба вайны! . . . . .	2	180	450
Неўміручы . . . . .	1	124	441
Не ўсё відочна, што працуе... . . . .	5	274	502
Не хачу... . . . .	4	9	532
«Нех жые!» і «Няхай жыве!» . . . . .	4	265	556
Не я адзін такі, вядома... . . . .	5	334	508
Нібы імкнецца ўсё да ўзлёту . . . . .	5	113	490
Ніцая вярба . . . . .	4	123	542
Нішчыцца турма . . . . .	3	239	515



	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
*** Ніякіх вестак, дзень не першы... . . . . .	4	142	544
Новае Палессе . . . . .	8	33	350
Новая паэма Якуба Коласа . . . . .	8	26	349
Новы шлях . . . . .	2	161	447
Ноч (Дзень згарнуў з блакіту крылы...)	3	267	517
Ноч . . . . .	4	180	548
*** Ноч і прытуліць і прыкрые... . . . . .	4	374	564
Ноч у валрэўкоме . . . . .	3	351	522
*** Ну, дзе знайсці мне дапамогу... . . . . .	4	326	561
*** Ну што ж, бывае і заплачаш... . . . . .	4	276	557
Ну што ж, бывай, перажытое!.. . . . . .	5	268	502
*** Ну што ж, вядома, пастарэў... . . . . .	4	121	542
*** Ну што ж, прыціхлі сэрца спевы... . . . . .	4	376	565
Ну я, вядома, не герой... . . . . .	4	161	546
Нявыказанае выступленне на Генеральнай Асамблеі. . . . .	3	162	509
Нязлоўны . . . . .	2	19	431
Нязменны воін . . . . .	4	435	568
Нялёгкая дарога . . . . .	5	40	481
*** Нямала і ў яго клопотаў... . . . . .	4	21	533
*** Няма мяжы вятрам нізвання... . . . . .	4	324	561
Няхай будзе дружба нашых народаў мацнейшая за граніт і сталь . . . . .	8	131	356
*** Няхай бы лепей быў мароз... . . . . .	4	149	545
Няхай бы, як у майскім ранку... . . . . .	5	220	497
Няхай жа вам не сняцца... . . . . .	5	12	477
*** Няхай і новае, жывое... . . . . .	4	364	564
О, Беларусь... . . . . .	1	329	450
Ода зубру . . . . .	4	167	547
Ой, не шапчы, мая бярозка... . . . . .	1	25	422
Ой, чалом, чалом... . . . . .	4	330	561
Пагранічнае . . . . .	1	112	440
Пагранічнік . . . . .	1	393	453
Падарожжа . . . . .	2	190	452
Падарожжа з сябрамі . . . . .	3	474	529
Падарожжа Мінск — Масква . . . . .	5	343	509
Па дарозе Мінск — Масква . . . . .	2	16	431
*** Пад вераснёўскімі лістамі... . . . . .	4	188	549
*** Пад дзірваном магільнай горкі... . . . . .	4	283	557
Падкінь . . . . .	3	209	513
Пад невялічкім курганом . . . . .	4	419	567
Паказаць натхнёнае жыццё . . . . .	8	126	356
*** Пакуль жывём, датуль шукаем... . . . . .	4	517	573
Пакуты . . . . .	4	422	567
Пакуты аднаго закаханага . . . . .	4	380	565
Палапянка . . . . .	2	263	460
Палеская дарога . . . . .	1	127	441
Палессе . . . . .	1	89	438
Палі завуць . . . . .	1	357	451
*** Палі, лугі, гаі, разлогі... . . . . .	5	25	479
«Палкоўнік» . . . . .	4	28	534
Палымяны змагар за партыйнасць . . . . .	8	163	361
Паляванне . . . . .	1	161	444
Палявая пошта . . . . .	2	397	466

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
*** Паміж ляснымі шатамі...	4	57	537
Паміж пахіленых бяроз	4	179	548
*** Паміж сяброў...	5	16	478
Памылка (У дні маладосці...)	3	46	499
Памылка	7	121	410
Памятка	1	402	454
Памятник поэту	8	167	361
Памяці герояў	4	511	572
Памяці Мікалая Рыленкава	4	302	559
Памяці Паўлюка Труса	1	31	424
Памяці паэта	5	104	489
Памяць	5	160	493
Па Нёману песня плыве	8	121	355
Памядзелак	4	333	561
Парада	3	155	508
Парадны марш	1	375	452
Паранены	4	372	564
Параходу «Украіна»	2	209	455
Парк Перамогі	2	92	441
Парк піянераў у Бухарэсце	2	197	454
Парламенцёр	3	28	498
Парог	4	85	539
Партызан Бумажкоў	2	8	429
Партызанка	2	399	466
Партызанская любоў	4	432	568
Партызанскі марш	2	41	435
Партызанскі пчаляр	5	118	490
Партызанскі тэлеграф	4	185	549
Партыя	2	420	470
Па сакрэту	3	191	511
Пасіянарыя	1	106	439
Пасланне ў Кіеў	3	228	514
Пасля дажджу	3	310	520
Пастух	2	11	430
Паўночны вецер	5	275	503
Пахне чабор...	3	77	501
Паходня міру	3	101	504
Пачатак	3	180	511
Пачатак	7	7	406
*** Пачуцці клічуць нас няроўна...	4	297	559
Паштавічка	7	17	407
Паштовая скрышка	4	449	569
Паэзія	3	87	503
Паэзія глыбокіх пачуццяў	8	237	372
Паэзія горнага краю	8	187	365
Паэзія Пятра Глебкі дзён Айчынай вайны	8	18	348
Паэма пра Смалячкова	2	219	457
Паэт	1	148	443
*** Паэт паэзіі вяпкі...	4	439	569
Паэт рэвалюцыйнай рамантыкі	8	309	379
*** Паэт сапраўдны...	5	335	508
*** Паэт, сядзі не доўга дома...	5	323	507
Паэту-сябру.	5	154	492
*** Паэт, часоў сваіх дзорца...	4	130	543

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
*** Парты ёсць...	5	163	493
Певень (Не вельмі майстар ты на спевы...)	3	365	523
Певень.	5	345	509
Пенсіянер	3	237	515
Перад вясной (Чэзпе вораг, нікне густа...)	2	70	439
Перад вясной	5	294	505
Перад вясной (Хай вакол і бела...)	5	306	506
Пераклікаюцца кветкі...	5	133	491
Перапынепая вечарынка	7	50	408
Пераўтварэнне	4	90	540
Першамайскім ранкам	2	39	435
Першая запіска	4	250	554
Першая справа	1	407	454
Першы верш	4	395	566
Першы дэлегат	5	189	495
Першы камісар	4	135	544
Першы крок	3	292	518
Першы прыз	1	405	454
Першыя спектаклі	4	308	560
*** Песні аб марах жыцця недасяжных...	4	328	561
Песня беларускіх партызан	2	401	467
Песня вызваленай жанчыны	1	136	442
Песня дзён вясенніх	8	174	364
Песня дзяржынцаў	1	110	440
Песня хлеба	4	406	567
Петразаводск	2	153	446
Пільшчыкі	4	11	532
Пісьманосец	3	297	519
Пісьмо землякам	2	10	430
Пісьмы	3	198	512
Плаці!	3	146	508
Плыві, наша песня, далёка!	1	116	440
Плытагон	2	139	445
Плытнікі	1	394	453
Пляткар (Сядзім на сходзе дружна...)	4	103	541
Пляткар	5	214	497
Побліз марожаншчыка	3	144	508
Позняя восень	4	151	545
Полацак	5	288	504
Помнік	2	100	441
*** Помню змалку...	5	159	493
Помста	2	13	430
Пошукі тэмы	3	347	522
Поэзія мужества	8	332	382
Пра Алеся Звонака	8	312	380
Пра бусла і вераб'я	5	96	488
Правады	5	30	480
Пра вайну	1	47	430
Пра вас я думаю заўсёды	5	115	490
Праводзіны	1	129	441
Пра вочы	3	90	503
Прадвясновае	1	54	432
Пражыта мной ўжо багата...	5	57	484
*** Пражыць, як гавораць,— не поле прайсці...	4	75	538



	том	тэкст	камент.
Праз Беларусь . . . . .	1	131	441
Праз горы і стэп . . . . .	1	169	445
*** Пра знаёмца, незнаёмку... . . . . .	4	285	558
Пра інваліда-ветэрана . . . . .	5	100	488
Пра краты . . . . .	4	348	562
Прамова фактамі . . . . .	1	165	444
Прамоўца . . . . .	3	193	511
*** Прамчаліся дні, адшугалі... . . . . .	4	216	551
Пра новае . . . . .	1	349	451
Пра паэта і таварыша . . . . .	8	240	372
Праполка . . . . .	4	446	569
Пра самае заповітнае . . . . .	8	267	376
Пра смерць... . . . .	5	165	493
Пра сябра і таварыша . . . . .	8	149	359
Праца . . . . .	3	54	499
Прачнуўшыся рана... . . . .	2	76	439
Пра чырвоную зорку . . . . .	4	154	545
Пронікоўны голас . . . . .	8	242	373
Прочны фундамент . . . . .	8	337	383
Прывабны шлях . . . . .	5	299	505
Прывет вясне . . . . .	1	318	449
Прыгожая вуліца . . . . .	3	48	499
Прыгожы чалавек . . . . .	3	350	522
*** Прыйдзе час, такіх не будзе... . . . . .	4	14	533
Прыкметы вясны . . . . .	4	431	568
Прысады . . . . .	2	199	454
Прысяга байца за мір . . . . .	2	166	448
Прысяга сэрцам . . . . .	3	107	505
*** Прыходзь, прыходзь жа раніцой... . . . . .	3	359	523
Прыходзіць раніца ў акно... . . . . .	4	469	570
Прыязджай . . . . .	4	191	549
Прыязджаў марак у госці . . . . .	3	39	499
Птушніца . . . . .	3	217	514
Пусці, маці!.. . . . .	2	202	454
Пчаліны дом . . . . .	4	371	564
Пяро . . . . .	4	131	543
Пятрасу Цвірку . . . . .	4	242	553
Пятру Глебку . . . . .	1	142	442
Радасць . . . . .	1	84	437
Радзіме . . . . .	1	67	434
*** Радкі такія на паперы... . . . . .	5	291	504
*** Радок габлюеш і стругаеш... . . . . .	3	377	525
Раённы кавалер . . . . .	3	169	510
Разам з камісарам . . . . .	7	37	408
Разам з народамі . . . . .	8	123	356
Развітальнае слова . . . . .	2	88	441
Развітанне (Зямля мая! Журботны марш...)	1	126	441
Развітанне . . . . .	3	108	505
Развітанне з пакоем . . . . .	3	156	509
Развітанне з паўднёвым сонцам . . . . .	5	72	486
*** Разлівайся, вясёлы гімн... . . . . .	1	348	451
Размова дамоў . . . . .	3	271	517
Размова з Дзвіною . . . . .	4	84	539
Размова з дубам пасля доўгай росці . . . . .	5	358	510

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Размова з касманаўтам . . . . .	5	237	499
Размова з лесам . . . . .	4	349	562
Размова з мастаком-мадэрністам . . . . .	5	114	490
Размова з небам . . . . .	3	100	504
Размова з папам Піем . . . . .	2	167	448
Размова з Эльбрусам . . . . .	4	483	571
Рай (Сад, поўны яблыкаў...)	3	371	524
Рай . . . . .	5	347	509
Райнісавы сосны . . . . .	4	386	565
Рака . . . . .	4	492	572
Ракета . . . . .	4	397	566
Рамонак . . . . .	5	340	509
Рана . . . . .	2	35	434
*** Раней ты шчыраю была...	3	260	516
Раніца . . . . .	1	117	440
Рапіцу люблю... . . . .	5	120	490
Рапы . . . . .	4	383	565
Расія . . . . .	2	154	446
Рахупкавод . . . . .	2	203	454
Роднае . . . . .	2	24	432
Родная песня . . . . .	3	345	521
Родны горад . . . . .	2	69	438
Родны край . . . . .	2	55	438
Родныя берагі . . . . .	2	296	462
Родныя словы . . . . .	3	175	510
Роздум (Гадоў нямала прашугала...)	3	27	497
Роздум . . . . .	5	29	480
Роздум на ўсходзе сонца . . . . .	5	276	503
Роздум у Пяцігорску . . . . .	3	485	530
Розум . . . . .	3	106	505
Рок-н-рол . . . . .	3	161	509
Руць . . . . .	4	458	570
Рускі ў космасе . . . . .	4	512	572
Ручай . . . . .	3	80	502
Рыбак . . . . .	1	121	441
*** Рэчыца... Рэчыца...	4	339	562
Савецкі новы чалавек . . . . .	5	223	498
Савецкі парад . . . . .	1	359	452
Савецкі чалавек . . . . .	5	359	510
Садоўнік . . . . .	1	70	436
Салдат рэвалюцыі . . . . .	4	137	544
Салдаты . . . . .	4	513	573
Салдацкія думы . . . . .	3	262	517
Салоўка і варона . . . . .	5	341	509
Самае сардэчнае . . . . .	5	287	504
Самая шчаслівая . . . . .	1	102	439
Самы жыццёвы . . . . .	8	352	374
Сапраўднаму амерыканцу . . . . .	3	138	507
Са Стакгольмскага сшытка . . . . .	3	97	503
«Свабодны свет» . . . . .	3	148	508
*** Свайго мы жыцця піянеры...	4	200	550
*** Свайго ты слова не стрымала...	4	193	549
Сварка . . . . .	4	253	554
Сваты . . . . .	3	354	523

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
*** Свет, ёп вялікі, бязмежны...	4	80	539
Светлы час	3	64	501
Свята	4	128	543
Сейце, сейце зярняты	2	414	469
Сем дубоў	3	112	505
Сerp	3	186	511
Сёння слова бяру	1	39	428
Сіла паэзіі	8	198	366
Сіноптыкам	5	60	484
Сіроты	5	203	496
Скарб	2	118	443
Скарбніца чалавецтва	8	178	363
Скаргі зямлі	4	73	538
Скептык	5	48	482
Скнара	4	148	545
Скрыпач	1	155	444
Скрыпка	4	39	535
*** Скуль жа з'явілася ты...	5	67	485
Слава! (Паганую набрыдзь...)	2	403	467
Слава	3	366	524
Слава дружбе!	2	188	452
Слаўлю!	4	456	569
Слаўна ты на цэлым свеце!	3	59	500
Слёзы	3	182	511
Слова пра дзяўчыну-агранома	3	342	521
Слова пра друга	8	316	381
Слова пра мой народ	8	30	350
Слова пра сябра	8	283	377
Слова ў камсамольскіх спрэчках	1	377	452
Слово взыскательное и доброе	8	153	360
Словы на з'ездзе	8	223	370
Сляды	3	305	520
Смага	5	63	485
Смачней было...	4	366	564
Смела, таварышы, ў ногу!	2	195	454
Смерць героя	2	126	444
Смерць таварыша Хахлова	1	119	440
*** Снег. Сняжынкi, як пушынкi...	1	149	508
*** Снягамі з поўначы задзьмула...	3	149	508
Сняданне	4	159	546
«С огнём мечты...»	4	323	560
Соль	8	165	361
Сон	5	348	510
Сопца	5	354	510
Сопца грэе...	3	368	524
Спакуса	2	157	447
Спатканне (Мне ўсё дорага тут...)	7	33	408
Спатканне (Рады я, што ўбачыць давялося...)	2	53	437
*** Спачатку выблісне жаданне...	2	412	469
Спеў новых дзён	4	120	542
Спіць зерне...	2	150	446
Споведзь	4	472	570
Споведзь сабе самому	4	127	543
Спяцоўка	5	178	494
	3	235	515



	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
*** Спяшаўся я ўранні...	5	269	502
*** Стаім з табою мы ў жыцці перад вякамі сі- німі...	3	259	516
Сталасць — не старасць...	4	103	541
Сталіцы Беларусі	2	411	469
*** Стаміўся ў тлуме і цясноце...	4	274	557
Старцы	5	350	510
Стары горад	4	170	547
*** Стары друг мой! — стальная каса...	1	306	449
Стася	2	169	449
*** Стаю задумлівы...	3	308	520
Сто год	3	50	499
Страх	4	387	565
Струны	4	71	538
Ступа	3	376	524
Стыхія	4	447	569
Суддзя	5	93	487
*** Сусвет, ён мае сваю мову...	4	93	540
Сустрэча	1	149	443
Сустрэча з земляком	2	184	451
Сустрэча з Пятрасам Цвіркам	8	82	352
Сцяжынка пад Нью-Йоркам	3	128	506
Сцяна крамлёўская	4	134	543
Сымонава гора	7	115	410
Сымонка	2	115	443
Сыны	2	56	438
Сэрца	3	41	499
Сэрца друга	8	216	369
Сэрца і гадзіннік	3	312	520
Сэрцалёт	5	10	477
«Сэрца на далоні»	8	168	362
*** Сэрца тугою нязведанай поўнячы...	4	30	534
Сябрам-паэтам	3	61	500
Сябрам-перакладчыкам	4	486	571
Сябру-крытыку	4	428	568
Сябры	3	387	526
Сябры франтавыя	2	81	440
Сяджу я ў архіве...	4	211	551
Сядзяць салдаты ля кастра...	5	41	481
Сярод акіяна	3	167	509
Сястрыца	5	139	491
Таварыш	4	113	542
Таварышам, што засталіся за акіянам...	3	165	509
Таварышу	2	47	436
Таганы	1	332	450
Тады пачынаю з пачуццямі спрэчкі...	1	372	452
Тайны	4	92	540
*** Такая і мне ўжо часіна...	2	204	455
Такім мы яго ведалі	8	319	381
Талака	5	324	507
Таленавітая актрыса	8	218	369
Там, дзе хадзіў калісьці Ленін...	2	182	450
Танкісты	1	137	442
Ташкент — ты ў сэрцы!	4	96	540

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
*** Твой голас мне — салодкаструшны... . . . . .	4	231	552
*** Твой том з'явіўся ў каленкоры... . . . . .	4	296	559
Творчая маладосць . . . . .	8	170	362
*** То дзень, як поч, то рантам просінь... . . . .	4	213	551
*** Толькі ранне ў вокнах... . . . .	4	126	543
Толькі ўспомні... . . . .	5	152	492
Трактарагорад . . . . .	2	415	469
Труба і ліра . . . . .	5	74	486
Трубі, мой бор... . . . .	3	301	519
Тры браты . . . . .	2	21	432
Трывожнае акно . . . . .	4	280	557
Тры правы . . . . .	2	408	468
Тры сасны . . . . .	7	127	410
Трэба ведаць... . . . .	5	17	478
Трэці тыдзень дождж ідзе... . . . .	3	26	497
Ты для мяне... . . . .	4	408	567
*** Ты захварэеш неспадзеўкі... . . . .	5	129	491
*** Ты кажаш... . . . .	5	210	496
*** Ты кажаш, што маршчып нямала... . . . .	3	290	518
Ты, мая пчолка . . . . .	3	83	502
*** Ты мне здавалася адзінай... . . . .	5	201	496
Ты мне ўяўляешся такою... . . . .	5	116	490
*** Ты не глядзі, што я маўклівы... . . . .	4	273	558
Ты не кажы ліслівых слоў... . . . .	5	270	502
Ты на характару сарока... . . . .	4	367	564
*** Тысячагоддзі ў час лучынны... . . . .	5	186	495
1941 год . . . . .	1	397	453
1914 . . . . .	1	175	446
*** Ты ўся ў трывозе, маладая... . . . .	4	27	534
*** Ты шчодрая, зямля-планета... . . . .	4	26	534
*** Ты шчодры будзь! Хтось не забудзе... . . . .	4	82	539
*** У Беларусі — ясныя вочы... . . . .	4	201	550
*** Убранне кожнае птушыне... . . . .	5	271	502
*** У брыльянтавых росах... . . . .	1	324	450
У Варшаве . . . . .	3	34	498
*** У век адкрыццяў памянальных... . . . .	4	522	573
У век ракетна-самалётны... . . . .	5	300	506
У вольны час . . . . .	1	356	451
У вянок паэту . . . . .	2	160	447
У гора доўгія рукі . . . . .	4	262	555
У гору-ўніз . . . . .	5	247	500
Ужо верасень . . . . .	1	65	433
У замку Радзівіла . . . . .	4	246	554
У Кавіве . . . . .	1	133	442
У кожнага свая дарога . . . . .	5	301	506
У краі зялёным... . . . .	3	86	502
У Кунцаве . . . . .	4	307	560
Уладзімір Ільіч Ленін . . . . .	5	397	511
Уладзіміру Дубоўку — 70 год . . . . .	8	215	368
У Ленінградзе . . . . .	4	165	547
У мікрараёне . . . . .	3	352	522
У Міхайлаўскім . . . . .	4	255	554
У музеі . . . . .	5	11	477
У павальніцу (Калі насцігне павальніца...)	4	60	537

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
У навалыніцу (Раптоўна неба стала чорным...)	4	368	564
У пароднай Польшчы	8	102	354
У нас свая, камуністычная мерка	8	102	353
У наступным веку...	4	331	561
У неба грукае зіма...	5	59	484
У новы год	1	388	453
У палескай глушы	3	176	510
У парку курортным	4	284	558
У «Партызанскім бары»	4	277	557
У пошуках паэзіі	8	7	348
Управім розум...	4	398	566
Ураджай	1	97	438
Уранку, толькі бойка адгула...	2	402	467
У сапаторыі «Крыніца»	5	248	500
Усё апісалі паэты	3	316	520
*** Усё жыццё — адно імгненне...	4	281	557
Усё з любоўю	5	166	493
Усё з цябе...	5	315	507
Усё спявае	5	239	499
*** Усім вясна дала работу...	3	311	520
Усіх як ёсць перамаглі!	5	227	498
Услед за сонцам	3	265	517
Успаміны	1	337	450
(Уступнае слова на ўрачыстым вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння Рамэна Ралана)	8	185	365
У сям'і з'яднанай	3	110	505
У трубы трубіце!...	4	144	544
У шарую гадзіну	4	175	548
У Шушанскім	3	369	524
У Яснай Паляне	5	302	506
Фанабэрысты фрыц	2	406	468
Франтавыя дарогі	3	242	515
Хай не апаліцца зямля пажарам	8	257	375
*** Хай поч...	1	43	429
Характары	4	95	540
Харыкейн	3	124	506
Хацеў бы...	5	23	497
Хацеў бы ўсюды я пабыць...	5	284	504
*** Хачу не многа я...	4	230	552
Хваляванне	4	304	559
Хваляванні	3	288	518
Хвароба	4	219	551
*** Хвароба, што супроць ты маеш...	5	209	496
Хіба не шчасце для людзей...	5	97	488
Хірургія	5	51	482
Хлеб (Смачны хлеб прадавіты...)	2	278	461
Хлеб	4	172	547
Хлопцы-каўпакоўцы	3	62	500
*** Хмурнеюць мае напевы...	4	227	552
Хор	3	55	499
*** Хоць плот бальпічны не вышэйшы...	5	128	491
*** Хоць сталасць з'явіцца па ўзросце...	5	103	488
*** Хоць часу перажыта многа...	3	150	508



	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
*** Хочаце верце, а можа, і не верце...	4	119	542
Хочацца заўсёды бачыць яго	8	304	379
Хрысця	7	12	407
Хто б мог надумаць...	5	241	499
*** Цаню адзінку — мастака...	4	233	553
Цар-дуб	2	162	448
Ці гэта помніцца каму?	5	272	502
Ці ж гэта праўда?..	4	463	570
*** Ці на шчасце, ці на беды...	4	261	555
Цуд	4	271	556
Цхалі	3	284	518
Цэнтр Азіі	3	378	525
Цэхавыя будні	1	361	452
*** Цябе я зваў заўсёды мілай...	4	31	534
Цягнікі	3	304	520
Цяжкі настрой	4	56	537
Чабан	3	380	525
Чаго даўно чакалі мы...	5	355	510
Чаго не даклярую	3	103	504
Чаканне (Ціха спусцілася ноч...)	1	343	451
Чаканне	5	205	496
Чакаў я адказу... (Вочам дзявочым...)	4	379	565
Чакаў я адказу...	5	211	496
Чакаю...	4	122	542
Чакаю садоў красавання	3	172	510
Чалавек-сонца	8	128	356
*** Чаму так сонца чырванее...	5	167	494
Чаму я гэтак вас люблю?	4	491	572
Чаму я такая...	2	213	456
Чапай па вуліцы ідзе...	4	470	570
Чараўнік	2	120	444
Чараўнікі	5	215	497
Чарговая размова са шпаком	4	124	543
*** Часамі я бачу камету...	4	208	550
Час піша...	4	466	570
Чатыры пляхі	2	142	445
Чатыры штыкі над Мінскам	5	54	483
Човен	3	472	529
Чорнае мора, Балтыйскае мора...	3	210	513
Чорная здрада	4	252	554
Чорны дзень	4	454	569
Чорны круг	3	72	501
Чорным па беламу	3	192	511
Чорны хлеб	3	152	508
Чутна песня...	2	416	469
Чую звон	1	334	450
Чым больш жыву...	5	65	485
*** Чырваніць, чырваніць...	3	96	503
Чырвонаармейцам	1	44	429
Чырвонаармейцу	1	339	451
«Чырвонай змеце»	1	36	426
Чырвоная зорка	2	164	448
Чырвоп-гарадок	2	354	464
«Чырвоны аловак»	7	73	409

	ТОМ	ТАКСТ	КАМЕНТ.
Чырвоны сцяг . . . . .	2	193	453
Чырвоныя кветкі . . . . .	5	225	498
Чырвоныя следапыты . . . . .	4	174	548
Чырвоныя сцягі . . . . .	2	413	469
Чытачам . . . . .	5	131	491
Шацдар Пецёфі . . . . .	3	29	498
Шляхамі працы . . . . .	8	279	376
Шлях песні . . . . .	4	46	536
Шпак . . . . .	2	111	443
*** Што багацей за ўладанні мае... . . . .	4	340	562
Што за дзіва? . . . . .	3	314	520
Што мне мілей... . . . .	3	255	516
- *** Што мне парадзіць, што зрабіць... . . . .	3	263	517
Што ты, Месяц, вырабляеш? . . . . .	3	322	521
Шукаем сябра мы свайго . . . . .	5	277	503
Шчаслівая гадзіна . . . . .	4	44	536
*** Шчаслівы той... . . . .	5	418	497
Шчасце . . . . .	3	212	513
Шчорс . . . . .	1	122	441
Шчырае слова любові . . . . .	8	210	367
Шэдзур сусветнай паэзіі . . . . .	8	141	358
Шэрая гадзіна . . . . .	3	367	524
Эпістальная спадчына . . . . .	9	7	266
Юнакам Айчыннай . . . . .	4	334	561
Я адзінокім не бываю . . . . .	5	168	494
Я адтуль... . . . .	4	195	549
Яблыня . . . . .	3	245	515
Я -вам скажу... . . . .	4	357	566
Я вас аднолькава люблю... . . . .	4	77	539
*** Я ведаю, не буду новым... . . . .	3	357	523
*** Я вельмі сонца ўсход люблю... . . . .	4	460	570
*** Я веру шчыра — мы кахалі... . . . .	4	236	553
Я выпу ведаю між бору... . . . .	3	295	519
*** Як бы нішто не адбылося . . . . .	4	202	550
Як быццам волаты стаяць... . . . .	5	187	495
Як верш будую?... . . . .	5	293	504
*** Як да бярна бярно кладзецца... . . . .	4	194	549
Як дзве бабулі... . . . .	5	107	489
Як дзень пачнецца... . . . .	4	410	567
Як іграюць зайчыкі . . . . .	4	101	541
*** Якімі б ні ішоў шляхамі... . . . .	4	163	547
*** Якія б ні адведаў далі... . . . .	4	298	559
Як лета ўбярэцца... . . . .	4	309	560
Як ліст дубовы... . . . .	3	43	499
Як маладыя мы жылі . . . . .	4	238	553
Як мая бабука на Ефрасінню хадзіла... . . . .	4	88	540
Як мы артыстамі былі . . . . .	5	280	503
Як мы размаўлялі са шпаком . . . . .	3	136	507
Як навальнічны дождж . . . . .	8	244	373
*** Якое моцнае каханне... . . . .	4	316	560
*** Як пабачу тыя бровы... . . . .	3	241	515
Як плакалі лісты... . . . .	4	125	543
Як той перадатчык... . . . .	4	300	559
Якубу Коласу (Твой сад густы...)	1	109	439

	ТОМ	ТЭКСТ	КАМЕНТ.
Якубу Коласу . . . . .	2	22	432
Як уздымаецца сонца . . . . .	5	174	494
Як час мянцэца і людзі... . . . .	4	8	532
*** Як шротам, кроплі дажджавыя... . . . .	4	519	573
Як я пачаў пісаць вершы . . . . .	8	290	378
Я не люблю пахмурных дзён... . . . .	5	105	489
Я не люблю самаўлюбёных . . . . .	5	161	493
*** Я не магу таго забыцца... . . . .	4	91	540
Я не правінцыя!.. . . . .	4	299	559
Я не схіляюся пакорна . . . . .	5	282	503
Я нізка прад табой хілюся... . . . .	5	117	490
Янка Кашэль . . . . .	7	130	411
Янка-копнік . . . . .	1	95	438
Янку Купалу . . . . .	1	50	430
*** Яно, жартуючы, вядома... . . . .	5	130	491
Яно — прытулак мой жадааны . . . . .	5	259	501
*** Яно чым далей — болей... . . . .	4	152	545
Яны ідуць... . . . .	5	151	492
Яны стаяць, як маякі... . . . .	5	149	492
Я пасадзіў тры жалуды . . . . .	5	325	508
*** Я перажыў трывог нямала... . . . .	4	153	545
Я песню прыгадаў старую . . . . .	5	273	502
Я прашу цябе, мастацтва... . . . .	4	59	537
Яра!.. Яра!.. . . . .	2	186	451
Я рады тым, што жыў тады... . . . .	4	418	567
Я сам — рака!.. . . . .	4	420	567
Я сам сабе настрой ствараю . . . . .	5	292	504
Я свой збіраю ўраджай . . . . .	5	153	492
Я сёння рады і малому... . . . .	4	247	554
Ясны кут . . . . .	2	253	460
*** Я сяджу над радком. Хіліць вецер кусты... . . . .	4	38	535
Я ў люстра не хачу глядзець... . . . .	4	405	566
Я ўсё далей плыву... . . . .	4	390	566
Я ўсё пазнаў... . . . .	5	307	506
Я ўсё сваё аддам! . . . . .	5	170	494
Я чалавек . . . . .	4	99	541
*** Я чую жарты, бачу ўсмешкі... . . . .	4	210	551
*** Я чую, як коціцца... . . . .	4	132	543
*** Я, чым далей, павольней крочу... . . . .	4	475	571
Ячэйка . . . . .	4	111	542
Яшчэ аб продках . . . . .	4	244	554
Яшчэ аб продках . . . . .	3	309	520
*** Яшчэ плывуць ракою крыгі... . . . .	5	69	485
Яшчэ раз аб хлебе... . . . .	4	363	564
Яшчэ салдат... . . . .	4		



## З М Е С Т

### I

#### ЭПІСТАЛЯРНАЯ СПАДЧЫНА

1. П. Ф. Глебку. 6.II.1933 . . . . .	7
2. П. Ф. Глебку. 13.II.1933 . . . . .	8
3. П. Ф. Глебку. 11.II.1935 . . . . .	10
4. П. Ф. Глебку. 26.VIII.1939 . . . . .	10
5. Я. Коласу. 1.IX.1941 . . . . .	11
6. Я. Коласу. 30.IX.1941 . . . . .	12
7. Я. Коласу. 10.XI.1941 . . . . .	12
8. Я. Коласу. 28.XI.1941 . . . . .	13
9. П. Ф. Глебку. 26.XII.1941 . . . . .	14
10. Я. Коласу. 26.XII.1941 . . . . .	15
11. П. Ф. Глебку. 28.IV.1942 . . . . .	15
12. Я. Коласу. 5.V.1942 . . . . .	17
13. Я. Коласу. 12.V.1942 . . . . .	18
14. П. Ф. Глебку. 26.V.1942 . . . . .	18
15. Я. Коласу. 16.VI.1942 . . . . .	19
16. Я. Коласу. Ліпень 1942 . . . . .	20
17. Я. Коласу. 4.IX.1942 . . . . .	20
18. П. Ф. Глебку. 5.X.1942 . . . . .	22
19. Я. Коласу. 30.X.1942 . . . . .	24
20. Я. Коласу. 3.II.1943 . . . . .	25
21. П. Панчанку. 21.VII.1943 . . . . .	28
22. Л. А. Бэндэ. 18.VIII.1943 . . . . .	29
23. П. Ф. Глебку. 11.II.1945 . . . . .	30
24. П. С. Кабзарэўскаму. 23.VII.1945 . . . . .	31
25. П. Панчанку. 23.VII.1945 . . . . .	31
26. У рэдакцыю газ. «Правда». 16.XI.1945 . . . . .	33
27. П. С. Кабзарэўскаму. 26.II.1946 . . . . .	33
28. П. С. Кабзарэўскаму. 23.X.1946 . . . . .	34
29. Я. Коласу. 5.VI.1947 . . . . .	35
30. Д. Д. Осіну. 11.VII.1947 . . . . .	36
31. Я. Коласу. 17.X.1947 . . . . .	36
32. Я. Коласу. 29.X.1947 . . . . .	37
33. Я. Коласу. 7.V.1948 . . . . .	38
34. Я. Коласу. 12.V.1948 . . . . .	39
35. Ярцаву. Пач. верасня 1948 . . . . .	39
36. П. С. Кабзарэўскаму. 10.X.1948 . . . . .	40
37. У. І. Корбану. 5.III.1949 . . . . .	41

38.	Я. Коласу. 3.XI.1949 . . . . .	41
39.	П. Н. Кавалёву. I.VII.1950 . . . . .	42
40.	Я. Коласу. 6.VII.1950 . . . . .	43
41.	Я. Коласу. 2.XI.1950 . . . . .	43
42.	У. І. Корбану. 14.XI.1950 . . . . .	44
43.	Я. Коласу. 3.XI.1950 . . . . .	41
44.	П. С. Кабзарэўскаму. 28.XI.1950 . . . . .	46
45.	Я. Коласу. 2.XII.1950 . . . . .	46
46.	У. І. Корбану. 12.XII.1950 . . . . .	47
47.	Я. Коласу. 23.XII.1950 . . . . .	48
48.	Я. Коласу. 8.I.1951 . . . . .	49
49.	Я. Коласу. 17.I.1951 . . . . .	50
50.	Я. Коласу. 24.I.1951 . . . . .	51
51.	Я. Коласу. 23.X.1951 . . . . .	51
52.	П. Н. Кавалёву. 4.IX.1952 . . . . .	52
53.	П. Н. Кавалёву. 4.IX.1952 . . . . .	53
54.	Я. Коласу. 10.VI.1953 . . . . .	53
55.	Я. Коласу. Чэрвень 1953 . . . . .	54
56.	П. Н. Кавалёву. 9.VII.1954 . . . . .	54
57.	Я. Коласу. 16.V.1955 . . . . .	55
58.	М. Тапку. 16.V.1955 . . . . .	56
59.	П. Ф. Глебку. 17.V.1955 . . . . .	56
60.	Я. Коласу. 10.VI.1955 . . . . .	57
61.	Я. Коласу. 16.VI.1955 . . . . .	58
62.	Я. Коласу. 18.IV.1956 . . . . .	59
63.	Я. Коласу. 28.IV.1956 . . . . .	60
64.	Я. Коласу. 24.V.1956 . . . . .	61
65.	Я. Коласу. 2.VI.1956 . . . . .	62
66.	Я. Коласу. 7.VIII.1956 . . . . .	62
67.	С. І. Ліхадзіеўскаму. 29.XI.1956 . . . . .	63
68.	П. Ф. Глебку. 18.I.1957 . . . . .	64
69.	Л. А. Бэндэ. 22.III.1957 . . . . .	65
70.	П. Ф. Глебку. 4.IV.1957 . . . . .	65
71.	І. М. Ільюшыну. 17.IX.1957 . . . . .	66
72.	С. А. Пілатовічу. 5.X.1957 . . . . .	67
73.	Е. Т. Гуцянкавай. 10.X.1957 . . . . .	67
74.	П. С. Кабзарэўскаму. 10.X.1957 . . . . .	68
75.	З. П. Матузаву. 12.X.1957 . . . . .	68
76.	П. Ф. Глебку. 21.XI.1957 . . . . .	68
77.	М. П. Геаргадзе. Снежань 1957 . . . . .	70
78.	М. А. Абалкіну. 28.XII.1957 . . . . .	71
79.	А. Юшчанку. 8.I.1958 . . . . .	71
80.	М. А. Абалкіну. 20.I.58 . . . . .	71
81.	П. С. Кабзарэўскаму. 7.III.1958 . . . . .	72
82.	П. А. Жалязняковічу. 14.III.1958 . . . . .	72
83.	Ульяповічу. 14.III.1958 . . . . .	73
84.	М. А. Абалкіну. 19.III.1958 . . . . .	73
85.	І. М. Ільюшыну. 14.IV.1958 . . . . .	74
86.	П. С. Кабзарэўскаму. 4.V.1958 . . . . .	74
87.	П. С. Кабзарэўскаму. 15.V.1958 . . . . .	74
88.	П. С. Кабзарэўскаму. 2.VI.1958 . . . . .	75
89.	С. К. Цімашэлку. 2.VI.1958 . . . . .	75
90.	М. А. Абалкіну. 18.VIII.1958 . . . . .	76
91.	М. А. Абалкіну. 17.X.1958 . . . . .	76
92.	М. А. Абалкіну. 30.XI.1958 . . . . .	77

93.	Е. Я. Лось. 11.I.1959 . . . . .	77
94.	М. А. Абалкіну. 2.II.1959 . . . . .	78
95.	М. А. Абалкіну. 30.III.1959 . . . . .	78
96.	І. Д. Казеку. 31.III.1959 . . . . .	79
97.	М. А. Абалкіну. 3.VI.1959 . . . . .	79
98.	М. А. Абалкіну. 27.VII.1959 . . . . .	80
99.	С. І. Ліхадзіеўскаму. 14.VIII.1959 . . . . .	80
100.	П. Панчанку. 28.IX.1959 . . . . .	81
101.	П. Ф. Глебку. 30.IX.1959 . . . . .	82
102.	І. П. Шамякіну. 29.X.1959 . . . . .	82
103.	М. А. Абалкіну. 5.XI.1959 . . . . .	83
104.	М. А. Абалкіну. 10.VI.1960 . . . . .	84
105.	М. А. Абалкіну. 28.VI.1960 . . . . .	85
106.	М. А. Абалкіну. 1.VII.1960 . . . . .	86
107.	М. А. Абалкіну. 9.VIII.1960 . . . . .	86
108.	П. Панчанку. 26.VIII.1960 . . . . .	87
109.	П. Панчанку. 3.X.1960 . . . . .	87
110.	М. А. Абалкіну. 1.III.1961 . . . . .	88
111.	П. Панчанку. 6.III.1961 . . . . .	88
112.	Л. С. Собалева, Г. М. Маркава. Красавік 1961	89
113.	М. А. Абалкіну. 31.VII.1961 . . . . .	90
114.	М. А. Абалкіну. 2.VIII.1961 . . . . .	91
115.	П. С. Кабзарэўскаму. 28.VIII.1961 . . . . .	91
116.	Яну Судрабкалну. 9.IX.1961 . . . . .	91
117.	Яну Судрабкалну. 17.X.1961 . . . . .	92
118.	І. Д. Казеку. 6.XI.1961 . . . . .	93
119.	М. А. Абалкіну. 15.XI.1961 . . . . .	93
120.	М. А. Абалкіну. 29.I.1962 . . . . .	94
121.	У рэдакцыю газ. «Правда». 19.V.1962 . . . . .	94
122.	Яну Судрабкалну. 17.VI.1962 . . . . .	94
123.	Я. А. Хелемскаму. 15.IX.1962 . . . . .	95
124.	П. Панчанку. 21.IX.1962 . . . . .	97
125.	І. П. Шамякіну. 28.IX.1962 . . . . .	97
126.	Яну Судрабкалну. 27.XII.1962 . . . . .	98
127.	М. А. Абалкіну. 2.V.1963 . . . . .	99
128.	М. А. Абалкіну. 1.VI.1963 . . . . .	99
129.	М. А. Абалкіну. 23.VI.1963 . . . . .	100
130.	М. А. Абалкіну. 25.VI.1963 . . . . .	100
131.	Яну Судрабкалну. 23.VIII.1963 . . . . .	100
132.	М. Танку, Я. Скрыгану. 10.X.1963 . . . . .	102
133.	М. А. Абалкіну. 25.XII.1963 . . . . .	102
134.	П. Панчанку. 10.X.1964 . . . . .	103
135.	І. П. Шамякіну. 10.X.1964 . . . . .	104
136.	І. П. Шамякіну. 12.X.1964 . . . . .	104
137.	П. А. Багдановічу. 18.II.1965 . . . . .	105
138.	П. Панчанку. 1.IV.1965 . . . . .	106
139.	З. П. Матузаву. Канец снежня, 1965 . . . . .	106
140.	П. С. Кабзарэўскаму. 20.I.1966 . . . . .	107
141.	Ю. С. Пшыркову. 30.VII.1966 . . . . .	107
142.	А. Я. Макаёнку. 18.IX.1966 . . . . .	108
143.	Б. А. Лявонову. 21.I.1967 . . . . .	108
144.	В. Ф. Купрэвічу. 17.VII.1967 . . . . .	109
145.	М. А. Абалкіну. 14.VIII.1967 . . . . .	110
146.	Я. А. Хелемскаму. 10.II.1968 . . . . .	111
147.	М. В. Ісакоўскаму. 2.V.1968 . . . . .	111



148.	Я. А. Хелемскаму. 6.VI.1968 . . . . .	112
149.	П. С. Кабзарэўскаму. 4.VII.1968 . . . . .	113
150.	М. В. Ісакоўскаму. 10.VII.1968 . . . . .	113
151.	М. В. Ісакоўскаму. 18.VII.1968 . . . . .	114
152.	М. В. Ісакоўскаму. 21.VIII.1968 . . . . .	116
153.	М. В. Ісакоўскаму. 14.IX.1968 . . . . .	117
154.	М. В. Ісакоўскаму. 29.IX.1968 . . . . .	118
155.	М. В. Ісакоўскаму. 9.X.1968 . . . . .	118
156.	М. В. Ісакоўскаму. 23.XII.1968 . . . . .	120
157.	М. В. Ісакоўскаму. 5.II.1969 . . . . .	120
158.	У. М. Дубоўку. 3.V.1969 . . . . .	120
159.	М. В. Ісакоўскаму. 25.VI.1969 . . . . .	121
160.	М. В. Ісакоўскаму. 15.VII.1969 . . . . .	122
161.	М. В. Ісакоўскаму. 10.VIII.1969 . . . . .	123
162.	М. В. Ісакоўскаму. 28.VIII.1969 . . . . .	124
163.	Я. А. Хелемскаму. 5.IX.1969 . . . . .	125
164.	П. Д. Пузікаву, І. Д. Казеку, А. Л. Петрашке- вічу. 20.XII.1969 . . . . .	126
165.	М. В. Ісакоўскаму. 26.XII.1969 . . . . .	127
166.	А. М. Кулакоўскаму. 20.I.1970 . . . . .	128
167.	М. А. Абалкіну. 7.V.1970 . . . . .	128
168.	М. В. Ісакоўскаму. 12.V.1970 . . . . .	128
169.	М. В. Ісакоўскаму. 9.VI.1970 . . . . .	130
170.	Я. А. Хелемскаму. 28.VI.1970 . . . . .	131
171.	М. В. Ісакоўскаму. 2.VIII.1970 . . . . .	131
172.	С. П. Красікаву. 13.IX.1970 . . . . .	132
173.	С. П. Красікаву. 12.XI.1970 . . . . .	133
174.	С. П. Красікаву. 15.XI.1970 . . . . .	133
175.	С. П. Красікаву. 25.XI.1970 . . . . .	134
176.	С. П. Красікаву. 2.XII.1970 . . . . .	134
177.	С. П. Красікаву. 10.XII.1970 . . . . .	135
178.	Супрацоўнікам БелСЭ. Канец 1970 . . . . .	136
179.	Супрацоўнікам БелСЭ. I.II.1971 . . . . .	136
180.	І. П. Мележу. 4.II.1971 . . . . .	136
181.	Я. А. Хелемскаму. 16.III.1971 . . . . .	137
182.	К. К. Крапіве. 16.VIII.1971 . . . . .	137
183.	Янку Брылю. I.IX.1971 . . . . .	138
184.	І. Д. Казеку. 25.IX.1971 . . . . .	138
185.	Я. А. Хелемскаму. 28.IX.1971 . . . . .	138
186.	Парламенцкаму камітэту Вярхоўнага Савета СССР 21.IV.1972 . . . . .	139
187.	І. П. Мележу. 20.VII.1972 . . . . .	139
188.	М. В. Бірылу. 24.VII.1972 . . . . .	140
189.	І. Д. Казеку. 10.IX.1972 . . . . .	140
190.	М. В. Ісакоўскаму. 13.IX.1972 . . . . .	141
191.	Я. А. Хелемскаму. 13.IX.1972 . . . . .	142
192.	І. Д. Казеку. 7.X.1973 . . . . .	142
193.	П. М. Машэраву, Ц. Я. Кісялёву. 11.X.1973 . . . . .	143
194.	І. Д. Казеку. Канец 1973 . . . . .	145
195.	А. І. Ісакоўскай. 5.III.1974 . . . . .	145
196.	І. Д. Казеку. 9.III.1974 . . . . .	146
197.	В. С. Гарбуку. 23.VI.1974 . . . . .	146
198.	М. Э. Лбала. 22.VII.1974 . . . . .	147
199.	І. Д. Казеку. 21.IX.1974 . . . . .	147
200.	І. Д. Казеку. 2.XI.1974 . . . . .	148

201.	Петрашкевічу, Казеку, Канавалаву, Хаўра- товічу 4.XII.1974 . . . . .	148
202.	Л. А. Антаневіч. 5.XII.1974 . . . . .	149
203.	І. Д. Казеку. 29.XII.1974 . . . . .	150
204.	І. Д. Казеку. 3.I.1975 . . . . .	151
205.	І. Д. Казеку. 20.I.1975 . . . . .	152
206.	М. Э. Абала. 3.V.1975 . . . . .	152
207.	У. М. Дубоўку. 11.VII.1975 . . . . .	154
208.	С. П. Красікаву. 15.IX.1975 . . . . .	154
209.	У. М. Дубоўку. 17.XII.1975 . . . . .	154
210.	М. Э. Абала. 3.I.1976 . . . . .	155
211.	С. І. Грахоўскаму. 30.XII.1978 . . . . .	155
212.	А. Юшчанку. Пач. студзеня 1979 . . . . .	156
213.	В. П. Рагойшу. 4.I.1979 . . . . .	156
214.	С. І. Грахоўскаму. 26.I.1979 . . . . .	156
215.	В. П. Рагойшу. 22.III.1979 . . . . .	157
216.	Я. А. Хелемскаму. 11.X.1979 . . . . .	157
217.	Я. А. Хелемскаму. 6.III.1980 . . . . .	158

## II

### ЛЕТАПІС ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ

Каментарыі . . . . .	266
Анатараны паказальнік імёнаў . . . . .	307
Алфавітны паказальнік твораў, зме- шчаных у 1—9 тамах . . . . .	319

Броўка П.

Б 88 Збор твораў: У 9 т. Т. 9. Эпістальная спадчына (1933—1980). Летапіс жыцця і творчасці.— Мн.: Маст. літ., 1992.— 350 с., [4] л. іл.

ISBN 5-340-00502-X.

Бровка П. Собрание сочинений. Т. 9: Эпистолярное наследие. Летопись жизни и творчества.

У дзевяты том Збору твораў увайшлі эпістальная спадчына і летапіс жыцця і творчасці.

Б  $\frac{4702120201-010}{M 302(03)-92}$  94-91

ББК 84Бел7





**Бровка Петр Устинович  
(Петрусь Бровка)**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДЕВЯТИ ТОМАХ**

**Том 9**

*Эпистолярное наследие,  
летопись жизни и творчества*

*На першым форзацы  
Літаратурны музей Петруся Броўкі ў Мінску  
На другім форзацы  
Філіял літаратурнага музея Петруся Броўкі  
ў в. Пуцілкавічы*

Мінск, издательство «Мастацкая літаратура»

На белорусском языке

Рэдактар Н. І. Семашкевіч  
Мастак М. Ф. Казлоў  
Мастацкі рэдактар Л. Я. Прагін  
Тэхнічны рэдактар Т. М. Сокал  
Карэктар К. У. Дзмітрыенка

ІБ № 3297

Здадзена ў набор 09.07.90. Падп. да друку 15.11.91. Фармат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Папера друк. № 1. Гарнітура звычайная новая. Высокі друк. Ум. друк. арк. 18,48+0,53 укл. Ум. фарб.-адб. 21,53. Ул.-выд. арк. 20,08. Тыраж 6460 экз. Зак. 554. Цана 1 р. 40 к.

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па друку. 220600, Мінск, праспект Машэрава, 11.

Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга паліграфкамбінат МВПА імя Я. Коласа. 220005, Мінск, Чырвоная, 23.